

Бз 34658

ЯКУБ КОЛАС

ЯКУБ КОЛАС

ЗБОР ТВОРАЎ У СЯМІ ТАМАХ

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

*Пятрусь Броўка, Пятро Глебка,
Міхась Лынъкоў, Максім Лужанін,
Янка Шарабоўскі*



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя мастацкай літаратуры
Мінск 1952

Да 34658

ЯКУБ КОЛАС

ЗБОР ТВОРАЎ Том 1

ВЕРШЫ
АПЛЯДАННІ ВЕРШАМ
(1904 – 1917)



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
Рэдакцыя мастацкай літаратуры
Мінск 1952



Ба 34 658

Бел. рэспубл.
1994 г.



ЯКУБ КОЛАС

У кожнай нацыянальнай культуры ёсьць паэты і мысліцелі, якія найбольш поўна выявілі духоўнае багацце свайго народа, яго харктор і самасвядомасць. Такімі з'яўляюцца Пушкін, Талстой, Горкі ў рускага народа, Тарас Шэўчэнка і Іван Франко на Украіне, Адам Міцкевіч у палякаў, Абай Кунанбаев у казахскага народа, Хачатур Абавян і Мікаэл Налбандзян у Арменіі, Ахундау у азербайджанцаў, Майроніс у літоўскага народа, Ян Райніс у латышоў.

Яркімі, нязгаснымі зорамі на духоўным гарызонце беларусаў з'яўляюцца два буйнейшыя пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, творчасць якіх горнай вяршынай узвышаецца ў нашай літаратуры і складае цэлую эпоху ў мастацкім развіцці беларускага народа.

Якуб Колас і Янка Купала паклалі асновы сучаснай, сапраўды народнай беларускай літаратуры, нястомна ўзбагачалі і развівалі яе мову, выкарыстоўваючы скарбы мовы народнай.

З імем Якуба Коласа, як і з імем Янкі Купалы, звязаны выдатныя старонкі ў развіцці беларускай літаратуры як да Вялікай Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі, так і ў нашу совецкую эпоху. Якуб Колас стварыў класічныя ўзоры паэзіі і прозы, якія сталі здабыткам многанацыянальнай совецкай, а тым самым і сусветнай літаратуры.

«Слаўны сын беларускага народа, — пісала «Правда» ў сувязі з 60-годдзем паэта, — Якуб Колас — Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч — жыв усімі думкамі, горам і радасцю свайго народа. Ён пранік глыбока ў таямніцы народнай души, народнага харектару, як са-

праўдны паэт, ён адчуў і перадаў любоў да роднай беларускай прыроды, як сапраўдны паэт, перадаў ён жаданні і імкненні свайго народа».

* * *

Якуб Колас выступіў у літаратуры ў перыяд буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 1905 — 1907 гадоў, у эпоху руху шырокіх народных мас. Як сапраўды вялікі мастак, ён адлюстраваў у сваіх творах многія істотныя бакі рэвалюцыі, яе буржуазна-дэмакратычныя харктыры, непарыўную сувязь барацьбы за палітычнае і нацыянальнае вызваленне, гарачае жаданне працоўных скінуць з сябе ланцугі памешчыцка-самадзяржаўнай сістэмы, заваяваць лепшую будучыню. У творах паэта адчуваюцца гнеўныя подыхі таго «вялікага народнага мора, якое ўсхвалявалася да самых глыбінь» і адблілася, паводле слоў В. І. Леніна, з усімі сваімі слабасцямі і ўсімі моцнымі сваімі бакамі ў творчасці геніяльнага рускага пісьменніка Л. Н. Талстога.

Рэвалюцыя паклікала да гістарычнай творчасці самыя шырокія працоўныя масы, прыдушаныя прыгнётам і эксплуатацыяй, актыўізавала і прывяла ў рух усе класы грамадства ў краіне. Самыя глыбокія народныя нізы ўзняліся, пад кірауніцтвам пролетарыята, на барацьбу супроты самадзяржаўя і рэштак прыгонніцтва, на вырашэнне рэвалюцыйным шляхам самых першачарговых пытанняў часу — звязрэння царызма і скасавання памешчыцкага землеўладання, адваявання палітычных свабод, знішчэння нацыянальнага ўціску на ўскраінах Расіі.

Дакастрычніцкая творчасць Якуба Коласа, выхадца з самых глыбокіх нізоў беларускага народа, з'явілася жывым адбіткам грамадска-палітычнага жыцця ў перыяд рэвалюцыі 1905 г., імкненняў, патрабаванняў і надзеі шырокіх працоўных мас, іх быту, працоўнай дзейнасці і псіхалогіі. Яна вызначалася самай цеснай і непасрэднай сувяззю з вызваленчай барацьбой у краіне і пасля рэвалюцыйных падзеяў 1905 — 1907 гадоў і адигрывала актыўную, дзейную ролю ў барацьбе за лепшае будучае беларускага народа, выяўляла яго свабодалюбівы дух, адвечную прагу — «людзьмі звацца».

Разнастайныя праявы жыцця працоўнага народа, вострая палітычная і нацыянальна-вызваленчая барацьба, кіруючая роля ў якой належала рабочаму класу і яго соцыйл-дэмакратычнай партыі, абуджовілі фарміраванне светапогляду і творчага метада пісьменніка.

Асабістая біяграфія Якуба Коласа непарыўна звязана з працоўным жыццём і вызваленчай барацьбой беларускага народа, з яго думамі і светлай марай аб будучым. Нялёгkі, поўны выпрабавання ў шлях песьніра да вяршынь культуры, працоўныя будні паэта, штодзённае змаганне за права на творчасць — усе гэтыя і многія іншыя аўтабіяграфічныя моманты, больш чым у каго-небудзь з беларускіх пісьменнікаў, увайшлі ў мастацкія творы Якуба Коласа, як тыповае, характэрнае для ўсяго працэсу нараджэння і росту перадавой дэмакратычнай беларускай інтэлігенцыі, што вышла з народа і служыла яму верай і праўдай. Лёс радзімы і народа, жыццё і думы простага працоўнага чалавека — асноўныя тэмы дакастрычніцкай творчасці паэта, якія ўвайшлі і занялі ў ёй вядучае месца амаль што з першых кроکаў літаратурнай работы Якуба Коласа, атрымаўшы ў перыяд рэволюцыі яшчэ больш канкрэтнае грамадска-палітычнае напаўненне.

У сваёй аўтабіяграфіі Якуб Колас падрабязна і ярка расказвае аб сваім маленстве, умовах жыцця і выхавання, аб першых уражаннях ад навакольнай рэчаіснасці, пачатковых духоўных інтерэсах і першых, яшчэ нясмелых, паэтычных спробах.

Нарадзіўся Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) у 1882 г. у засценку Акінчыцы, на Міншчыне, у сям'і селяніна-безземельніка, які пасля доўгіх вандраванняў у пошуках хлеба і заробку вымушан быў наняцца на службу ў якасці лесніка да князя Радзівіла.

«Самыя раннія дзіцячыя гады мае, — піша Якуб Колас у сваёй аўтабіяграфіі, — прайшлі ў Сухошчыне, або Ластку. Гэта было глухое месца — поле, навокал лес і адна толькі сядзіба лесніка — хата, гумно, хлеў. Часам да нас заходзіў хто-небудзь са сваякоў з Мікалаеўшчыны, адкуль бацькі былі родам, і заставаўся на некалькі дзён. Мне было вельмі цікава паслушаць іх гутаркі, якія вяліся на самыя разнастайныя тэмы. Дзякуючы ім, я знаёміўся з невядомым мне жыццём за межамі нашай сядзібы. Таксама часта бывалі ў нас леснікі, аб'езчыкі і розныя панкі з лясніцтва. Шмат было размоў аб лесніковым жыцці, аб праявах службовага характару, аб адносінах паноў да лесніка. Тут было многа крыўднага і несправядлівага, ад чаго ў мяне з самых ранніх дзіцячых год запала ў душу варожае пачуццё да паноў, а з цягам часу яно яшчэ больш узмацинялася».

Пачуццё нянявісці да паноў-прыгнітальнікаў прывяло Якуба Коласа ў лагер самаадданых змагароў за вызваленне народа, зрабіла

яго паэтам-грамадзянінам, выразнікам рэволюцыйных ідэй і патрабаванняў. І ні палітычныя праследаванні, ні страшныя сваім адзіноцтвам гады турэмнага зняволення, ні жабраче матэрыйальнае становішча інтэлігента-пролетарыя, пазбаўленага адзінай крыніцы існавання — працы, — нішто не магло зламаць волі паэта да барацьбы, заглушыць яго звонкага, заклікальнага голасу:

Лепш змагацца вольным, браце,
Чым цярпець ды гнуцца!

Вучыцца будучы пісьменнік пачаў дома, у вясковага хлопчыка з першапачатковай адукацыяй, нанятага бацькам за медныя капейкі. Наступным этапам свядомага жыцця Якуба Коласа была Нясвіжская настаўніцкая* семінарыя (1898 — 1902), дзе ён многа часу аддаваў складанню вершаў і ўважліва прыглядаяўся да навакольнага жыцця. Абуджэнню і развіццю паэтычнага таленту юнака спрыялі страсная любоў да кнігі, пашана да науки ў сям'і, першая літаратурная ўдача і пахвала бацькі, потым падтрымка настаўніка Кудрынскага, надзвычайная любоў да прыроды, багатая паэзія народнай песні і казкі, геніяльныя творы рускіх пісьменнікаў.

Пачаў пісаць Якуб Колас на рускай мове. Яго першымі літаратурнымі настаўнікамі былі вялікі рускі пісьменнік Крылоў, а пазней Пушкін, з творамі якога, як сцвярджае сам паэт, ён не разлучаўся ў маленстве, будучы пастушком. «Розумам я тады, магчыма, не ўспрымайш чэз прыгажосці думак гэтай бессмяротнай паэзіі, але дзіцячым сэрцам сваім адчуваў непераадольную ўладу чароўнага пушкінскага верша, гармонію формы і зместу, яго шматгалосны водгук у маёй души», — так прыгадвае паэт тыя далёкія часы.

Цяпер, калі знайдзены многія з ранніх вершаў і баек Якуба Коласа, можна больш дакладна і грунтоўна гаварыць аб літаратурных традыцыях, на якіх выхаваўся Якуб Колас, аб вытоках яго творчасці.

Побач з багацейшай крыніцай вуснай паэзіі, з якой нямала чэрнай пясняр, руская і беларуская дэмакратычная літаратура мінулага стагоддзя добраторвна ўздзейнічала на паэта, спрыяла яго ідэйна-мастакаму росту.

Літаратурная традыцыя Пушкіна праходзіць праз уесь творчы шлях Якуба Коласа дакастрычніцкай пары і совецкай эпохі. Ідэя свабоды чалавека, эпічная шырыня і пластычнасць паэтычных вобразаў і пейзажаў Пушкіна ўладарна ўваходзілі ў свядомасць песняра з ранніх год і накладвалі свой адбітак на ўсю яго далейшую творчасць. Яркім сведчаннем таму з'яўляюцца слова паэта: «Калі-б не

было Пушкіна, — гаворыць Якуб Колас, — з яго «Онегіным», одай «Вольнасць» і «Пасланнем у Сібір», «Капітанскай дачкой» і казкамі, — не было-б, напэуна, і маіх паэм «Новая зямля» і «Рыбакова хата», маёй лірыкі і прозы».

Вялікі ўплыў на фарміраванне эстэтычных поглядаў і творчага метада Якуба Коласа зрабілі Некрасаў і Шэўчэнка, а таксама беларускія паэты-дэмакраты — Фр. Багушэвіч і Янка Лучына. Глыбокі дэмакратызм, грамадзянскія матывы творчасці гэтых паэтаў, праўдзівасць у паказе жыцця, вера ў творчыя сілы народа не маглі не захапіць увагі паэта. Заснавальнікі эстэтыкі рэволюцыйнага дэмакратызма Белінскі, Чэрнышэўскі і Дабралюбаў дапамаглі Якубу Коласу выпрацаваць свой творчы метад, які грунтуюцца на прынцыпах народнасці, дэмакратычнай ідэйнасці і рэалізма.

Якуб Колас, творчасць якога развівалася пад моцным уплывам пролетарскага вызваленчага руху, многа і плённа вучыўся ў М. Горкага, захапляўся рэволюцыйным пафасам і геройкай твораў заснавальніка літаратуры соцыялістычнага рэалізма. «Яго апавяданні, — піша Якуб Колас, — былі такімі новымі, такімі свежымі і яркімі. Жывая крыніца, сіла і прыгажосць рускай мовы, незвычайніца герояў горкаўскіх спавяданняў, іх пратэст і пошуки запаміналіся моцна і надоўга. Імя Максіма Горкага стала майм літаратурным сцягам. Яго апавяданні ўзнімалі дух, раскрывалі нейкі новы свет, які ішоў на змену старому, прабуджалі творчую думку і лепшыя чалавечыя пачуцці».

Максім Горкі адзін з першых заўважыў і высока ацаніў раннюю паэтычную творчасць Купалы і Коласа, убачыў у ёй задаткі будучага росквіту, вялікую ўнутраную сілу, прастату, сардэчнасць і дэмакратызм маладой беларускай літаратуры.

Янка Купала і Якуб Колас узначальвалі рэволюцыйна-дэмакратычны напрамак нашай літаратуры, стаялі ў цэнтры літаратурнага жыцця і барацьбы таго часу, рабілі добратворны ўплыў на развіццё ўсяго літаратурнага працэсу.

Наяўнасць у Беларусі перыяду рэволюцыі 1905 г. соцыял-дэмакратычнага і дэмакратычнага друку спрыяла развіццю рабочай паэзіі і рэволюцыйна-дэмакратычнай літаратуры, арганічна звязанай з вызваленчай барацьбой працоўных мас.

У беларускай культуры таго часу, як і ва ўсякай іншай, адбываўлася барацьба двух культур: рэволюцыйна-дэмакратычнай і соцыялістычнай, з аднаго боку, і буржуазна-нацыяналістычнай — з другога. У адпаведнасці з ідэйным размежаваннем ішло размежаванне на два асноўныя лагеры і ў галіне творчага метада і стылю.

Рэволюцыйна-дэмакратычныя пісьменнікі Я. Купала, Я. Колас і Цётка змагаліся за высока-ідэйнае, народнае, рэалістычнае мас-тацтва, асветленае широкай гісторычнай перспектывай, насычанае высокімі гуманістычнымі ідэямі вызвалення чалавека ад усякай эксплуатацыі і прыгнёту. Рэакцыйныя дваранскія і буржуазныя пісьменнікі (Арлоўскі, Ельскі, А. Пшчолка), а таксама ліберальна-буржуазныя літаратары (Ядвігін Ш.) скажалі сапраўдную рэчаіснасць, звярталіся да натурализма і бытаапісання, да рэакцыйнага рамантызма.

Коласаўскі рэалізм складваўся ў рэволюцыйную эпоху, якая вызначыла яго характар і дала яму ідэйную накіраванасць. Абапіраючыся на лепшыя традыцыі рускіх рэволюцыйных дэмакратаў XIX ст., Якуб Колас у той-ж час вучыўся ў Горкага, заснавальніка літаратуры соцыялістычнага рэалізма, што абудзіла своеасаблівасць творчага метада нашага народнага песняра, надало гэтаму метаду новыя якасці. У параўнанні са сваімі папярэднікамі, паэтамі-дэмакратамі XIX ст. Фр. Багушэвічам і Я. Лучынай, Якуб Колас, як таго патрабавала само жыццё, пайшоў значна далей у напрамку широкага паказу рэволюцыйна- вызваленчай барацьбы беларускага народа, узмацніў моманты сцверджання выдатных духоўных якасцей чалавека працы і яго волі да перамогі над прыгнітальнікамі.

* * *

Першы свой друкаваны верш Якуб Колас назваў «Наш родны край» (газета «Наша доля», верасень 1906 г.). А перад гэтым быў верш на рускай мове «Белоруссия» (1902 г.), які застаўся ў рукапісу. У гэтым вершы паэт пісаў:

Бедный край мой! Край родной!
Родина моя ты!
Смотрят избы сиротой,
Понагнулись хаты.

Где ни глянешь — то клеймо
Нищеты, страданья...
Носят панчины ярмо
Бедные крестьяне.

Ужо гэтымі сваімі творамі малады аўтар нібы намячае асноўныя тэмы, якія будуць хваляваць яго праз усю далейшую творчасць, — гэта тэмы аб лёссе народа, аб лёссе радзімы. З развіццём пісьменніка развіваюцца і ўзмацняюцца ў раскрыцці гэтих асноў-

ных тэм лепшыя якасці яго паэтычнага дара: задушэўны лірызм, што ідзе ад народнай песні, эпічная шырыня і яркасць, пластычнасць вобразаў. Якуб Колас выступае адразу-ж як паэт-лірык (першы зборнік «Песні жальбы», 1910 г.), як заснавальнік рэалістичнай беларускай прозы (зборнікі «Алавяданні», 1912 г. і «Родныя з'явы», 1914 г.), як аўтар аднаактных п'ес («Антось Лата»). У гэты-ж час ён пачаў пісаць і апублікаваў на старонках перыядычнага друку паасобныя часткі твораў «Новая зямля» і «Сымон музыка».

Ідэйная праблематыка творчасці Якуба Коласа выцякала з патрабаванняў самога жыцця, рэволюцыйна настроеных пластоў народа, задач і перспектыв першай агульнарускай рэволюцыі. Гэтая праблематыка была абумоўлена харектарам асноўных супяречнасцей грамадскага жыцця таго часу, асаблівасцямі буржуазна-дэмагратычнай рэволюцыі.

Аграрнае пытанне, як адзначае таварыш Сталін, з'яўлялася восьмю палітычнага жыцця краіны на tym этапе. Адлюстраванне барацьбы працоўнага сялянства Беларусі за зямлю і волю — асноўная праблема дакастрычніцкай творчасці Якуба Коласа, а вобраз працоўнага селяніна-барацьбіта — галоўны яе вобраз. У творах пісьменніка знайшлі свой адбітак асноўныя супяречнасці эпохі, не-прыміримая барацьба селянскіх і памешчыцкіх інтэрэсаў, працэс масавага абезземельвання працоўных мас сялянства, наяўнасць вялікай колькасці батракоў у беларускай вёсцы. Гэтаму пытанню прысвячаны цэлы цыкл вершаў паэта «На вузкіх межах», многія апавяданні («Васіль Чурыла», «Малады дубок», «Нёманаў дар»), а таксама класічная паэма «Новая зямля».

Адзіна магчымы шлях вырашэння аграрнага пытання, па цвёрдаму пераконанню пісьменніка, — рэволюцыйны шлях. Гэта разумее лірычны герой аўтара, так думаючы і самі сяляне.

Вось харектэрны дыялаг паміж двума з іх:

— Што, брат Грышка, папраўляйся:
Чутка ёсць — зямлі дадуць.
Не хварэй, брат, падымайся
Ды ачуньявай як-нібудзь.
— Эх, Мікола што тут цешыць?
І стары, а як дзіця:
Не, не будзе нам жыцця,
Як паноў не перавешаць.

Беззямелле гоніць сялян на рачныя прыстані, на лесавывазкі, У пошуках работы і хлеба яны пакідаюць родную вёску, церпяць пакуты і голад. Паэт стварае абагульнены вобраз гэтай узрушанай з наседжаных месці масы («Плытнікі», «Наша возьме»), і перад намі паўстае малюнак, падобны да апісанага ў вершы Янкі Купалы, у яго «красамоўнай і суровай песні» — «А хто там ідзе?»

Вось за падаткі забіраюць апошнюю карову ў селяніна, ён бяднее дашчэнту, становіца батраком. Маці выпраўляе ў службу да вясковых багацеяў яшчэ зусім малую дачку, — гэта таксама вынік беззямелльвання, батрацтва.

У поўнай адпаведнасці са сваёй эстэтычнай праграмай аб высокім грамадскім прызначэнні мастацства, аб яго асноўным абавязку — «паліць нядолю людскую», «грымесьць, як гнеў перуна», Я. Колас падпарадкоўвае сваё мастацкае слова задачам вызваленчай барацьбы, глядзіць на літаратуру як на магутны сродак уздзейння на народныя масы з мэтай абуджэння ў іх рэволюцыйнай свядомасці, пачуцця сваёй чалавечай годнасці.

Тры асноўныя групы пытанняў, цесна звязаных паміж сабой, складаюць змест соцыяльнай тэмы паэта, выяўляюць яго соцыяльна-палітычныя погляды — услаўленне народнай рэvolutionі, вера ў яе канчатковую перамогу, адлюстраванне жыцця працоўнага беларускага народа, яго барацьбы за соцыяльнае і нацыянальнае вызвавленне.

Асноўны герой Якуба Коласа — працоўны селянін — звычайна абламлёўаецца пісьменнікам у актыўнай працоўнай дзеянасці, ва ўсе моманты свайго жыцця — і ў горы, і ў радасці, і ў барацьбе, і ў глыбокім роздуме аб далейшым лёсе радзімы, аб складанасці і разнастайнасці жыцця. Я. Колас з'яўляецца выключным знаўцем побыту і псіхалогіі беларускага селяніна, яго дум і запаветных жаданняў.

Глыбока патрыятычная творчасць Якуба Коласа раскрывае патрыятызм народа, яго шчырую любоў да сваёй бацькаўшчыны, да прыроды сваёй краіны як адно з наймацнейшых пачуццяў, выхававных у народзе стагоддзямі барацьбы за сваю незалежнасць.

З пазіцый рэволюцыйнага дэмакрата праудіва і ярка малюе паэт вобраз радзімы з яе мужным у працы і ў барацьбе народа, з несправядлівым соцыяльным ладам, заснаваным на эксплуатацыі прыгнёце, з величнымі ў сваёй прыгажосці малюнкамі прыроды, з журботнымі песнямі працы.

Гістарычны алтымізм, вёра ў лепшае будучае народа ніколі не

пакідалі паэта, надавалі яму сілы ў барацьбе з ворагам! «Наша возьме», «Не бядуй», «Будэй цвёрды» — вось харктэрныя творы Я. Коласа таго часу. Яны ўслаўляюць грамадзянскую мужнасць чалавека працы, яго стойкасць і рашучасць у змаганні. Гэтая вершы з заклікальнай інтанацыяй можна паставіць эпіграфам да ўсёй дакастрычніцкай творчасці паэта, асноўным зместам якой з'яўляецца заклік да барацьбы за свабоду, гуманістычная ідэя разняволення духоўных, інтелектуальных сіл чалавека, яго найвязлікшых магчымасцей.

Ты не гніся, брат, ніколі
Траўкаю пахілай,
Сам пружыны сваёй долі
Выкуй ўласнай сілай!

Вер, брат, — жыцце залатое
Будзе ў нашай старане.

Вера і сіла — вось два магутныя фактары ў барацьбе за вызваленне. Адмаўляючы несправядлівія соцыяльна-палітычныя адносіны, заклікаючы знішчыць іх, паэт услаўляе чалавека працы і сферу яго працоўнай дзейнасці — прыроду. Якуб Колас з'яўляецца неперасягнутым майстром беларускіх пейзажаў, песняром чалавечай працы, як асновы жыцця і адзінага сродку стварэння ўсяго значнага, таленавітага і прыгожага на зямлі.

Ідэйнае багацце і разнастайнасць лірыкі Якуба Коласа абумовілі і разнастайнасць яе форм. Тут мы знайдзем і востры лірыка-публіцыстычны верш («Ворагам»), і верш-песню («Закліканне вясны», «Вясна»), і сюжэтныя вершы («Доля батрачкі», «У школку», «На адзіноце»), і вершы элегічнага складу («Раздум'е», «Мара»), і палітычную сатыру («Малебен», «Мікалаю II»), і байкі («Баба і куры»).


У сваіх апавяданнях на соцыяльна-палітычныя тэмы Якуб Колас паказвае тыя зрухі, якія адбываліся ў беларускай вёсцы ў эпоху буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі, стварае тыповыя вобразы важакоў, смелых барацьбітоў за народныя інтарэсы — Сцяпана Леўшуну («Бунт»), Андрэя Зазуляка і Васіля Падбярознага (Нёманаў дар). Малюючы ўчынкі і паводзіны рэвалюцыйна-настроенага сялянства, Якуб Колас, разам з тым, выкryвае ідэятызм вясковага жыцця, закасцянецца, цемру і забабоннасць («Дзяліцьба», «Кірмаш», «Чорт», «Трывога»). Матывы лірыкі пісьменніка і паасобныя жанравыя малюнкі з жыцця вёскі, пададзеныя ім у

навелах, нібы ручайкі ў шырокую многаводную раку, улівающа ў яго буйныя эпічныя творы, напісаныя ў совецкую эпоху на дарэ-волюцыйную тэматыку.

Класічны твор Якуба Коласа «Новая зямля», які звязвае сабой абодва перыяды ў творчым развіцці паэта — дакастрычніцкі і со-вецкі, — з'яўляеца, па сутнасці, першым нашым соцыяльным ра-манам у вершах і па свайму значэнню для беларускай літаратуры займае ў ёй прыкладна такое-ж месца, як раман Пушкіна «Еўгей Онегін» у рускай літаратуры.

Актуальнасць і значнасць ідэі, тыповасць харкатару, шырокі эпічны размах, багацце і разнастайнісць паэтычных сродкаў, сіла і глыбіня рэалізма ставяць гэты твор у лік лепшых тварэнняў сучаснай літаратуры. Як ва ўсякім сапраўдным класічным творы, у «Новай зямлі» мы бачым поўнае адзінства асноўных мастацкіх кампанентаў — галоўнай ідэі, сюжэта, чалавечых харкатару, а таксама спосабаў і прыёмаў іх раскрыцця. Твор гэты выступае як цэласны мастацкі арганізм, сцементаваны ідэяй вызвалення. У «Но-вой зямлі» Якуб Колас адлюстраваў надзвычайна важны гістарычны перыяд у жыцці нашага сялянства канца XIX, пачатку XX ст.— крушэнне яго ілюзій аб мірным шляху вызвалення і станаўленне шырокіх народных мас на шлях рэвалюцыйной барацьбы.

Ідэя вызвалення з-пад ярма памешчыкаў і самадзяржаўя з'яў-
лецца асноўнай ідэяй гэтай паэмы і запаветнай марай галоўных
герояў — Міхала, Антося, Ганны. Ідэя вызвалення ляжыць у ас-
нове развіцця яе сюжэта. Пошуки героямі «Новай зямлі» шляху
збавення ад улады памешчыкаў і самадзяржаўя з'яўляюцца тыпо-
вымі, бо яны раскрываюць супярэчлівую соцыяльную прыроду ся-
лянства, яго страснае жаданне змяніць карэнным чынам невынос-
ныя ўмовы свайго жыцця, выйсці на арэну больш-менш сама-
стойнага гістарычнага дзеяння і няведение, як дамагчыся гэтых
пераўтварэнняў. Героі паэмы яшчэ не бачаць выразна правільных
шляху і метадаў барацьбы за сваё вызваленне. Ім уласцівы дроб-
наўласніцкія інстынкты і ілюзіі, палітычна няспеласць і абмежа-
ванасць поглядаў. І гэта тыпова для сялянскай рэвалюцыйнасці на
этапе буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі. Маючы на ўвазе кла-
савую прыроду сялянства, яго настроі і паводзіны ў той перыяд,
В. І. Ленін пісаў: «Усе мінулае жыццё сялянства навучыла яго
ненавідзець пана і чыноўніка, але не навучыла і не могло наву-
чыць, дзе шукаць адказу на ўсе гэтыя пытанні» (В. І. Ленін, Творы,
выд. 4-е, т. 15, стар. 186).



Якуб Колас пасля заканчэння Нясвіжскай настаўніцкай
семінарыі. 1902 г.

Галоўным носіцікам ідэі вызвалення ў паэмэ з'яўляецца Міхал, былы вясковы жыхар, «рассиянены» ў выніку дыферэнцыяцыі вёскі. «Нутраны» дэмакрат, нястомны шукальнік праўды, ён лічыць «сваю зямлю», «свой кут» адзіным парадункам ад панскаі залежнасці. Але практика самога жыцця абвяргае гэты няправільны пункт погляду героя і паказвае яму ў апошніх хвілінах жыцця іншую думку — признанне неабходнасці на новы лад будаваць жыццё. Фактам смерці Міхала аўтар падкрэслівае ілюзорнасць дум і надзеі героя, які спадзяваўся шляхам набыцця ўласнай зямлі стаць незалежным чалавекам, пазнаць радасць свабоднай працы. Перад намі праходзіць поўнае глыбокага драматызма жыццё працоўнага чалавека, які гіне, не дасягнуўшы пастаўленай мэты, і толькі ў апошніх хвілінах пачынае сумнівацца ў правільнасці абраўнага ім шляху, пачынае цымна разумець, што сапраўдную свабоду і незалежнасць ад волі паноў і ляснічых патрэбна было здабываць іншай.

Другім выдатным вобразам-тыпам твора з'яўляецца Антось. Ён, як і Міхал, ненавідзіць паноў і ўпэўнены, што заганная соцыяльная ўмова жыцця можна і патрэбна змяніць. Круг уяўленняў і назіранняў Антося значна шырэйшы ў параўнанні з кругаглядам Міхала.

У час паездкі ў Вільню ён яшчэ выразней убачыў соцыяльную няроўнасць паміж людзьмі, класавую сутнасць існуючай сістэмы, бюракратызм і хабарніцтва дзяржаўных чыноўнікаў, адчуў сваё бяспраўнае, залежнае становішча. Антось пачынае глыбей разумець навакольнае жыццё, падыходзіць да значнага абагульнення ў сваёй крытыцы і адмаўленні існуючага ладу, бачыць галоўнага вінавайцу ўсіх няшчасцяў у асобе цара, але і ён яшчэ не ўзнімаецца да свядомай барацьбы. Забіць пана падлоўчага, узяць саломы ды падпаліць харомы гарадскіх магнатаў — такія імкненні і жаданні жывуць у глыбіні душы гэтага чалавека, даведзенага да крайняй ступені абурэння і адчайнай рашучасці. Стыхінасць, сялянская абмежаванасць у формах і метадах пратэсту праяўляюцца ў ім з асаблівай яркасцю. Аўтар указвае на гістарычную абумоўленасць паводзін героя, адсылае нас у глыбіню вякоў да эпохі прыгоннага ладу, дзе тояцца карэнні забітасці, закасцяnelасці і вясковай заскарузласці селяніна.

Як пісьменнік-псіхолаг, Якуб Колас шырокая ставіць праблему чалавечага характару і вырашае яе ў духу класікаў рускай літаратуры. Асноўныя герой паказваюцца ім глыбока, усебакова, у іх працоўнай дзейнасці, у разнастайных сувязях са знешнім светам,

ва ўсёй разнастайнасці іх чалавечых якасцей. Вобразы паноў і ляс-
нічых займаюць у паэме меншае месца і цікавяць аўтара толькі ў
плане супрацьстаўлення асноўным героям, прадстаўнікам працоў-
нага народа. Паны і падпакі ў паэме з'яўляюцца носьбітамі ўсяго
адмоўнага, бесчалавечнага і нізкага. На першы план выступае іх
эксплуататарская сутнасць. Звычайна яны падаюцца статычна, псіха-
лагічны свет іх мала цікавіць аўтара.

У «Новай зямлі» Якуб Колас выступае выключным знаўцам по-
быту і псіхалогіі беларускага сялянства, песняром яго працоўнай
дзейнасці і высокіх маральных якасцей. У лірычных адступленнях,
якія падпарадкованы асноўнай задуме твора, ён выказвае свае глы-
бокія погляды на жыццё, на разуменне гісторычнага працэсу, у
цэнтр якога ставіць народ, развівае патрыятычныя ідэі, марыць аб
лепшым будучым, стварае светлый, рэалістычны карціны прыроды.

* * *

Будучы буйнейшымі прадстаўнікамі рэвалюцыйна-дэмакратычнай
літаратуры ў Беларусі, Янка Купала і Якуб Колас з'яўляюцца ра-
зам з тым і заснавальнікамі совецкай беларускай літаратуры, буй-
нейшымі пісьменнікамі літаратуры соцывілістычнага рэалізма. Кож-
ны з іх па-свойму праходзіў пераломны этап у сваёй творчасці —
ад рэвалюцыйнага сялянскага дэмакрата да совецкага пісьменніка
з марксісцка-ленінскім светапоглядам. Успрыняцце і разуменне нова-
га, як глыбокі ўнутраны працэс, праходзілі не без сумненняў і су-
пірэчнасцей у светапоглядзе паэтаў у першыя гады іх творчай
дзейнасці на новым этапе. Пад уплывам развіцця самой рэчаісна-
сці, пры добрачынным уздзейнні з боку большэвіцкай партыі і со-
вецкай дзяржавы, па меры авалодвання вучэннем марксізма-лені-
нізма, адбывалася станаўленне новага светапогляду. І гэта прайо-
лялася ў іх высокаідэйных творах аб новым, совецкім жыцці, у
глыбіні засваення прынцыпаў соцывілістычнага рэалізма.

Завяршаючы распечатыя раней эпічныя творы на тэмы з да-
рэвалюцыйнага жыцця, Якуб Колас пачынае ўсё глыбей успрый-
маць і мастацкі асэнсоўваць новую совецкую рэчаіснасць, каб ад-
люстраваць яе ў праўдзівых, тыповых вобразах. Вярнуўшыся ў
1921 годзе ў Мінск з Курскай губерні, дзе паэт пражыў каля пяці
год, ён актыўна ўключаеца ў дзяржаўнае і культурнае будаўніцтва
рэспублікі, прымае ўдзел у арганізацыі Беларускага дзяржаўнага
універсітэта і Акадэміі навук, сумяшчае пісьменніцкую, педагогічную,
грамадска-палітычную і навуковую работу. Якуб Колас адыхывае

вялікую ролю ў развіцці ўсяго літаратурнага працэсу ў Беларусі, дапамагае вырошчаць маладыя кадры літаратараў. Патрабавальны да сябе і да другіх, Якуб Колас заклікае пісьменнікаў няспынна павышаць свой ідэйна-палітычны ўзровень, вывучаць жыццё, авалодваць паэтычным майстэрствам. «Калі майстар мастацкага слова, — гаворыць ён у адным з сваіх літаратурна-публіцыстычных артыкулаў, — не будзе стаяць на ўзроўні хоць-бы агульных ведаў сваёй эпохі, калі ён не ўбярэ ѿ сябе асноўныя філасофскія тэндэнцыі свайго класа, ён не можа даць глыбока паэтычнага твора, вартага сваёй эпохі і здольнага рухаць масы наперад. Але адных тэарэтычных ведаў таксама недастатковая. Патрэбны і вялікія жыццёвыя веды, назіранне над жыццём, уважлівае вывучэнне аб'ектаў сваёй творчасці і дасканалая ўпартая работа над кампазіцыйнай пабудовай сваіх твораў...»

Якуб Колас адзін з першых у беларускай літаратуры паставіў перад сабой задачу — стварыць на матэрыяле грамадзянскай вайны вобраз большэвіка. Ужо ў апавяданні «Сяргей Карага» са зборніка «На рубяжы» (1923 г.) яго ўвагу прыцягнула гэта надзвычайна важная праблема. Ствараючы вобразы комуністаў, паэт асэнсоўвае гісторыю, як законамерны, арганізаваны працэс, які накіроўваецца большэвіцкай партыяй. Выкryваючы версіі нацыяналістуў аб застыгласці, нейкай выключнай самабытнасці і нерухомасці беларускай нацыі, Якуб Колас самім фактам стварэння вобразаў комуністаў сцвярджае, што большэвізм у Беларусі — з'ява гістарычна-законамерная, якая расце і развіваецца арганічна, з нетраў самой рэчаіннасці. Вобразамі комуністаў і наогул новых совецкіх людзей, куды ўключаецца і лірычны герой аўтара, Якуб Колас унёс свой уклад у адлюстраванне нацыянальнага беларускага характару, адзначыўшы ў ім новыя, выпрацаваныя самім жыццём, тыповыя рысы — большэвіцкую ідэйнасць і герайзм у барацьбе за шчасце народа.

У зборніку «На рубяжы» Якуб Колас паказаў і тыя змены, што адбыліся ў вёсцы і ў паводзінах яе жыхароў у першыя-ж гады пасля Кастрычніка. Пісьменніка цікавіць у першую чаргу передавыя людзі, прыхільнікі новых парадкаў, такія як селянін-бядняк Пятро Мазалеўскі, якога паланіла і захапіла рэволюцыя величчу ідэі і перспектывай радаснага свабоднага жыцця.

Паэма «Сымон музыка», да якой аўтар вяртаўся неаднойчы і завяршаў ужо ў совецкі час, як і «Новая зімля», з'яўляецца класічным творам беларускай літаратуры, узнімае яе на новую, вы-

шэйшую ступень. У паэме на вялікім матэрыяле дарэволюцыінага жыцця беларускай вёскі пастаўлена і вырашана адна з найважнейшых праблем, якая хвалявала амаль што ўсіх нашых пісьменнікаў,— праблема мастака і мастацтва ва ўмовах капіталістычнай рэчаінасці. У паэме «Сымон музыка» знайшлі яскравае выяўленне і эстэтычныя погляды Якуба Коласа, глыбокае разуменне ім соцыяльнай прыроды мастацтва, яго асноўнага прызначэння — праўдзіва адлюстроўваць жыццё, служыць справе вызвалення і ўзвышэння народа.

Асноўнае пытанне эстэтыкі — пытанне аб адносінах мастацтва да рэчаінасці — Якуб Колас вырашае з пазіцыі народнага мастака, у духу матэрыялістычнай эстэтыкі. Жыццё вызначае напрамак мастацтва, яго хараўтар, дае яму змест і сілу. Жыццё народа, краіны — невычэрпная крыніца паэзіі. Паэзія вырастает з тых найбагацейшых уражанняў, думак і пачуццяў, якія назапасіліся і захаваліся ў свядомасці паэта ў працэсе вывучэння і познання ім рэчаінасці. Песня нараджаецца ў глыбінях народнага жыцця, яго вусна-паэтычнай творчасці... Змест і форма паэмы «Сымон музыка», гэтай своеасаблівой казкі жыцця, як спачатку назваў быў яе паэт, прышла да яго

Ад роднае зямлі, ад гоману бароў,
Ад казак вечароў,
Ад песень дудароў,
Ад светлых воблікаў закінутых дзяцей,
Ад шолаху начэй,
Ад тысячи ніцей,
З якіх аснована і выткана жыццё.

Паэма «Сымон музыка» — гэта адзін з самых задушэўных твораў народнага песняра, у якім ён перадаў многа і свайго асабістага, аўтабіяграфічнага, што ідзе, галоўным чынам, не па лініі знешніх супадзенняў, а па лініі раскрыцця духоўнага вобліку мастака з народа, гісторыі фарміравання яго таленту, яго грамадска-палітычных і эстэтычных поглядаў. Асноўнае ў паэме — праблема таленту, роля мастака і мастацтва ў жыцці і барацьбе народа. Унутраная, глыбінная тэма яе — тэма подзвігу, перамогі чалавека, у асобе якога сканцэнтраваны вялікія духоўныя сілы, чалавека, моцнага верай у будучае, натхнёнага высокай ідэяй служэння людзям.

Вобраз Сымона раскрываецца паэтам на шырокім фоне жыцця

дакастрычніцкай Беларусі. Мы бачым героя ў няспынным росце і развіцці. Вынік гэтага развіцця — прыход Сымона да ўсведамлення неабходнасці соцыяльнай рэволюцыі і разумення ролі мастацтва як аднаго з актыўных сродкаў у вызваленчай барацьбе. Паэма «Сымон музыка» — гэта глыбока паэтычны, народны твор, пранікнуты ўслаўлением маладосці, таленавітасці, маральнаі сілы і стойкасці, перамогі чалавека над змрочнымі соцыяльнымі ўмовамі жыцця.

Вобразамі мастака Сымона з аднайменнай паэмы і настаўніка Лабановіча, галоўнага героя трывогі, што ўвайшла ў літаратуру пад агульной назвай «Палескія аповесці», Якуб Колас раскрывае гістарычны працэс нараджэння і развіцця дэмакратычнай беларускай інтэлігенцыі, якая выходзіла з гушчи народных мас і напружана шукала сапраўдных прычын беднасці і бяспраўнасці працоўных, шпарка расла ідэйна і палітычна ў сувязі з ростам свядомасці рэволюцыйных мас.

У прадмове да заключнай часткі трывогі — «На ростанях», над якой пісьменнік працуе цяпер, ён пісаў: «Гэта працяг маіх аповесцей аб дарэволюцыйным жыцці сялянства і вясковай інтэлігенцыі Палесся — «У палескай глухы» і «У глыбі Палесся»... Я хачу правесці майго галоўнага героя, настаўніка Лабановіча, праз цяжкія жыццёвыя выпрабаванні і паказаць, як ён стаў актыўным будаўніком новага ладу, сапраўдным совецкім чалавекам».

У цэнтр развіцця сюжэта і асноўных характараў трывогі пастаўлен тэматычны комплекс — інтэлігенцыя, рэволюцыя і народ. Пытannі гэтыя, узятыя ў іх цеснай сувязі, хвалявалі класікаў рускай літаратуры А. П. Чехава і М. Горкага, і кожны з іх, выходзячы з свайго метада і светапогляду, уносіў нешта сваё, новае, арыгінальнае ў іх вырашэнне.

На багатым жыццёвым матэрыяле, асвятляючы надзвычайна важныя, бурныя перыяды ў развіцці грамадства, вырашае гэтыя пытани Якуб Колас. Ён паказвае складаны ~~працэс~~ нараджэння дэмакратычнай інтэлігенцыі ў Беларусі, яе безупынны духоўны рост у адным «скразным» вобразе — у вобразе настаўніка Лабановіча. Трывогі Якуба Коласа, такім чынам, — гэта частка гісторыі беларускага народа і яго інтэлігенцыі, яркі адбітак грамадска-палітычнага жыцця ў краіне ў перыяд рэволюцыйнай барацьбы за ўстанаўленне новага соцыяльнага ладу. Калі да гэтага часу беларускі працоўны селянін выступаў як асноўны становучы вобраз пісьменніка, а беларуская вёска як асноўнае месца жыцця і дзеянасці

героя і ў той-ж час як найвыразнейшы сімвал роднага краю, то ў трэлогіі соцыйльная база творчасці пісьменніка значна па-шыраецца. Вобразы інтэлігентаў з'яўляюцца цяпер не толькі аб'ектам крытыкі, што мы бачылі ў большасці дарэволюцыйных апавяданняў Коласа, але і сведчаннем духоўных сіл беларускага народа, яго нацыянальнай самасвядомасці.

З вялікай мастацкай сілай і філасофскай глыбінёй Якуб Колас паказаў у сваіх аповесцях, як на працягу дзесяцігоддзяў у глыбінях народнага жыцця высپываў соцыйльны пратест народных мас супроты самадзяржаўна-памешчыцкага ладу і як гэта спрыяла духоўнаму росту дэмакратычнай інтэлігенцыі і прыводзіла яе да рэволюцыйнага падполья, да большевізма.

Па глыбіні псіхалагічнага аналізу, па разнастайнасці сродкаў і прыёмаў харкторыстыкі як станоўчых, так і адмоўных герояў, па майстэрству ў стварэнні пейзажу, нарэшце, па ўнутранаму лірызму апавядальнай манеры аўтара палескія аповесці ўзнімаюцца да класічных узоруў рэалістычнай рускай прозы і ў першую чаргу да раманаў М. Горкага, якія ўяўляюць сабой новую якасць у развіцці жанра соцыйльнага рамана. Ахоп жыццёвага матэрыялу ў аповесцях настолькі шырокі (як у храналагічным, так і ў соцыйльна-бытавым плане), праблематыка настолькі глыбокая і гісторычна-актуальная, што ўсё гэта, разам узятае, дае поўнае права лічыць трэлогію соцыйльна-псіхалагічным раманам.

Авалоданне тэорыяй марксізма-ленінізма, комуністычны светапогляд, уласцівы для пісьменніка ў совецкі перыяд творчасці, даюць ямумагчымасць авалодцаць і новым метадам літаратуры — метадам соцыйлістычнага рэалізма, прыкметныя рысы якога праяўляюцца ў творчасці Якуба Коласа, пачынаючы са зборніка «На рубяжы». Палескія аповесці нясуць на сабе выразныя адзнакі новага метада. Гэтыя адзнакі праяўляюцца ў глыбокім вырашэнні асноўнай праблемы — праблемы інтэлігенцыі, у правільным разуменні палітычнай абстаноўкі ў краіне напярэдадні рэволюцыі 1905 г. і ў ролі горада ў выхаванні рэволюцыйнай свядомасці народных мас, у паказе рэволюцыйнага падполья, у саміх харкторах эвалюцыі галоўнага героя, настаўніка Лабановіча, у раскрыцці перспектывы яго дзейнасці на аснове новага светаўспрымання.

Палескія аповесці — неабходнае звязо ў ідэйна-творчай эвалюцыі пісьменніка, вынік яго глыбокага ведання жыцця сялянства і інтэлігенцыі ў дарэволюцыйную эпоху. Работа над аповесцямі

падрыхтавала пісьменніка да шырокага эпічнага адлюстравання новай рэчаіснасці і новых людзей, што выхоўваюцца і перавыхоўваюцца ва ўмовах совецкага ладу.

Перамога палітыкі індустрыйлізацыі краіны, соцыяльныя зрухі ў вёсцы ў сувязі з працэсам калектывізацыі, якая ставіла сялянства на рэйкі соцыялізма, ліквідацыя апошняга капіталістычнага класа — кулацтва і разгром яго ідэолагаў — нацыяналістаў — усе гэтая поспехі ў краіне спрыялі развіццю маладой совецкай літаратуры, адкрывалі перад ёю неабмежаваныя перспектывы далейшага росту і развіцця.

Аповесці Якуба Коласа «На прасторах жыцця» і «Адшчапенец», а таксама лірычныя вершы гэтых год, пазней уключаныя ў зборнік «Нашы дні», бяспрэчна з'яўляюцца творамі соцыялістычнага рэалізма і разам з першымі двумя кнігамі трэлогіі раскрываюць працэс станаўлення новага метада ў творчасці Якуба Коласа. Надзвычайна важным з'яўляецца тое, што пісьменнік бачыць і раскрывае ў сваіх творах гэтага часу шырокую і ясную перспектыву далейшага развіцця совецкай рэчаіснасці.

Калгас «Хвала Рэвалюцыі» ў аповесці «Адшчапенец» выступае як правобраз квітнеючага перамогшага калгаснага ладу ў будучым. Ад'езд Сцёпкі і Аленкі ў горад на вучобу ўспрымаецца як прыклад смелых імкненняў, няспыннага духоўнага росту совецкіх людзей, творчыя сілы якіх раскавала Вялікая Каstryчніцкая соцыялістычная рэвалюцыя. Тыповыя рысы совецкай рэчаіснасці нясе ў сабе лірычны герой аўтара, будаўнік сваёй дзяржавы, змагар за новыя формы жыцця.

Творчыя поспехі старэйшых наших пісьменнікаў Янкі Купалы і Якуба Коласа вызначалі агульны ўзровень маладой беларускай совецкай літаратуры і ступень авалодвання яе майстрамі метадам соцыялістычнага рэалізма.

Аповесць «На прасторах жыцця» (1926 г.) — любімы твор совецкай моладзі, яркія вобразы якога, пачынаючы са школьнай літаратуры, на ўсё жыццё застаюцца ў памяці, выхоўваюць лепшыя пачуцці, раскрываюць сілу і красу самога працэсу чалавечага познання, клічуць да актыўнай грамадскай дзеяйнасці, вучаць любіць сваю радзіму.

Асноўнае месца ў аповесці займаюць героі нашай сучаснасці, тыповыя прадстаўнікі совецкай моладзі — Сцяпан Барута і Аленка. Хвалюючая, пранікнутая мяккім лірызмам і сапраўднай паэзіяй, аповесць расказвае аб жыцці, дружбе і вучобе маладых людзей,

выхаваных пасля рэволюцыйнымі ўмовамі жыцця, совецкай школай. Якуб Колас у гэтай аповесці з вялікай сілай і глыбінёй услаўляе новага совецкага чалавека з яго неабмежаванымі магчымасцямі, сцвярджае соцыяльна-палітычныя ўмовы жыцця, якія даюць широкі прастор для развіцця ўсіх задаткаў, заложаных у чалавеку. Аповесць «На прасторах жыцця» з'яўляецца ўслаўленнем дружай калектывай працы.

Сцвярджэнне новай гістарычнай рэчаінасці, новага совецкага чалавека ва ўсіх праяўленнях яго дзейнасці, ідэй совецкага патрыятызма і сталінскай дружбы паміж народамі складаюць асноўны змест лірыкі Якуба Коласа совецкага часу. У вершах, прысвечаных тэмам мастацтва, пісьменнік сам вызначае харктыры і задачы новай песні, ролю паэта ў совецкую эпоху — «для радзімы складаць свае песні, як нідзе і ніхто не складаў». Якуб Колас гаворыць аб радасных песнях, што творацца ў наш час і ўслаўляюць Радзіму, працу і чалавека, творцу новага жыцця.

Змоўкла ў прасторах песня старая,
Скаргі ад вечнай палон:
Вольная праца нас адарае
Песню радасных дзён.

Раскнутым Праметэем называе паэт свой народ, па-новаму асэнсоўваючы вобраз, што ўваходзіць сваімі карэннямі ў глыбіні чалавечай культуры. Кастрычніцкая рэвалюцыя разняволіла найбагацейшыя духоўныя магчымасці беларускага народа, прынесла яму нацыянальную дзяржаўнасць, зрабіла яго роўным сярод роўных у дружнай сям'і совецкіх народаў. Пісніяр сталінскай дружбы нарадаў нашай краіны, Якуб Колас усё новае і вялікае, што здабыў беларускі народ у выніку Кастрычніка, звязвае з імёнамі правадыроў, геніяў рэвалюцыі, Леніна і Сталіна, якіх называе сейбітамі праўды, творцамі чалавечага шчасця.

З вялікай цеплыней і задушэўнасцю малое народны пісніяр вобраз Сталіна, паэтызуе харктырныя рысы дарагога вобліка праўдыра і з яго дзейнасцю звязвае ажыццяўленне светлай мары лепшых прадстаўнікоў чалавечства аб справядлівым соцыяльным ладзе, аб прыгожым жыцці на зямлі.

Праз гады-сталеці
Марылі аб шчасці
Людзі ўсіх краін,
Але толькі ў свеце

К шчасцю шлях пракласці

Здолеў ты адзін.

З лірычных вершаў Якуба Коласа выступае праўдзівы і яркі образ совецкай Радзімы, «новай зямлі», дзяржавы, дзе сам народ — творца і ўладар усіх здабыткаў. «Наш родны край» карэнным чынам змяніў сваё аблічча. І гэта новае, што нарадзілася і няспынна развіваецца ў нашай краіне, усладуле народны пясняр, паэт-патрыёт. Глыбокая народнасць зместу і формы твораў Якуба Коласа совецкай эпохі, большэвіцкая ідэйнасць і праўдзівасць ставяць іх аўтара ў першыя рады пісьменнікаў Совецкага Саюза.

У многіх сваіх вершах аб Радзіме, напісаных яшчэ да вайны, паэт марыць аб пабудове прыгожых і светлых камяніц у наших калгасных сёлах, выказвае сваю глыбокую пышчотную любоў да совецкай краіны, якая яшчэ больш пышна расквітненне ў будучым.

І марам я сваім тут волю дам,
І думаю, што будзе ў нашым краі:
Змятуць калгаснікі драўляны хлам,
Я новыя катэджы ўбачу сам,
І Вусця я на Бадэн не змяняю.

Раскрываючы новае светаадчуванне лірычнага героя сваёй пазіі як тыповага чалавека совецкай эпохі, малюючы ў эпічных творах образы людзей, народжаных совецкім грамадскім ладам, Якуб Колас не аднойчы звязаеца да паказу самога працэсу пе-равыхавання чалавека на фоне гістарычных падзеяў надзвычайнай важнасці, у ходзе барацьбы за пераўтварэнне жыцця.

Аповесць «Адшчапенец», напісаная на тэму калектывізацыі, блізка стаіць да такіх твораў рускай і беларускай літаратуры, як «Паднятая цаліна» Шолахава, «Брускі» Панфёрава, «Краіна Муравія» Твардоўскага, «Над ракой Арэсай» Янкі Купалы.

Якуб Колас у сваёй аповесці пераканаўча паказаў перамаганне дробнаўласніцкіх інтынктаў, выхаваных стагоддзямі ва ўмовах старога ладу жыцця, і пачатак станаўлення новага тыпу селяніна ў калгаснай вёсцы — арганізатора, актыўіста, грамадскага дзеяча. Пісьменнік правільна ўлавіў гістарычную перспектыву развіцця совецкай вёскі, адзначыў момант павароту да калектывізацыі селяніна-серадняка, што ўрэшце і вырашила яе далейшы ход і завяршэнне.

Класічным творам літаратуры соцыялістычнага рэалізма з'яўляецца аповесць Якуба Коласа «Дрыгва», у якой аўтар звязаеца

да адлюстравання падзей рэвалюцыі і грамадзянскай вайны на Беларусі.

Звярот пісьменніка да гістарычнай тэматыкі не выпадковы. Ка-
лі буйныя творы Якуба Коласа, закончаныя і напісаныя ў совецкі
час, — «Новая зямля», «Сымон музыка», палескія аповесці —
нельга зразумець, не ўяўляючи сабе характару і асаблівасцей рэ-
валюцыі 1905 года, як найважнейшага соцыяльна-палітычнага фак-
тару ў жыцці краіны, то для совецкага перыяду творчасці такім
соцыяльна-палітычным фактам з'яўляецца соцыялістычная рэво-
люцыя, яе мэты і задачы. Якуб Колас звяртаецца да падзеі
грамадзянскай вайны і рэвалюцыі, каб з вышыні пражытых гадоў
і новага чалавека ў працэсе самой барацьбы.

Аповесць «Дрыгва» адлюстроўвае мужную барацьбу Чырвонай Арміі і партызан Беларусі супроты белапольскіх інтэрвентаў, па-
казвае перамогу над ворагамі і выгнанне іх з совецкай зямлі. Гэ-
тая барацьба, як паказвае пісьменнік, носіць інтэрнацыянальны
характар: за совецкую Радзіму ў радах Чырвонай Арміі змагаюц-
ца прадстаўнікі працоўных усіх нацыянальнасцей. Кіруе бараць-
бой комуністычная партыя праз свае арганізацыі, што дзейнічаюць
на тэрыторыі акупіраванага Палесся. У сваёй аповесці Якуб Колас
малюе і міжнародную абстаноўку перыяду белапольскай інтэрвен-
цыі, выкryвае захопніцкія планы імперыялістаў Антанты, якія
аб'едналіся ў барацьбе супроты маладой совецкай краіны.

Новы твор Якуба Коласа знаменаваў сабой росквіт метада со-
цыялістычнага рэалізма ва ўсёй беларускай літаратуры і з'явіўся
выражэннем высокай ідэйнасці і праудзівасці, узорам стройнасці
і цэльнасці пабудовы, прастаты і празрыстасці мастацкай формы.
Упрыгожыў «Дрыгвы» на далейшае развіццё апавядальнага жанра ў
беларускай літаратуры надзвычайна вялікі.

Літаратура перыяду сталінскіх пяцігодак вызначаецца бурным
колькасным і якасным ростам, шырокім ахопам з'яў рэчаінасці,
паглыбленнем псіхалагічнага аналіза. У гэты час выходзяць у
свет такія вядомыя творы, як паэма «Над ракой Арэсай» Я. Купалы,
трэцяя рэдакцыя аповесці «Салавей» і раман «Язэп Кру-
шынскі». Бядулі, п'есы «Канец дружбы», «Партызаны» і «Хто смя-
еца апошнім» К. Крапівы, раманы і аповесці К. Чорнага і інш.
Сярод усіх гэтых твораў адно з першых месц займае аповесць
«Дрыгва» Якуба Коласа. Яна ўліваецца ў агульнае рэчышча кла-

січнай совецкай літаратуры аб грамадзянскай вайне, у якой сцвярджаецца стваральна прырода рэволюцыйнай барацьбы, але, як і ўсякі значны твор нацыянальнай літаратуры, яна мае свае асаблівасці.

Шырокі план аповесці — паказ барацьбы народных мас за совецкую Радзіму супроць яе зневінных і ўнутраных ворагаў песна пераплітаецца з больш вузкай тэмай твора — раскрыццем унутранага працэса перавыхавання людзей у ходзе гістарычных баёў. Якуб Колас праўдзіва паказаў паводзіны ўсіх класаў і груп грамадства ў гэтым рашучым змаганні. З прыходам акупантаў акты візвалася дзейнасць вясковых кулакоў і нацыяналістаў, а з другога боку, найбольш поўна праявіліся лепшыя якасці прадстаўнікоў працоўнага народа, сапраўднага носьбіта і хавальніка патрыятычных і рэволюцыйных традыцый.

Белапольскія акупанты неслі нацыянальнае прыгнечанне і аднаўленне ненавісных старых парадкаў. «З глыбі вякоў, — піша аўтар, — паўставалі даўно забытыя, сцёртыя ў памяці народа парадкі, традыцыі і адміністрацыйныя функцыі абуджанай польскай дзяржаўнасці, паўставалі, як магільныя прывіды, узрушаючы пскіку шырокіх пластоў працоўных мас...»

Асноўны канфлікт аповесці носіць соцыяльна-класавы характар. У сувязі з гэтым у ёй дадзена рэзкае размежаванне герояў на два супроцьлеглыя лагеры. З аднаго боку — белапольскія акупанты, поўныя ўпэўненасці і фанабэрты паны Крулеўскі і Длугошыц, нікчэмны прыслужнік сваіх замежных гаспадароў беларускі нацыяналіст Галініч, вясковыя кулакі Бусыга, Бруй і Бірка — абаронцы старога свету, рэакцыі, контэрреволюцыі. Ім супроцьстаўляецца становішча герояў аповесці, прадстаўнікі працоўнага беларускага народа, дзед Талаш, Нявідны, Мартын Рыль, Цімох Будзік, Марка Балук, камандзіры Чырвонай Арміі Букрэй і Шалехін. Галоўнымі носьбітамі большэвіцкіх ідэй у аповесці з'яўляюцца падпольшчык-комуніст Нявідны і камандзіры Чырвонай Арміі, якія адигрываюць вялікую ролю ў арганізацыі барацьбы і ў выхаванні народных месціўцаў.

Дзед Талаш, Мартын Рыль, Нявідны, Марка Балук, Цімох Будзік — гэта тыповыя прадстаўнікі беларускага народа, які ўзняўся са зброяй у руках на абарону заваёў рэволюцыі. Асноўнае месца ў аповесці аўтар адводзіць дзеду Талашу, сярэдняму чалавеку з народа, які прайшоў доўгі і складаны шлях у сваім развіцці ад цёмнага селяніна, што стала раней у баку ад палі-

тычных падзей, да свядомага, палітычна пісьменнага партызана, камандзіра, які сам упłyвае на масы і выхоўвае іх, а потым, ва ўмовах паслявеннага жыцця, становіца старшыней сельсовета.

У працэсе самой барацьбы, пад уплывам большэвіка Нявіднага і камандзіраў Чырвонай Арміі, дзед Талаш глыбока ўспрымае ідэю совецкага патрыятызма, высока ўзнімаецца ў сваёй палітычнай свядомасці, становіца бясстрашным вожаком партызан.

Прататыпам вобраза дзеда Талаша з'яўляецца рэальная асона, палескі селянін Васіль Ісакавіч Талаш, былы прыгонны селянін, а пасля панскі батрак, які на сваім вяку зазнаў многа пакут і гора. У час грамадзянскай вайны ён праславіўся сваімі герайчнымі ўчынкамі. Будучы ўжо зусім старым чалавекам, Васіль Талаш прымаў удзел у Айчыннай вайне і ўбачыў яе пераможнае завяршэнне. Памёр Талаш у жніўні 1946 года ў сваёй роднай вёсцы на Петрыкаўшчыне на 103 годзе жыцця.

Не дзіўна, што жыццё гэтага выдатнага і па-народнаму мудрага чалавека звярнула на сябе ўвагу пісьменніка, дало багаты матэрыял для творчай думкі. У жыцці Талаша нібы адбілася стогодовая гісторыя нашага народа, яго пакутлівы і герайчны шлях. Пераломным момантам у жыцці Талаша становіцца бурныя падзеі рэвалюцыі і грамадзянской вайны, якія выводзяць героя на арэну гістарычнай дзейнасці, робяць яго новым совецкім чалавекам. Надзвычайна тыпова і праўдзіва падаецца самы зыходны пункт станаўлення дзеда на новую дарогу жыцця і паводзін. Справа пачалася з того, што Талаш уступіў у бой з белапалякамі за свой стажок сена, які тыя хацелі забраць. Гэта славутая «баталія каля стажка» і яе вынікі закрылі дзеду зварот дадому і ва ўсю шырыню паставілі перад ім пытанне аб далейших шляхах, аб арганізацыі партызанскага войска і сувязі з часцямі Чырвонай Арміі. Здзекі і грабяжы акупантаў, падзеі, што разгорталіся ў краіне, паступова выцяснялі з дзедавых думак яго ўласную крыёду. «Справа абарочвалася значна горш, а на першае месца выпіналася агульнае ліха сялянскай галечы». Палітычнае развіццё дзеда праходзіла праз пэўныя этапы, усё больш узімаючы яго да разумення агульных задач вызвалення ад захопнікаў усёй совецкай зямлі.

У асобе дзеда Талаша пісьменнік стварыў тыповы і яркі характар, які вырастает на народнай глебе і ўбірае ў сябе істотныя адзнакі новага, створанага рэвалюцыяй, нацыянальнага харектару. Шлях дзеда Талаша — гэта тыповы шлях працоўнага сялянства

ў рэволюцыі, вернага саюзніка рабочага класа, актыўнага змагара за совецкую бацькаўшчыну, прагнага да новых форм жыцця, якое нясе і раскрывае перад ім совецкая рэчайснасць.

У вобразе Мартына Рыля, лепшага таварыша дзеда Талаша, адзначаюца новыя моманты народнага герайчага характару. Яго жыццё і паводзіны таксама характарызуюць асаблівасці шляху ў рэволюцыйна-вызваленчай барацьбе працоўнага беларускага сялянства. Сумуючи па мірным жыцці і працы, ён да апошняй хвіліны мужна змагаеца з ворагам, паказвае прыклады асабістага герайзма і адданасці справе працоўных.

Кожны з партызан і воінаў надзелен якой-небудзь сваёй яркай рысай характару. Сярод агульной масы вылучаюцца пісьменнікам «спец па часці падпалаў» Цімох Будзік, мудры чалавек, арганізатор складаных аперацый Марка Балук, «камбінатарская галава» ўзводны Букрэй, волытны палітычны работнік камандзір Шалехін.

Якуб Колас стварыў у сваёй аповесці цікавы вобраз працоўнай беларускай жанчыны, праўдзіва паказаў умовы жыцця, якія фарміравалі яе характар. У складанай, супяречлівой натуры Аўгіні пад уплывам падзеі грамадзянскай вайны перамагаюць лепшыя, заложаныя ў ёй чалавечыя якасці і прыводзяць герайню ў стан барацьбітоў, адкрываюць перад ёй шлях да актыўнай грамадской дзейнасці.

Непахісную волю, высокую большэвіцкую ідэйнасць, стойкасць і мужнасць у барацьбе за шчасце народа ўславіў пісьменнік у вобразе комуніста Нявіднага, натхніцеля і арганізатора барацьбы партызан на Палессі. Ідэя служэння рэволюцыі з'яўляецца асноўнай, вызначальнай ідэяй у паводзінах героя, яна надае яму вялікую ўнутраную сілу і радаснае адчуванне паўнаты жыцця. Ён самадана змагаеца і памірае за перамогу і росквіт новага ладу, новых адносін паміж людзьмі. Сімвалам гэтага будучага росквіту з'яўляецца ў аповесці цудоўны, малюнічы вобраз вясны, якая ўладарна ўступае ў свае права і змяняе твар зямлі.

Талент Якуба Коласа прайвіўся і ў драматургіі, і ў галіне літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі. Сярод створаных ім п'ес — «Антось Лата», «Забастоўшчыкі», «На дарозе жыцця», «У пушчах Палесся» (па матывах аповесці «Дрыгва») і «Полымя ў акопах» («Вайна вайне») — асобнае месца займае апошняя. Напісана яна ў 1937 г. да 20-годдзя Кастрычніцкай рэволюцыі і адлюстроўвае надзвычайна важны момант у развіцці рэволюцыйна-вызваленчага руху ў краіне —

барацьбу за ажыццяўленне лозунга большэвіцкай партыі аб перарастанні вайны імперыялістычнай у вайну грамадзянскую. П'еса гэта ўяўляе вялікую цікавасць і ў плане вырашэння адной з цэнтральных праблем усёй творчасці Якуба Коласа — аб шляхах інтэлігэнцыі ў рэвалюцыі. Гэтыя праблемы былі паставлены ім яшчэ ў дакастрычніцкі перыяд творчасці і пазней шырока распрацаваны ў палескіх аповесцях. У п'есе «Полымя ў акопах» («Вайна вайне») Якуб Колас на канкрэтным гістарычным матэрыяле вырашае тэму інтэлігэнцыі, выводзіць харектэрны вобраз вясковага настаўніка Алеся Шабуры, што прышоў да праўды, як ён сам гаворыць, праз свае пакуты і пакуты мільёнаў. Праўда, да якой прыходзіць герой, непарыўна звязана з дзеянасцю большэвіцкай партыі.

Як літаратурны крытык і публіцыст, Якуб Колас заўсёды ўзнімае самыя істотныя пытанні літаратурнага жыцця, змагаеца за большэвіцкую ідэянасць і высокую мастацкую якасць твораў, за чысціню і багацце мовы пісьменніка. Яго крытычныя артыкулы пра Пушкіна, Купалу, Багдановіча, Шэўчэнку і многія іншыя складаюць надзвычайную каштоўнасць для нашага літаратуразнаўства.

Публіцыстика Якуба Коласа вылучылася ў самастойную галіну яго шматграннай дзеянасці і дасягнула свайго вышэйшага развіцця ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, калі народны пісніар, як і ўсе совецкія літаратары, гаворачы словамі паэта, прыраўняў пяро да штыка, паставіў сваё паэтычнае майстэрства на службу вялікай патрыятычнай справе барацьбы супроты нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Зборнікі лірыкі паэта гэтага часу «Родине, вождю» (на рускай мове), «Адпомсцім», «Голос зямлі» і паэмы «Суд у лесе» і «Адплата» з'яўляюцца бліскучай стафонкай у гісторыі совецкай беларускай літаратуры. Творы Якуба Коласа перыяду Айчыннай вайны прасякнуты грамадзянскім пафасам, дзеясным совецкім патрыятызмам. Лірыка і публіцыстика тут зліваюцца ў адно і даюць яркія ўзоры заклікальнай палітычнай паэзіі. Тэма радзімы і народа стаўцца і распрацоўваецца паэтам у новым аспекте, на новым гістарычным матэрыяле.

Глыбокая сыноўня любоў да Беларусі, краіны-партызанкі, часова забранай у нямецкі палон, адчуваеца ў кожным радку паэта, насычаным, як заўсёды, глыбокімі думкамі і пачуццямі.

Зямля мая! Разлучаны з табою,
Табой дышу, табою я живу.

Прад вамі-ж, воіны, байцы-героі,
Я ў радасці схіляю галаву.
Зямля мая, краіна непакоры!
Ты голас мой пачуй у шуме гроз:
З табою я дзяляю пакуты, гора,—
З дзяцінства я з тваім злучыў свой лёс.

Дык вер-жа, вер, зямля, мая матуля:
Наш ясны дзень не змеркнуў, не пагас,
І далі сінь зноў ласкай нас атуліць,
І прыдзе нам збавення светлы час.

З болем у сэрцы малюе паэт карціны разбурання і знішчэння родных гарадоў і сёл, выгнанія совецкіх людзей у фашысцкае рабства. Але ніколі ў творах паэта не гучалі ноты адчаю і безнадзеінасці. Вера ў перамогу совецкага народа, гістарычны алтымізм складае адну з адзнак светапогляду народнага паэта.

Сілу, якая здольна вызваліць часова акупіраваную Беларусь, паэт бачыць у жыватворчым совецкім патрыятызме, у непераможнасці большэвіцкіх ідэй, у мудрасці палкаводчага генія І. В. Сталіна. Раскрываючы ўсенародны характар партызанскай барацьбы, Якуб Колас славіць воінаў і камандзіраў Совецкай Арміі, сталінскую дружбу совецкіх народаў.

Паэма «Адплата», напісаная ў гэты час, з'яўляецца шырокім эпічным палатном аб герайчнай барацьбе беларускага народа супрощы фашысцкіх захопнікаў. У цэнтры паэмы пастаўлен партызанскі атрад, дзейнасць якога ўласцівіе тыповыя рысы ўсенароднай барацьбы, дае магчымасць паэту стварыць абагульнены вобраз герайчнай партызанскай масы.

У вобразе Кандрата Белавуса, комуніста, камандзіра партызанскага атрада, паэт раскрывае высокія ідэйна-маральныя якасці і арганізатарскія здольнасці совецкага чалавека-воіна. Аналізуочы герайчны характар Кандрата Белавуса, можна бачыць, які агромністы шлях у сваім палітычным росце і развіцці прыйшло наша сялянства за гады жыцця ва ўмовах совецкай улады.

Матывы ўслаўлення мірнай стваральнай працы гучалі ў творчасці Якуба Коласа і ў самыя цяжкія напруженныя часы Айчынай вайны. Тэма міру і працы стала асноўнай тэмай паэта ў паславаенны перыяд, калі наш народ з вялікім творчым энтузіязмам пачаў аднаўляць разбураныя фашысцкімі захопнікамі гарады і сёлы.

Глыбока патрыятычна, насычаная высокім ідэямі соцыялістичнага гуманізма, прасякнутая пафасам мірнай стваральняй працы, творчасць Якуба Коласа служыць справе комунізма, справе міру і дружбы паміж народамі. Тэма барацьбы за мір з'яўляецца адной з важнейшых тэм літаратурна-мастацкай і публіцыстычнай дзеянасці пісьменніка на працягу ўсяго совецкага перыяду.

Пачынаючы ад твораў, напісаных у першыя гады совецкага жыцця, і да вершаў і публіцыстычных артыкулаў сённяшніх дзён, Якуб Колас выступае страсным барацьбітом за мір супроты падпальщыкаў крывавых войнаў. Гэтая тэма гучыць і ў такіх буйных творах, як «Адплата» і «Рыбакова хата», і ў вершах «Ворагам» (1927 г.), «Панам-вяякам» (1930 г.), «Будзьце чуйны» (1932 г.), «Будзьма гатовы» (1932 г.), «На варту» (1932 г.), «На шлюб пана Студніцкага» (1935 г.), «На міжнародныя тэмы» (1945 г.) і ў многіх іншых. Пісьменнік заклікае свой народ да пільнасці і гнеўна выкryвае ўсякага роду падпальщыкаў новай вайны, выкryвае злачынную ролю Ватыкана, яго ідэйную сувязь з фашизмам, з англо-амерыканскім імперыялізмам. Сродкамі палітычнай сатыры Якуб Колас праўдзіва намаляваў партрэт іезуїта-інквізітара папы Пія XII.

У ідэях марксізма-ленінізма, у магутнасці нашай Радзімы, якая ідзе ў авангардзе барацьбітоў за мір, бачыць народны писар непераможную сілу справы міру.

Есць новая сіла ў Совецкай краіне
На радасць народам зямлі.
Яна расчыняе дарогі ў вышыні,
Яе ў навальніцах, у грознай часіне,
Нам Ленін і Сталін далі.

Без страху, упэўнена, зорка, спакойна
З той сілай у даль мы глядзім.
Няхай вар'яцеюць апосталы войнаў,
А нас не пужае іх хор непрыстойны —
Есць Сталінскі геній. Мы з ім.

Паэтычная работа пісьменніка дзён Айчынай вайны была высока ацэнена нашай партыйяй і ўрадам. У 1946 г. за творы перыяду Айчынай вайны Якубу Коласу прысвоена званне Сталінскага лаурэата. У 1949 годзе за паэмую «Рыбакова хата» яму была другі раз прысуджана Сталінская прэмія.

Над паэмай «Рыбакова хата» Якуб Колас працаваў з перарывамі.

вамі каля сямі год: распачаў ён яе неўзабаве пасля вераснёўскіх падзеяў 1939 г. і закончыў у 1947 годзе.

Вера ў тое, што працоўныя Заходній Беларусі парвуць кайданы панскай няволі, ніколі не пакідала Якуба Коласа. Гэтую веру ён выказаў у паэмах «Новая зямля» і «Сымон музыка», а таксама ў цэлым радзе лірычных вершаў. У час сваёй паездкі ў Парыж на Міжнародны кангрэс абароны культуры ў 1935 г. народны пясняр зноў убачыў Заходнюю Беларусь — мясціны, дзе ён нарадзіўся і вырас — і прысвяціў ёй шчыры, поўны смутку і гневу верш.

Гляджу, лаўлю вакол
Знаёмыя і выцвіўшыя рысы.

Дзе-ж люд, — ярэмны вол?

Спусціўшы вочы ў дол,

Ён ходзіць дзесь, адцёрты за кулісы.

Дзе-ж посулы паноў,

Іх лёкая ѿ аб роўнасці, аб волі?

У дзвенъяні званоў,

У звоне кайданоў,

У свіске бізноў,

У голадзе, асадніцтве, падполлі!

Паэма «Рыбакова хата» шырока, у канкрэтных мастацкіх вобразах адлюстроўвае барацьбу працоўных Заходній Беларусі за ўз'еднанне ў адзінай совецкай дзяржаве. Совецкі Саюз, краіна соцыялізма, з'яўляецца светачам, маяком для працоўных усяго свету ў іх барацьбе за сваё вызваленне — вось асноўная ідэя, філасофская аснова паэмы. Паэт малюе ў ёй два непрыміримыя лагеры, два фронты барацьбы ўнутры памешчыцка-буржуазнай Польшчы: з аднаго боку, прыгнечаная соцыяльна і нацыянальна працоўныя масы і, з другога боку, прыгнятальнікі — апора дзяржаўнага ладу на «ўсходніх крэсах»: вясковы кулак-абдзірала асаднік Богут і прадстаўнікі польскай буржуазнай дзяржаўнасці Пшэбора, Глынка, Гедвіла.

Пераканаўча, на супастаўленні совецкага калгаса Беразянка і прыгнечанай польскімі панамі вёскі Петрушы раскрывае паэт пे-равагу соцыялістычнай сістэмы над сістэмай капіталістычнай. Ідэйная задума твора, сама рэчаіснасць падказвають Якубу Коласу прыёмы кантраснага паказу людзей і з'яў, даюць матэрыял для супастаўленняў, парашнанняў і філасофскіх вывадаў.

Большэвіцкая ідэйнасць, совецкі патрыятызм, народнасць, высокое паэтычнае майстэрства з'яўляюцца асноўнымі рысамі гэтай па-

Эмы, ліра-эпічнай па свайму жанру, грамадска-псіхалагічнай па характеристу адлюстравання рэчаінасці. Своеасаблівую ролю ў паэме адыгрывае лірычны герой аўтара. Ен выступае як непасрэдны ўдзельнік ва ўсіх падзеях, што адбываюцца ў паэме, як важак, які ўказвае сваім героям выхад з іх падняволльнага існавання. У паруінанні з другімі паэмамі Якуба Коласа ў «Рыбаковай хаце» ўзмініянецца лірыка-публіцыстычны струмень і сатырычная абмалёўка адмоўных персанажаў.

На прыкладзе жыцця парабка Данілы Смыка, што прайшоў досьць складаны шлях у сваім развіцці, яго жонкі і саюзніцы Марыны паэт раскрывае законамернасць вызваленчай барацьбы ў заходніх абласцях Беларусі, паказвае этапы падрыхтоўкі працоўных Заходній Беларусі да ўз'еднання з Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікай. На ўласным сваім вопыце Даніла пераканаўся, што ён не зможа пабудаваць сабе хаты, як думаў раней, і наогул не зможа ўжыцца з асаднікам Богутам, які ў паэме з'яўляецца ўвасабленнем усяго памешчыцка-буржуазнага ладу. Усведамленне гэтага з'явілася важным момантам у развіцці палітычнага светапогляду Данілы, што ў свою чаргу абуровіла выбар ім пэўнага плана дзеяння, пэўнай сістэмы паводзін.

Трымайся лепш за грамаду,
Капай, як можаш, лад пракляты.

Падрабязна апісвае паэт бедную, жабрацкую абстаноўку збуц-велай старой хаты рыбака, дзе часова пасялілася маладая пара Даніла і Марына. Але ўнутранае багацце гэтых беднякоў, іх мары аб чалавечым шчасці і поўныя пяшчоты і ласкі адносіны ствараюць агульную светлу атмасферу і ўсяляюць веру ў перамогу, такіх сумленных працоўных людзей, як яны самі. У паэме шырока разгорнута характеристыка працоўнай дзейнасці герояў, з вялікім майстэрствам мастака-псіхолага раскрывае аўтар іх унутраны свет.

Да асноўных герояў паэмы належыць і рыбак Сымон Латушка, цікавы, арыгінальны і па свайму характеристу і па форме соцыяльнага пратэсту.

Натура вольная, як птушка,
Рыбак заядлы і дудар,—

заўважае аб ім аўтар у самым пачатку твора. «Крылатасць» души Сымона, яго свабодалюбнасць і моцна развітае пачуццё чалавечай годнасці знаходзіцца ў прямой процілегласці з тымі ўмовамі жыцця, у якія ён пастаўлены. Сквалнасці і хцівасці Богута процістаіць у

паэме шырокая, маральна чыстая натура простага чалавека, які ўмее працаваць з захаплением, цесна звязаны са сваім народам, па-са-праўднаму любіць прыроду свайго краю, свабодныя рэволюцыйныя песні, родную сваю зямлю.

Якуб Колас праўдзіва паказвае ў паэме рост палітычнай свядомасці народных мас, згуртаванасць і стойкасць комуністаў у барацьбе за новы соцыяльны лад, іх знітаванасць з працоўнымі, з асяроддзя якіх выходзяць новыя і новыя барацьбіты.

З вялікай цеплынёй і лірызмам раскрывае паэт духоўныя, маральныя вартасці сваіх герояў з народа, паказвае іх працоўную дзеянасць і вялікія творчыя магчымасці, побыт, узаемаадносіны паміж сабой, дае замалёўкі цудоўных беларускіх пейзажаў усіх пор года.

Узорам высокага майстэрства аўтара з'яўляецца кампазіцыя і паэтыка твора — строфіка, рыміка, рыфма. Строгая сіметрычнасць — адна з асноўных адзнак усёй пабудовы паэмы. Аўтар творча выкарыстоўвае ў ёй элементы фальклору, многа бярэ з невычэрпнай кірніцы народнай мудрасці.

Побач з другімі вартасцямі творы Якуба Коласа прыкоўваюць да сябе ўвагу чытача асаблівасцямі мовы і стылю. Мова твораў Якуба Коласа — гэта ўзор сапраўднай беларускай літаратурнай мовы, якая ўвабрала ў сябе лепшыя моўныя здабыткі беларускага народа за цэлую стагоддзі яго развіцця.

У сваіх артыкулах і выказваннях, якія маюць выключнае тэарэтичнае значэнне для літаратуразнаўства Беларусі, Якуб Колас з усёй выразнасцю і глыбінёй вызначае ролю мовы ва ўсёй літаратур-на-творчай дзеянасці пісьменніка.

«У літаратурнай работе, — піша Якуб Колас, — мова з'яўляецца і матэрыялам і інструментам. Вось чаму кожны пісьменнік, калі ён хоча быць сапраўдным інжынерам чалавечых душ, павінен дасканала валодаць сваім інструментам і ведаць уласцівасці матэрыялу, пры дапамозе якога ён перадае і рэзкія рухі харектару, і танчэйшыя адценні пачуцця.

Без гэтага валодання і ведання мы ніколі не будзем майстрамі».

Пасля выходу ў свет геніяльных работ таварыша Сталіна аб мовазнаўстве пытанні мовы, яе ўнутраных законаў развіцця, узбагачэння і свядомага карыстання ёю сталі ў цэнтры ўвагі ўсіх совецкіх лінгвістаў і пісьменнікаў. Гэтыя работы правадыра пачынаюць сабой новы этап і ў галіне літаратуразнаўчай навукі. Яны ўказываюць шляхі

падыходу да вывучэння вялікіх моўных скарбаў, змешчаных у творах нашых народных паэтаў.

«Наша літаратурная мова,—гаварыў Якуб Колас,—знаходзіцца ў працэсе тварэння. Тварэц мовы — народ. Задача-ж пісьменніка — у фармаванні, адборы лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных норм. Як бачым, задача немалая. Мы павінны мець мову прыгожую, гучную, простую, але гнуткую і выразную». Такой прыгожай, простай, гнуткай і выразнай з'яўляецца мова самога Якуба Коласа.

* * *

Якуб Колас — буйнейшы пісьменнік беларускага народа, класік нашай літаратуры. Яго яркі, разнастайны, самабытны дар увабраў у сябе лепшыя асаблівасці нацыянальнай беларускай совецкай культуры, узняў яе на новую, вышэйшую ступень. Глыбокі сэнс літаратурна-творчай, грамадска-палітычнай, навуковай і педагогічнай дзеяйнасці Якуба Коласа, увесь шлях ідэйна-творчага развіцця паэта, яго працоўны подзвіг у імя Радзімы з'яўляюцца яркім паказчыкам імклівага развіцця нашай навукі і культуры, сведчаць аб велізарнай духоўнай энергіі і жыццедзейнасці беларускага народа, свабоднага і шчаслівага ў брацкай сям'і народаў Совецкага Саюза.

M. БАРСТОК.

ВЕРШЫ

ДАЧІ ЧІСТОШАН

Не пытайце, не прасеце
Светлых песень у мяне,
Бо, як песню заспываю,
Жаль вам душу скальхне.

Я-б смяяўся, жартаваў-бы,
Каб вас чуць развесяліць,
Ды на жыцце як паглядзіш,
Сэрца болем зашчыміць.

Нешчасліва наша доля:
Нам нічога не дала.
Не шукайце кветак ў полі,
Бо вясна к нам не прышла.

НАШ РОДНЫ КРАЙ

Край наш бедны, край наш родны!
Лес, балоты і пясок...
Чуць дзе крыху луг прыгодны...
Хвойнік, мох ды верасок.

А туманы, як пялёнка,
Засцілаюць лес і гай.
Ой ты, бедная старонка!
Ой, забыты богам край!

Наша поле кепска родзіць,
Бедна тут жыве народ,
У гразі жыве ён, ходзіць,
А працуе — льецца пот.

Пазіраюць сумна вёскі,
Глянеш — сэрца забаліць.
На дварэ — паленне, цёскі,
Куча сметніку ляжыць.

Крыж збушвелы пры дарозе,
Кучка топалляў сухіх...
Сцішна, нудна, бы ў астрозе
Ці на могілках якіх.

А як песня панясецца —
Колькі ў песні той нуды!

Уцякаў-бы, бег, здаецца,
Сам не ведаеш куды.

Край наш родны, бедна поле!
Ты глядзіш, як сірата,
Сумны ты, як наша доля,
Як ты, наша цемната.

Бура вые. Лес гамоніць,
Як на сходзе дзе народ.

Вечер хмары так і гоніць;
Дождж, і гразь, і галалёд.

АСЕННІ ВЕЧАР

На камінку корч пылае;
Каля печы дзед сядзіць.
Бацька лапці папраўляе,
Маці ніткі села віць.

Вечер вые, не спіхае,
Дзіка ў коміне шуміць,
То заплача, заспівае,
То па стрэсе прабяжыць.

Ціха ў хаце. Сэрца ные,
Страх душу апанаваў.
Чаму-ж, вечер, думкі злыя
Ты ў душу маю нагнаў?

Жаш родны край.

Край наш бедны, край наш родны!
Грась, балота ды пясок.
Чуць дэѣ троху луг пригодны...
Хвойник, мох ды верасок.
А туманы, як пяленка,
Засцилаюць лес и гай...
Ой ты, бедная старонка!
Ой, забыты Багам край!
Наше поле кепска родзинъ;
Бѣдна тут живе народ.
У грази ен, бедны, ходзинъ:
А працуе—льеца пот.
Пазираюць нудна вески.
Глянешь—сэрца забалиць.
На дворэ—паленъя, щески,
Кучы сметнику ляжиць.
Крыж хваевы при дарози:
Кучка тополеу сухих...
Сцишна, нудна, як у вастрози,
Як на могилках яких
А як песня панясепца,—
Кольки у песни той нуды!
Уцякау бы, бег, здаецца,
Сам ня ведаешь куды.
Край наш родны Бедна поля!
Ты глядзишь, як сирота
Нудна ты, як наша доля,
Як ты, наша цемнята!

Якуб Колас.

Першы верш паэта, надрукаваны ў газеце
«Наша доля». 1906 г.

БЕЛАРУСАМ

Устаньце, хлопцы, ўстаньце, браткі!
Устань ты, наша старана!
Ужо глядзіць к нам на палаткі
Жыцця новага вясна.

Ці-ж мы, хлопцы, рук не маем?
Ці-ж нам сілы бог не даў?
Ці-ж над родным нашым краем
Променъ волі не блішчаў?

Выйдзем разам да работы,
Дружна станем, як сцяна,
І прачнецца ад дрымоты
З намі наша старана!

НЁМАН

Лъецца Нёман паміж гораў,
Светлы, чысты, як з расы,
Накапаў ён ям і нораў,
Гоніць воду праз лясы.

Гой ты, Нёман, наша рэка!
Поіш ты і корміш нас,
Бедну чайку чалавека
Ты з сабой насиў не раз.

А вясною на прасторы
Дуб стары сядзіта гнаў,
І насиў ты крыгаў горы,
Луг і поле затапляў;

Разліваўся па ракітах,
І займаў і лес, і гай...
Даўгавязы плыт за плытам
У далёкі нёс ты край.

Колькі раз рыбацкі човен
На грудзях тваіх гуляў!..
Гой ты, Нёман, быстры Нёман,
Колькі дум ты мне нагнаў!

Чуў ты смутак горкай долі
Свайго сына-мужыка,

Чуў не раз у чыстым полі
Плач і слёзы бедака.

У ціхі вечар над табою
Дудка плакала не раз,
І кацілася слязою
Песня ў ранні летні час.

А на беразе пад дубам,
У ночку цёмную, рыбак
Слаў не раз пад мокрым лубам,
Гнуўся з холаду, бядак.

А у буру вечер кветку
Да грудзей тваіх схіляў,
І ў табе касец улетку
Пот крывавы абмываў.

Над табою месяц круглы
У ясным небе ціха плыў,
І з табой высокі, смуглы
Лес ціхутка гаварыў.

Перарэзаў край ты родны
Беларуса-мужыка...
О, наш чисты, наш свабодны
Нёман, быстрая рака!

Ты цячэш далёка, знаю,
У зямлю Літвы і нямцоў...
Раскажы-ж чужому краю
Пра жыццё тваіх сыноў!..

След да пеша да
закон да пеша
сюзів пеша
да пеша да пеша

мадуд да пеша да А
хадып зорнібұз үшін X
мадуд миссом да пеша да Y
хадып зорнібұз үшін Z

МОГІЛКІ

Круглае поле. Узгоркі, каменне.
Лес па краях, як сцяна.
Ціха навокала. Нудна на сэрцы.
Птушка не крыкне нідзе ні адна.

Могілкі ў полі адны-адзінюткі.
Праслы гнілыш на дол паляглі.
Крыж пахіліўся гаротна-журботна.
Многа іх, многа ляжыць на зямлі!

Дзе-ні-дзе дрэўцы — бярозка, хваінка;
Дожджык магілкі размыў, спаласкау.
Вось дзе ад гора мужык адпаучыне,
Вось дзе ён думкі-згрызоты схаваў.

ДАРОГА

Між палёў шырокіх,
Як змяя якая,
Цягнеца дарога,
Вузкая, крывая.

Наабапал грушы
Разрасліся ў полі,
Нізенькі яловец
Чэзне, бы ў няволі.

Тут мужык працуе,
Чорны ўвесь, як сажа.
Крыж на перасеках
Аб пакуце кажа.

Коціца цялежка,
Б'еща аб каменне,
Хлебароб на поле
Глядзіць ў задуменні...

Ой, дарога-сцежка,
Вузкая, крывая!
І ты, жыццё наша,
Ты, доля, такая!

МОЛАДАСЦЬ

Чым успомніць цябе, моладасць,
Жыцця светлага ты раніца?
Прылятае вясна мілая,
Ды вясна мая туманіцца.

Дзе вы, думкі мае чыстыя,
Майго сэрца дзеткі мілыя?
Як жылося лёгка з вамі мне
У дні шэрыя, пахілыя!

І не раз мяне вы цешылі
У ночку цёмную, бяssonную,
Хоць на момант засланялі вы
Ад вачэй нуду бяздонную.

Дзе ты, краска-зорка ясная?
Між народу ты свяцілася,
У глухім кутку забытая,
Па жыцці ты ўсё смущілася.

Ці цвіцеш ты, ці засохла ты
У краі tym, адзінокая?
Ці ёсьць іскра агню божага,
Мая ластаўка далёкая?

Чым-жа ўспомніць цябе, моладасць,
Мая раніца ты хмурная?
Незаметна ты ўсё тлелася,
Як лучына тая курная.

ВОРАГАМ

Багачы і панства,
Нашы «дабрадзе!»!
Мы на суд вас клічам,
Каты вы, зладзе!

І на грозных межах
Часаў пераходных
Смела вас пытаем,
Прагных і нягодных:

«Чыімі рукамі
Вы добро збиралі?
На чые вы слёзы
Добра быт куплялі?

І за што, скажэце,
Палкамі нас білі,
Секлі-катаўвалі,
Голадам марылі?

Ласкаю-ж чыёю
І з чые вы працы
Замкі збудавалі,
Пышныя палацы?

Усё ад нас забралі,
А што нам далі вы?

Чые нудна ў полі
Так марнеюць нівы?

Вузенькаю ніщю
Чые йдуць палоскі?
У чым то жыце
Многа так бярозкі?

Каму адвали вы
Пусташы, каменне?
Хто з свайго засеву
Не збярэ насення?

Чые гумны, хаты
Гиуща сіратою?
Чые слёзы льюща
Кожнаю парою?

I чыя скацінка
Сохне ў пустым полі?
I як гаспадар той
Гіне у няволі?

Чыя песня-скарга
У неба йдзе дакорам,
К месяцу і сонцу
I к далёкім зорам?»

Багачы і панства
I ўсе вы брадзягі!
Убок з дарогі, каты!
Бойцяся сярмягі!

Ужо даўно вяроўкі
Вас, паны, чакаюць,
I па вас асіны
Слёзы праліваюць.

НА НОВЫ ГОД

З Новым Годам, з шчасцем новым!
Дай-жа божа, гэты год
Каб успомніў шчырым словам
Працавіты ўвесь народ!

Каб больш слёзы не ліліся,
Каб не падаў чалавек,
Каб астрогі запярліся
Ад людзей на вечны век;

Каб казалі, што хацелі,
Каб не гнулісь, як цяпер,
Каб са страхам не глядзелі
На урадніцкі каўнер;

Каб пабольшала нам поля,
Каб разросся вузкі луг,
Каб спявалі песні волі,
Дзержучы жалезны плуг.

Дай бог шчасця вам і долі
Усім, хто слёзы праліваў,
Хто у бедным, родным полі
Зерне праўды засяваў!

ВОБРАЗЫ САМАУЛАДЗЯ

Куды ні глянь — адно і тое:
Усюды стрэльбы і «шнуры» —
Стаяць па пары і па троє
На скрыжаваннях «каўняры».

Аж у вачах яны мігцяцца,
Усюды іх, як прусакоў...
Куды пайсці і дзе схавацца
Ад гэтых рыл і «каўняроў»?!

Часе зім'ро да ябдэд тут
Севаньят ўонцем тут

Лягнодок сымок вады тут
Іст дард азтламын
Калес яхудах ўзданац азтламын
Тут инштульте Ізданац тут

ВЕСКА

Цесна збіты нашы хаты,
Як авечкі ў летні жар,—
Для агню тут корм багаты,
Як укінецца пажар.

Хлеўчык, пограб і гуменцы
Пад адзін зліліся плех,
Трэскі ўсаджаны ў акенцы,
Замест шкла — радняны мех.

Загародка пад аконнем,
Блісне кветка дзе-ні-дзе.
Зеллем глушкица, драсённем
Мак, цыбулька на градзе.

Зелянеюсь два-тры клёны,
Гляне ліпа дзе з-за хат,
Дзе-ні-дзе садок зялёны,
Ніzkіх вішань чэзлы рад.

Граблі, сані пад страхою,
Колы, сошка, барана,
Кол з хваёваю мятлою
Ўбіты ў дол каля акна.

Многа тут гразі ў нягоду,
Многа пылу ў летні жар.

Тут дабра не бачыць зроду,
Тут марнеч гаспадар.

Тут нуда жыве людская,
Прыпынілась гора тут;
Смерць дзяцей, хвароба злая
Тут знайшлі прытульны кут.

МЕСЯЦ

Ціха месяц адзінокі
Ходзіць ў небе над зямлёю.
Неразгаданы, далёкі,
Што ты бачыш пад сабою?

Бачыш слёзы ты людскія,
Як яны з расою лъюцца,
А ў тумане думкі злыя
Горкім плачам аддаюцца;

Як без хлеба і без долі
Працавіты люд наш гнецца...
Кінь ты жальбу нашу ў неба —
Няхай неба ўскалыхнецца!

ПЕСНЯ НАД ҚАЛЫСКАЙ

Аа-аа, мой сынок!

Аа-аа, мілы!

Не крычи, не плач: дарэмна
Ты патраціш сілы;

А без сілы, мой сынок,
Жыць на свеце трудна...
Ой ты, вецер, не шумі,
Не спявай так нудна!

Спаць Міхаську не даеш...
Спі, мой сын маленьки!
Я цябе пакалышу —
Ай, люлі-люленьки!

Што цябе чакае, сын?
Што твая за доля?
Можа й ты пот будзеш ліць
У чужое поле?..

Будзеш летам ты хадзіць
На плывы, на згоны,
З Коўны матцы прынясеш
Хоць гарсэт чырвоны...

А мо' ў школку пойдзеш ты,
Будзеш чалавекам, —

Без навукі цяжка жыць
Гэтым трудным векам.

Кінеш матку, па чужых
Ты па людзях пойдзеш,
І на шчасце нападзеш,
Долю сваю знайдзеш.

Матку ўспомніш ты сваю,
Як цябе люляла,
Як табе ўнаучы не раз
Песенькі спявала.

І гасцінца мне прышлеш,
Не забудзеш маткі.
Вось уцешуся тады,
Аж запляшчу ў ладкі!..

Аа-аа, мой сынок!
Люлі, люлі, мілы!
Ой, не плач ты, не крычи,
Набірайся сілly!

анік вакар інчал год
вада міндашт іштасі

жасыр да жеткіш шайы
шілдікін жекең да жа
пескінін өзіншін 1
жүйенін сабак саб

жасыр да жеткіш шайы
жекең да жеткіш шайы
жасыр да жеткіш шайы

ПЛЫТНІКІ

Клунак за плячамі,
Згорбленыя спіны,—
Валіць чарадамі
Люд на сплаў, віціны.

Босыя іх ногі,
Твар іх загарэлы,
Вопратка убога,
Чуць прыкрыты целы.

Ззаду ледзь ступае,
Хлеб вязе кабыла.
Нокае, гукае
На яе Кірыла...

Жарыць-скварыць сонца,
Ліст не скальхнецца,
Горача бясконца,
Рагамі пот лъецца.

Срэбрам адлівае,
Як люстэрка, Нёман,
Зранку не сціхае
Над вадою гоман.

Ад крыку-ляянкі
Аж дрыжыць паветра:

— На «барбару», Янка!
— Гартоль бяры, Петра!

— Закідай шырыгу!
— Прысам папхні ўліва!
Варушыся! Мігам!
Не спі ў шапку! Жыва!

А заднік без толку
Бусаком махае.
Галаўнік Міколка
Бэсціц яго, лае.

Гнецца плыт дугою,
Прэ яго да гаку,
Быстраю вадою
Ломіць, як вужаку.

На мель узагнала.
Крык, сядзіты голас.
Порткі паскідалі,
Усе ўладзе па пояс.

Бомы ўсе пабралі:
— Рразам, хлопцы! рразам!
Ну, яшчэ! Што сталі?
Ну, яшчэ наляжам!

Вецер загуляе —
Хвойнік, лозы гнуцца.
Плытнік спачывае,
Як сабака ў будцы.

Плытнік гнецца ў полі,
Мерзне ён у холад,
Ведае нядолю,
Ведае і голад.

Што-ж? Бядота гоніць,
Толькі сілы траціш,

Толькі косці ломіть,
Як хваробу схваціш.

* * *

Эх ты, доля, доля!
Голад ты, галота!
Не свая тут воля,
Не свая, ахватка.

СЯБРАМ

Ой, сябры мае вы, мілы,
Дзе цяпер вы, дарагія?
Ці схавалі свае сілы?
Ці ёсьць думкі маладыя?

Тыя думкі, тыя мыслі,
Што душу нам хвалявалі,
З-за каторых хмары звіслі,
За што з нівы нас сарвалі?

Нас з народнай ціхай нівы
Разагналі па ўсім свеце...
Ці здаровы вы, ці жывы?
Дзе вы, мілыя? Гукнеле!

Ці збяромся зноў калі мы
У нашым бедным родным краі,
Як-бы птушкі пасля зімы?
Дзе вы, хлопцы? Я гукаю!

Не, няпраўда! Быць не можа,
Каб не грэла цёпла сонца.
Наша праўда нам паможа —
Блісне нам свято ў аконца!

РОДНАЕ ПОЛЕ

Поле убогае, поле пясчанае!
Нудна лягло ты між гор і лясоў,
Потам абмытае, ўдоўж пааранае...
Колькі каменняў, а колькі пяскоў!..
З пылам сыпучым, з пяском і з туманамі
Вечер над полем не раз пралятаў,
Па-над магіламі, па-над курганамі
Сумныя песні у суш ён спываў.

Многа тут працы і поту гарачага,
Сілы, здароўя мужык палажыў!
Жніва надыйдзе — і жаць нам няма чаго:
Ніву пустую драсён заглушки.
Поле убогае, поле пясчанае!
Кепска ты плаціш за працу людзям:
Злітае потам, слязьмі ablіванае,
Дзікае зелле прыносіш ты нам!

ЛЮДСКІЯ СЛЁЗЫ

Слёзы людскія, слёзы людскія!
Вамі абыты загоны зямлі,
Вы паласкалі мужычыя нівы,
Вы палівалі сухія палі!

Падалі градам на вузкія сцежкі,
З пылам мяшаліся, з дробным пяском,
Тайна ліліся, адкрыта ліліся,
Падалі долу гарачым дажджом.

Сонца сушила, вятры абвявалі,
Бачылі зоры вас, бачыла цьма...
Дзеци нягоды, о слёзы людскія!
Ліку няма вам і меры няма.

ХМАРЫ

Як ліхія думкі-мыслі,
Над зямлёю хмары звіслі.
Ой вы, хмары, што вы сталі?
Што вы неба нам заслалі?
Скрылі сонца, чарадою
Таўчацеся над зямлёю?
Чаму ўлетку над палямі
Не ліліся вы слязамі?
Чаму збожжа не мачылі,
Калі ветры так сушылі
І гарэлі нацы нівы,—
Тады, хмары, дзе былі вы?
Мы на неба пазіралі,
Вокам, хмары, вас шукалі,
Сохла праца наша ў полі,—
Як мы, хмары, вы без волі!

КІНЬЦЕ СМУТАК

Што вы, хлопцы, спахмурнелі?
Ці каго вы пахавалі?
Ці няшчасце так здалела,
Што нуда апанавала?

Плюньце, хлопцы! Заспявайма,
Каб аж вокны задрыжалі!
Ва ўсе грудзі загука~~й~~йма,
Каб і думкі паўцякалі!

Ці-ж мы будзем вечна гнуцца,
Апускаць бязвольна рукі?
Няхай слёзы больш не лъоцца,
Няхай нас не знаюць мукі!

За работу жыва, жыва!
Каб нас доля не ўшчуvalа,
Каб не сохла наша ніва,
Каб нуда нас больш не гнала!

МУЖЫЧАЯ НІВА

На мужычым полі
Цягненца палоска...
Зелле яе глушкиць,
Абвіла бярозка.

Навальніца з градам
Қаласы скруціла,
Ветрам паламала,
Дожджыкам прыбіла.

Сіняя валошка,
Травы разрасліся,
Палыны на межах
Густа упляліся.

Ой, мужыча ніва!
Ты — сиротка ў полі:
Няма табе шчасця,
Няма табе долі!

Ой ты, ніва наша!
Ці-ж ты не арана?
Ці-ж мужычым потам
Ты не палівана?

Ці то кепска сонца
Свеціць над табою,

Што зрасла ты густа
Дзікаю травою?

Заплылі вадою
Усе твае разоры,
Пакапалі мыши
Па загонах норы.

Птушкі ў сінім небе
Плачуць над табою,
Што зрасла ты, ніва,
Палыном, травою...

На мужычай ніве
Каласы пустыя...
Ці не шкодны полю,
Слёзы вы людскія?!

НА РОСТАНКАХ

Ты скажы мне, цьма глухая:
Доўга будзеш ты ляжаць?
Доўга будзе думка злая
Сэрца жалем калыхаць?

Не шумі ты, лес высокі,
Нудных песень не спявай,
Дзён шчаслівых, дзён далёкіх
Ты мне, лес, не ўспамінай!

Не відно мае дарогі —
Горы, лес, балоты, гразь...
Колькі смутку і трывогі
У гэты цяжкі, цёмны час!

Дзе-ж, дарога ты другая?
Я стала адзін, адзін,
Ноч вакол ляжыць глухая...
Ці-ж то свет сышоўся ў клін?

Дык скажы мне, цьма глухая:
Доўга будзеш ты ляжаць?
Доўга будзе думка злая
Сэрца жалем калыхаць?

НЕ БЯДУЙ!

Не бядуй, што сонца нізка,
Што праходзіць нудна дзень,
Не бядуй, што восень блізка
І на дол кладзеца цень.

Не бядуй, што снег халодны
Скрые землю ад вачэй:
Не загіне край твой родны
У тэй цемені начэй!

Будзе час, і снег растане,
Прыдзе зноў да нас вясна,
Ветла з неба сонца гляне,
Ачуняе старана.

Не бядуй, што цяжка стала
Жыць у вечнай цемнаце,
Што нас доля вечна гнала,
Што жывём у беднаце.

Не бядуй, што звіслі хмары,
Што нам сонца не відаць,
Не бядуй, што ўноч пажары
Сталі неба заліваць, —

Дымам пойдзе ўсё ліхое,
Усё, што душыць нас і гне.
Вер, брат, — жыцце залатое
Будзе ў нашай старане.

БАБА І КУРЫ

Байка

Падпечкам Баба кур дзяржала.
Прайшла зіма, вясна настала, —
Кудахчуць куры і сакочуць,
У дзверцы, бедныя, глядзяць.
А птушкі з выраю ляцяць;
На свет і куры нашы хочуть —
Чарвей і крошак пашукаць.
— Пусці ты, бабка, іх на волю! —
Суседкі кажуць Бабе той:
— Няхай пабегаюць па полі —
І щёпла ўжо і мoshак рой. —
Падпечак Баба адчыніла
(А чапялю яна ўзяла).
Паверыў Певень — тыц ён рыла!
Па карку Баба так дала,
Што Пеўню вочы засланіла,
І юха з Пеўня пацякла.
Пайшоў назад мой Певень збіты,
А куры хоць сабе й крычаць,
А ўсё за дзверцамі сядзяць,
Хоць тыя дзверцы і адкрыты.

ЗГНАННІКУ

Брат маркотны, брат мой бедны!
Гоняць нас, на нас плююць;
Дзе ні пойдзеш — мы чужыя,
Мала нас дзе, брат, паймуць.

Свет шырокі, свет свабодны,
Толькі нам дарог няма:
Зачынілі ўсе нам ходы,
Аблягла вакол нас цьма.

Брат маркотны, брат мой бедны!
Не нудзіся, дарагі!
Будзем плыць памалу далей,
Хоць далёка берагі...

Мыслі праўды, дух свабоды,
Вольны наш народны дух,
Растрасе суздром астрогі,
Ржавы ён парве ланцуг.

ПАД ШУМ ВЕТРУ

Праляцела борзда лета,
Наша светлая пара.
На дарозе нашай вузкай,
Як раней, стаіць гары...

Скора, скора дзъмухне холад,
Снег пасыпле з сівых хмар,
Зноў мароз падыйдзе люты,
І клубком паваліць пар.

Разам з ветрам, з халадамі
Думак рой к нам наляціць, —
Нудных думак, неспакойных, —
Сэрца беднае сушыць.

Будуць ветры за вугламі
Выць і плакаць і стагнаць,
А ў той вечар доўгі, цёмны —
Песні ў коміне спяваць.

Бор стары завые нудна,
Зашуміць галлём лаза.
Пад іх шум не раз на сэрца
Капне горкая сляза.

СЯБРАМ-ВЫГНАННІКАМ

Гэй вы, смутныя,
Гэй вы, бедныя,
Мае мілыя
Сябры-згнаннікі!

Ці вы сіраты
У сям'і людской,
Што глядзяць на вас
Вокам ворагаў?

Ці разбоем вы
Даставалі хлеб,
Што караюць вас
Горш за злодзеяў?

Або ў вас няма
Сілы, розуму,
Што прытулкі вам
Пазачынены?

Ці то сэрца ў вас
Цвярдзей каменя,
Што ад вас браты
Адракаюцца?

Не! Душа у вас,
Сэрца — добрае,

Думкі чыстыя,
Мыслі ясныя!

Толькі вам няма
Долі-радасці,
Сіла цёмная
Вас прыцінула.

Гэй, выгнаннікі,
Сябры любыя,
Да канца, браты,
Будзьма цвёрдымі!

ПЕРАД ДАРОГАЙ

Эх, як тупну я нагою,
Свісну, заспываю,
І на ёсё махну рукою —
Гайда з свайго краю!

Годзе пухнучь у балоце,
Нышь заўжды ў няволі,
Жыць без хлеба, у бядноце,
Траціць сілу ў полі!

Апроч сілы, мне нічога
Бацька не пакінуў,
Гнуўся, бедны, жаль старога —
Як сабака гінуў!

Я-ж не будуabdзіралам
Гнуцца за два злоты!
За свой клунак, марш па шпалах —
Пашукаць работы!

Гой, гой, вечер, зашумі ты,
Аж каб лес ламаўся!
К чорту думкі разгані ты,
Каб не сумняваўся...

НАША ВОЗЬМЕ

Мы ходзім, спатыкаемся,
Бадзянемся, як п'яныя,
Мы з голадам зрадніліся,
Худыя, абарваныя.

Асмейяны, аблаяны,
Гразёю мы замазаны.
Багатымі мы скрыўджаны,
Няволяю мы звязаны.

У балоты мы адціснуты,
Загнаны мы у шчыліны,
І вочы нам завязаны,
І вуши нам зачынены.

Адно мы добра ведаем:
Хоць вечна мы блукаемся,
А ўсё-ж такі, хоць некалі,
А праўды далытаемся.

ПЫТАННЕ

Дзе ты, мая доля,
Дзе ты, я пытаю?
Ці то бог назначыў
У жыцці быць з краю?

Ці то людзі злые
Шчасце адабралі,
На маёй дарозе
Ямы пакапалі?

Ці за грэх закляты
Я не маю долі,
Як забыты колас
На мужычым полі?

Ці таму гарую,
Што шукаў на свеце
Я святла і сонца
І ўздыхаў па леце?

Горкія мне песні
Толькі дасталіся.
Многа думак нудных,
Слёзы каб ліліся,

Каб чужыя слёзы
Памяшаць з сваімі...

Сэрца дзервяное
Ці-ж зачэпіш імі?

Будуць плакаць вочы,
Будуць рвацца грудзі,
Будуць чалавека
Ціснуць доўга людзі!

НА ГАСЦІНЦЫ

Чыстым інеем пакрыты
На гасцінцы беразняк,
Космы густа ім абвіты;
Ў белым снезе маладняк.

Свішчудъ сані на марозе,
Коні рвуцца і хрыпяць.
Крык і гоман на дарозе,
Бомы стогнуць і звіняць.

Скверышъ холад. Пабялелі
Вусы, світка вазака,
Толькі шчокі счырванелі
Ад марозу ў мужыка.

Перад святам заработка,
А дорога, як сляза...
Толькі бухаюць калодкі,
Толькі свіст ад палаза!..

МІКАЛАЮ II

Дзесяць год Мікола думаў
Г прыдумаў ён Думу.
Пасадзілі разам з панам
Янку, Грыца і Кузьму.

Пасядзелі тыдняў з восем,
Узлаваўся Мікалай —
Дэпутатам даў па карку,
Ўзяў ды Думу разагнаў.

Да чаго-ж мы дажыліся!
Эх, падвёў ты нас, царок!
Каб табе даў бог на старасць
Лапці, торбу і кіёк.

А ні хлеба, а ні солі,
Ні купіць нам, ні прадаць...
Эх, не вер цару ніколі —
Хоча зноў нас ашукаць.

НАША ДОЛЯ

Наша доля нас не знае,
Жыцце наша — ноч і цьма.
Жар улетку нас даймае,
Цісне холадам зіма.

Не красуе наша ніва,
Луг не цешыць нам вачэй.
Гне к зямлі нас праца жыва
І ў труну кладзе дзяцей.

Наша жыцце не вясёла...
Ноч і цьма на нас ляглі.
Нашы хаты, вёскі, сёлы
Сівым мохам абраслі.

Нашы слёзы незлічоны,
З нас крывавы льецца пот...
Люд забіты, люд хрышконы,
Абяздолены народ!..

* * *

— Што, брат Грышка, папраўляйся:
Чутка ёсьць — зямлі дадуць.
Не хварэй, брат, падымайся
Ды ачуньвай як-нібудзь.

— Эх, Мікола, што тут цешыць?
І стары, а як дзіця:
Не, не будзе нам жыцця,
Як паноў не перавешаць.

ҚАХАННЕ

Ці помніш ты, Ганна,
Шчаслівы мамэнт,
Як граў раз на дудцы
Нябожчык Вінцэнт?

А Нёман спакойна,
Спакойна дрыжаў,
І месячык ясны
На нас пазіраў.

Драў горла у лозах
За рэчкаю драч,
І грукаў у сцену
Рагамі маркач.

На жэрдзе мы селі¹
У мроку маўчиком,
І я прытуліўся
К табе плечуком.

Язык мне адняўся,
Я сліну глытаў,
А потым нясмела
Цябе запытаў:

— Скажы мне, Ганулька,
Ці любіш мяне?

6. Якуб Колас, т. I.

— Люблю, — ты сказала, —
Аж сэрца мне схне!

І лапці з-за спіны
Мае ты зняла,
Анучы у Нёман
Ты мыць панясла.

Ганулька, Ганулька!
Павер, зразумей —
Я ў свеце не бачыў
Кахання шчырэй!

На вуліцы Мурза
Яхімаў брахаў,
І стражнік пасвістваў,
Нагайкай махаў.

Я-ж быў шчаслівейшы
На свеце батрак,
Ішоў, не баяўся
«Шнуроў» і сабак.

Ці помніш ты, Ганна,
Той светлы мамэнт,
Як граў раз на дудцы
Нябожчык Вінцэнт?

НА ПРАДВЕСНІ

Эх, наперла ліха-гора!
Ні сяйны, ні зярна.
А тут снег яшчэ не скора
Згоніць цёплая вясна.

У кішэні ні грашынкі,
Хата поўная дзятвы!
Ні паленца, ні лучынкі --
Хоць у землю лезь жывы.

Папалілі, пераелі, —
Нічагутка ані ў зуб!
Хлеба толькі да нядзелі,
На два разы ўсяго круп!

А даўгоў ты нахватаўся,
Таму дзесяць, таму пяць...
Ось дзе, Грышка, ты папаўся:
Чым-жа будзеш аддаваць?

Эх, наперла ліха Грышку —
Рук няма за што зацяць!
Хіба вып'ем па кілішку —
Лягчэй будзе гараваць.

ВЯСНА

Вясна прыдзе, снег пагіне,
Вышэй сонца хадзіць стане,
Промень ясны ўсюды кіне,
Рунь падыме на паляне.

З гор пальюцца перавалы,
Раскуюцца рэчкі з шумам,
Выйдзе з хаты стар і малы
Гаманліва дружным тлумам.

Убярэцца лес бязлісты
У гарнітур свой зялёны,
Шугнё вырай галасісты,
Камары заб'юць у звоны.

Зашуміць трава густая,
Кветкі ў лузе засмлюцца.
Вясна прыдзе маладая,
Усюды песні панясуща.

СТАРАЯ ПРАУДА

Покі грош ёсць у кішэні,
Покі служба ў цябе ёсць, —
Любяць людзі і шануюць,
І ты ў іх жаданы госць.

А ў жыцці як спатыкнуўся,
Як куску ты хлеба рад, —
Глянеш — дзвёры ўсе закрыты,
Толькі 'спіны бачыш, зад!..

ВЕЦЕР

Ой ты, вецер неспакойны!
Дзъмеш ты безустанку,
Адну песню нам спяваеш,
Адну баеш байку.

То заплачаш сіратою
Над убогай хатай;
То застогнеш, як над нівай
Селянін-араты;

То засвіщаш за вугламі,
Жалем разальешся;
То сярдзіта ў дзвёры стукнеш,
Злосна засмяешся...

Ой ты, вецер неспакойны,
Ты мой брат па долі!
Раскідаєм смех і слёзы
Мы у чистым полі.

ПЯСНЯР

Кажуць людзі: «Што ты смутны?
Што спяваеш ты пра гора?
Твае песні — стогн пакутны,
Слёзы ветру на прасторы!»

Ты злажы нам песню волі,
Песняй шчасця залівайся,
Ціхім спевам нівы ў полі
У струнах сэрца адклікайся,

Каб на нас вясна дыхала,
Грэла душу цеплынёю,
Каб нам сэрца сагравала
Ціхім шчасцем, дабратою».

Ой вы, людзі! Няма-ж волі:
Скуты мыслі ланцугамі.
Пусты нівы нашы ў полі,
Злосны віхар дзъме над намі!

Ці-ж я сэрцам не хварэю?
Ці-ж мне смутак лёгка даўся?
Я спяваю, як умею,
Я пра радасць пецы не здаўся.

«АСАДЗІ НАЗАД!»

Дрэнна маё жыщце,
Ўсё ідзе не ў лад,
І крычаць мне ўсюды:
«Асадзі назад!»

Божа ты мой мілы!
Б'юся я, як гад,
Толькі-ж дзе ні ткнуся —
«Асадзі назад!»

Помню, я жаніўся,
Добры быў мой сват.
К дзеёцы нос паткнулі —
«Асадзі назад!»

Дзеёка была важна,
Ды сусед Кандрат
Мне нагу падставіў —
«Асадзі назад!»

Трапіў раз у горад,
Быў якраз парад,
Лезу я наперад —
«Асадзі назад!»

У засеках пуста,
Жыта выбіў град.

— Дай, старшынька, ссуды.
— «Асадзі назад!»

Я з капейкі збіўся,
Зарабіць я рад.
— Ці няма работы?
— «Асадзі назад!»

Сам я растратаўся,
Лезе з плеч халат.
— Памажэце, людзі!
— «Асадзі назад!»

Сына свайго ў людзі
Вывеў-бы Ігнат.
— Вось мой сын, паночки!
— «Асадзі назад!»

Хлеб прыслалі ў вёску,
Там галодных шмат.
Пруся я з мяшэчкам —
«Асадзі назад!»

Галаву я маю:
Быў-бы дэпутат.
— Цэнзу ты не маеш,
«Асадзі назад!»

Праўда, што таіцца,
Быў і мой чарод:
Два разы на жыцці
Вышаў я ўпярод.

Узбунтаваў я вёску.
Ой, быў цяжкі год!
Прыезджае прыстаў:
— Выходзі ўпярод!

Гэта ты, мярзавец,
Узбунтаваў народ?
Гэй, гарадавыя!
Даць яму ўпярод!

ДОЛЯ БАТРАЧКІ

Маці ў службу выпраўляе
Родную дзяціну,
Выпраўляючы, хавае
Горкую слязіну.

— Будзь паслушная, дачушка, —
Навучае матка:
— Дагаджай чужым ты, служка,
Ды цярпі, дзіцятка!

Не адзін раз твае вочкі
Заплывуць слязою.
Твая доля цямней ночкі —
Цяжка быць слугою!

Бо не ўважыць чужаніца
Ручак тваіх белых,
Поту выльеца крыніца
З шчочак загарэлых.

Устанеш летам раней зоркі,
Пойдзеш перша ў поле...
Ох, дачушка, хлеб твой горкі,
Горка твая доля!

Маці дочку разважае,
Сябе цешыць стара,

Жаль да сэрца падступае,
Як чорная хмара.

Вось дзяўчына ўжо гатова,
Пакідае хатку.

— Ну, матулька, будзь здарова! —
І цалуе матку.

— Ну, бывай!.. — І не ўтрывала
Бедная матуля.
Жаль слязамі ёй прарвала,
Твар да дочки туліць.

Вышла маці ўслед за ёю,
Стала ля парогу
І, падпёршы твар рукою,
Зорыць на дарогу,

На дарогу-пуцявіну —
Там яе Гануля —
Ды за слёзкаю слязіну
Роніць-лье матуля.

Доўга матка так глядзела,
Дочку праважала,
Покі хустка яе бела
З вочак не прапала.

запітавши відради не відмін
— відмінні пісні та

— пісні сільські пісні
— пісні сільські пісні
— пісні сільські пісні
— пісні сільські пісні

— пісні сільські пісні

— пісні сільські пісні

— пісні сільські пісні

РОЛЬНІК

Цёплы вечар. Ціха ўсюды.
На заходзе сонца.
Хмаркі захад чуць заслалі
Тонкім валаконцам.

Ззяющь хмаркі ў пазалоце,
Пажарам палаюць.
За гарою ціха-ціха
Песні заміраюць.

Вышаў рольнік з хаты ў поле
Ды на межах ходзіць,
Каб пабачыць сваім вокам,
Як бог жыта родзіць.

Твар сур'ёзны ў селяніна,
Важны, задуменны,
Ходзіць, руکі залажыўшы
За той пас раменны.

Леглі гожымі радамі
Вузкія загоны,
Апранула зямля-матка
Кажушок зялёны.

Густа жыта маладое
Поле ўсё акрила,

Лапушное, сакаўное —
Проста глянуць міла.

Сям-там колас раскрывае
Свой пучок зялёны,
Дзе-ні-дзе ўжо яго вусік
Блісне на загонах.

Селянін глядзіць з уцехай,
Ходзячы ў тым дары...
Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць
Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

Селянін глядзіць з уцехай

Ходзячы ў тым дары...

Так ні поп, ні ксёндз не ходзяць

Пры сваім алтары.

НА ПОЛІ ВЯСНОЮ

Люблю я прыволле
Шырокіх палёў,
Зялёнае мора
Ржаных қаласоў

I вузкія стужкі
Сялянскіх палос —
Люблю цябе, поле,
Люблю я твой плес!

Ігруши старыя,
Што ў жыце шумяць,
Зялёныя межы,
Далёкую гладзь.

Люблю я дарогі,
Што леглі між гор,
Унізе пад гарою
Ручча разгавор.

Люблю я узгоркі
I насып-курган,
I сіній далечы
Празрысты туман...

Люблю пазіраць я
На поле вясной,

Як ветрык жартліва
Плыве збажыной.

Калышацца жыта,
Радамі бяжыць,
А хвала паветра
Дрыжыць і дрыжыць...

Люблю я прыволле
Шырокіх палёў,
Зялёнае мора
Буйных каласоў.

спілкавши жартыя х
Любимое земли?

— відмінної
життєвій вислові
відповідь відповідь
загадки і загадки

загадки в сподії,
загадки в сподії
відповідь відповідь

КІРЫЛА

Як паглядзіш — божа мілы!
Што з людзямі робіць чын?
Адкуль морда у Кірылы?
Чаму сыты ён, як лін?

У Кірылы добры коні,
Бо Кірыла — галава!..
Цвіце збожжа на загоне,
У жонкі многа палатна.

Адзін разум — яго мова;
З башлыком яго халат;
У Кірылы хата нова,
У Кірылы грошай шмат.

П'е ён з пісарам гарбату,
Стаў ён тоўсты, як капа;
Заклікае к сабе ў хату
І частую ён папа.

Грае ў карты ён з панамі,
Як-бы з роду быў ён пан.
Тупне ў злосці ён нагамі,
Крыкне «дурань» і «балван»!

А нядаўна — божа мілы! —
Як і ўсе ён быў мужык.
Адкуль пуза у Кірылы?
Чаму дужы ён, як бык?

МУЖЫК

Я — мужычи сынок,
Ні двара, ні кала,
Поле — жоўты пясок,
Хата ў землю ўвайшла.

Не живу, а гнію,
Прападаю, як мыш...
Глянь на долю маю,
Глянь на цяжкі мой крыж!

Я балоты сушу,
Надрываю живот,
Я за бесцань кашу,
Рыю землю, як крот.

Усе вуглы і куты
Сваім целам я змёў,
Ссек і лес, і кусты,
І дарогі правёў,

Ды не езджу па іх,
А хаджу пехатой
У рваных ботах старых,
Часцей босай нагой.

Збудаваў я палац,
Многа фабрык, мастероў.

Сам-жа голы, як бац, —
Пары дзве рыманоў.

Пад аконнем не раз
Я з мяшэчкам хадзіў,
Міласціны у вас
Хрыстом-богам прасіў.

Мяне мочыць раса,
Мяне сонца пячэ,
А у песнях маіх
Сляза ціха цячэ.

Я па свеце хадзіў,
Косці ўсюды занёс,
Я на землю праліў
Многа слёз, многа слёз.

То не дуб у бары
Заскрыпей, застагнаў —
Гэта я без пары
Богу душу аддаў

Нудна звоняць званы,
То мацней, то замруць,
Адзін дзяк ля труны —
Гэта прах мой нясуць.

На магілцы маей
Крыж трухлявы стаіць,
А над прахам касцей
Вольны вецер шуміць.

Я — мужычы сынок,
Я не маю дарог.
Мая школка — шынок,
Маё жыцце — астрог.

МУЖЫЧАЕ ЖЫЦЦЕ

Божа, божа, твая воля!
(Хоць і можа гэта грэх!)
Што за жыцце, што за доля —
Проста плач бярэ і смех!

Чорна ў хаце, непрыбрана,
Парасяты пад палком,
Павуцінаю заткана
Столь і кут над аброзом.

Дзеці ўстануць пасля ночы —
Крык, хоць вуши затыкай,
Дым з камінка лезе ў вочы,
Дзед сярдуе — ая-яй!

А як часам дзе збярэцца
У хаце з пару 'шчэ жанок,
Сварка тая не звядзецца —
Дзень грызуцца за гаршчок.

А ўмяшаюцца мужчыны —
Ну, і пойдзе латата!
Паўплятаюцца ў чупрыны,
Рэдка стане барада.

Так і век ператаўчэшся,
І няма таго дабра,
Покі жыць ты прыбярэшся —
Паміраць табе пара.

УСХОД СОНЦА

На усходзе неба грае
Пераліўным блескам,
Сыпле золата над гаем
І над пералескам.

Чуць-чуць дрогне і прыльеца
Чырвань на усходзе —
Гэта неба усміхнецца
Людзям і прыродзе.

Смех адказны, смех шчаслівы
Ходзіць на пагорках.
Час світання — час зычлівы...
Гаснуць, нікнучь зоркі.

Шырай, шырай зараніца
Разнімае крылле,
Нібы пожар б'е крыніцай
Там, на небасхіле.

Сноп праменняў, пышна ўзняты,
Сее бляск-чырвонцы —
Гэта неба сцеле шаты
На дарогу сонцу.

Над палямі мрок прапраўаўся,
Па нізах расплыўся,

Лес туманам заснаваўся,
Луг расой абмыўся.

Агнявыя валаконцы
Ткуцца ў шоўк чырвоны —
Гэта хмаркі ладзяць сонцу
І дзяньку кароны.

Як прыемна пахне збожжа!
А вакол — спакойна!
Эх, як сладчына, як прыгожа,
Хораша, прыстойна!

І сабрала неба фарбы
Колераў дзівосных...
І где ёсьць такія скарбы
Гожства, сугалосся?!

— Мноствае яхон та вінгт

Сінэс ажылая іншых віст

Мноствае урнінгт.

Ажондае яхон атмасцт ві

Інфаркт — поза А

Ажондае яхон атмасцт ві

Інфаркт — поза А

ЗА ПАДАТКІ

Колькі ўжо раз за падаткі

Стараста пужае!

Ой, няхай іх! Горка з імі,

Хто таго не знае!

Аж тут пікар прыязджае

Разам з старшынёю...

Ой, нічога-ж не парадзіш

З горкаю бядою!

— Пачакайце, калі ласка! —

I — бух ім у ногі!

А назаўтра я Красульку

Пацягнуў за рогі.

Зарыкала так жалобна

Бедная жывёла,

I мне сэрца гэтым рыкам,

Як нажом, парола.

Жонка плача, лемантую...

Гэтак па дзіцяці,

За труною йдуchy, плача

Хіба толькі маці...

Я йшоў збоку, і здушылі

Горла мне залозы.

У поле вышаў — паліліся

З вачэй самі слёзы.

НОЧ У АСТРОЗЕ

Ноч глухая. Ціха.
Густа легла цьма.
Дрэмле чутка варта,
Цяжка спіць турма.

Страшнай зяўрай змея
Калідор глядзіць,
І тужліва лямпа
Свеціца, дрыжыць.

Обак калідора
Камеры відны.
Пад замкамі дзверы,
З кратамі яны.

І, здаецца, сцены
Ціснуцца цяжэй,
Гнуць яны і душаць
Усё мацней, мацней.

Нудна, бы ў магіле,
Глуха, бы ў труне,
Толькі часам крыкне
Арыштант у сне.

Мо' Қабека здасца,
Спраўніка прысніць,
Ды «параша» зрэдку
Глуха загрыміць.

* * *

Мы маўчалі, як нямыя,
Мы ўзыхалі ўсё цяжэй,
Грызлі думкі нас благія,
Слёзы падалі з вачэй.

Мы хадзілі, як у ночы,
Сярод муکі, сярод зла;
Туманы сляпілі вочы,
Цемра хмар на нас лягла.

З нас нямала жартавалі,
Той нас крыўдзіў, гэты сек.
Годнасьць нашую тапталі,
У нас заплёван чалавек.

Хай святое навукі яснай
Заблішчыць, як сонца ўсход,
Няхай родным словам шчасна
Загаворыць наш народ.

У АСТРОЗЕ

Нудна Сцёпку за рашоткай,
Нудна, эх, старому!
Плачуць думкі, рвуцца думкі
Сцёпкавы дадому.

Дома жонка, дома дзеткі...
Бог святы іх знае,
Як жывеца небаракам
Там, у родным краі!

Ходзіць Сцёпка з вугла ў вугал
Ды зірне ў аконца:
За рашоткай відно неба,
Хмарак валаконцы.

Эй, хмарынкі! Плыviaце вы
У старонку тую,
Дзе пакінуў я сямейку,
Хатачку старую!

Ох, паплыў-бы я, здаецца,
Хмаркі, разам з вамі,
Каб на вёску сваю глянуць
Нуднымі вачамі.

Там, далёка, за дамамі,
Разляглося поле,

Лес, узгоркі і курганы...
Эх, прастор там, воля!

Дзесь у полі дым сінене —
Бульбу люд капае.
Сцёпка-ж бедны так марнене,
Долю праклінае...

Ляжа Сцёпка спаць на нары,
І праз цэлу ночку
Сны аб роднай вёсцы сняцца,
Аб сваім куточку!..

Нудна Сцёпку за рашоткай,
Нудна, эх, старому!
Плачущъ думкі, рвуцца думкі
Сцёпкавы дадому.

ЧЫГУНКА

У два рады між палёў
Роўна рэйкі ляглі,
Рэжуць нетры лясоў,
Точаць грудзі зямлі.

Дзе стралою ляцяць,
А дзе дужкай бягуць
Цераз горы і гладзь,
Смела рэчкі сякуць.

Эх, і быстры-ж той гон!
Толькі пыхкае дым.
За вагонам вагон
Мчыцца змеем ліхім.

Мчыцца ўночку і ўдзенъ,
Толькі поле дрыжыць.
Так ні конь, ні аленъ,
Ні арол не ляціць.

ВОСЕНЬ

Пуста ў лузе. Толькі стогі
Парыжэўшыя стаяць,
Ды шпакі каля дарогі
Цэлы дзень адно крычаць.

Грэчка зжата. Гола ў полі.
Жыта звезена даўно.
Толькі плаваюць на волі
Кучы хмар, як валакно.

Дожджык сее беспрастанку;
Вечер свішча так, як звер...
Колькі лужын каля ганку!
А гразі, гразі цяпер!..

Ссохлі травы, ўсё павяла.
Слоць, плюхота, холад, цьма.
Эх, скарэй-бы закрывала
Зямлю чорную зіма!

* * *

Сціхнуў шум на калідоры,
Не чутно гаворкі,
На замок запёрты крэпка
Цесныя каморкі.

Не звіняць жалезным звонам
Цяжкія кайданы...
Злосна, дзіка пазірае
Гэты дом паганы!

Шчыльна целам чалавечым
Паўкрываны нары,
Ціснуць грудзі арыштантам,
Томяць, бедных, мары.

Сон трывожны ў спёртым дусе
Не дae спакою.
Эх, як марна прападае
Жыцце маладое!

Свеціць лямпа нудным бляскам,
А вакол — ціхутка!
А праз краты не пабачыш
Вокам нічагутка.

Хіба бляск убачыш бледны,
Як ліхтар мігае,
Ды за вуглам вецер вольны
Песню заспывае.

НА МЯЖЫ

Перад новым 1909 г.

Бывай здароў, мой год старэнкі!
У маіх ты думках будзеш жыць
І многа будзеш майму сэру
У мінуту жалю гаварыць.

Я буду помніць, доўга помніць:
Сваё бадзянне ў гэты год,
Свае надзеі і сумненні
За родны край, за свой народ,

І тых людзей, што йшлі са мною,
Хто зваў на працу, дух будзіў,
Хто весяліў мяне у смутку,
Каго я шчыра палюбіў...

Дык будзь здароў, мой год старэнкі!
У маёй душы ты будзеш жыць
І многа будзеш майму сэру
У мінуту жалю гаварыць.

КАНСТЫТУЦЫЯ

Канстытуцыю далі,
Адчынілі дзверы
І... ў астрог нас павялі
І таўкуць без меры.

Вітэ нам дакляраваў —
Помніце? — свабоду.
Потым фігу паказаў
«Вернаму» народу.

Зашумелі аб зямлі
У Думе дэпутаты,
Ды па карку ім далі —
І пайшлі дахаты.

Архірэй наш Міхаіл
Тураўскі і Мінскі
Чорнай сотні толькі міл,
Бо робіць па-свінскі.

Ганчакамі па Русі
Прыставы лятаюць,
Нас цкуюць: «Кусі, кусі!»
Як зайцоў, страляюць.

Развялося стражнікоў,
Як якой жывёлы,

Ад іх плешак і шнуроў
Чырванеюць сёлы.

Колькі ўсякіх строгіх мер —
Канца няма, краю!
Канстытуцыю цяпер,
Як пяць пальцаў, знаем.

МАЛЕБЕН

Як свет наш з'явіўся,
Людзьмі засяліўся,
Ад сівага веку
Не знаў чалавека, —
Магу пабажыцца,
Магу залажыцца, —
Каб ён так маліўся.

Адслужым малебен.
Ці-ж цар нам патрэбен?
Патрэбен ён, братцы,
Як прус у аладцы,
Як у мосце дзірка,
Як з гразі зацірка,
Як скула — балячцы.

I меў ён адвагу
Цароў зваць ў Гаагу,
Каб войн не вялося,
Крыві не лілося.
Ці-ж гэта не смешна —
Зрабіць так паспешна,
Ці чулі брадзягут?

Хваліўся бясконца,
Ідучы на японца,
З мікады смяяўся,

Ды ўсім выстаўляўся,
Ды кідаў мільёны,
Слаў ён іконы,—
Без флоту застаўся!

Вось цар занудзіўся,
Што сын не радзіўся.
Беглі гадочки,
Раджаліся дочки.
Раздаў цар мільёны
На цэрквы, на звоны:
— Сына прасіце, папочки!

Трасліся ўсе муры,
Папы лезлі з скуры —
Кадзілам махалі,
Чыталі, спявалі,
Трывожылі бoga, —
Не вышла нічога:
Усе модлы прапалі.

Рэскрыпт цар надрэпаў,
З'явіўся тут Трэпаў
Для ўсіх нечакана,
Як воўк з-за кургана.
І стаў ён пасрэднік, —
Радзіўся наследнік,
Але ці Раманаў?

Вось ліха наперла,
«Крамола» не змерла, —
Не жыць з залатоўкі.
Пайшлі забастоўкі,
Паўстаў люд убогі,
Пасталі дарогі.
Цар бачыў вяроўку,
Пусціў ён у порткі.
Падбег Вітэ вёрткі
І Рыман, і Міны,
Розныя скаціны...

Нагайкі, расстрэлы
І лес штыкоў цэлы, —
Цягнуць людзей на асіны.

Пануй, Мікалае,
Часіна такая,
Трымайся прастола,
А будзе вас гола.
Закончан малебен,
Ты нам не патрэбен,
Другі і апошні Мікола!

У НЯВОЛІ

За народ, што пад ярмом
Шыю гне і спіну,
Што кляне лёс ціхачом
Кожную часіну;

За народ, што марне сохнε,
За святое брацтва
Адабралі ад мяне
Усё маё багацтва...

Як за краты я зірну,
Сэрца млее з болю:
Меў уцеху я адну —
Адну толькі волю.

Ды гвалтоўнікі мае,
Ворагі ліхія,
У мяне ўзялі яе,
Адабралі, злыя.

Што-ж? Няхай мой вузкі круг,
Няхай я ў няволі,
Толькі-ж ім свабодны дух
Не стрымаць ніколі!

Толькі думак не стрымаць,
Не загнаць у клетку...
Будзем разам гараваць,
Думкі, мае дзеткі!

ВОБРАЗ ПАКУТЫ

Па зямлі і ўдзень і ўночы
Ходзіць асцярожна
Чорным ценем, злою зданню
Страшны падарожны.

Балахон яго на латах,
Бледны твар аплёван,
Акрываўлена ўсё цела,
Ланцугамі скован.

Ходзіць ён па бедных вёсках,
Па глухіх закутках,
Пакідае за сабою
Гора, слёзы, смутак.

I снуецца ценъ пакуты
I снавацца будзє,
Покі вочы не развяжуць,
Не расчыняць людзі.

СЯБРАМ

Гэй, сябры мае!
Дзе вы, родныя?
Віхры лютыя,
Непагодныя

Разагналі вас
Ва ўсе стороны,
І дарогі вам
Пазавораны.

Сцежкі вузкія
Палыном зраслі,
І нічога вам
Не відно ў далі.

Німа хат у вас,
Ні вуглоў сваіх,
І змоўк голас ваш,
І ваш смех заціх.

А за што, за што
Ганьбу вам далі?
За што гоняць вас
Прэч з свае зямлі?

Эх, сябры-браты!
Самі знаеце:

Агню палкага
Іскры маеце.

Не тушэце-ж вы
Той агонь святы,
Асвятляйце ім
Родны край, куты...

Што-ж? Няхай віхры
Надрывающа,
Няхай ворагі
Насміхающа.

Хоць на дзераве
Зжоўкла ўся ліства, —
Вясна вернецца,
Адресце трава.

Святыкі сінта
сінай мінай

на ж-онешут зі
штвар зноў лой
мі війнчалы,
мечу леся танды

артильдай Чаро, Ш
зінгламедай
гілод Бахід
зінгламедай

РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ

Вобразы мілыя роднага краю,
Смутак і радасьць мая!
Што маё сэрца да вас парывае?
Чым так прыкованы я

К вам, мае ўзгорачкі роднага поля,
Рэчкі, курганы, лясы,
Поўныя смутку і жальбы нядолі,
Поўныя сумнай красы?

Толькі я лягу і вочы закрыю,
Бачу я вас прад сабой.
Ціха праходзіце вы, як жывыя,
Ззяючы мілай красой.

Чуецца гоман мне спелае нівы,
Ціхая жальба палёў,
Лесу высокага шум-гуд шчаслівы,
Песня магутных дубоў...

Вобразы мілыя, вобразы смутныя,
Родныя вёскі і люд,
Песні цягучыя, песні пакутныя!..
Бачу і чую вас тут.

Баўшым пад магін агульні
Балтыйскі Індустріяльны Універсітэт
— асноўны адукацыйны і
наукоўскі цэнтр на імеменікі
Міхаіла Астрабікса та
Алеха Ізраэля вядзець з 1923

НАША СЯЛО

Між узгоркаў над ракою
Выглядзе сіратою
Наша беднае сяло.
Убраў стрэхі мох калматы,
Набок скрыўленыя хаты,
Як-бы ў дол яно ўвайшло.

І зліліся ў плех будынкі,
У шыбы ўсаджаны лучынкі
Ці анучак цэлы жмут.
Спрахнела наша школа,
Згніў паркан увесь наўкола —
Школка горбіцца, як склюд.

Збоку вербачкі крывыя,
Бы кабецинкі старыя,
Нуднай кучкаю стаяць.
Нёман ногі ім змывае,
Вечер голькі іх люляе,
Лісці жаласна шумяць.

На прыгорку ў аддаленні
Насып, крушнямі каменне,
Смутна крыжыкі стаяць.
А ўнізе пад іх нагамі,
Спаласканыя слязамі,
Косці родныя ляжаць.

Плачущь ветры над маглай,
З песняй нуднай і пастылай
Пралятаочы у达尔.
Як успомніш кут свой родны,
Кут закінуты, галодны,
Сцісне сэрца горкі жаль.

УДОВІНА ХАТА

З краю вёскі сірацінкай
Заняпала хата.
Тут не ладзяць вечарынак,
Не прадуць дзяўчата.

Пагніло бярвенне ў сценах,
Вырас мох на стрэсе.
Сыра ў хаце, пуста ў сенях,
Глуха, як у лесе.

Прытуліўся хлеўчык збоку,
Як дзіця да маткі.
Смутна сэрцу, нудна воку,
Як зірнеш на хатку.

Шыбы ў вокнах перабіты,
Як-бы ў пераплёце,
Калія ганка дол парыты,
Збан, гаршчок на плоце.

Доля гэты кут мінае,
Гора тут пануе,
Тут кабета маладая
З дзеткамі гаруе.

Рве без жалю вецер стрэху, —
Цяжка без мужчыны!
Не чутно тут спеву, смеху —
Тут удоўка гіне...

Падзея жарты пад заселтай
З венкай курчава і пінчава
Нігаданчы талат,
Ся ўспамінаеца рокам
Кут замінула ганчара
Сілова гарка співала

ПАД СПЕУ ВЕТРУ

Вее вецер, свішча ў коміне,
Горка плача, надрываеца;
І цяпер мне тая музыка,
Як жывая, ўспамінаеца.

Помню хатку я старэнькую,
Што між лесу загубілася,
Каля хаты вярба ніцая
Да страхі галлём схілілася.

Ночка зімняя, халодная...
Вецер дзъме не сунімаеца,
А над лесам гоман-шум густы
Гудам-гулам разліваеца.

А у комін вецер песенькі
Напывае тонкім голасам
І па стрэсе снегам шорхае,
Нібы жыта спелым коласам,

То нясмела ў дзверы стукне ён,
Як-бы ў хату, бедны, просіцца,
То пад воканнем закруціцца
Ды так горка разгалосіцца!

І прыціхне на хвіліначку,
Сілы-моцы набіраеца.

Ные сэрца, ные-смуціща,
На спеў ветру адзываецца.

Помню, помню сваю хатачку,
Маю родную, далёкую;
Як успомню — жаль агортвае
Маю душу адзінокую.

Хмаркі — дзеткі прастору —

Ціха па небе плывуць.

Ім незнаёмы слёзы і гора,

Смутак і жаль іх не рвуць.

Ціха і згодна ідуць, небажаткі,

Усюды ім сцежкі ляжаць.

Ясныя зоркі, быццам дзяўчаткі,

Скрозь іх валокны глядзяць.

Золатам сонца іх аблівае,

Месяц ім срэбра дарыць,

Грозную песню ім гром напявае,

Вечер на крыллях імчыць.

Светлыя хмаркі, рунь залатая,

Дум небясоў чарада!

Вам незнаёма нядоля людская,

Клопат, згрызоты, нуда.

Стэп неаглядны, шыр нелюдзіма,

Вольнае царства вятроў, —

Там вашы сцежкі, там і радзіма,

Дзеткі блакітных стэпоў!

Станьце-ж вы, хмаркі, над рубяжамі

Нашых палеткаў, шнуроў,

У сэрца людскога закіньце з дажджамі

Думкі іх верных сыноў.

ПЕСНІ ВЯСНЫ

Песні ў полі, шум і гоман.
Ну-ж і выдаўся дзянёк!
Снег на дзірах, лёд надломан,
І спявае ручаёк:

«Гэй сябры, гэй, ручачкі!
Дружна разам пабягом.
Гайда, гайда ў свет, браточки,
К тым шырокім берагам!

Людзі-волаты! Глядзеце,
Колькі гонім мы вады,
Бо еднанне — сіла ў свеце,
Хто-ж дужэй ад грамады?

Мы дарогі ў полі знаем,
Не заблудзіць там вада —
Знанне — сіла! Мы гукаем:
Гэй, за намі, грамада!

Мы імчым, мы гонім воды,
Затаплі мы брады.
Дружнасьць — першы крок свабоды,
Згода — сіла грамады».

СМЕРЦЬ АРЫШТАНТА

Праз астрожны двор закрыты
Два людцы маўчком ідуць,
З тоўстых дошак спешна збіты
Цесны гроб яны нясуць.

I не звоняць, не спяваюць,
Нікагутка не відно.
Два плячы той гроб трymаюць,
Бы й не гроб, а бервяно.

Арыштант! Сярод дарогі
Сам сабе ты адзваніў:
Кайданамі твае ногі
Суд «ласкавы» надзяліў.

Арыштант! Яшчэ ты ўчора
Сам сябе і адмаліў,
У гроб цесны сваё гора
Ты глыбока палажыў.

Арыштант! I ў роднай хаце
Жыць з сям'ёю не далі.
Месца й там табе няхваціць,
Як не стала на зямлі.

А сканаў ты, як сабака.
Знаць не будуць сваякі,

Як пражыў ты, небарака,
Перадсмертныя дзянькі!

Арыштант! Цябе зарыоць,
Не заплачуць над табой,
Хіба мо' ваўкі завыоць
У піліпаўку зімой.

Арыштант! Твае магілы
Крыж не будзе вартаваць,
Адзін вецер свае крылы
Над ёй будзе разнімаць,

Калі ўвосень раззлуеца
І памчыцца ў свет гуляць.
З языка не раз сарвецца:
— Хтось павесіўся, відаць!

Арыштант! Не будуць дзеткі
Знаць, дзе татка іх спачыў,
Бо не будзе і заметкі,
Дзе ты костачкі злажыў.

Літаратура беларускай
Історыя національна культуры

чыншыя ўсе! Генеральны
Воўтычы ажычыя ўсі¹
Святыя Мора чы сіх
Богама худыя! ²

Імама жыт' істоты
Людзічы осуды за іх
Малыя заслугі віда

ВЯРБІНА

Над вадою адзінютка
Пахілілася вярбіна;
Ные бедная ціхутка.
Ці-ж то ёсьць у ёй кручына?

Мые Нёман ёй карэнні,
І дурэе вечер з ёю,
А пад нізам чарадою
Ціснуць ногі ёй каменні.

Ёсьць кручына не малая,
І шуміць яна так нудна,
Бо ёй доля не спрыяе,
Бо расці ў каменнях трудна...

Так і ты, народ наш бедны,
Як вярбіна, проці волі,
Доўга носіш пояс медны,
Гнешся ты, як крыж у полі!

НЕ ДАМСЯ

Вось мяне і пасадзілі,
Каб сялян не бунтаваў;
Мяне білі і судзілі,
Па «участках» валачылі,
А цяпер сюды папаў.

Што-ж, Язэпка! Чысьць куточки,
Балазе, што многа цьмы...
Ды не думайце, паночки,
Што спужаўся я турмы!

Хоць каму, а жыць тут трэба,
Каб астрог не пуставаў.
Доля выбрала Язэпа —
Жуй, Язэп, скарынку хлеба,
Покі Гурка не раскраў.

Жуй, хоць плачуць твае вочки —
І да слёз прывычны мы...
Ой, не думайце, паночки,
Што спалохаўся турмы!

Праўда, жыць тут не салодка:
Харч свінячы — лепши стол,
Пухне пуза, як калодка,
Але голад, брат, не цётка:
Ем бурду іх, як той вол.

Што-ж, Язэпка, гора змальства,
Беднась гнала да сумы...
Эх, не радуйся, начальства:
Не злякаўся я турмы!

Вось адбуду тэрмін гэты,
Выйду я на свет з муроў,
Зноў за кніжкі, за газеты...
Вось вам, «плешкі-эпалеты»:
Не баюся я «шнуроў»!

Хоць навіслі густа хмары,
Хоць на змор мяне бяруць, —
Не! мяне не спраяць кары,
Толькі злосці паддадуць!

— більшість з нас відчуває
життя як пустоту
— що він заслужив, чи не він заслужує
важливості життя

ЛІПЫ СТАРЫЯ

Ліпы старыя шумяць за сцяною,
Жаласна, глуха шумяць,
Смутна ківаюць, трасуць галавою,
Толькі галіны рыпяць.

Пышны убор іх, лісты, пазрываны,
Вечер развеяў, разнёс.
Нудна і ім за астрожным парканам,
Цяжка ім зносіць мароз.

Плачуць гаротныя ліпы старыя,
Плачуць на долю сваю:
Пышна раслі мы, цвілі маладыя,
Добра было у гаю.

Вольныя птушкі вакол шчабяталі,
Божыя пчолкі гулі,
Тоўстыя вязы ад бур нас хавалі,
Сеткі дубы нам плялі.

Белая хмаркі над намі гулялі,
Беглі ў няведамы край,
Чыстыя росы, як срэбра, блішчалі,
Гоманам поўніўся гай...

Там-бы хацелі расці, красавацца,
Дол дзе капае ральнік,

Родную песню дзе ціха спявае
Сын Беларусі, мужык.

Нас перанеслі на глебу чужую —
Свету, прастору няма.
Усе нас забылі, ніхто нас не чуе,
Чуе нас толькі турма.

ПАНАС ГУЛЯЕ

Што мне жонка! Што мне дзеци!
Эх, Панас, ва ўсю гуляй!
Ёсць ўшчэ мерка жыта ў клеци,
Хаім, піва падавай!

Напляваць мне на падатак.
Што мне земскі, старшина!
Хаім, люльку на ў задатак,—
Дай мне царскага віна,

Дай мне булку на паўзлоты,
Ды прыпраў мне селядца!
Усё прап'ю: халат і боты...
Пачынай, Панас, з канца!

Вось ідзе Панас, спявае,
Страшыць жонку і дзяцей,
Кулаком усім махае,
Пабудзіў усіх людзей.

Дома ён разбушаваўся,
Ды вяроўку дзед прыпас...
Пад сталом ноч пракачаўся
П'яны, звязаны Панас.

ВЯСНА

Ідзе вясна ўжо, дзякую богу!
Згінуў снег з сырой зямлі;
Папсавала гразь дарогу,
Перавалы загулі.

Сонца грэе, прыпякае;
Лёд на рэчцы затрашчаў.
Цёплы вечер павявае,
Хмар дажджлівых нам прыгнаў.

Вось і бусел паказаўся,
Гусі дзікія гудуць,
Шпак на дубе расспяваўся,
Жураўлі ужо лятуць.

І зіма, як дым, прапала!
Зелянне луг, ралля.
Як ад болю ачуяла
Наша родная зямля.

СЦЁПКАЎ СОН

Рана Сцёпка абудзіўся
І ляжыць — не спіцца;
Сон яму такі прысніўся —
Толькі падзвіцца!

Быццам жыта сеяць вышлі ·
У поле пры дарозе, —
Сцёпку нават зышло з мыслі,
Што ён у астрозе, —

Поле сонцам скроль заліта, —
Шырыня, раёніна!
Глеба тлуста, сакавіта —
Чарназём ды гліна.

Не дакінеш проста вокам ·
Да суседскіх межаў,
А на лузе іх шырокім
Што ні стог, то вежа!

I суседзі тут у полі
Ходзяць з карабкамі,
Сеюць жыта на прыволлі
Рэжуць дол плугамі,

Робяць гоні і разоркі...
Ветрык ціха вее.

Трохі воддаль на прыгорку
Вёска іх чарнене.

З-за сялянскіх хат адметна,
Між гумён, адрынак,
Пазірае так прыветна
І Сцёпкаў будынак...

Углыбіўся Сцёпка ў мары,
Думцы ўвесь аддаўся,
Пра астрог забыў, пра нары,
Дзе ўсю ноч валяўся.

Тут ён целам, там — душою,
Там, у родным полі,
Дзе хадзіў ён за сахою,
Дзе пазнаў нядолю,

Ды забыта ўсё ліхое,
Усё, што дух смуціла,
Засталося дарагое,
Што так сэрцу міла.

Але зараз рассвіала,
Нудны дзень вярнуўся.
Сон і мары — ўсё прапала,
Як астрог ачнуўся.

ПАХАВАННЕ

Чую звон я нудны,
Рэдкі, невясёлы.
Дзень сягоння будны,
Не святкующь сёлы.

Чую прычитанне,
Чую плач я нечы,
Скончыўся заранне
Век твой, чалавеча.

Вось труну я бачу,
Кучка йдзе народу.
Колькі жалю, плачу!
Жонцы мужа шкода,

Мужа маладога,
Добрата Рыгора,
І сабе у бога
Просіць смерці з гора.

Сёстры плачуць горка
Буйнымі слязамі:
«Ой, Рыгор, Рыгорка!
Што зрабіў ты з намі?»

Двое дзетак з краю —
Бедныя сироткі!

Цяжка будзе, знаю,
Вам, мае блазноткі!

Ззаду дзед сагнуўся —
Нудна, жаль старому.
Падышоў, вярнуўся
Скора поп дадому.

О, мой братка родны!
Ой, мужык ты бедны!
Усё жыццё галодны,
Худы, чорны, бледны.

Хто табе уважыць?
Хто паспагадае?
Сушыць доля, пражыць,
Гне, не аглядае.

Біўся ты, як рыба,
Часу ты не ўседзіш...
У зямельцы хіба
Шчасце ты угледзіш.

А памёр — ні знаку,
Звон адзін пазвоніць,
У яму, небараку,
Кінуць, пахароняць...

Смутна і ціхутка...
Могілкі з крыжамі.
Круцяцца блізютка
Галкі над палямі.

Жаль скаваў мне грудзі,
І нуда напала...
Каб вы зналі, людзі,
Як мне цяжка стала!

НЯВОЛЬНІЦТВА

Глуха стала пасля буры,
Нудна цягнуцца дзянькі,
Не праб'еца крык праз муры,
Крэпкі ржавыя замкі...

Нечым сэрца распацешыць,
Нечым дух разварушыць,
Як часамі боль прыспешыць,
Голас волі закрычыць...

Эх, як цесна тут, як дзіка!
Незайздросна наша часць:
Не пачуюць твайго крыку,
Ніхто помачы не дасць!

* * *

У бярлозе ты радзіўся,
На мякіне гадаваўся,
За скарынку хлеба біўся,
За капейку мардаваўся.

І жывеш ты, як скаціна,
Усякіх злыдняў корміш многа.
Ад пакуты гнецца спіна,
І не бачыш ты нічога.

О, каб вочы прасвятлелі,
Каб на вуши быў лягчэйшы,
За быдля-б цябе не мелі,
Сцежкай ты-б ішоў прасцейшай!

НОЧ

Між палёў шырокіх
Я адзін стаю,
Ахваціла ціша
Усю душу маю.

Ночанька мая ты,
Водблеск глыбіні!
Ты душу чаруеш
Спевам цішыні.

Многа ў гэтым спеве
Водгукаў жывых,
Іх не зловіш вухам,
Чуеш сэрцам іх.


Ночанька мая ты,
Ціхі сон вясны!
Колькі зор на небе!
Як блішчаць яны!

Водблескам пажару
Неба край гарыць —
Там двурогі месяц
Выплыў з-за гары.

Ночанька мая ты,
Ціхая дума!

Не ахваціш вокам,
І тых слоў няма

Апісаць твой вобраз,
Хараство, спакой —
Толькі ў цябе ўнікнеш
Чуткаю душой.



Ганна Йор'єўна Міцкевіч — маці Якуба Қоласа. 1923 г.

* * *

Сохну марна я ў астрозе,
Дарма трачу сілы.
Рвецца дух мой на свабоду
З гэтае магілы.

Шкода хаткі мне старэнькай
З латанай страхою,
Што схілілася над Нёмнам
Горкай сіратою.

Шкода мне зялёной нівы,
Што шуміць у полі,
Тога дуба, што над рэчкай
Песціца ў прыволлі.

Шкода мне гаёў цяністых
І лугоў прастору,
Дзе пад ветрам ходзяць хвалі
Травянога мора.

Шкода светлай ручайнікі
У берагах пясчаных,
Што, як срэбра, мкне-бруіцца
Паміж гор, курганаў.

Шкода вёсак запусцелых,
Дзе ральнік гаруе,
Дзе зімою вецер вые,
Кудаса шнурое...

Гэта — вобразы краіны
Беларусі роднай...
Край ты наш! Як міл ты сэрцу,
Цёмны край, галодны!

Ды не век я тут гарую,
Дачакаю волі
І пачую ў родным краї
Песні лепшай долі.

ЖЫТНІ КОЛАС

На саломцы тонкай
У траве густой
Спее адзінокі
Колас сіратой.

Ці то птушка божжа
Кінула зярно,
Ці то заняслося
Бураю яно,

Ці з дзіравай торбы
Конік чый згубіў,
На чужую скібу
Зерне пасадзіў, —

Неба яго знае,
Як сюды папаў,
Хто ад роднай нівы
Зерне адараў...

Сушыць яго сонца,
Хіліць весярок.
Ные сірацінка,
Плача каласок.

Плача, што няма з кім
Думку падзяліць,

Смутную галоўку
Ціха прытуліць

Да другой галоўкі,
Да другіх грудзей
І шаптаць аб шчасці
У цішы начэй.

Апусціўши нізка
Тонкі паясок,
Ные сірацінка,
Плача каласок.

Плача, што дарэмна
Тут расце ў глушы,
Што нідзе не згледзіш
Роднае души,

Што яго зярняткі
Птушкі падзяўбуць,
Белую саломку
Ветрыкі паб'юць.

I, падняўши ўгору
Стромкі валасок,
Ные сірацінка,
Плача каласок.

ДАРОГА

Між спелага жыта
Сінне валошка,
Бяжыць паміж нівак
Крывая дарожка.

Скажы мне, дарога,
Хто ездзіць табою?
Куды ты крывенькай
Бяжыш паласою?

Па ўзгорках высокіх,
Багатых пяскамі,
Даўно пралягла ты
Двумя паяскамі.

Скажы мне, дарожка,
Чаму ты крывая,
І вузка і цесна,
Як доля людская?

Бяжыш ты часамі
Праз горы, курганы...
Чыёю рукою
Крыжы пастаўляны?

Знаць, гора-нядоля
Тут след пакідае...

Маўчыць, не гаворыць
Дарога крывая.

I бедныя людзі
Тут ездзяць і ходзяць,
А шчасця і долі
Ніяк не заходзяць.

КАРТОЧКИ

Між садамі
Сінія падсвітка
Падсвітка сінія
Лістапад

Лістапад
Балконамі
Сінія падсвітка
Над садамі сінія
Падсвітка сінія сінія
Імажынія сінія

Імажынія сінія
Сінія падсвітка
Сінія падсвітка
Імажынія сінія

Імажынія сінія
Сінія падсвітка
Сінія падсвітка
Імажынія сінія

Імажынія сінія
Сінія падсвітка
Сінія падсвітка

ГАДАВІНА

Лінудь дожджык памыкаўся,
Вечер ліст сухі ганяў;
Нешчаслівы дзень прыдаўся:
Волю я ў той дзень хаваў.

Сам я йшоў бядзе у рукі,
Сам я вольнасць сваю нёс
У гэты суд балота, мукі,
У гэтую багну гора, слёз;

У суд, дзе праўда ўжо спрадвеку
Папіхаецца нагой,
Дзе прастор вялікі здзеку
Над бяздольнасцю людской.

Я дабра не спадзяваўся,
Я там праўды не чакаў...
Нешчаслівы дзень прыдаўся:
У той дзень волю пахаваў.

АДЛЁТ ЖУРАУЛЕУ

Белыя валокны
Сцелюцца над долам.
Не спываоць птушкі,
Сціхнуў лесу шолам.

Сцелюцца валокны,
Тчэцца павуціна —
Блізка, блізка восень,
Смутная часіна!

Зажурыцца неба,
Схованае ў хмары,
І агорнуць сэрца
Нейкі жаль і мары.

Замірае лета,
Заціхаюць далі,
Сірае рэчка,
Халадзеюць хвалі.

Стомленасць, знямеласць...
Тояць думку боры...
Шш! што то за гукі,
Чуюцца ў прасторы?

Жаласна-прыгожа
Льюцца ў небе гукі,

Слухаюць лясы іх,
Луг, балота, лукі.

У бязмежным небе
Роўнен'кім шнурочкам
Жураўлі на вырай
Мкнуцца над лясочкам.

Меншыцца шнурочак,
У паднеб'і тае,
Вось ледзь-ледзь чарнене,
Mіг — і прападае.

І стаіш ты, смутны,
Доўга пазіраеш,
Як-бы нешта страціў,
А што — сам не знаеш.

Так у час расстання
З тым, хто сэрцу любы,
Алчуваеш смутак
Цяжкай страты-згубы

І глядзіш маўкліва
На дарожку тую,
Што нясе ў далечу
Душу дарагую.

МАЦІ

Непрыветна цераз вокны
Ночка пазірае.
Ціха ў хаце. Уся сямейка
Спіць, адпачывае.

Натрудзіўшы добра рукі,
Натаміўшы плечы,
Толькі маці з вераценцам
Туліцца пры печы

Ды прадзе, прадзе кудзельку.
Скача вераценца,
А за ім густыя цені
Бегаюць па сценцы.

*

На камінку гарыць корчык,
Злотам іскры скачуць.
За аконцам вецер ходзіць,
Глуха вербы плачуць.

Зябнучь вербы на марозе,
Тулячыся к стрэсе.
Снегам вецер сыпле ў дзвёры,
Ходзіць шум па лесе...

І пад гэты шум трывожны
Думае старая,
А ўслед думкам неспакойна
Вечер падпявае.

*

І ўсё ўстала прад вачыма
Беднае кабеты:
Маладыя дні дзяціны,
Дзявочыя леты,

Радасць жыцця і нягоды,
Сваркі, трасяніна,—
Усё, чым жыщце напаткае
У цяжкую часіну.

Усё прыпомнілася беднай,—
Горка, цяжка стала,
Галаву на бок скіліла,
Прасці перастала.

*

Вось і муж усплыў на думу—
Рана смерць скасіла!
Дробных дзетак ён пакінуў—
Без пары магіла!

Жыў ён бедна. Спадзяваўся
Свой прыдбашт куточак,
Хату вывесці, зямелькі
Прыкупіць шматочак,

Бо агоркнуў хлеб батрацкі,
Жыцце пад'ярэмна...
Ды не вышаў з-пад няволі,
Біўся век дарэмна!

*

Гасне корчык на камінку,
Пацямнела ў хаце,
Поўнач пеўні пракрычалі,
Але не спіць маці.

Цягне нітку. Вераценца,
З рук упаўши, грукне,
Ды нясмела, як убогі,
У дзвёры вецер стукне.

Думкі думку падганяюць,
Не даюць спакою,
Ўсё лятаюць над кабетай
Нуднай чарадою.

*

Уздыхнула цяжка маці,
Аб сынку гадае,
Што ў астрозе, ў паняверцы
Кару адбывае.

І за што? У толк не возьме
Бедная кабета
Ні законаў гэтых мудрых,
Ні парадкаў свету.

Вецер вые за вугламі,
У коміне галосіць.
Куды толькі думка тая
Матку не заносіць!

Зябнуць вербы на марозе,
Глуха лес гамоніць.
Думка думку выклікае,
Думка думку гоніць.

ПОКЛІЧ

Гэй, чуеце, хлопцы? Дзе вы, адкажэце?
Развеяны ветрам па беламу свеце.

Па ўсіх вы куточках маўчком распаўзліся,
Ад думак даўнейшых сваіх адракліся.

Забылі вы песні пра вольную волю,
Змаганне за щасце, за лепшую долю.

Адспевана песня, бяследна прапала,
Бо хлеба скрынка язык вам звязала.

І нізка прыгнула вас першая бура,—
Ацесліва, хлопцы, знаць, ваша натура.

І тыя ярэм'і, што вы асмяялі,
Вы зноў-жа пакорна на шыі паклалі!

Ці чуеце, хлопцы?.. Адказу не маю
І вечны пакой у турме вам спяваю.

С Я Б Р У

Эй, і бедна-ж у нас!
Ох, вялікая глуш!
Брат! Працуй, не чакай,
Цьму людскую ты зруш.

Восень, доўгая ноч
Над народам вісіць,
З кожнай хаты нуда,
Недастача глядзіць.

З кожных вуснаў людскіх
Хоча вырвашца крык,
Стогн збалелай души
Бедакоў-гарамык.

Вочы, поўныя дум,
Ў дол маўкліва глядзяць,
Дзе надзеі даўно
Іх спрадвеку ляжаць.

Раскатурхай народ,
Свет яму развязы
І за долю яго
Працу ўсю прылажы.

АСЕННІ ДОЖДЖ

Сыплюцца кроплі часта і дробна,
Ціха па стрэсе бубняць.
Смутак наводзіць шум іх жалобны,
Смутку таго не суняць.

Хліпанне, плюскат... Ночка глухая
Цягнецца доўга, як год.
Вечер заложны шуміць, не сціхае,
Жаласна свішча праз плот.

Кружкацца думкі, сон разганяюць,
Мары наводзяць і сны,
Волю далёкую мне ўспамінаюць,
Дні маладыя вясны...

Сыплюцца кроплі часта і дробна
У сцены, у вокны бубняць.
Смутна іх песня, плачу падобна,
Смутку-ж ніяк не суняць.

ГУСІ

Зоры далёкія, зоры бліскучыя
Ціха гараша над зямлёй.
Крыкі знаёмыя, тоны пявучыя
Лъюцца вячэрній парой.

З поўначы-холаду, сівера бурнага
Гусі на поўдзень ляцяць,
З неба далёкага, стэпу лазурнага
Смутна прашчанне крычаць.

Дзікія гусанькі, птушачкі вольныя,
Веснікі скорай зімы!
Хочацца з вамі мне ў стэпы прасторныя,
К свету і сонцу ад цьмы.

Толькі-ж падрэзаны крыллі свабодныя:
Моцна пільнуюць мяне
Дзверы акутыя, сцены халодныя,
Краты жалеза ў акне.

Д У М К І

Ой вы, думкі, думкі,
Сэрца майго раны!
Ці вы мае дзеші,
Ці вы кім насланы?

Што-ж вы завіліся
Віхрам нада мною,
І няма ніколі
Мне ад вас спакою?

Рад-бы я не думаць
І не знацца з вамі,
Ды без запытання
Плыяще вы самі.

Плача маё сэрца,
Хоць без слёз, ды горка,
Як пачнецца ваша
Смутная гаворка.

І на маю душу
Леглі вы туманам,
Мітуслівым роем,
Смутным караванам.

Ой вы, мае думкі!
Ці вы кім зражоны,

Што так невяёлы,
Што так засмучоны?

Рад-бы я не думаць
І не знацца з вамі,
Толькі-ж проці волі
Плывяце вы самі.

* * *

Думкі ўюцца, томяць грудзі —
Волі хочацца і ім. —
Хочуць песняй стаць лагоднай,
Мілым дзіцяткам майм.

Цяжка з імі жыць замкнута,
У начной хаваць цішы,
Цесна думкам, цесна бедным,
Хочуць выліцца з душы.

Ўюцца думкі смутным роем,
Хочуць выбіцца на свет.
Дык ляціце, сэрца дзеци,
На паперку кіньце след!

* * *

Скора ў полі забушуе,
Песню сівер запяе,
Ўсе дарожкі зараўнуе,
Гурбы снегу нанясе.

Ўсё змяшаецца ў тумане,
Ў белым попеле снягоў.
Сумна вечер плакаць стане
Над будынкам мужыкоў.

Я-ж люблю той свіст у полі,
Як вакол усё дрыжыць —
На спатканне песням волі
Дух мой рвецца і ляціць.

КАТАРЖНИКІ

Цесны дворык. Непрыгожа!
Дзверы пад замкамі,
У тры сажні агарожа,—
Глуха, як у яме.

Толькі бразгають кайданы
Дзікім бразгатаннем,
Звон пакуты, звон паганы
Аддае стагнанием.

Будзіць звон той боль у сэрцы,
Смутак наганяе.
Цяжка, цяжка ў паняверцы!
Ой, доля ліхая!

2

Свеціць сонца, жарам пыша,
 У небе — ні хмурынкі.
Лёгкі ветрык сад калыша,
 Гойдае галінкі

Ды жартліва задзімае —
Накурыць, напыліць,
Пух угору падымае,
Красачку пахіліш.

Прабяжыць, і ціха стане...
Звякаюць кайданы.
У гурт сышліся катаржане,
Від іх змардаваны.

Вось на лаўку яны селі,
Галовы спусцілі,
Думкі моцна іх здалелі,
Сэрца засмуцілі.

Не згадаць іх дум маўклівых,
Дзе яны іх носяць —
Мо' гуляюць там, на нівах,
А мо' волі просяць.

Катаржане — хлебаробы,
Дзеці вёсак, поля:
Таго бойка з-за худобы
Прывяла ў няволю,

Той з суседам пасварыўся,
У таго зяць паганы,
А той, з братам як дзяліўся,
Зарабіў кайданы,

Той за нораў свой сядзіты,
Ці за лішак жару...
Гэта — цёмны люд, забіты,
Беднаты ахвяра.

*

Што за думкі — не згадаю:
Цымяна іх гаворка.
Адно толькі добра знаю:
Горка людзям, горка!

* * *

Я помню, быў і я багаты.
Я жыў, як богач, у дабры,
І не міналі мае хаты
Мае таварышы, сябры.

І не цураліся дзяўчата,
Плялі вяночкі з красак мне,
Я быў шчаслівы і багаты,
Ды толькі-ж тое было... ў сне.

АРАТЫ

— Но, малы! Но, малы, каб табе брыдка! —

У полі араты крычыць.

Сошка крывенская дол рэжа плытка,

Толькі пясошак шарсціць.

Глуха каменьчыкі б'юць аб нарогі,

Папараць, пырнік што крок.

З сіл выбіваецца конік убогі,

Сыйдзе няўмысля набок, —

Крыкне араты і торкне ляйчынай:

— Куды паўзеш ты? Назад! —

Клыгае конічак зноў раўчавінай,

Тчэ за сабою ён склад.

Сам-жа араты саху падтрасае,

Мерна йдучы за канём.

Босыя ногі, а шапка старая,

Зрэбныя порткі на ём;

Грудзі расхлістаны, лушчыцца скура,

Пот залівае ўвесь твар.

Неба-ж яснюткае хоць-бы дзе хмура!

Эх, і даймае іх жар!

Клыгае конік, а ззаду араты

Ходзіць, сагнуты як склюд...

Матка-зямелька! Эх, не, недарма ты

Корміш убогі свой люд!

* * *

Дай зірну ў сваё аконца —
Снег і снег вакол. Зіма.
І нейк цесна, бы ў палонцы,
Усё цяжэй звісае цьма.

Там, за ярам, лес дубовы
Чуць сінееща праз бель;
Не чутно ніякай мовы,
Усюды белая пасцель.

І стаяць маўкліва хаты,
У яр уперліся двары,
Усё маўчыць, бы сон зацяты
Наватлі тут ведзьмары.

Толькі зрэдку між крыжамі
Разгалосіцца ўдава,
Ды ў яры дзесь вечарамі
Свішча жудасна сава.

І над гэтаю магілай
Жыцця цёмнага людзей
Цяжкі жуд сляпою сілай
Налягае ўсё мацней.

РОДНЫЯ ПЕСНИ

Вісне скарга уздоўж Нёмана,
Беларусі сына.
Як ты бедна, як ты цёмна,
Родная краіна!

Збіты ў кучу твае вёскі,
Стрэхі ў дол уходзяць.
Смутнай песні адгалоскі
Лес, курганы родзяць.

Крыж збуцвель, знак пакуты,
Тут і там чарнене.
Даль паўнютка ціхай смуты —
Жаль на душу вее!

Усё ў табе, мой родны краю,
Апавіта горам:
І той вечер, што дзъме з гаю,
Што шуміць над борам;

Тыя песні, што на полі
Жнei запяваюць;
Тыя думкі, што да болю
Сэрца калыхаюць.

Ва мне смутак, гора гэта
Водгулле знаходзіць,

— Сэрца, жалем абагрэта,
Песні смутку родзіць.

Няхай плачам у тэй далі
Песня разальеца,
Каб усе на свеце зналі,
Як нам тут жывеца.

...ОДАНЕ ЗИИ

Ізборы між відомыя
між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

ізборы між відомыя
ізборы між відомыя

Ілья ёст у-жынакі вакыт
Дзіндоўлець якоб
Ілья знае па-точ дей
Ілья замі тут кан'яр

Я НЕ ЗНАЮ...

Я не знаю сам, браточки,
Чаму мне так мілы
Буры, плач асенний ночкі,
Спёй яе пастылы,

Лесу гоман, гуд нястройны,
Шум лазы ў балоце,
Баязлівы, неспакойны
Шолах у чароце.

Я не знаю, чым мне дораг
Від палёў благенъкіх,
Нудны клік у родных горах,
Вербак рад крывенькіх.

Маё сэрца, маё вока
Цягне хвоя тая,
Што у лузе адзінока
Сохне-умірае;

Жаралісты дуб высокі,
Колісь поўны сілы;
І той крыжык адзінокі,
Вартаўнік магілы,

Дзе так сумна ветры веюць,
Точаць дол пясчаны,

— Дзе чыесъці косці тлеюць,
Чыйсьці прах схаваны...

Я не знаю, я не знаю,
Чым я так прыкуты
Да тваіх, мой родны краю,
Вобразаў пакуты!

АТМОЗАНС ГАЙКА

Брэзен суп'е сімвол ліній
Лінія ёнікія від
Лініякіх з лінійкаў
Лінія ёнікі ёнікі лініякі

Лініон лініон лініон лініон
Лінія лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон лініон

Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон

Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон

Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон

Лініон лініон лініон
Лініон лініон лініон

Лістопад. Імкота зім'ї
Сіненка кале ўзабыті

Лістопад. Імкота зім'ї
Місцічна матка хмі
Імкота мікота дівчата
Багуман Францішкоў

ПЕРШАЕ ЗНАЁМСТВА

Помню, помню тую ночку!
Не забуду я той час.
Пеў салоўка у садочку,
Зор цягнуўся ў небе пас.

Выплыў месяц круглы, поўны,
Падрумянены, як блін.
Церушыўся мрок бязмоўны,
І п'яніў мяне яzmін.

І прышла ты нечакана,
Сама, строгая, прышла!
І са мною аж да рана
Тую ночку правяла.

Загадала першым дзелам
«Рукі ўгору» мне падняць
Ды кішэні аглядзела,
Нават кіцель мусіў зняць.

Распарола мой сяннік ты,
Развярнула мой бярлог,
І лісты мае ад Вікты
Паляцелі за парог.

Празувесь час з твойго твару
Не знікала строгасць, злосць,

I, сказаўшы мне слоў пару,
Запытала: «Пашпарт ёсць?»

Ты набрала маіх кніжак
Два партфелі і прыполн,
А каб быць знаёмай бліжай,
Напісала пратакол.

З ТУРМЫ

Цесна мне тут, горка мне!
Просіць сэрца волі.
Плачуць думкі па вясне,
Хочуць лепшай долі.

Гэй ты, лес, хваёвы бор,
Бор густы, высокі!
Неба сіняга прастор,
Стэп яго шырокі!

Я да вас хачу, каб збыць
Усе мае нягоды
І свой голас разам зліць
З песнямі прыроды.

Люб мне поўдзень, цішыня
Раніцы прахладнай,
Крык у небе каршуна
У высі неагляднай,

Луг шырокі над ракой,
Долы і паляны.
Рвуся к вам я ўсёй душой,
Родныя курганы!..

Гэй ты, лес, зялёны бор,
Бор густы, высокі!
Неба сіняга прастор,
Стэп яго шырокі!

ПІСЬМО З АСТРОГА

— Напіши мне, калі ласка,
Післямко дахаты!
Піша з дому мне Параска,
Што сын здан ў салдаты...

Охо-хо! — Пракоп ўздыхае,
Джургае чупрыну,
А ў руках пісьмо тримае
І канверцік сіні.

Проеціць шчыра грамацея,
Нават шапку скінуў.
Сам Пракоп пісаць не ўмее —
Дзе? Ў бядоце гінуў!

Гадаваўся на мякіне,
Жыў з худобай змалку,
Сmak жыцця пазнаў на спіне,
Высах сам у палку.

А нарэшце вось папаўся
У спісак арыштанскі.
А за што? Нібы збіраўся
Падпаліць лес панскі!

— Што-ж табе пісаць, старэнъкі?
— А пішы, нябога!

Жонка, сын мой даражэнъкі!
Шлю паклон з астрога.

Сэрца мне баліць, і вас я
З думак не спускаю.
Кожны божы дзень і час я
Дом успамінаю.

Жонка мая дарагая!
Ты не скрыўдзь Івана.
Калі грошай нехватае,
Папрасі ў Сцяпана.

Няхай Сцёпка не баіцца —
Аддамо з падзякай.
Хлопцу-ж трэба хоць акрыцца,
А не йсці сабакам.

Спраў кажух яму і боты,
Выпраў, як і людзі.
Дай з сабою колькі злоты —
Весялейшы будзе.

Калі корму досыць маеш,
Падкармі больш свінку,
Мо' якую захаваеш
На вялікдзень шынку.

А калі на грош няхватка
Або корму мала,
Закалі і з поўдзесятка
Фунтаў прышлі сала...

Сын мой! Снасці рыбаковы
Добра ты прыпратай —
Згодзяцца, а венцер новы —
Маеш час — залатай.

Захавай, мой сын, прашу я,
Човен у адрыне,

Няхай вечер не свідруе,
Няхай так не гіне.

Усё, што можна, захавайце,
Пакуль я вярнуся.
Нераток стары аддайце
Міхалю з Габруsem.

Кнігі ўсе, апроч псалтыра,
Вы аддайце Грышку,
Хай сабе чытае шчыра,
Бо ён любіць кніжку.

Дарагі сын! Перад здачай
Да мяне зайдзі ты,
Можа болей і не ўбачу,
Не пачую, дзе ты.

Не смуткуйце, не бядуйце —
Дасць бог спосаб новы.
Што-ж ты зробіш? Пагаруйце...
Будзьце ўсе здаровы!

У АСТРОЗЕ ВЯСНОЮ

Сціхлі песні зімняй буры,
Вееплынёю,
Ускалыхнуўся лес пануры,
Зашумеў вясною.

Як-бы спуджаныя козы,
Пазбягалі хмары.
Плача зімка, льюцца слёзы,
Ажываюць яры.

Скора поле, лугавіны
У зелень убяруцца,
Жураўлі з чужой краіны
З крыкам пранясуцца.

Хмары ўстануць, і пяруны
Гучна загамоняць,
А ў турме тут сэрца струны
Жаласна зазвоняць.

I ўздыхнеш, ўздыхнеш глыбока
Над жыццём разбітым,
I пачуеш адзінокім
Ты сябе, забытым.

ТУРЭМНАЯ КАМЕРА

Цесна камера, як клетка —
Вузкі ход праміж двух нар;
Пры акне жалеза сетка,
Над дзвярамі «каляндар»,

Разлінеены ў радочкі,
Ды «буфет» з пяці дасок.
У павуці ўсе куточкі,
Ў пыле кожны вугалок.

Два аконцы, дзве рашоткі,
Два цабэркі для вады;
Столік, вузкі і кароткі,
Сеннікі у два рады.

Абабіт пабел усюды,
А праз столь цячэ вада.
Ў закарвашках звярок руды,
Клоп і ўсякая брыда.

Пахне потам чалавечым...
Цяжкі, спёрты, кіслы дух.
Рана ўстанеш — дыхнуць нечым,
Проста вешай хоць абух.

Д З Е В Ы?

Быў у нас хаўрус,
Крэпка звязаны,
Дружбай моцнаю
Падпяразаны.

Жыў ён думкамі
І надзеямі
Смела ў бой ісці
З ліхадзеямі,

З ноччу цёмнаю,
Беспрасветнаю,
З долая горкаю,
Непрыветнаю,

Каб расчынен быў
Свет людскім вачам,
Каб жылося лепш,
Весялей людзям,

Каб ярэмы іх
Былі зломаны, —
Крэпкі быў саюз,
Дружбай скованы.

Песні вольныя
Разліваліся,

Горы, лес, лугі
Адклікаліся.

Ды завыў віхор
Па-над лозамі,
Дзъмухнуў холадам
І пагрозамі.

Усё схавалася,
Затаілася,
Да зямлі ніжэй
Нахілілася.

Усё растрос-разнёс,
Як мятлою змёу,
Не мінуў і вас
Ён, маіх сяброў.

Распаўзліся вы,
Пахаваліся
І ад дум сваіх
Адцураліся.

З таго часу я
Адзін смычуся,
І ніяк я вас
Не даклічуся!

Інші зас. місц.
загадків

загадка 1
загадка 2
загадка 3
загадка 4

загадка 5-7
загадка 8
загадка 9-10

СТАРОМУ ПАРАДКУ

Ой, стары парадак,
Як ты назаляеш!
Тузаеш ты, ломіш,
Скуры з нас здзіраеш.

Здзекуешся з нас ты,
Гнеш ты нас бясконца,
Праз цябе не бачым
Ні добра, ні сонца.

Каб табе-ж ніколі
Не было спакою,
Каб цябе ганялі
Бруднаю мятлою!

КАЛЯ ПАРОГА

Прад жалезнымі дзвярамі
Цёмнага астрога
Жджэ кабетка: хоча бачыць
Сына дарагога.

Ох, сынок! Сядзішь, саколік,
За сцяной высокай
У нядолі, паняверцы
І нудзе глыбокай.

Хоць-бы глянуць адзін момант
На яго, здаеща!
Горка беднай, цяжка матцы,
Сэрца яе рвецца.

I стаіць яна, чакае
Доўгія гадзіны...
Злые людзі — іх не чэпіць
Смутак мацярыны!

Хмурна, Золка. Вечер-сівер
Да касцей праймае,
I нясмела падыходзіць
Да дзвярэй старая,

Мокры клунак загарнула
Хусткаю старою.

Асцярожна — стук у дзверы
Зяблаю рукою.

Загрымей ѿ ключом турэмнік,
Глянуў у аконца.
— Што табе? — спытаў сярдзіта.
— Ой, маё ты сонца!

Ці не можна бачыць сына?
Я здалёк, саколік!
— Апазнілася, старая,
Прыхадзі ў аўторак,

А цяпер ідзі дадому
І — бывай здарова! —
І аконца загрымела
Злосна і сурова.

Божа! колькі прастаяла,
Колькі часу ўбіла,
Процьму грошай на дарогу
Марна загубіла.

Што рабіць? Хто ёй парадзіць?
Хто ёй растлумачыць?
Да каго пайсці маліцца,
Каб сынка пабачыць?

Жаласць к сэрцу падступіла, —
Бедная кабета!
Сын даўно, даўно ў астрозе —
Ужо трэцце лета!

Забастоўку зрабіў хлопец
У двары у пана,
І за гэта да астрога
Прывялі Сцялана.

Пастаяўшы, зноў аб дзверы
Рукі абівае:

У начальства знайсці праўду
Думае старая.

У наплечніках начальнік
Падышоў к варотам.
— Мой паночак! мой любенькі!
Ой, маё ты злота!

Дазволь сына мне пабачыць!
Нетутэйша, пане...
Пашкадуй мяне, старую!
Мокну спазарання...

Бачыш — дождж халодны сее
Спорна і абложна... —
Паглядзеў начальнік зверам
І сказаў: «Не можна».

Цяжка, цяжанька ўздыхнула
Бедная жанчына —
Налучылася такая
Ей, відаць, часіна.

І зірнула ў жалю маці,
Скрыжаваўшы руکі,
На муры, на дом пакуты
І нязмернай муکі.

І ніхто не адгукнуўся
На яе жаданне.
Без адказу засталося
Горкае пытанне.

Чырвоныя лістапады.
Сяліцтва. П.

Лістапады на майстровіні
Міністэрства Фінансів.
Пісні да сказкі на лістапады
Із альбома Ю. Канчыка.

Лістапады земляків
— чынса, дзіцячыя.
Лістапады земляків.

ШКОЛЬНАЯ РАБОТНІЦА

На краю сяла глухога
Паміж ліп разложных
Прытуліўся дом убога,
Як жабрак набожны.

Пахілілася гарожа,
У дзірах дах зіяе...
Непрытульна, непрыгожа
Школка выглядае!

Насцеж зяўраоць вароты,
Чуць ліпяць і дзверцы.
Дэве бярозкі, як сіроты,
Гінуць ў паняверцы.

Ціха. Ночка. Нічагутка
Навакол не дрогне,
Хіба толькі дах ціхутка,
Як стары, застогне.

Вёска спіць — пара глухая,
Позняя часіна.
Не спіць толькі маладая
У школцы дзяўчына.

Свеціць лямпа перад ёю,
Ціха, бы ў магіле.

Многа працы ёй з дзяньтвою,
Каб разняць ім крылле,

Каб разблытаць з павуціны
Разумок дзіцячы.
Ды не страшны для дзяўчыны
Трудныя задачы.

Хоць над ёю цьма глухая
І вісіць абухам,
Ды дзяўчына маладая
Не падае духам.

Вучыць дзетак з дня ў дзянёчак,
Кніжкі ім чытае,
Раскатурхаць разумочак
Дзеткам памагае.

Рада радасцю дзяцінай,
Смутна іх бядою.
Не нацешашца дзяўчынай
Дзеткі маладою.

Так у цяжкай тэй рабоце
Траціць дні дзявочы,
Каб галоце і бядоце
Цьму рассеяць ночы.

Сцішна ў вёсцы. Думка-смута
Часта душу томіць,
І часамі боль зло-люта
У сэрцы загамоніць,

І агорне журба нейка,
Няміла нічога,
І не знайдзеш чалавека,
Чулага, жывога...

Поп і пікар — чужаніцы,
Іх свая дарога:

Рвуць, як могуць, ад дурніцы,
Мужыка сляпога.

Цяжка беднай ёй часамі:
«Власти» насядаюць,
Поп і земскі з пісарамі
Скрыва паглядаюць

На дзявочыя старанні,
На яе работу.
Толькі-ж вера ў сілу знання
Ёй дае ахвоты.

Цёмна ў вёсцы, беспрасветна.
Цяжка, цяжка школе.
Ды праз школу непрыкметна
Прыдзе шчасце-воля.

Не загінуць край і людзі,
Пасынкі народу,
Калі ў краі гэтым будзе
Зязьць прамень свабоды.

МУЖЫК

Я — мужык, бядак пахілы,
Усе ўшчуваюць мужыка.
Цягнуць кроў з яго і жылы,
Надрываюць яго сілы,
У мазалах яго рука.

Я — мужык, я — сын пакуты,
На мякіне вырас я,
Гічанамі пуза ўздута,
Ногі ў лапцікі абуты,
Бедна вонратка мая.

Я — мужык, я — сын бядоты,
Недаем і недасплю,
Гне мяне цяжар работы,
Дзень працую за два злоты,
Здзекі ўсякія цярплю.

Я — мужык, не чую звону,
Толькі-ж есць мяне чарвяк:
Ці не брэша поп з амбону,
Што цару бог даў карону?
Ой, не, мусібыць, не так!

Я — мужык, а гонар маю,
Гнуся, але да пары.
Я маўчу, маўчу, трываю,
Але скора загукаю:
«Стрэльбы, хлопчыкі, бяры!»

СЯЛЯНСКАЯ РАДА

Скончан дзень. За стол паселі —
Дужая сямейка!
Незайдросная патрава:
Бульба ды куцейка.

Павячераўшы, мужчыны
Люлькі закурылі
І аб спрахах аб сялянскіх
Усе загаварылі.

Даў вясну бог, а з вясною
Праца надыходзіць.
Гэта праца іх галовам
Думак шмат наводзіць.

Поля мала, ды і тое
Хоць-бы ў адным месцы,
А то — дзе яно? За светам,
Гною не падвезді,

Ні ўзараць у сваю пору, —
Так і прападае,
А пасееш — няма толку,
Што-ж, зямля пустая!

— Я казаў-бы, — пачынае
Дзед, абросшы мохам: —

Картаплянішча ад лесу
Высеяць гарохам.

— Ну але, і я так думаў,
І там больш зацішку, —
Падтрымаў старога дзеда
Сын жанаты, Грышка.

— А «Асінкі» ад дарогі
Трэба заскародзіць:
Як патрапіш пад пагоду,
Можа грэчка ўродзіць.

— Ну, якая ўжо там грэчка! —
Брат малодшы кажа: —
Ветрам выдзыме! Не паспейшы,
Уся на пні паляжа.

— Хоць мякіна свінням будзе,
Подсціл, корм каровам. —
На хвілінку гоман сціхнуў,
Думаюць галовы.

— А для льну пакінуць можа, —
Голас гаспадыні: —
Два загончыкі ў «Навозах»,
Або пры лагчыне.

— Для льну месца там падобна,
Толькі трэба гною.

— Ну, а з пусткаю што будзе?
Сеяць ярыною?

Ці ў папар на лета пусцім? —
Грышкаў брат пытае.

— Пэўна-ж так. Хай у папары
Лета пагуляе...

Зацягнулася далёка
Гэта іх гаворка,

І як розум ні павернеш,
Усюды выйдзе спорка:

Там пясок і камяніца —
Кепска для ячменя:
На адну кальвінку збожжа
Зелля больш як жменя.

Там занізка, дождж размые,
І зямля сцаглее.
Там висока, сонца спаліць,
Без пары саспее.

А дзе-б можна што пасеяць
На якім загоне,
Дык там куры падрасуюць,
Паталочаць коні.

Эх, вясенька галадненъка!
Каб ты толькі знала,
Колькі думак селяніну
Напесла, нагнала!

ГОРКАЯ ДОЛЯ

З нашым шчасцем-доляй
Выйсці ў людзі брыдка...
А бадай ты спрахла,
Гэтакая жытка!

Засадзілі ў клетку,
Волю адабралі,
Вобраз чалавечы
У гразь яны ўтапталі.

Лічыш дні і тыдні —
Горка ты, няволя!
А каб ты прапала,
Гэтакая доля!

І марнееш сам ты,
Траціш марна годы,
Хочацца прастору,
Хочацца свабоды.

Эх, жыццё, жыццё ты!
Ночка ты, нянасце!
А каб ты-ж згарэла,
Гэтакае шчасце!

Але пачакайце,
Помніце, псякосці!
Эх, прыпомнім крыўды
Мы вам, ягамосці!

ЦЕМРА

Бедны мы і цёмны,
Ходзім слепакамі,
Судзімся і б'ёмся
З роднымі братамі.

І адзін другога
Часта акрадаем,
І куды йдзе праца,
Самі мы не знаем.

Пуста, бедна ў хатах,
Чад і гразь і сырасць...
Хто нас ў кут адціснуў?
Чия гэта міласць?

На каго мы робім?
Што за гэта маём?
На каго ўсе сокі,
Сілы вынішчаем?

Пад ярмом адвечным
Мы йшлі без дарогі,
Натрудзіўши плечы,
Зверадзіўши ногі.

Папіхалі намі,
Гналі, як жывёлу,

Змардаваных, босых,
Неакрытых, голых.

А ўсё дармаеды
Нас без жалю лаюць,
Мужыком, хамулам
Злосна папікаюць.

Эх вы, дармаеды,
Моль вы, вош людская!
А хто-ж вас, праклятых,
На плячах тримае?

Любод тывасцам
жынкіл жыттыцаки

Маленкало? А
адоня, сілаш ўб зе?
малукэд тоныкүй
малекілек кінде?

Жынкіл да кі
жынкіл шом да кі
жынкіл да жынкіл А
жынкіл

БЕЗДАРАЖ

Хмурна. Глуха. Цьма пануе.
След у полі загубіўся.
Што-ж спужаўся? Што стаіўся?
Ці што вуха тваё чуе?

Сцішна. Пуста. Адзінока...
Свет закрыла цьма густая.
Паваротка тут крутая,—
Не змыліся-ж, маё вока!

Неба ў хмарах. Даль імгліста. •
А дарогі скрыжаваны.
Што-ж там свеціць праз туманы?..
Стой, не йдзі: то — бляск нячысты!

Ціш і безлюдзь — ну, страхоцце!
Ані гуку, ані зыку!
Толькі свіст у лесе дзікі
Ды хмар сунецца лахмоцце.

Мрок стаіўся нерухома,
Пад нагамі лом, каменне.
Вось выпадак, вось здарэнне!
І кулы йсці — невядома.

Не пужайся, пойдзем далей —
Ноч мінецца, змоўкнуць совы!
Дзень спаткаць будзьма гатовы!
Дык наперад, брат, павалім!

НА АДЗІНОЦЕ

Між глыбокіх снягоў,
Дзе лес глуха шуміць,
Ціхі дом леснікоў
Адзінока стаіць.

Воўчым вокам акно
У цемры ночы блішчыць.
Дзеці леглі даўно,
Толькі маці не спіць.

Смыча нітку яна,
Усё кудзельку прадзе.
Глухата, цішыня,
Толькі вечер гудзе,

Завывае, бы звер.
Стогне вяз над страхой.
Страшна ў лесе цяпер,
Сцішна ў хаце адной.

Ды прывыкла яна
Да паўночы сядзець
І скрэзь шыбы акна
Ночцы ў очы глядзець.

А ў тым коміне зноў
Вечер песню пачаў,

Вось ён глуха завёў,
Застагнаў, забурчаў...

— Мама! страшна мне тут,
Я баюся адзін:
Унь варушыца жмут
На ашэстку аўчын. —

Сын малы, Васілёк,
Кліча матку к сабе.

— Бог з табою, сынок,
То здалося табе!

Не пужайся, дурны,
То аўчынкі вісяць.
Нежывыя яны
І не могуць чапаць.

— Мама! Сядзь ідзі тут...
Што так страшна гудзе? —
Ставіць прасніцу ў кут,
К сыну матка ідзе.

— Мама! Чуеш — во-во!
Хтось па даху пабег!
Гэта злодзей ці хто?
— Не, сынок, — гэта снег!

— А што трэба яму?
Чаго ўзлез ён на дах?
Ці ён грозіць каму,
Ці спужаў яго страх?

— Ой, блазнота мая,
Ну-ж з цябе і смяляк!
Чаго думка твая
Устрывожана так?

Гэта-ж вецер, сынок.
— Ён жывы ці які?

— Да не, мой галубок!
Гэта — подых такі.

— А што робіць ён?
— Хто?
— Ну, той подых!.. Скажы!
— Нямаведама што
Ты гаворыш!.. Ляжы.

Васілёк замаўчаў,
Нерухліва ляжыць,
Мусіць, думаць пачаў,
Чаго вецер шуміць.

А ён, нібы той звер,
Плача, вые, гудзе.
— А дзе тата цяпер?
Чаму доўга не йдзе?

Не байца адзін
Ён паночы хадзіць!
— Тата дужы, мой сын!
За плячым паісіць

Стрэльба, нож пры баку..
Дык баяцца чаго?
Кепска будзе ваўку,
Калі чэпіць яго!..

— Мама! Праўда ці лгуць,
Што маленкіх дзяток
Жабракам аддаюць
Замест хлеба ў мяшок?

— Не, няпраўда, сынок!
Гэта байку сплялі,
Проста страшаць дзяток,
Каб паслушны былі.

Зноў заціх Васілёк
І пытаць перастаў,

Зноў яго разумок
Варушыща пачаў.

Ціха ў хатцы малой,
Смутна лямпа гарыць.
Бор стары за сцяной
Усё шуміць ды шуміць.

ПАЛЕСКІЯ ВОБРАЗЫ

Цёмны бор, кусты, балоты,
Кучы лоз і дубняку,
Рэчкі, купіны, чароты,
Мора траў і хмызняку;

Мосцік, зложаны з бярвенняў,
Брод і грэбля кожны крок,
На дарозе рад карэнняў,
Крыж, пахілены на бок;

Пералескі, лес, паляна,
Старасвецкі дуб з жарлом,
Хвоя-веліч на кургане
З чорным буславым гняздом;

Гразь, пяскі, лужок зялёны,
Шум крынічкі з-пад карча,
Шэлест лісцяў несканчоны,
Крык у небе крумкача;

Вербы, груша-сіраціна,
Нізкарослы цёмны гай...
Гэта ты, балот краіна!
Гэта ты, палескі край!

ПАЛЕССЕ

У дарозе

Усё балоты ды балоты!
Топчаш шорсткую траву,
Едзеш-едзеш, а дрымота
Так і хіліць галаву.

Пацягнуўся лес сцяною —
Ельнік, дуб і хваіна;
Шум стаіць над галавою...
Што за край, за старана!

Ціха ў лесе, бы ў магіле,
І канца яму няма.
Зноў дзярвякі зачасцілі...
Як у ночы, ў лесе цьма.

Аж на сэрцы сцішна стала,
Аж забілася мацней...
Хоць-бы поле заблішчала,
Хоць-бы вёска ўжо хутчэй!

ВЯСНА НА ПАЛЕССІ

Свішчуць птушкі над балотам,
Аж гамоніць лес і гай,
І далёка за чаротам
Бухнуў, нібы ў кадзь, бугай.

Па азёрах пайшлі крыгі...
Перавалы аж гудзяць.
Над балотам стогнуць кнігі,
Жураўлі ўгары крычаць.

Аж душа мая святле,
І спяваць я зноў гатоў.
Рады ўсе, што сонца грэе,
Што няма больш халадоў.

Н Е Б А

Дружа! Кінь на неба вока —
Колькі зорак, колькі зор!
Як прывольна, як далёка
Ззяе, свеціца прастор!

Як спакойненка ў разлогах
Ходзіць хмарак карагод,
І няма ім у дарогах
Ні бяды, ні перашкод!

Палюбуйся, паглядзі ты,
Як прыгожанка ўгары,
Як усюды бляск разліты,
Быццам неба ў пажары!

А цяпер зірні на землю:
Як тут цёмна, дарагі,
Як тужліва яна дрэмле
І як сон яе даўгі!

* * *

Многа слаўненъкіх куточкаў
Ёсць у нашым kraі,
Дзе пад гоман ручачкаў,
Пад шум дрэў у гаі

Рой журботных дум пакінеш;
Дзе няма трывогі,
Дзе душою адпачынеш,
Змучаны з дарогі;

Дзе прыемны ветрык млее,
Збажыну калыша,
Дзе пакоем-згодай вее,
Дзе ўсё шчасцем дыша.

Л Е С

Глуха шэпча лес зялёны,
І шуміць ён і шуміць,
Гоман доўгі, несканчоны
Цэлы дзень над ім стаіць.

Пераблытаны галіны
У адзін салаш жывы...
Лес! Аб чым шумяць вяршыны?
Лес! Што шэпчаш, векавы?

Толькі-ж лес гудзе-ракоча
Цёмнай шапкай верхавін,
Толькі-ж лес сказаць не хоча,
Што ён ведае адзін.

РУЧЭИ

Між алешин, кустоў,
Дзе пяэ салавей,
І шуміць і грыміць
Срэбразвонны ручэй.

Як матулька, вярба
Хіліць голаў над ім,
І глядзяцца кусты
Пышным верхам сваім.

Абступаюць яго
Чараты, асака,
Падыходзіць мурог
Да яго здаляка.

Часам зорка ўначы
На яго кіне зрок,
І хмурынка не раз
Зазірне ў ручаёк.

І схіляе трава
Над ім пасмы-брыжы,
А ён, жэўжык-пястун,
Гучным смехам дрыжыць.

То заскочыць у гай,
То курган абаўе,

Дзе сярдзіта бубніць,
Дзе лагодна пяе.

Люба слухаць той спеў,
Несціханы, густы,
І пад песні яго
Адпачынеш і ты.

ПЕСНЯ

Песня заласкава
Вінчаніца вінчаніца
Вінчаніца вінчаніца
Вінчаніца вінчаніца

Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава

Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава

Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава

Вінчаніца заласкава
Вінчаніца заласкава

Ж Ы Т А

Неспакойна зашумела
Маладое жыта
І штось боязна шапоча
Ды няўцямна-скрыта.

І калоссі многазначна
Хіляць, гнуць галовы,
Нібы іх чым устрывожыў
Душны дзень ліпнёвы.

І гамоняць ды гамоняць
З срэбранай саломкай,
І шумяць, шумяць загоны
Сцішанай гамонкай.

Што варожыш ты нам, жыта,
Гнешся траўкай ніцай?
Ці бяду ты прачуваеш,
Подых навальніцы?

Неба з захаду цямнее,
Крые даль смugoю.
Шэпча жыта, нібы стогне
Здушанай тугою.

«Што-то будзе? Што-то будзе?»
Шэпча ў полі жыта.

Цісне хмара, хмара-цемра,
Гром гудзе сярдзіта.

Ідзі ў чыстае ты поле,
Градавая хмара,
І злітуйся над жытамі —
Над сялянскім дарам!

А Т І Д Ж

Любілі якісь вінчані
Святі вінчані
Венчані вінчані
Венчані вінчані
Любілі якісь вінчані
Святі вінчані
Венчані вінчані
Венчані вінчані

Любілі якісь вінчані
Святі вінчані
Венчані вінчані
Венчані вінчані

Любілі якісь вінчані
Святі вінчані
Венчані вінчані
Венчані вінчані

Любілі якісь вінчані
Святі вінчані
Венчані вінчані
Венчані вінчані

Любілі якісь вінчані
Святі вінчані

НЯЗБЫТНЫЯ НАДЗЕІ

Ціха калоссі, схіліўши галовы,
Шэпчуць у межах палёў,
Толькі-ж не слухае неба іх мовы —
Скаргі ржаных каласоў.

Сіняе неба ўсё сонцам заліта.
Полудзень. Вар. Цішыня.
Дожджыку просіць зялёнае жыта,
Прагне вады ярина.

* * *

Ша! Хмарка, хмарка дарагая
Паўзе па небе з-за лясоў!
Яна — надзея, радасць гаю,
Жаданне красак, каласоў.

Бо сонца-ж так пячэ без жалю,
Бо душна, горача ў палёх,
Смуга сухая крые далі,
Мальбы-ж раслін не чуе бог.

Нямее ўсё, маўчиць, чакае,
Надзеі тоіць ўсё вакол,
І прагна вільгаць палыкае
Акамянелы, пылкі дол.

Глядзіць і лес і луг з мальбою.
Гадае, думае зямля,
Што хмарка дожджыкам-слязою
Спадзе — ажывіцца ралля,

І ў неба дойдзе плач з туманам,
Што сівым дымам нема звіс
Над цёмным лесам і курганам,
І ліне дожджыкам наніз.

Плыве хмурынка ў сінім полі,
Мінае лес, мінае гай —
Яна не чуе крыку болю,
Бо вабіць хмарку іншы край.

* * *

Вось старая хатка,
Садзік невялічкі.
Малады алешик
Па краях крынічкі.

З краю лес высокі;
Тут-жа, каля хаты,
Дзве старыя вербы,
Дуб каржакаваты.

У пералівах цветак
Ззяе луг зялёны,
Луг широкі, пышны.
Як-бы цар ў кароне.

Далей, за лугамі,
Легла поле кругам,
Зрэзана сахамі,
Баранамі, плугам.

Зелянеюць межы,
Вузкія, як стужкі,
Дзе-ні-дзе чарнеюць
Між загонаў грушкі...

Баранік біл він, як в молодості
Дівчі, чуде залії,
Він відіграв просянку, він піснею
Пісню — сім'єю рідною.

У зембі, вільно відіграв просянку,
Ніж землю відіграв він від
Над обізом він з лугавим
Ліхом до грушию він він.

І він відіграв, і він він він,
І він він він, і він він —

С Т О Г І

Ой вы, стогі высокія,
Дзяблія стогі!
Вас не згледзіш, далекія,
Не злічыш з дарогі!

І люблю я вас, стажочки,
Вежы лугавыя!
Пазаймалі вы грудочки,
Як дубы старыя.

У ВОСЕНЬ

Дзень маркотны, невясёлы...
Па зямлі пайшоў туман.
Чуць відаць і лес, і сёлы,
Чуць відзён з імглы курган.

Дробны дожджык беспрастанку,
Як скрэзь сіта, ўсё імгліць.
Гразь настала калі ганку,
З капяжа ўсё капаціць.

Толькі жоўты лісцік клёна,
Як пяро, наніз ляціць;
Толькі галка і варона
Нудна ў полі закрычыць.

Хмары сонейка закрылі,
Зор у очку не відаць.
І на сэрцы, бы ў магіле...
Плакаць хочацца, статнаць...

ЗІМА

Белым снегам замятае
Вечер чорныя палі,
Нібы вогратку ўздзявае
Шыр прасторная зямлі.

Мяккі снег лятае пухам,
І канца яму няма,
І нясе сярдзітым духам,
Дзікім сіверам зіма.

Зачыняйце шчыльна хату,
Каб не дзьмулі халады,
На акно пляціце мату,
Каб не клаў мароз сляды.

Даставайце з вышак сані —
Гайда сцежкі праціраць
І па белым акіяне
Удоўж і ўпоперак гуляць!

Ды кладзіце рукавіцы —
Дзе з марозам жартаваць!
Рады белай мы зіміцы,
Рады з ёю ваяваць.

Гэй вы, коні, гэй, малыя!
Што заснулі? Весялей!
Гэй, у скочку, залатыя!
Варушыцеся жывей!

ВЯСКОВЫЯ ДЗЕЦІ

Пусты ўлетку нашы сёлы:
Усе на полі за сярпом,
Толькі дзетак крык вясёлы
Лъецца ў вуліцах руччом.

Вечер кудры іх цалуе,
Мые дождж іх бледны твар;
З імі сонейка жартуе
І цяпло ім шле, як дар.

М Я Ц Е Л І Ц А

Нізка звіслі над зямлёю
Хмары снегавыя,
Свішча вечер за сцяною,
У коміне вые.

Лес гудзе, дрыжаць галіны,
Стогне бор хваёвы,
Злосна выюць верхавіны,
Гнуцца іх галовы.

Белым пылам даль закрыта,
Ходзяць віхры вірам,
Прасяваюць снег на сіта
У бясконцай шыры.

Як разнімушь крылле-раме
Ды як задурэюць,
Следам гурбы курганамі
Стануць на сувеях.

Эх, гуляюць віхры ў полі,
Ветравыя дзеци!
Як зайдрошу я іх долі —
Вольна песні пеци!

Ой ты, вечер, сын прастору!
Ты-ж аб чым галосіш?
Ці не гэта маё гора
Ты ў палях разносіш?

В Я С Н А

Вясна, вясна
Жаданая!
Ты прыдзеш зноў,
Ты вернешся!

Вясёлы спеў,
Прыветлівы
Вады ў руччах
Пачуецца.

Ачнецца гай
І з песнямі
У зялёны ліст
Адзенецца.

Напоўніць лес
Птушыны свіст,
Травою луг
Акрыецца.

А з полудня
З маланкаю
Хмурыначка
Націснецца,

І першы гром,
Як музыка,

Таемна так
Пракоціца.

Зямелька ўся
Ускалышацца,
Дажджом яна
Абмыеща.

У прыродзе ўсё
Народзіцца,
І моладасць
Ёй вернецца.

Ды толькі мне
Не вернешся,
Не вернешся
Ты, моладасць.

Вясна, вясна
Жаданая!
Ты вернешся,
Ты вернешся!

* * *

Надрывайся і шумі,
Вецер злосны, ў полі!
Як сярдзіта ты ні дзьмі,
Ні гуляй на волі;

Як дарог ні замятай
І глухіх трапінак;
Як ты злосна ні спявай
Мужыку ў камінак, —

Усё-ж ты сціхнеш і цяплом
Скора ты павееш
І з ракітавым кустом
Міла задурэеш.

У ШКОЛКУ

Ярка на камінку
Смольны корч палае,
Бацька на калодцы
Лапці выплятае.

Латае халацік
На улоне матка:
У школку заўтра пойдзе
Іх сынок Ігнатка!

Сын восьмігадовы
Корчык падкладае,
З бацькавай работы
Вочак не спускае.

Светлая галоўка
Мыслямі занята,
Многа ўсякіх думак
У вачах Ігната!

— Ну, Ігнат, глядзі, брат,
Не дурэй, вучыся.
Годзе жыць без дзела —
За буквар вазьміся!

Будзь старанным, сынку, —
Станеш чалавекам,

Будзеш ты чытаць нам,
Цёмнікам, няўмекам,

Што у кнігах пішуць,
Што мы ў свеце значым,
Бо мы самі цёмы,
Свету мы не бачым.

Слухай, што настаўнік
Гаварыць там будзе
Пра навуку, кнігі
І аб цёмным людзе.

А старанны будзеш,
Да навукі здатны,—
Я прадам кароўку
І кажух астатні,—

Ты-ж ідзі ў навуку,
Толькі, брат, вучыся.
Дык глядзі-ж, сыночак,
Шчыранька вазьміся!

На гульню пустую
Плюнь, махні рукою,
Каб і я і маці
Цешылісь табою.—

На казанне бацькі
Адказаў Ігнатка:
— Буду я вучыща,
Як ты кажаш, татка! --

А як спаць улёгся,
Думкі мімаволі
Гаманілі ў сненні
Хлопчыку аб школе.

Мен-жыттын яшт міссеңдай
Жаңымдың жаңымдың
Шынын көзбеки у оны
Мыңдаған сабактын
До тиң жасамынды
Сәзүлдиң деңгелін

Салавай, дарынаның
Таңдаған жаңымды
Лікесін зерттей
Дедектің шынынды де...
* * *

Птушкі ў лесе шчабяталі,
Стукаў дзяцел і жаўна
І пра шчасце нам казалі,
І ў душы была вясна...

А ў вясёлы вечар мая
Салавей ў гаі свістаў...
Ой, пара ты залатая!
Хто цябе не ўспамінаў?

А у небе, сінім полі,
Без сляда, за край зямлі,
Як-бы думкі светлай долі,
Хмаркі белыя плылі.

Нам пра шчасце ўсё казала
На зары юначых дзён.
Дзе ты, шчасце, дзе прапала?
Дзе твой радасны палон?

З ПЕСЕНЬ АДЗІНОКАГА

1

Я — адзін, жыву без дому,
Сам сабе я першы пан,
Галавы не гну нікому,
Не схіляю гібкі стан.

Я — адзін, нічым не скован,
Вольны я, бы дух палёў,
Ад разбойнікаў захован,
Ад усякіх зладзяёў.

Я — адзін, нічым не звязан,
Мне няма над чым карпець,
Свет нідзе мне не заказан,
Вольны ўсюды я ляцець.

Скарб мой — рукі, конь мой — ногі,
Як пайду — сам чорт не брат,
Кій у рукі — і з дарогі
Без нуды зірну назад.

Даражэй за ўсё — свабода,
Дык што плакаща дарма?
Воля, воля! Толькі шкода,
Што цябе нідзе няма.

Эх, нашто ўзыхаць па волі,
Калі я не маю долі,

Калі марна годы трачу,
Калі сэрца ў смутку плача?

Знаць няшчасным урадзіўся,
Што свет белы зачыніўся,

Зачыніўся, збегся клінам...
Горка быць мужычым сынам!

Багач ззяе ў пазалоце,
Мужык бедны мрэ ў бядоце,

У мядалях «зубр» багаты;
А ты носіш адны латы.

Бо мужычи сын пахілы
Роўнасць мае... у магіле.

Я не маю сваёй хаткі,
Я не помню роднай маткі.

Рос я круглым сіратою,
Як той дуб, што над вадою.

Мяне матка не люляла,
Казак, песень не спявала.

Чуў я толькі песні бору,
Гадавала мяне гора.

Хоць нядоля мяне гнала,
Усё-ж мне сілы не зламала:

Ці-ж я ростам не высокі?
Ці-ж у грудзях не шырокі?

Валасы да плеч густыя,
Мае руки, як стальныя.

Спрытна рэжу дол сахою,
Здатны ў лузе за касою!..

Толькі-ж дол чужы капаю,
Толькі долі я не маю!

Ой, пайду, пайду я ў поле,
Загукаю: «Дзе ты, доля?»

Дзе ты, шчасце? Адгукніся,
Ка мне тварам павярніся!»

Толькі-ж ціха-ціха ў полі,
Толькі вецер дъзме паволі:

«Дарма жыцце тваё гіне,
Няма долі бедачыне!»

4

Што тужыць, гараваць?
Маю сілу ў руках —
Хлеб змагу даставаць,
Хіба праца мне страх?

Я — адзін, я — здароў,
Месца ўсюды мне шмат,
Захацеў — і пайшоў,
Пыл узняўши з-пад пят.

Гаспадарку сваю
Ўсю з сабою вазьму.
Песню я запяю —
Раскатурхаю цьму.

Што мне гнуцца ў дугу?
Каму шапку знімаць?
Няўжо-ж я не змагу
Сам сябе падтрымаць?

Волен свет мне кругом,
Дзе прайду — будзе знак,
Дзе прылёг — там і дом,
Кожны бедны — сваяк.

У СУДЗЕ

Янку прыгавар чытае
Член акружнага суда:

«Суд праўдзівым палагае
За праступак, што Дуда
Учыніў па добраў волі
У цвёрдай памяці, вуме —
За пакражу жыта ў полі
Пратрымаць год у турме!..»
— А турму ты як адбудзеш,
Кажа член, каб горш кальнуць,
Дык правоў ты мець не будзеш,
Нават соцкім не збяруць!

Пакланіўся, асцярожна
Янка члена стаў пытаць:
— Мой паночку! Ці не можна
Тых правоў і з сына зняць?

НА ПОЛІ

Шэпчуць згодна каласінкі,
Гойдаюца нівы,
Ходзіць гоман між збажынкі,
Мілы і шчаслівы.

Колькі шуму ў нашым збожжы,
Спеву і гаворкі!
Як вы мілы, як прыгожы,
Родныя пагоркі!

Як старанна заараны,
Поле, твае скаты!
Межы кветкамі убраны
Пышна і багата.

Над жытамі песні лъющца,
Толькі сонца ўстане.
Люба глянуць, азірнуцца,
Стайшы на кургане.

Па краях палёў шырокіх
Цёмны лес сінене.
Колькі ў полі адзінокіх
Грушак зелянене!

Там, пад наміткай туманаў,
Відзен гай сасновы,

Што прабег паўзверх курганаў,
Як дзяяочки бровы...

Шэпчуць нівы ў полі згодна,
Гнуцца каласамі.
Ой ты, поле! Гай ты родны!
Толькі-ж я не з вамі.

Толькі ў думках я вас бачу,
Шум здалёку чую.
Я без вас тут годы трачу
І па вас гарую.

оден аи эти мечах мечах
Писаны писаны
мі-франакі франакі тут быт
Іхта с мече віт

мілес лют ясні с мі-франакі
такім чудес лют сей
аленка сині зорада я сей
спікло спідакі

кемін сей, тут у мі-франакі
такім чудес лют сей
мілес лют с мі-франакі
вісімі вісім

шараш мечах мечах сей
тут спікло спікло
аленка сині зорада лют сей
спікло спікло сей

Ленка сей с мі-франакі
спікло спікло сей
аленка сей, бешчаку сей
спікло спікло сей

мечах мечах с мі-франакі, с
спікло спікло сей

жыве ўзім ӯ зорі ашупелі
Лістопад жыве ўзім
жыве ўзім 1 лесок дэт 20
жыве ўзім 1 лесок дэт 20

жыве ўзім 1 лесок дэт 20
жыве ўзім 1 лесок дэт 20
жыве ўзім 1 лесок дэт 20

Х М А Р Ы

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Каб меў крылле, паляцеў-бы
Я на волю з вамі.

Паляцеў-бы ў край той родны,
Дзе так сэрцу міла,
Дзе я вырас, дзе мне радасць
Моладасць суліла.

Паляцеў-бы ў луг, дзе Нёман
Бераг точыць, мые,
Дзе гамоняць з ветрам-бурай
Дубы векавыя.

Дзе над Нёманам старая
Пахінулася хата,
Дзе так многа пылу ўлетку,
Дзе пяскоў багата.

Паляцеў-бы да курганаў,
Што стаяць маўкліва,
Да узгоркаў, дзе вясною
Зелянеюць нівы.

Ой, панёсся-б з вамі, хмары,
Я ў той лес цяністы,

Дзе ўдыхалі-б мае грудзі
Хвояў пах смалісты!

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Чаму я не маю крылляў?
Чаму я не з вами?

хмара мес алец
хмара вітра дым
хмара мі дым
хмара вітра дым

хмара вітра дым
хмара вітра дым
хмара вітра дым
хмара вітра дым

хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым

хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым

хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым
хмара мі дым

хмара мі дым
хмара мі дым

Існуют зем ділжнай азд
Існуют жыл үзбек
Адак си орынамы моних
Насада залюбок
Буджамык сямэн ки кумай
Чимен си эн я кумай!

* * *

Рана вам журыщца,
Думкі, сэрца дзеткі,
Рана вы завялі,
Веснавыя кветкі!

Ці мароз знячэўку
Вас прыбіў вясною,
Як на сцежку жыцця
З простаю душою

Стаў я, поўны веры,
Радасці і сілы?
Што-ж на вас дыхнула
Холадам магілы?

Што-ж вы неспакойна
Кружыцесь, як пчолы?
Думкі, мае думкі!
Што вы невясёлы?

Ці краіны роднай
Балаты гнілыя
Смуткам вас акрылі,
Думкі маладыя?

Ці вас песня-жалъба,
Думкі, ўзгадавала?

Ці людское гора
У лесе вас спаткала?

Ці маё так жыще
Склалася няўдала?
Ці мая дорога
У туманы папала?

Рана спахмурнелі,
Думкі маладыя,
Рана вы завялі,
Кветкі веснавыя!

Дактическіх хвастаў тадэсці отіН
...масоў яшчэ не ёсці

...дактическіх хвастаў
...дактическіх хвастаў
...дактическіх хвастаў
...дактическіх хвастаў

...дактическіх хвастаў
...дактическіх хвастаў
...дактическіх хвастаў

Х М А Р Ы

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Каб меў крылле, паляцеў-бы
Я на волю з вами.

Паляцеў-бы ў край той родны,
Дзе так сэрцу міла,
Дзе я вырас, дзе мне радасць
Моладасць суліла.

Паляцеў-бы ў луг, дзе Нёман
Бераг точыць, мые,
Дзе гамоняць з ветрам-бурай
Дубы векавыя.

Дзе над Нёманам старая
Пахінулася хата,
Дзе так многа пылу ўлетку,
Дзе пяскоў багата.

Паляцеў-бы да курганаў,
Што стаяць маўкліва,
Да узгоркаў, дзе вясною
Зелянеюць нівы.

Ой, панёсся-б з вами, хмары,
Я ў той лес цяністы,

Дзе ўдыхалі-б мае грудзі
Хвояў пах смалісты!

Хмары, хмары, што па небе
Ходзіце гарамі!
Чаму я не маю крылляў?
Чаму я не з вамі?

Ісавут зам діржану ўсе
Балатама кал човнам

Звон си звы макама дацых
Выздач звонам
Чандым зам си к човн
Чимак к эн думын

* * *

Рана вам журыща,
Думкі, сэрца дзеткі,
Рана вы завялі,
Веснавая кветкі!

Ці мароз знячэўку
Вас прыбіў вясною,
Як на сцежку жыцця
З простаю душою

Стай я, поўны веры,
Радасці і сілы?
Што-ж на вас дыхнула
Холадам магілы?

Што-ж вы неспакойна
Кружыцесь, як пчолы?
Думкі, мае думкі!
Што вы невясёлы?

Ці краіны роднай
Балаты гнілыя
Смуткам вас акрылі,
Думкі маладыя?

Ці вас песня-жалъба,
Думкі, ўзгадавала?

Ці людское гора
У лесе вас спаткала?

Ці маё так жыщце
Склалася няўдала?
Ці мая дарога
У туманы папала?

Рана спахмурнелі,
Думкі маладыя,
Рана вы завялі,
Кветкі веснавыя!

амык нац ІІІ
Білуда волынська
вада нац ІІІ
басня мінімут X

БІЛУСКАДА ВІДА
БІЛУСКАДА БІЛУСКАДА
БІЛУСКАДА БІЛУСКАДА
БІЛУСКАДА БІЛУСКАДА

В Я Р Б А

Пытаў ручачак
Сірату-вярбіну,
Што над ім стаяла,
Знізіўши галіны,
Да вады галоўку
Звесіўши самотна,
Ды з паўднёвым ветрам
Зюкала журботна:

«Адкажы мне, вербачка,
Адкажы мне, міная,
Чаго ты ўсё смущіся,
Журышся, пахілай?
Без пары, без восені
З галавы-каронанькі
Ты раняеш лісцейка,
Свой убор зялёненькі?
І аб чым так жаласна
З ветрыкам шапочаш ты,
Бы стаміцца-згрызціся
Хочаш ты знарочыста?
Кудры твае пышныя
Жоўкнуць, высякаюцца,
А лісточки кволыя
Па зямлі качаюцца.

Адкажы мне, вербачка,
Адкажы мне, мілая,
Чаго зажурылася,
Смутная, знясілай?»

Зашумела ціха,
Жаласна вярбіна:
«Горка мне, мой любы,
Горка сіраціне.
Цяжка маім ножкам —
Цісне іх каменне,
А твая вадзіца ,
Зрэзала карэнне,
Грунт мой пад нагамі
Зрыла-раскапала,
Сокі майго сэрца
Усе яна забрала.
Моладасьць сваю я
Марна загубіла...
Ой, нашто-ж так шчыра
Я цябе любіла?!»

жнедора даць шкода
жонік зям'я шкода
засмучуєш ота
шкоди твої дістичи

жіл відчуття
жілідка відчуття
жедова відчуття
жівота відчуття
— жажда відчуття
жівота відчуття

ЖУРБА ПАЛЕУ

Адплывалі хмары-горы
Белымі клубкамі,
Нібы крыгі ледзяныя
З меднымі краямі.

Ападала іх заслона
Сумятлівай кучай,
Як-бы хто на іх падзьмухаў
Сілаю палючай.

Увачавідкі, як сняжынкі,
Раставалі хмары.
Так на ўсходзе прападающъ
Ночы страхі, чары.

Рассцілалася шырока
Неба сінь-лазура,
Ды прырода пазірала
Хмура і панура.

Быццам думкай невясёлай,
Наміткай туману
Засцілаўся луг і поле,
Лес, гай, курганы,

І глядзелі засмучона,
Як знікалі хмары,

І як з імі прападалі
Іх надзеі-мары.

Пазіралі, гаравалі
Ніви, сенажаці...
Так гаруе хіба сэрца
Па сваёй утраце.

НА ЛУЗЕ

Добра ў лузе ў час палудны!
Лёгка там дыхнуць!
Хмаркі белая марудна
За лясы плывуць.

Ветрык краскі чуць калыша,
Травы шалясцяць,
Луг зялёны жыщем дыша —
Конікі трашчаць.

У лозах шчэбет не сціхае,
Шум стаіць і свіст,
У яркім бляску спачывае
На ракіце ліст.

Спевам-гоманам і звонам
Поўніцца ўвесь луг,
І дрыжыць над ім, зялёным,
Жыватворчы дух.

ДУМКІ

Усюды так ціхусенька,
Спакой такі наўкруг!
У небе хмаркі светлый
Плывуць, плывуць, як пух.

Так весела ў каменьчыках
Балбоча ручаёк,
А там, як броў дзявочая,
Цямненца лясок.

Усюды ціха-хораша,
Як хораша вясной!
Што-ж вочы мне туманяцца,
Туманяцца слязой?

Чаму-ж мне так нявесела? —
Сябе пытаю я.
Нявесела, бо скончана,
Прайшла вясна мая!

Стаю адзін дый думаю,
Што здарыцца са мной?
Што жджэ мяне наперадзе?
І... плачу над сабой.

ПЕРШЫ ГРОМ

Голасам моцы, ціха і важна
Гром пракаціўся ўгары.
Луг адазваўся грому працяжна,
Лес адгукнуўся стары.

Гай страсянуўся, дрогнула поле,
Долы той гук паняслі.
У гэтым раскаце чуецца воля,
Чуецца радасць зямлі.

У грукаце гэтым многа ёсць сілы,
Чуецца моц і прастор...
Першыя громы! Сэрцу вы мілы,
Люб мне ваш смех паміж гор.

Міл майму сэрцу гоман далёкі,
Водгук вясёлы і шум.
Гром ты магутны, гром адзінокі!
Колькі ўскатурхаў ты дум!

Моцна мяне ты кліаш на волю —
Цяжка без волі мне тут.
Кланяйся, громе, роднаму полю,
Родны вітай ты мой кут!

ВЯСНОВАЯ НОЧ

На зямлю сырую
Ціха ночка пала.
Бляскам-дрыгаченем
Зорка замігала.

Адзінокі месяц
Выпльвае з хмари,
На зямлю, на неба
Сходзяць яго чары.

З цёмнай высі-багны
Ужо глядзяць Стажары,
Пояс дыяментны
Ткуць нябёс абшары.

Лёгкімі шаўкамі
Леглі ў небе хмаркі,
І скроль іх шчасліва
Зоркі бляск льюць яркі.

Ох, нашто ты, ночка,
Так прыгожа-міла?
Колькі ў сэрцы думак
Ты мне абудзіла!

О, нашто пра волю
Голос твой спявае,

Калі маё сэрца
Волечкі не мае?

Ой, не кліч ты, ночка,
На прастор і волю,
Бо заплача сэрца
І душа ад болю!

Ночка-чараўніца!
Як ты ціха, міла!
Як ты многа думак
У сэрцы абудзіла!

ТРОЙКА

Мчацца коні. Дзын-дзын-дзын!
Гучна звон нясецца
І далёка між раёнін
Ціхім жалем льецца.

Ціхне, глухне гэты звон,
Ускочыўши ў гаёчак,
Замірае, моўкне ён,
Кволы галасочак.

Вось і тройкі не відаць,
Знікла за гарою,
І званочка не чуваць
Плачу пад дугою.

Толькі пыл трубой курыць
Над дарогай бітай,
Поле ціхае маўчыць
Сіратой забытай.

І пытае ціш яго
Поглядам, здаецца:
Хто праехаў і чаго
І куды нясецца?

І не будзе знаць, стралой
Куды тройка скача,
І званочак пад дугой
Чаго ціха плача.

НОЧ ПЕРАД НАВАЛЬНІЦАЙ

Стай чырван месяц круглаліцы,
І зоркі боязна дрыжаць,
А там крыжуюцца зарніцы,
Бы косяць неба-сенажаць.

Бурліць крыніца агнявая,
Бы нейкі грозны віхар-вір,
І бляскі-іскры разлівае,
Як залаты агністы жвір.

Замоўк клапотны дзённы голас,
Усюды сон, спакой ляжыць.
На ніве чутка дрэмле колас,
І ліст на дрэве не дрыжыць.

Люблю я ночы той час дзіўны,
Калі прастор, абняты сном,
Пабудзіць голас пераліўны —
Далёкіх хмар магутны гром,

Калі працягла заракоча,
Гугухне голас угары,
І шыба ў вокнах забразгоча,
І гоман пойдзе па бары.

А хмара грозна націскае,
Маланка неба баразніць.
А ночка спіць, а нач не знае,
Што зараз бура зашуміць.

Д У Б

Сілачом стаіць
Дуб разложысты,
І здалёк відаць
Пышны верх яго.

А ўнізе пад ім
Нёман коціцца,
Срэбрам-стужкаю
Павіаецца.

У нагах трава
Нізка сцелецца,
А вакол ляжыць
Травяністы луг.

Углыб зямлі ўвайшлі
Карані яго.
Крэпка дуб стаіць,
Не варушыцца!

Так размашыста
Параскіданы
Ва ўсе страны
Лапы крэпкія.

Комель — слуп-скала,
Дыша сілаю,

А ўгару зірнеш —
Шапка валіцца.

Дуж ты, дуб стary,
Сын вякоў сівых!
Многа бур ты знёс
На вяку сваім!

Налятаў віхор
З навальніцаю,
Ды не гнуўся ты
Перад бураю!..

Гэй ты, дуб стary,
Вартаўнік лугоў!
Аддае твой шум
Спевам-музыкам.

А пра што шуміш
І аб чым пяеш,
Пра то ведаюць
Ветры вольныя,

Што з табой вядуць
Мову сталую
У летні добры час
Або восенню.

Я падслухаю
Гэты шум лістоў,
А з іх гутаркі
Песня зложыцца.

* * *

Як хацеў-бы я
Па палях прайсці
І упіцца іх
Пахам, росамі,

Паглядзець, зірнуць,
Як жыты растуць,
Як калосікі
Наліваюцца!

Я хацеў-бы знаць,
Як аплаціцца
Праца трудная
Рук мазолістых,

Як багаты рост
Ярыны ў палях,
Селянін-ральнік
Повен дум якіх?

Ці ён смущіцца,
Пазіраючы,
Што труды яго
Так марнуюцца?

Ці ён цешыцца,
У полі ходзячы

Па мяжах, жытах
У святы дзянёк,

I пад шум хлябоў
Ціха моліцца,
Каб дазволіў бог
Ураджай сабраць,

I каб бура-град
З навальніцаю
Не пашкодзіла
Працы радасці?

Толькі-ж мне няма
Светлай волечкі.
I з турмы ніяк
Мне не вырвачца.

МАЕЙ ВЯСНЕ

Каб я волю меў,
Я сказаў-бы: «Стой,
Дні вясны маёй,
Светлай, маладой!

Не ўцякайце вы
У тую даль вякоў,
Дзе пахована
Многа вас, дзянькоў,

І адкуль назад
Вам няма дарог!»
Я-б стрымаў вясну,
Каб я толькі мог.

Ды бягудь дзянькі
І вясна мая,
Не вярну я іх,
Не стрымаю я.

НА АСТРОЖНЫ ЛАД

Зноў павеяла турмою,
Згаслі ў змрочнасці агні,
І гаротнай чарадою
Нудна цягнуцца нам дні.

Зноў абшарпаныя сцены,
Звяга цяжкіх ланцугоў,
І няма ніякай змены
У гэтым холадзе муроў.

Ды няхай тут плача доля
Без уцехі і надзей:
Тым дарожай будзе воля,
Час світання весялей.

ПЕРАД ВОСЕННЮ

Засмуцілася,
Зажурылася
Даль шырокая,
Неаглядная.

Думкай горкаю,
Невясёлаю
Звіс туман сівы
Над балотамі.

А ў палях даўно
Жыта звезена,
Коска, серп крывы
Працу скончылі.

Агаліўся луг,
Даўно скошаны,
Толькі вежамі
Стагі высяцца.

А зірнеш на лес —
Сэрца сціснецца:
І маркотна ў ім
І нявесела!

Пажаўцеў убор,
Пышны ліст яго,

I ціхусенька
Асыпаецца.

Сціхлі песенкі
Вольных пташачак...
Глуха лес маўчыць,
Думку думае.

Знаць, ён думае
І маркоціца
Па вясне - красе,
Залатой пары.

Эх, пануры лес!
Не журыся, брат:
Для твае вясны
Сцежка бітая —

Жыццё новае
К табе вернецца.
Зашуміш ты зноў
Гучна лісцямі,

Заспяваеш ты
Разам з пташкамі
І хвалу спяеш
Жыццю новаму.

А мая вясна,
Мая міная,
Ужо не вернецца,
Ой, не вернецца!..

Чаго - ж смущішся
І маркоцішся,
Даль шырокая,
Даль знямелая?

Д У М К І

Дрэмлюць думкі цяжкай дрэмай,
Поўныя трывогі.

Ім на свет з магілы немай
Не прабіць дарогі.

Ім няма дзе прыхінуцца,
Хоць і свет злятаюць,
А часамі, як ачнуцца,
Жаласна ўзыграюць.

І смуткуюць сэрца дзеткі,
Што тут мы ў няволі,
Што пасохлі жыщя кветкі
Без пары, без долі,

Што мы гора збыць не ў сілах,
Крыўды не зваюем,
Што быць можа да магілы
Долі не пачуем.

Не смуткуйце-ж вечарамі,
Думкі, гора дзеци!
Хоць мне цяжка, толькі з вамі
Не адзін я ў свеце.

Цьмяна жыщце, ні іскрынкі,
У кут яно забіта,
Толькі-ж з вамі, сірацінкі,
Гаманю адкрыта.

Г О Л Ъ

Голь абадраная, голь неакрытая,
Злою нядоляю моцна прыбітая!

Заўжды няма табе, горкай, спакою —
Увесну і ўлета, увесень, зімою...

Людзі бяздомныя, людзі бязродныя!
Поўняцца вамі астрогі халодныя;

Холад там, сырасць і вечер свідруе,
Там твае скаргі ніхто не пачуе...

Што-ж цябе гоніць, голь неакрытая,
Голь бедачыная, богам забытая?

АПОШНІ ЛІСТОК

У апусцелым садку
Глуха вецер шуміць,
На галінцы лісток
Баязліва дрыжыць.

Усе лісточки даўно
Вецер-сівер разнёс,
Толькі гэты лісток
Моцна к дрэву прырос.

Трэпле бура яго,
Палівае дажджом,
Разлучацца-ж яму
Шкода з родным гняздом,

З тэй галінкай, дзе ён
Жыцця радасць пазнаў,
Дзе вясной весярок
З ім любоўна шаптаў

I блішчэла на ім
Летнім ранкам раса,
Цалавала яго
Залатая каса...

Эх, адкы ў ты свой век,
Жоўты ліст-бедачок,
А на весну цябе
Скіне новы лісток.

УНОЧЫ

Над калыскай матка
Ночку каратае,
Хворага сыночка
Цешыць, забаўляе.

На цвічку павешан
Начнічок убогі.
Зазірае ў вокны
Месячык двурогі.

Карагоды зорак
Угары мігаюць,
На зямлі сняжынкі
Сінім бляскам ззяюць.

Так спакойна ўсюды,
І такая ціша!
Хворае дзіцятка
Так няроўна дыша!

Забівае кашаль,
Не дае спакою.
Спі, маё дзіцятка!
Спі, маё любое!

Не пужайся, мілы!
Бог святы з табою...

Вон пайшоў ты з хаты,
Сівы дзед з кульбою!

Унь пайшоў дзед сівы,
Крывіцца і плача...
Уцякай адгэтуль,
Уцякай, бядача!

Ось які дзед гэты —
Думаў напалохаць!
Будзе-ж усю ночку
На марозе вохаць!

А не хадзі ў хату,
А не лезь сляпіцай!..
Плач цяпер і мерзні
Ды не будзь дурніцай...

О, Пятрусь мой цаца!
Любім мы Пятруся:
Любіць яго тата,
Любіць і матуся.

Купіць тата Пётру
Боцікі на ножкі,
Пойдзе мой сыночак
Пракладаць дарожкі!

Новую кашульку
Я табе пашью,
У вадзіцы цёплай
Чысценъка памью.

Будзеш ты хароши!
Цётка не пазнае,
«А чый гэта хлопчык?» —
Дзядзька запытае.

Усе дзевіцца стануць
І хваліць Пятруся.

— Гэта — я, — ты скажаш, —
Я — сынок Габрусяў...

Поўнач пракрычалі
Пеўні з хаты ў хату,
Усё курыць газніцы
Бляск падслепаваты.

Змучана кабета
Мацярынскім горам,
Галаву скліла
Над сыночкам хворым,

І калыша сына,
Страхі адганяе,
А самой ёй сэрца
Нешта есьць, сціскае.

ПАМЯЦІ Л. Н. ТАЛСТОГА

Ты сышоў з жыцця дарогі,
Дзіўны светач знік твой,
Прад тваёй, вялікі, смерцю
Анямеў язык мой...

Ты сышоў з жыцця дарогі, —
Іnoch больш цямнее,
Тое царства цьмы, няпраўды,
Што над намі вее,

Тая ночка зла, з каторым
Ваяваў ты, родны!
Ты сышоў з жыцця дарогі,
Слаўны і свабодны.

Ты сышоў з жыцця дарогі,
Але ўсё-ж душою
З намі будзеш, вечна будзеш
Зваць на бой нас з цьмой.

ЗІМА

Надышлі марозы,
Рэчкі закавалі,
Белыя бярозы
Шэрәнem убрали.

Замялі дарогі
Ветрыкі снягамі.
Лес, як дзед убогі
З доўгімі вусамі,

Апусціў галіны
І стаіць журботна,
Зрэдку верхавіны
Зашумяць маркотна.

Мяккая пярына
Вочы адбірае.
Белая раўніна —
Ні канца, ні краю.

Пад пялёнкай белай
Травы і лісточки.
Рэчка анямела,
Змоўклі ручаёчкі.

Амярцвелі лозы,
Чуць галлём хістаюць,
А ў палях марозы
Ды вятры гуляюць.

МАЦЕРЫНА ГОРА

За сялом у полі,
У жоўценькім пясочку,
Пахавала маці
Маладую дочку.

Знікла яе радасць —
Старасці апора,
І няма уzechі
У мацярынскім горы.

Ёй ніхто не верне
Дарагой дачушкі.
Плачуць па дзяўчыне
Сваякі і дружкі.

Плача па ёй мілы,
Жаль яго вялікі,
Гора-ж яго сціхне,
Змоўкнуць сэрца крыкі.

Ганначку забудуць
Сваякі і дружкі,
Не забудзе маці
Роднае дачушкі.

Не загояць часы
Сэрца яе раны,
Сама ляжа маці
З імі ў гроб драўляны.

НА ПАВАРОЦЕ

Мяне ўжо радуе і тое,
Што ночка стала убываць
І што ад мёртвага спакою
Пачне прырода ажываць;

Што з кожным днём бліжэй к вясне мы,
Калі абудзяцца гай,
І сон палёў, спакой іх немы
Пабудзяць з шумам ручай.

Няхай шумяць вятры у полі
Халоднай злоснаю зімой,
Адну зіму быць мне ў няволі
За мураванаю сцяной.

А там — вясна, і блізка воля;
Другі раз родзішся на свет,
А лесу шум і песня поля
Сатруць з душы нягоды след.

У ЗІМНІ ВЕЧАР

Загудуць вятругі ў полі,
Загалосяць, зашумяць,
Белым пылам задымяць,
Ды засцелюць гоні-ролі,
Каб у холадзе-няволі
Рунь зялёную прымяць.

Ноч распусціць хмары-косы,
Лён-кудзелю распляце,
Сядзе паняю ў куце,
А мароз белавалосы
Пойдзе ўсёды на ачосы
У лядзяным халаце.

Эх, узнімецца тлум дзікі!
Загудуць кусты, лясы
На ўсе тоны-галасы,
Самі з'явяцца музыкі,
Баль наладзіцца вялікі,
Снег засцеле абрусы.

А ты сядзеш, мая маці,
Ніці доўгія сукаць,
Думкі-ж повесць будуць ткаць,
Аб сынку, тваім дзіцяці,
Што ў няволі жыцце траціць,
Бо хадзіў волі шукаць.

За акном сваёй чаргою
Вецер будзе вар'яцець,
Пухавую плесці сецы.
Ты-ж агорнешся тугою,
Як ноч гэтая смуюю,
Сэрца будзе плакаць-млець.

На Гвардии и Мас-У

Маленько рэбаки ў ляготне, амудын
Із-за сяліх — заспяцьшыся вонамі
Сініх і чорных каштоўкаў мышы
Надзілі прафесійнага панчанінага ўлад
— Касцян-фальк у збор
Іхніх ходзінняў падобныя да ях
Кінніх будзенін гэта
І заспяцьшыся вонамі пасцер-рой
Панчанінага прафесійнага
— Сініх і чорных каштоўкаў
Іхніх ходзінняў падобныя да ях
Кінніх будзенін гэта
Да жарудаў панчанінага
— Гільда, чута падрамбую ўсіх
А тэхнічнай панчанінікі
Надзілі прафесійнага панчанінага
А тэхнічнай панчанінікі
Бечава, заспяцьшыся вонамі
— Амудынікі панчанінага

ПЕСНЯ НЯВОЛІ

Як лёгкі дым, як тонкі пар,
Расталі ў небе кучы хмар.

Ой, гладзь нябёс далёкая,
Крыштальная, глыбокая!

Як моцны гук, прызыў вясны
З тваёй пачуўся вышыны!

Прастор, прастор і воля там,
Але не нам яны, не нам!

Запёрты мы, прыдаўлены,
І краты нам прыстаўлены.

Высок, высок паркан-сцяна,
Нам песня волі не чутна.

Не нам вясна, не нам прастор, —
Нам мур сыры, нам цесны двор.

Гады ў няволі адцвітуць...
Не плач, душа, вясну забудзь!

«ВЕРНЫЯ СЯБРЫ»

Я быў адзін. Брэты і сёстры,
Сябры пакінулі мяне.
У глыбі душы, на самым дне,
Я смутак чуў смяртэльна-востры.

У час вялікай адзіноты,
Калі мяне забылі вы,—
О, мілы мой, адзін адно ты
Са мною быў, гарадавы!

Ды як Мікодым за Язусам,
Памоцнік прыстава здалёк
Ішоў, глядзеў, бы кот за трусам,
Як «ніжні чын» мяне валок.

Прывалаклі, ў астрог упхнулі,
У гэту чортавую пасць,
І тут яны так уздыхнулі,
Як-бы цяжару ўзяўшы часць.

І развітаўся я тут з імі,
Памысліў з роспачы-нуды:
«Няхай-жа водзяць вас сляпымі,
Як вы вялі мяне сюды!»

— дзяло між мене між мене
— дзяло між мене між мене

Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене

Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене
Дзяло між мене між мене

З БОҚУ АД ЖЫЦЦЯ

Там, на волі, за сцяною,
Людзі чуюць, што жывуць,
І з вясёлай сумятнёю
Вечароў калядных ждуць.

У хаце ўся сям'я збярэцца
За сталом каля гаршка,
І прыветней мігатнецца
Бляск у вокнах бедака.

Ад каляд па вадахрышчы
Будуць весела гуляць,
Вечарамі на ігрышчы
Бубен, скрыпка зазвіняць.

І сягоння, як і ўчора,
Пойдзе ходарам сцяна...
Хоць на момант сціхне гора
Перад чаркаю віна.

Крык і гоман, шум і песні...
Як разыйдуцца ў мароз —
Не адно рабро там трэсне,
Не адзін стаўчэцца нос.

П'юць, гуляюць там багата,
Шум, ігрышчы, куцярма, —

Словам, там усім вам свята,
Толькі мне яго няма.

Тыя-ж краты, тыя-ж дзверы
Дзень і ночку пад замком,
Той-жа звон, ліхі без меры,
Рэка сэрца, як нажом.

Што-ж? Гуляйце! Безгалоўе
Бутлям, скваркам, куляшу!
Я-ж за ваша ўсіх здароўе
Пайку хлеба упішу.

У ТУРМЕ

Сонца ўстане, сонца зойдзе,
Дзень заменіць ночкі цьма,
А над намі чорнай хмарай
Вісне цесная турма.

Птушкі вылецяць на зіму,
Птушкі зноў ляцяць сюды,
Мы-ж марнуемся ў астрозе,
Трацім лепшыя гады.

Дні мінаюць, дні праходзяць,
Летам зменіцца зіма,
А мы сохнем і марнеем,
Нам тут радасці няма.

Альсем, там усе лам сінта
Сінна дыкіцце вінде.

Тыльж кілты, тыльж дынебі
Дынебі і піску, под землю
Калі не зіні, да і бас мори
Роня куна, па настом.

Над тобой Белка се
Бутаны сірарын, кілінүт
Да за віна төзі жарою
Дынебі упана.

У АСТРОЗЕ

Аб чым тут мне думаць у гэтай няволі,
У гэтай магіле-турме,
Дзе радасці сэрца не знае ніколі,
Дзе жыщце праходзіць у цьме?

І ўзыядзе і зойдзе высокae сонца,
І месяц устане ўгары,
І зорак далёкіх скроль хмар валаконцы
Так ціха гараць ліхтары,

І белыя хмаркі кудзеляй ваўністаю
Сваю тонкарунную ткань
Павольна рассцелюць па небе па чыстаму
І віснуць над светам, як здань...

А неба бяздоннае, неба раскрытае
Прасторам і воляй жыве,
І жыщце няўдалае, жыщце разбітае,
Прастор гэты неба заве.

Ускалышуцца думкі, як лісці на дрэве,
Калі на іх вечер дыхне,
І сэрца ўскіпае абурана ў гневе,
І душу маланка жахне.

І горка, так горка, нявесела стане,
І смутак на сэрца спадзе.

А жыцце праходзіць, а моладасць вяне
І вяне без толку ў нудзе...

Аб чым-жа тут думаць у гэтай няволі,
У гэтых крывавых мурох?
Эх, каты вы, каты народнае волі!
Нашто збудавалі астрог?

МЕЧТА МАСЛАНА КІЛЯ

Гукашы віднімі ў якому язючай
І ўспаміліліківскіх пандаў.
Праз лястవу да сонца
ападаў і месца-песца не чисты. А
лінія-янтару не віясцілі чорны. А
Альбініс-шылдка
з'яўляецца пад калонамі па
Гомельскім касцёлу. А чорны
Богдан-Іосифа не пасялік пешам, а ёт
Возьдзілілікіх пандаў ды
Сінадар-Дзядуковіч-Сінадар-Іосіф-Іосіф
Лукаш-Іосіф відніміліліківскіх пандаў.
Лінія-шылдка чорны, як моль.
Лінія-шылдка чорны, як бенгальскі
Рак. Якім чорнім чорны? Якім чорнім чорны?
Лінія-шылдка чорны, як чорны чорны.
Лінія-шылдка чорны, як чорны чорны.
Лінія-шылдка чорны, як чорны чорны.

жылъю мовдаком в жылъохади синяк А
... жумын ү-чыноттади энди Е

жылъю жетет жанын тут аж-майг да
бахым хаменди жетет Ж
... Бирдээ эндоодын итти же итти хС
Сөйтөөн ىказауде отийнН

ҚАЛЯ АКНА Ү АСТРОЗЕ

Высока, высока ў астрозе акно,
І крэпка жалезам абіта яно!

А глянеш за горад — і вочы гарашь,
Ад далі шырокай іх трудна адняшь.

Не выказаць, брацци, як воля міла,
Якая журбота на душу лягла

Па вольным жыцці, па абшары палёў,
Па роднаму шуму зялёных лясоў!

Эх, меў-бы я крылле, свабодна-б махнуў
І поўнымі-б грудзьмі я волю ўдыхнуў,

І там-бы на момант душою спачыў,
І слайную-б песню аб волі злажыў.

Ды крэпкі аковы, а крылля ѿ няма,
І сэрца мне душыць, як камень, турма.

— міндоц міндоц міндоц
— сіжніца сіжніца

— дантарят міндоц міндоц
— сіжніца сіжніца
— міндоц міндоц міндоц
— сіжніца сіжніца

— міндоц міндоц міндоц
— сіжніца сіжніца
— міндоц міндоц міндоц
— сіжніца сіжніца

ПЕРАД ДАРОГАЮ

Іх надоўга асудзілі,
Цяжка пакаралі,
Праз нягоду жыцця з вёсак
У астрог загналі,

Адарвалі ад сямейкі
І ад родных дзетак,
Гоняць ў катаргу пажыльых,
Маладых кабетак.

І не знаюць, небаракі,
Бедныя кабеты,
Куды доля іх загоніць,
Дзе іх пройдуць леты;

І не знаюць, як сустрэне
Трудная дарога
Пад канвоем па этапах
У астрог з астрога.

На іх тварах смутак цёмны,
Гора напісана:
За няма што жыцце знікла!
У гразъ яно ўтаптана!

Задуменне чорным ценем
На твары іх зляжа,

Горам цяжкім, горам горкім
Сэрца апяража.

Усё прапала для гаротных,
Жыщце ў прах разбіта,
А над будучынай цёмнай
Ночка ўсцяж разліта.

I даўнейшае жыщё іх
У думках пранясеца,
I ад гэтых думак сэрца
Жалем скальхнецца.

Вёска ўстане перад імі,
Хаткі дарагія,
Усе куточкі, дзе прабеглі
Леты маладыя.

Успомняць родных, сваіх кроўных,
Блізкіх і далёкіх.
А ці успомняць іх там дома,
Бедных, адзінокіх?

I часамі хто з іх песню
Горка заспывае.
Гэта песня жалем-смуткам
Сэрца спавівае.

«Я памру, — адна заводзіць, —
Мянэ паахаваюць
Як папала, ў чужым доле
Труп мой закапаюць.

Знаць не будзе ніхто з родных,
Дзе мой прах струхле...»
Горкім жалем, цяжкім смуткам
Ад тэй песні вее...

Ох, як многа такіх песень
Чуецца ў дарогах!
Колькі сілы, жыцця колькі
Нішчыцца ў астрогах!

Сінег і місце гедзі

последніе слово, може бы

быть, «сінег» — сінег

іншими членами відповідно

до згаданих вище. І

важко відповісти на

острівні питання з повною

справедливістю.

КРАСКА

Краска, мілая мая,
Госця веснавая!
Як ты хораша цвіцеш
У глушки, любая!

З ціхім усмехам з табой
Вецярок жартуе,
І цябе ў вясёлы дзень
Сонейка цалуе.

Што-ж на тварыку тваім
Легла задуменне?
Што нявесела глядзіш,
Мілае стварэнне?

І не радуе цябе
Дзень вясёлы мая,
Голос радасны вясны,
Песня маладая?

Я хацеў-бы адгадаць
Дум тваіх гаворку,
Я-б хацеў развесяліць
Краску, маю зорку.

Ці гаруеш ты аб тым,
Што і ты без волі,

Што краса ўся адцвіце
Без пары і долі?

Ці па тым, што весярок
Разлучыў з лугамі,
Дзе-б ты гутарыць магла
З пчолкамі, з чмялямі?

Я любуюся табой,
І мне смутна стане,
Што ў астрозе жаравство
Усё тваё завяне,

Што адна ты адцвіцеш
Век свой сіратою, —
А багата-ж адарыў
Май цябе красою!

Краска, красачка мая,
Мілае стварэнне!
Што-ж на тварыку тваім
Легла задуменне?

мэдэвай ёдот ажылана хэд
аюулчилсан тээвэр
хэдэн сэргээсэй
Сэргээн сэргээсэй
хэдэн сэргээсэй
хэдэн сэргээсэй

ПЕРАД СУДОМ

Не ў салдаты выпраўляе
Маці свайго сына,
Не на службу ў двор да пана, —
Едзе ў суд хлапчына!

Знае маці — не жартуюць,
Судзяць суддзі строга,
Хоць сынок яе не злодзей,
Не зрабіў нічога:

Не забіў, не абяславіў, —
О, не, не! Крый божа!
Гаварыў ён, — ну, што ў гэтым? —
Што так жыць нягожа,

Жыць і гнуцца, прад багатым
Поўзаць чарвякамі,
Што даволі ўжо цярпелі
Доўгімі вякамі,

Што даўно пара за разум
Бедным людзям ўзыцца
І парадкаў справядлівых
Трэба дабівацца.

А каб справіцца з няпраўдай,
З крыўдаю, з бядою,

Дык націснуць трэба людзям
Дружнай грамадою...

Конь запрэжан, ўсё гатова...
Смутная дарога!
Не суліць яна старэнъкай
Добраға нічога.

Горкі жаль акрыў кабету
І здушыў ёй грудзі.
У кут забілася і плача,
Каб не зналі людзі

Яе гора і трывогі
І жальбы па сыну.
— З богам, сынку! Хай дае ён
Добрую часіну!

Рушыў конік. Зарыпелі
Весніцы гаротна.
Азірнуўся бедны хлопец
Горка і маркотна.

На дварэ стаіць матуля,
Галавой кіўнула,
А сама слязу буйную
Рукавом змахнула.

Вось і поле. Конік трусіць,
Вечер падзімае.
Азірнуўся хлопец — хата
З вока прападае.

І абцёр ён непрыметна
Жаласці слязіну.
Эх, відаць, не скора ўбачыць
Родную хаціну!

* * *

Толькі стогне зямля,
Толькі вецер шуміць,—
У нашым бедным краі
Ўсюды ночка ляжыць.

Што-ж? Сцяліся, туман,
Покі восень стаіць:
Восень — свята тваё,
Ўсюды цемень ляжыць.

Не маўчы-ж ты, сава,
Ў цёмным лесе гукай,
Ведай, ночка — не год,
Заварушыща гай...

У Ц Е М Р Ы

Падзівіся, браток,
Што за цемень наўкруг!
У хмары месяц уплыў,
І бляск зорак патух.

Не чуваць галасоў
Свежых, вольных, жывых,
Толькі совы крычаць
Па трушчобах глухіх.

Ім уторыць пугач —
Цёмны жыхар дупла.
Падзівіся, браток,
Што за цемень-імгла!

Толькі зрэдку у цьме
Бляск пужліва мігне,
Быщам воўк з-за кустоў
Злосным вокам зірне.

Гэты бляск — не агонь.
Гэта — фальш, гэта — змав...
Падзівіся, браток,
Як гусцее туман!

Эх, і цёмна-ж у нас --
І дарожак не знаць,
А прасвету нідзе
Не відаць, не відаць!

У хмары месяц зайшоў,
І бляск зорны патух,
Падзівіся-ж, браток,
Што за цемра наўкруг!

Ды не бойся, мой брат,
Гэтай жудкай ціши
І свайго ты агню
Не тушки, не тушки!

Пройдзе ноч, згіне цьма,
Непраглядны мрок-ценъ.
Змоўкнуць совы ў дуплах,
Як развідніца дзень.

ЖНІВО

Сялянскім жанчынам

Рэдкае збожжа, травы палавіна,
Колас не гнецца зярном да зямлі.
Знаць, нешчасліва была та часіна,
Як кідалі зерне сяўцы па раллі.

Вышлі на поле, вось, жнеi з сирпамі,
У лапцях лазовых, а хто без лапцей;
Ніва пустымі шуміць каласамі,
Ніва не цешыць жаночых вачэй.

Цяжка ўздыхнуўши, збанкі пастаўлялі,
Клункі на межы паклалі жанкі.
Бабы старыя свой твар пажагналі,
Моўчкі за прашу ўзяліся дзяўкі.

Горача ў полі. Эх, жар дакучае,
Праца марудна, бясконца цяжка!
Спіну і плечы ім боль адбірае,
Аж дзервянее у жнеек рука.

Збэрсаны жыта, чапляецца колас;
Жменю нажне — разагнецца жняя,
Жыта паложыць на скручены пояс...
Цяжкая, жнейка, работа твая!

Ціха на полі у поўдзень гарачы!
Хоць-бы дзе кусціка рэдзенькі ценъ.
Толькі ў калысцы плач чуеш дзіцячы,
Толькі над вухам звініць авадзень...

ПЕСНЯРУ

Заспявай ты мне песню такую,
Каб душу мне паліла яна,
Каб у ёй ты нядолю людскую
І ўсё вычарпаў гора да дна.

Скажы, як у няволі жывеца,
Як нам шыі здушыла ярмо,
Як душа наша томіцца, рвеца,
Як жыццё прападае дармо.

А той мут, што жыццём называем,
Страсяні і да дна ўскальшы,
Няхай сэрца ў грудзях узыграе,
І зазвоняць ўсе струны души.

І каб кожны тваё пачуў слова,
І той нават, чый дух заскаруз;
Каб хіліліся з жалю галовы,
Каб затросся узбурана вус.

Заспявай-жа ты песню такую,
Каб маланкай жахала яна
І паліла нядолю людскую,
Каб грымела, як гнеў перуна.

ДУДКА

За гарою дудка грае,
Як-бы плача ў цішыне,
І на сэрца навявае
Ціхі жаль і смутак мне.

І гаворыць песняй тою:
«Я — сляза твае души,
Што часінаю ліхую
Ўзгадавалася ў цішы

І упала адзінока,
Як ты долю праклінаў;
Я — той крык, што ты глыбока
Ў сваім сэрцы пахаваў;

Я — плач ветру на прасторы;
Я — пакутны, горкі спеў;
Я — няведамае гора;
Я — нявыказаны гнеў...»

Грае дудка, вымаўляе,
Плача дробнаю слязой
І ціхутка замірае
Дзесь у полі за гарой.

А Р О Л

Над смужнай раўнінай высока-высока
Разняў свае крыллі арол адзінокі,

І вокам празорным ён даль азірае,
І гучныя крыкі над полем раняе.

А поле замлела, ляжыць у тумане,
У покрыўцы смужнай, бы ў ѿмнай сутане.

Свая, відаць, думка аб чымсьці гаруе,
І крыкаў арліных нізіна не чуе.

ДЗЕ ДЗЕНЕШСЯ?

Не такі чорт страшны,
Як яго малюоць,
Хай усе хоць людзі
На цябе сярдуюць.

Ад сабак паганых
Есць кій бараніца,
Ад «шнуроў чырвоных»
Можна адкупіцца.

Ад «мундзіраў сініх»
Можна даць і драла,
І твая свабода
Не зусім прапала.

І з людзьмі ліхімі
Можна меркавацца,
І ад крэдытораў
Спосаб ёсць схавацца

Покі служаць ногі,
Можна бегчы ўсюды,
Ад сябе-ж самога
Не ўцячэш нікуды.

ЗАБЫТАЯ МАГІЛА

Адно захована названне
Магілы ў полі на гары,
На тым закінутым кургане,
Дзе веюць вольныя вятры.

Нічога часы не схавалі:
Згнілі, зваліліся крыжы,
З пліты каменны спаласкалі
І напіс летнія дажджы.

А тут жыщё пачыла нейча,
І ў ім паходан цэлы свет...
Як дым, жыщё ты чалавечча:
Дыхнуў віхор — і згінуў след.

НА РЭЧЦЫ ЗІМОЮ

Не сядзіца ў хаце
Хлопчыку малому:
Кліча яго рэчка,
Цягнуць санкі з дому...

Хочацца Алесю
Выйсі на двор з хаты,
Ўзяць з сабой сякерку
Ды ў той лес кашлаты,

Стукнуць па дзярвяках
З-за пляча абухам
І ғлядзець, як сыпне
Снег халодным пухам,

Як стаяць над рэчкай
Хвоі і яліны,
Як ім снег халодны
Нахіліў галіны.

— Мамачка-галубка! —
Просіць ён так міла; —
Можа-б ты на рэчку
Пагуляць пусціла?

Я не буду доўга,
Зараз-жа вярнуся,

Трошачкі на рэчы
У санках паважуся.

— Ну, ідзі пабегай,
Толькі апраніся
Ды глядзі, ў палонку,
Сынку, не ўваліся.

Радасьць і раздолле
Хлопчыку малому,
І не пазайздросціць
Ён цяпер нікому!

На плячо — сякерку,
Саначкі — у руку,
Хлеба ўзяў кусочак.
— Цюцік! — свіснуў Жуку.

Пад скарынкай лёду
Тут-жа, каля хаты,
Працякала рэчка
Скрозь лясныя шаты.

Побач тэй рапулкі
Кучы буралому,
І застыла рэчка
Мёртва, нерухома.

Моцна яе грудзі
Маразамі скуты,
І аковы лёду
Сирод рэчкі ўздуты.

Ціснецца вадзіца,
Не знаходзіць ходу
І не мае сілы
Скінуць глызы лёду.

На рапулцы ў лесе
Меў Алесь забаву.

Ну-ж, і пацяшаўся
Хлопчык тут на славу!

— Эх ты, лёд-гвалтоўнік!
Што ты вытвараеш?
Ты нашто вадзіцу
Крыўдзіш і ўшчуваеш?

Бедненькай, ёй цёмна,
Цесна пад табою.
Хай-жа пагамоніць
Мілая са мною!

Дам ёй ход, галубцы,
Каб на свет зірнула! —
І яго сякерка
Спрытна секанула.

Звякае тапорык,
Глуха стук нясеца.
Раптам клуб вадзіцы
З-пада дна ўзаўеца.

Коціць поўзверх лёду,
Іней падымает
Ды такую-ж казку,
Байку хлопцу бае!

Слухае хлапчынка
Гэты сказ нязнаны,
Спеў, нікім ад веку
У лесе нечуваны.

То яму здаецца
Дудак хор далёкі,
То птушыны ў небе
Голос адзінокі.

На душы так ціха,
Ціха і нейк млюсна,
І спявае ў сэрцы
Спеў той сугалосна.

Гэты спеў дзівосны
Чары навявае
І такія казкі
Слаўныя складае!

І ад гэтай песні
Вее дабратою,
Радасцю і шчасцем,
Мілаю вясною.

Ад тэй песні-казкі
Трудна адарацаца,
І ёй струны сэрца
Хочуць адклікаца.

І падае сонечко
Від сонячного вогню
І сонечко відходить
Сонечко відходить

І сонечко відходить
Від сонячного вогню
І сонечко відходить
Сонечко відходить

І сонечко відходить
Від сонячного вогню
І сонечко відходить
Сонечко відходить

ВЯЧЭРНІЯ ХМАРКІ

Сонейка заходзіць,
І кладуща цені,
І плывуць хмурынкі
У ціхім задуменні.

Белая валокны
Сонейкам заліты.
Вольны ім дарогі,
Сцежкі ім адкрыты.

Хмаркі залатыя!
Вы — прастору дзеци,
Ходзіце вы вечна
Па ўсім белым свеце.

Праплывіце-ж, хмаркі,
І над родным краем,
Над сялянскім полем,
Над зялёным гаем,

І заплачце, хмаркі,
Дробнымі слязамі
Над мужычай нівай,
Над яго лугамі.

Загрымеце громам,
Стаўши цёмнай хмурай.
Толькі-ж не пабеце
Жыта градам, бурай.

Хмаркі залатыя,
Сонца, неба дзеци!
Вы прывет мой шчыры
У вёску занясеце.

мамоцт візьміш
Дарум і вінід шахт
візьміш, як жіліш
Задацт візьміш

житішів із землі
Відсік вінів, візьміш
візьміш, як жіліш
Задацт візьміш

* * *

Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў, —
Ты ўсюды са мною
І мне свеціш у тэй цемры
Яснаю зарою;

А ў часіны злой нядолі
Смутак разганяеш,
Тугу, гора і журботу
Ты мне сунімаеш.

Толькі-ж леглі паміж намі
Берагі крутыя,
Нам пуцінкі завалілі
Камяні ліхія...

Згодна ў полі ўдоўж дарогі
Каляінкі ўюцца,
Ды ніколі між сабою
Яны не сальюцца.

НА РАЗДАРОЖЫ

Пры шляху шырокім,
Дзе стаіць камора,
Я на свет радзіўся
Пад глухі шум бору,
Позняю парою,
Восенню гнілою.

Па шляху тым бітым
І удзень і ўночы
Пешкі і з вазамі
Валіць люд рабочы,
Бы яго хто гоніць,
Аж той шлях гамоніць.

У розныя старонкі
Каля той каморы
Распаўзліся сцежак
Шэрыйа узоры —
Вузкія, глухія
Сцежачкі крывыя.

І мая, бы восень,
Доля невясёла,
І куды ні гляну —
Глуха навакола,
Смутна аддаленне,
Хмызнякі, каменне...

I мяне людская
Хваля падхапіла,
I ў глыбокім віры
Моцна закруціла,
I нясе з сабою
Цяжкаю ступою.

Толькі-ж не па шляху
Носяць мяне ногі, —
Вузкі мае сцежкі,
Зараслі дарогі.
| Я іду-дыбаю,
А куды — не знаю!

І залізів він
Місце від і хіб

І залізів він
Місце від і хіб
Місце від і хіб
Місце від і хіб

ЗАХОД СОНЦА

Дагараў дзень, і знікалі
Ціха яго блескі,
У змярканиі прападалі
Гай і пералескі.

Над раённай снегавою
Чырванню пажару,
Як-бы стужкай залатою,
Ззяла ў бляску хмара.

І ўзняліся, заіграли,
Два слупы ад сонца,
Чуць прыметна ў іх дрыжалі
Хмарак валаконцы.

Бляск па небе разліваўся
Хваляй агнявою.
Я стаяў і любаваўся
Дзіўнаю гульнёю.

І далёка скроль па полі
Гладзь снягоў бялела.
Я глядзеў — душа-ж па волі
Плакала і млела.

І ўзнямаўся дым клубкамі,
Злёгку пазлачоны,

І з апошнімі касамі
Знік і слуп чырвоны.

І я думаў, што ў аконцы
Ты, як я, стаяла,
На апошні погляд сонца
Смутна пазірала.

Люсяч зялёне листі
Вузы мелі скаже,
Зарылі гароны

ДАНОС ДОХАР

Іншыя і амнія ўпраздні
Даўно да сіх сіх
Ізваленіць пакорымя
Слабакія, і да
Святонікі весті? які
Удзяжыт амнія?
Даўно да даўно
Слабакія чулкоў ёштакі

Даўно да даўно
Слабакія чулкоў
Ізваленіць від сіх сіх
Міністэрстваў

Слабакія чулкоў
Слабакія чулкоў
Ізваленіць від сіх сіх
Слабакія чулкоў

Ізваленіць від сіх сіх
Слабакія чулкоў
Ізваленіць від сіх сіх
Слабакія чулкоў

Слабакія чулкоў
Слабакія чулкоў

ХАТОЧА ДА ВЯСНЫ

Мароз, зіма,
Снягі вакол,
І спіць трава,
Пад снегам дол.

Мяцеліца,
Вятры гудуць,
Дубы ў лугах
Шумяць, равуць...

Ці скора-ж ты,
Жаданы час
Вясны-красы,
Ідзеш да нас?

Ідзі, згані
Снягі з палёў
І выведзі
Ваду з акоў!

Акрый лугі,
Адзень лясы,
На жыта кінь
Крыштал расы!

Сагрэй ты нас,
Цяплом абвей...
Ідзі, вясна,
Ідзі скарэй!

НА КРЫЖОВЫХ ДАРОГАХ

На пагорку ў чыстым полі
Крыж стаіць убогі,
Там і тут жаўцеюць ролі,
У свет бягуць дарогі.

Даль раскрылася шырока
З гэтага узгорка.
Ціха ў полі, адзінока,
Штось на сэрцы горка.

Я стаю і аглядаю
Горак рад убогі,
А куды ісці — не знаю,
Не ўлаўлю дарогі.

Дагарае дзень. Змярканне
Ахапляе далі.
Калі-ж скончышца блуканне
У бездарожных хвалях?

Вечар немы, бездарадны
Кроочыць з-пад нізіны...
Хоць-бы голас дзе ўспагадны,
Хоць-бы гук адзіны!

ВЕСНАВЫЯ ХМАРКІ

Сакавітыя, густыя,
Сінім стэпам-даліною,
Чарадою, грамадою,
Ходзяць хмаркі веснавыя.

Ой вы, хмаркі, неба дзеци!
Як вы сэрцу майму мілы!
Носіць вецер лёгкакрылы
Вас, любыя, па ўсім свеце.

Люба мне, як думкай божай
Ціха звішы над палямі,
Вы гугукнеце часамі
Громам-грукатам прыгожым;

Як маланка узаўещца,
Блісне стужкай агнявістай,
І як песняй галасістай
Вам зямелька адгукнецца.

Ліне дожджык, даль завесіць
Белай сеткай срэбратканай;
Цёплы дожджык і жаданы
Гоман ўзніме ў полі, ў лесе.

А пачу́шы голас грому,
Селянін з сахой на ніве
Усміхнецца вам щасліва,
Стайшы важна, нерухома.

Бо ваш гром для вёскі сына —
Лепша музыка на свеце...
Ой вы, хмаркі, сонца дзеци!
Не пакрыўдзьце селяніна!

НА НІВЕ

— Гэй, мой конік! Гэй, мой сівы!
Ну, яшчэ, маленькі!
Варушыся, гэй, не бойся,
Конік мой сівенькі! —

Зранку ў полі за сахою
Аратай гукае,
Сіўку, друга ў цяжкай працы,
Просіць-панукае.

Сам без шапкі, босы ногі,
Грудзіна раскрыта.
Б'юць каменні аб нарогі,
Скрыгаяць сядзіта.

І шуршаць пяскі буйныя,
Як жарства рачная;
Ходзіць подскакам, няроўна
Сошачка крывая!

Аратай ідзе спавагу,
Мерна, крок за крокам,
Вузка доўгая палоска,
Не акінеш вокам.

Пройдзе боразну аратай,
Сошку патрасае,
Сам назад увесь падасца —
Конік службу знае:

Сам заходзіць без панукі,
Без каманды, спраўна,
Аж нейк глянуць на сівога
Люба і забаўна.

Нібы знае сівы конік
Думкі аратая,
І яго панукі-крыку
Сіўка не чакае.

Завярнуўшыся, аратай
Спініць друга-сіўку,
Слова добрае прамовіць
І паправіць грыўку.

Гладзіць коніка па шыі,
Мух дакучных гоніць,
Як-бы з самым лепшым другам,
З сіваком гамоніць.

— Змардаваўся, адпачынъ, брат,
Пастаім, пакурым.
Вератнік мы гэты скончым,
Спачываць патурым.

Конік трэцца галавою
Аб яго кашулю,
Адпачыўши, зноў ён цягне
Сошачку-крывулю.

А аратай, задуменны,
Зноў ідзе ступою...
Моцна, моцна іх злучыла
Праца за сахою!

— Гэй, мой конік! Но, мой мілы! —
Носіцца па полі.
Конік, сошка і аратай
Сунуцца паволі.

Эх ты, поле! Колькі сілы
Тут затраціць трэба!
Цяжка, цяжка дастаешся
Ты, кавалак хлеба!

* * *

Пагуляў на волі,
Вецер лёгкакрылы,
Пагуляў і будзе:
Адпачынь, пахілы!

Паламаў ты лесу,
Стрэх сарваў нямала,
З хмарамі і з громам
Спрэчку вёў, бывала.

Рваўся ты ў прасторы,
У стэп шырокі, сіні,
Ды закалыхалі
Ветрыка пустыні...

Што-ж, уляжся, вецер,
Хоць ў чужой даліне,
Бо ці не ўсёроўна,
Дзе цябе ні кіне

Доля бедачына,
Мачыха ліхая,
Бо не маеш, браце,
Свайго роду, краю...

Пагуляў на волі
Вецер лёгкакрылы,
Пагуляў, улёгся
І заснуў, пахілы.

Сама сілінка, без вінчань,
Без хананы, солевань,
Всіх спасіць на вогні
Люблю і захочу.

Людзь земля стала ханік
Лумак храты
І яго зануна прыну
Сілінка вінчане.

Звярнуўшися, праты
Слыбіць доўгі-сікі

СЯЛЯНСКАЯ ДОЛЯ

Ты памрэш, цябе не будзе,
Пахаваюць труп на грудзі,
Ураніўши колькі слёз.

Над гарбом зямлі пастылай,
Над прасцецкаю магілай
Пара вырасце бяроз.

Пры дарозе на кургане
Толькі крыжам болей стане,
Лішнім прыкладам ў нагах

Цяжкі камень сцісне грудзі,
І забудуць скора людзі,
Чый пакоіцца тут прах.

* * *

... Ні красак, ні зыкаў. Замерла прырода...
Вясна маладая! Як мне цябе шкода!

Ты прыдзеш, я знаю, ўсё прыдзе з табою,
І блісне прырода красой маладою.

Ка мне-ж ты не прыдзеш, вясна залатая!
І жаль нейкі сэрца маё спавівае.

Яшчэ адзін годзік пабег, пакаціўся
І з прошласцю моцна, навекі ён зліўся.

Стаю на парозе ўжо новага году.
Пара маладая! Як мне цябе шкода!

ПЯТРУСЬ-КАСЕЦ

Йшоў Пятрусь дадому з лугу,
Дзе ўвесь дзень касой вярнуў,
Па дарозе даў ён кругу,
Манапольку абагнуў.

Узяў кручок ён і рухава
Выбіў корак, губы ўцёр,
На кручок зірнуў ласкава
Галаву задраў, замёр.

Пацякла гарэлка ў жылах,
Як-бы спраўнік там прайшоў,
І Пятрусь пачуўся ў сілах,
Закіпела яго кроў.

Сэрца ў грудзях так і б'еца,
Лёгка — долу не чуваць,
Так і рынуўся-б, здаецца,
Ён «Лявоніху» скакаць.

Вось Пятрусь прышоў дадому.
Хмель яго узбунтаваў,
І так весела старому —
Як-бы зноў ён хлопцам стаў.

Паглядзеў — няма нікога,
Пад палок, пад печ зірнуў,

Чорт залез ці што ў старога —
Ступу к грудзям прыгарнуў

І пайшоў па хаце з ёю,
Тупнуў раз ён і другі,
Адбівае тахт нагою
І выпісвае кругі,
Круціць ступу, абнімае
Ды сам сабе выщінае:

«Бадай таго каваля
Мяцеліца замяла,
Як ён мяне маладу
Замарозіў на ляду!»

— эстрада У оты ў салве твой
Ініціяцыя маскуш и чуткі

Люб в амф із фойбен і
Інтур, і яй засцілі
Борзан тхет залада
Інтурі засцілі
Засцілі дакуць залада
Засцілі засцілі

Надавік споду йільва

ПАХМЕЛЛЕ

— Годзе, жонка! Ну, не лайся:
Больш гарэлкі ані ў зуб!
Калі вып'ю, — ну, хоць кроплю, —
Бі мяне, цягай за чуб!

Сам, нябож, я добра знаю,
Што з гарэлкі свет гарыць...
Тфу, паскудства! Тфу, брыдота!
Хоць зарэж, — не буду піць! —

Так прад жонкай спавядайся,
После выпіўкі Тарас:
— Ну, на гэты раз павер мне —
Каб я жыў — апошні раз!

— Ой, не раз я гэта чую!
Заракалася свіння
За вугол хадзіць, Тарасе, —
І табе не веру я!

— Ты не верыш? Эх, Марылька!
Хочаш? Я іду ў заклад?
Залажэмся на цікавасць:
Ты прайграеш, як бог свят!..

Тфу! пад грудзі падпірае!
Кішкі зблытаны ў камяк,

Ну, а ўроце, каб ты знала —
Фэ, які нядобры смак!

Галава-ж, як малатарня,
Або хто завёў там млын.
А ўсё Грышка, недавярак,
Каб ён спух, сабачы сын! —

Як прусак, што з'еў бураксы,
Ходзіць, плёвае, бядак,
І да жонкі падыходзіць:
— Ссе вантробы мне чарвяк.

Слухай, золатка-галубка, —
Стаў пакорненькі Тарас: —
Прынясі апахмяліцца —
Каб я жыў — астатні раз!

— візне мт дам зноц ү и ўт
— жаме ибоція іні ѿф

вістакескіи ж-васік
жаме мт жаме отя ода
жонакіен вішоції від А
— візне инасько хутн на дей

мнестру фе с отци, інагоди яй
— склад-занійт апісюх
— апісюхада сав інагоди

СЯЛЯНСКІЯ ДУМКІ

Невясёлая, галодная,
Халадэчамі багатая,
Эх, вясна, вясна халодная,
Чым пацешыш ты аратая?

Не растуць хлябы, марнуюцца,
Сохне праца ўся вялікая.
Драсяны ў жытых красуюцца,
У ярыне — свірэпка дзікая.

На лугі зірнеш мурожныя —
Жоўкнуць травы і старэюцца
Ды грудочки прыдарожныя,
Як бародаўкі, жаўцеюцца.

Ветры з поўначы халоднае
Веюць злоснымі парывамі,
Ходзяць хмары, ды бясплодныя,
Не раняюць слёз над нівамі.

Мусіць, ведаюць, што нашымі
Слязымі-потам бедачынімі
Шчыра зліты нівы з пашамі,
Луг шырокі з азярынамі.

Суш, бяздождьыца, бязросіца...
Ох, знаць, будзе год галодненькі!
Не адзін тут разгалосіцца
З тваіх дзетак, край наш родненькі!

ТРЫ ЖАДАННІ

Хочам мы зямлі хлеба,
Цяжка торбу нам насіць,
Не дae яго нам неба,
Слоў няма нам больш прасіць.

Хочам сонца мы і свету,
Цяжка нам хадзіць сляпым,
Цяжка жыць нам без прывету,
Як-бы проклятым якім.

Хочам мы жыцця і волі,
Цяжка нам насіць ярмо, —
Не спадзе яно ніколі,
Не спадзе яно самс.

ПЕСНЯ П'ЯНАГА

Выпіў, Янка, чарку ты,
Ну, мо' й трохі болей,
Бо-ж ты, Янка, не святы,
Не святы, саколе!

П'юць на свеце, п'юць усе,
І ты, браце, выпіў.
Ідзеш босы па расе,
Шапку аддаў ліпе.

Скача божы свет вакол,
Мусіць, ён упіўся.
А ты, месяц, мой сакол,
Чаго ўтарапіўся?

Ці ты бачыш першы раз
П'янага Яноля?
Янка выпіў, ды не ўграз —
Піць не будзе болей!

Ой, падыме жонка крык —
Сцеражыся, Янка!
Эх, каб бабам не язык
Ды не іх лаянка!

Не крычы ты, не крычы
На мяне, Гануля,

І мянушак не лічы,
Языка не муляй!

Каб ты, Ганна, ведала,
Як цябе кахаю,
Як, залёгши ў седала,
Па табе ўзыхаю!

Ды не бойся, не шманай —
Што каму за дзела?
Там-там-там-там! та-ра-рай!
Ідзі, Янка, смела!

Бо ты толькі й бачыш рай,
Як гарэлкі хваціш.
Скачы, Янка, выцінай,
Покі сіл не страціш!

Скача божы свет наўкруг,
У ваччу траіцца.
Лезе з плеч стары кажух,
Хоча закруціцца.

А ты, Янка, не зважай
На кажух падраны!
Прэч з дарогі! Уцякай,
Бо йдзе Янка п'яны.

І
Іншым за сінег
Світла спаві дат-дат
Сакалівід як
Джага-Чынгілле як
Сархандівід як
— Іспомін-тік, якой зи юд,
Гасод ар-умка от Ні
Шо-аф-ят Ішт-мат-мат-жазт

* * *

Дні ідуць за днямі,
Уцякаюць годы,
А за намі следам
Цягнуцца нягоды.


Тчом мы павуцінку
Радасці і шчасця,
А паве вецер
Холадам нянасця,

І парвуцца ткані,
Разляццяцца прахам,
І прад невядомым
Зноў стаіш са страхам.

* * *

Знаць, ужо спрадвеку
Доля нам такая:
Ліха знайдзе ўсюды,
Шчасце-ж уцякае.

ЯКУБ КОЛАС.



ПЕСНІ ЖАЛЬБЫ.

1910 г.

Вокладка першага зборніка вершаў Я. Коласа
«Песні жальбы». 1910 г.

П Е С Н Я

Песня, дзіцятка сэрца балючага!
Толькі цябе запяю,
Многа абудзіш ты гора гаручага,
Смуціш душу ты маю.
Часта са ўздыхам сябе я пытаю:
Як павядзеца табе?
Ці паліешся ты вольна па краі,
Вокліч ці знайдзеш сабе?
Або заглухнеш, замрэш адзінока
Рэхам нягromkім ў цішы,
І не зачэпіш сэрца глыбока,
Не раскалыаш душы?
Родныя сёлы цябе ці пачуюць?
Можа і словам тваім
Людзі пагардзяць ці пажартуюць,
Смехам спаткаўши пустым?..

* * *

Эй, скажы мне, небарача,
Ты, каго ў ярме тримаюць,
Чыё жыщце папіхаюць:
Сам гібееш, доля плача,
Ва ўсім чысценка нястача,

Сееш многа ты і дбала,
Хоць скупое тваё жніва,
Адкажы ты мне праўдзіва —
Што цябе тут прыкавала?
Ці табе дарожак мала,

Або свет тут зачыніўся?
Ці ты глух на папіханкі?
Свецяць рэбры скроль катанкі,
А праз шапку чуб прабіўся.
Ці ты век цярпець згадзіўся?

Ці не чуў аб лепшай долі?
— Ой, даўно-б я ўсё пакінуў,
Толькі-ж многа слёз я лінуў,
Выліў поту ў тыя ролі,
Дзе ўзыходзяць песні болю.

Дык няхай свет хоць трасеца, —
Я тут вырас, тут і згіну,
А разорак тых не кіну,
Дзе мой смутак, жаль снуеца,
Дзе мне шчасце не даецца,

Бо я цвёрда веру ў тое,
Што наш засеў ў полі дзікім
Гневам вырасце вялікім
І затопіць усё злое,
Усё няшчасце векавое.

— відповіді апох таєм більш міцні.
У нас тут свята тут в
такій си житів христові. А
безчесно вже залумо йом наї,
відівши ти сиречи зем'я.

зот у чесі відьміл я од
мінід топу у боле пан'ючи
мінід відьміл мінід
зоте єще ділівоте і
зозіло відьміл мінід.

* * *

Не дай божа сэрцам знікнуць
І душой апасці,
Страціць веру і надзею
На жыщё і шчасце:

Бо без веры і надзеі
У свеце ўсё пастыла,
Бо, згубіўши сэрца крэпасць,
Чалавек — магіла.

Або сает тут зачініць?
Ці ти глух на слініцай?
Сандак, убога куръя катанай,
А крае чарку юб прабіуся,
Із твоіх вінчань згальмуць?

ВЯСНОЮ

Вясёлыя людзі — снуюць і гамоняць,
Відаць, і ў іх сэрцы вясна,
І горкія думкі галоў іх не клоняць,
Ім доля прыхільна, красна.

Цаны куску хлеба не знаюць шчасліўцы,
І голаў аб тым не баліць,
Як будзе багатая пожня на ніўцы,
Як заўтрашні дзень перабыць;

Ці будзе прытулак звярэджаным плечкам,
І ногі куды панясуць
Іх цела худое: ці к мору, ці к рэчкам,
І руکі каму прададуць,

Свабодныя руکі з патрэсканай скурай.
Шчаслівец не знае таго,
Як гнецца галечча прад чорнаю бурай
Няўдалага жыцця свайго.

А хто гэта ходзіць адзін стараною?
Чаму вы не рады яму?
Чаму ён не з вамі? Чаму галавою
Так нізка панік ён? Чаму?

Шчаслівыя людзі — як хвалі, што ў моры:
Іх вецер узніме — бягучы,
І тое, прад чым пакланяліся ўчора,
Пры ветры другім аплююць.

У ДАРОЗЕ

Поле без берага, шыр несканчоная,
Даль неаглядная, даль засмучоная,
Смугай спавіта ўся ты!

Што пазіраеш ты з немай трывогаю?
Што рассцілаеш туман над дарогаю,
Ставіш упын мне круты?

Што ты вядзеш мяне нетраю-пушчаю,
Вузкаю сцежкай, крывой, невідушкаю,
Сцелеш што крок то лагі?

Што насыпаеш капцы мне пясчаныя,
Густа каменнямі ўсоды усланыя?
Дзе-ж іх канец, берагі?

Дзе-ж мая хата? Дзе нівы шумлівия?
Гоні широкія, пожні щаслівия?
Дзе яны? Хто іх пабраў?

Дзе лугавіна, травою акрытая?
Дзе маё поле, слязьмі ўсё аблітае?
Чый яго плуг паараў?

Лес мне гуторыць, шуміць верхавінамі:
«Хвой на хату пасохлі націнамі,
Будзеш без дому ты век».

Поле шапоча мне: «Ветры халодныя
Гналі над нівамі хмары нягодныя —
Град тваю ніву пасек;

Доўгія гоні твае папустошаны,
І сенажаці чужымі пакошаны,
Сам чужаніца ты ім»...

Што-ж мне варочацца? Далей узгоркамі
У даль невядомую, з думкамі горкімі,
З горам і смуткам майм!

жылдовых ытады» саны аючын етті
— күндөзин ыздык ымдаған даңын
жекең үшін сөзет көбді.

Анын тоғайынан зерттегі кітап
жылданың бірнеше жаңынан 1
жыл міндеттіктерге мақ

Ісеккесең білді. Бұнан соң зерттегі жаңы
жылдар тәнненде с оғимданып жаңы 7
жыл міндеттіктерге мақ

ПАСТУШОК

Блеск гарачы слепіць вочы,
Душна ў лесе і ў палёх.
За гавядай аж да ночы
Зранку прышчища Цімох.

Эх, нялётка за скацінкай!
Годам сцягнецца дзянёк.
Нечярпліва жджэ хлапчынка,
Ды не скора вечерок.

Торба з хлебам за плячымы,
Высах-выпетрыў хлябок.
Мерыць ценъ не раз вачымы,
Лічыць крокі пастушок.

А на полі нікагутка,
Толькі ён адзін, як пень,
Толькі больш наводзіць смутку
Звонам крылляў авадзень.

У ДАРОГУ!

Зложаны у клунак
Усе мае прылады...
Гайда ў путь-дарожку,
Гайда між прысады!

Бітаю дарогай,
Вольнаю трапою
У божы свет широкі
Мернаю ступдою!

Ужо мяне чакае,
У доўгі шлях гатовы,
Мой таварыш верны,
Сябар — кій дубовы.

У нашым родным лесе
Вырас ён са мною,
Вырас, ўзгадаваўся
Хмураю вясною;

На блуканне-гора
Бог судзіў, няйначай,
І злучыў ён долю
З доляю бядачай.

Шкода мне вас кідаць,
Родныя пагоркі!

Ужо не скора ўчую
Згоднае гаворкі

Ветрыка ў садочку
З вішняю зялёнай,
І не ўловіць вуха
Шопату загонаў.

Я не скора ўбачу
Родныя курганы,
Што задумай ціхай
Лёгенька затканы

І глядзяць маркотна,
Як сіроты-дзеци:
Цяжка адзінокім,
Знаць, і ім на свеце.

Эх вы, нівы-гоні!
Вы мяне ўскармілі
І любоў у сэрца
Моцна залажылі

К гэтым шэрым хатам,
К гэтым бедным сёлам,
К белым хмаркам ў небе
Над зялёным долам,

К светлым рэчкам-стужкам,
К срэбраным крыніцам...
Не з добра-ж іду я
К людзям-чужаніцам.

Ой, ёсць цемень-сіла,
Злосная, ліхая,
Што і любасць тую
Гоніць, разлучае.

Толькі-ж дзе ні буду,
З доляй ці няволяй,

Не забыць цябе мне,
Роднае, ніколі!

З цяжкім смуткам сэрца
Я вас пакідаю,
Мілыя малюнкі
Дарагога краю!..

Зложаны у клунак
Усе мае прылады.
Гайда ў пушь-дарогу,
Гайда між прысады!

Ужо мяне чакае,
У доўгі шлях гатовы,
Мой таварыш верны,
Сябар — кій дубовы.

Сама я і чакаю
Час, калі я буду
Мені заскучыць
І мені будзе скучыць

ЖНІУНЫЯ ПЕСНІ

Жарыць сонца без літосці,
Варам пыша ад палёў,
Трэцца жыта ў пыл на просце,
Зерне сыплецца далоў.

Хоць-бы хмарка дзе на небе,
Хоць-бы рэдзенъкі цянёк!
І без часу ў цвёрдай глебе
Спее грэчка і лянок.

Душна ў полі і маркотна.
Постаць жоўтая хлябоў
Ціхім шолахам гаротна
Просіць жнеек і сярпоў.

Вось прышлі і жнейкі ў поле.
Заскакаў крывы сярпок,
І панёсся на прыволлі
Жнейчын звонкі галасок,

Сакавіты і пявучы,
Як вясенька, малады,
А тон жаласны, цягучы,
Поўны жальбы і нуды.

І панёсся ён мяжою,
Вольны будзячы прастор.

Потым скаргаю-слязою
У неба вырваўся, замёр.

Колькі смутку ў песні жніва!
Хто той смутак парадзіў?
Ці жыцця лёс нешчаслівы,
Ці журба сялянскіх ніў?

Ці ты, поле, грунт няплодны,
Горам песню абвілі,
Каб аб краі нашым родным
Мы забыцца не маглі?

зісінг-штоенг мітой
сімінг-гоўдым зеен ۳

Ізанж інен ۴ чутум-штаг
Сінін-шагиціз яст отк
шылтерон дж-шішак ۴
Сін-хлоонко юсук ۴

шылтерен тиціт зеп-шт ۴
Ліній осенп мадо ۴
шылдер зишин ієн-да-да ۴
Бінк-ш-шілтерен ۴

СТАРЫЯ ДУБЫ

Зноў я бачу, зноў вітаю
Сілачоў вяльможных —
Па-над Нёманам у гай
Гурт дубоў разложных.

Сам не ведаю, чым мілы,
Чым вы сэрцу любы,
Выхаванцы веку, сілы,
Магутныя дубы.

Чымся мілым, чымся родным
Ад вас павявае,
Аж мне сэрца ў спеў лагодны
Штосьці ахінае.

Ўзварухнуцца думкі-песні,
Як ваши лісцінкі,
І зноў станеш на прадвесні
Жыццёвай пуцінкі.

Цешуся я, пазіраю
На вас, вежы-дрэвы,
Цьмяна сэрцам прачуваю
Васы думкі-спевы.

Але шум не той я чую —
І вы парадзелі,

І вы не ўсе буру злую
Знеслі і здалелі.

Ой, асілкі ў ціхім гаі,
Дубы векавыя!
Я вітаю вас, вітаю,
Волаты любая!

Будзь цвёрды
Будзь цвёрды

Будзь цвёрды
Будзь цвёрды

БУДЗЬ ЦВЁРДЫ

Ты не гніся, брат, ніколі
Траўкаю пахілай,
Сам пружыны сваёй долі
Выкуй ўласнай сілай!

Бо хоць кажуць, што з уклону
Не баліць галоўка,—
Не зважай: з ярма-прыгону
Вышла гэта слоўка.

Не прасі, не спадзяявайся
Ты на дапамогу,
Сам з нягодамі змагайся,
Сам пррабі дарогу!

Хоць памогуць табе людзі
Адшукаць дарогі,
А саб'ешся, зноў ты будзеш
Абіваць парогі.

Не лісціся к сільным, дружка,
Зеллейкам-бярозкай,
Бо не выйдзеш век з-пад гужа,
Страціш вобраз боскі,

І ў людзей ты гонар страціш —
І цябе зракуцца:
Лепш змагацца вольным, браце,
Чым цярпець ды гнуцца!

22

НА ДАРОЗЕ

Не крычы, пан: «Прэч з дарогі!»
Што з таго, што я мужык?
А ўжо гнуцца, як убогі,
І я, бачыш ты, адвык.

Не адзін ты гонар маеш,
І ў мяне ён трохі ёсць;
Дык дарма ты, пан, гукаеш —
Я табе больш не «пся косць».

Мы калісь былі не тыя,
Панавалі тады вы,
А цяпер гадкі другія —
Спаў ланцуг той векавы,

На якім вы нас трымалі.
Ведай гэта і не злуй:
Мы вас доўга «шанавалі»,
Цяпер ты нас пашануй.

БУДЗЕ НАВАЛЬНІЦА

Ноч надыходзіць, і хмары ўстаюць.
Лозы размову трывожна вядуць.
Боязна шэпча трава, чааты,
У хмарах знік месяца рог залаты.

На небасхіле зарніцы мігцяць,
Громам узрушана грозная раць.
Мрок насядае глыбей і цяжэй...
Грымні-ж ты, бура, ды грымні дужэй!

ДЗЯУЧЫНЕ

Не кажы, што злыя людзі
І што свет паганы:
Сэрца крыўду ўсю забудзе,
Час загоіць раны.

Тыя раны, што зладзеі,
Сэрцу прычынілі,
Тыя думкі і надзеі,
Што ў табе пабілі.

Ды ці-ж варты баламуты,
Каб твой твар дзявочы
Засцілаўся ценем смуты
І тускнелі вочы?

Пройдзе ўсё, перажывеца,—
Вер мне, дарагая!
Будзе час — ускалыхнеца
Сэрца і ўзыграе.

А ў души вясна настане,
Сэрца зноў палюбіць,
Прыдзе доля, ў вочки глянє,
Шчыра прыгалубіць.

Не кажы-ж, што злыя людзі
І што свет паганы:
Сэрца смутак перабудзе,
Час загоіць раны.

ЗАКЛІКАННЕ ВЯСНЫ

Ты прыдзі, вясна жаданая,
Прыдзі!
Гукам жыцця, песняй працы
Загудзі.

На узгоркі, на нізінчакі
Зірні,
Сон трывожны, сон цяжкі наш
Разгані.

Ты нясі нам радасць, сілачку
Нясі,
Нашу ленасць і нядбаласць
Атрасі.

Ты ляці на крыллях выраю
Скарэй,
Абласкай цяплом пахілых,
Абагрэй.

Наша жыцце, нашу долечку
Пабач,
Над жытамі ўёплым дожджыкам
Заплач.

Пракаціся громам-грукам
Угары.

Ты ідзі, нясі цудоўныя
Дары.

Узбагаць ты добрым засевам
Наш край.
Ты прыдзі і з намі дружна
Заспявай.

Ускалыхні ты струны сэрцайка
Жывей,
Каб было нам жыць на свеце
Весялей.

Дык ідзі да нас, жаданая,
Ідзі,
Раскатурхай нашу дрэмую,
Абудзі!

нынёдзін ішкі дэлі мт
шылд
маконе имбодзілт ашчадзе
жыркін шиН
вірсод ішкі кіт ашчад мт
шылдз

спасціца ішкілт мт ішчадзе
шылд
ашкілт мт ашкілт мт ішкілт
шылд

С У Ш

Выйдзі ў поле, глянь, паслухай:
Ці-ж не ўгледзіш сум жывы?
Ці не ўловіш скаргу нівак,
Смутак красак і травы?

Ці не ўловіш сэрцам чуткім
Спеў гаротны ручаёў?
Ці не ўчуеш шум сіроцы
Ярыны, грачок, жытоў?

Толькі-ж неба зло-няўмольна —
Што яму да той зямлі,
Дзе над сіняю смугою
Далі немыя зляглі?

Нікнуць хмары, як сняжынкі,
Разганяюць іх вятры,
І тужліва пазіраюць
На палі гаспадары.

ПАСТУШКА

Будзіць матка сваю дочку:
— Устань, дачушка залатая!
Унь і сонейка з лясочку
На пасцельку заглядае.

Устань, паслухай, як у лесе
Свішчуць пташкі і гамоняць,
Вераб'і крычаць на стрэсе
І смяюща з цябе, соні...

А як цёпла, каб ты знала.
Мёду пах ідзе ад грэчкі...
Устаны.. А ўчора-ж ты казала:
«Буду пасвіць я авечкі!»

Ну, дачушка, не лянуйся!
Выжань іх на прорась нашу...
Устань, умыйся ды абуйся —
Трэба-ж выгнаць іх на пашу. —

Усталая дзеўчынка малая,
Плача, сеўши на пасцелі,
І авечкі праклінае:
«А, каб іх ваўкі паелі!»

— Вось дурная, — кажа матка, —
Ці-ж то можна гэтак клесci?
Як з'ядуць ваўкі ўсё стадка,
Што-ж сама ты будзеш есци?

Сама-ж любіш, нябось, мяска
І аладкі мазаць тукам?
Дык і пасвіць трэба, краска,
Пры авечках стаяць крукам.

А хвалілася: «Ого, я!..»
Ну, не плач!.. Ох, ты, блазнота!.. —
Плача горш дзіця малое:
Ох, як пасвіць неахвота!

Самой матцы Нінкі шкода,
Дый куды ёй пасвіць стадка?
Які розум яе? Годы?.. —
Чуць сама не плача матка.

* * *

Позна. Восень агаліла
Усе дрэвы і кусты;
І вятрамі пазнасіла
Іх пажоўклыя лісты.

І стаіць лес сірацінай,
Глуха, глуха ён шуміць,
Як над голай верхавінай
Вечер злосны праляціць...

Туманамі апавіта
Даль разложная палёў;
Туга нейкая разліта
У дробных кропельках даждоў.

І аб чым ён так трывожна,
Гэты дождж, бубніць, бубніць?
Пра каго, пра што заложна
Усю ночку гаманіць?

Ці аб тым, што скора, скора
Землю снег акрые, лёд?
Ці ён мне на злосць і гора
Кажа: «Зноў мінуўся год!»

Былікік любій, любікік жалю
І кінде відніць тракт?
Сама пасіць пр. ф. Еміль,
При землях селянських пурпур.

А хвалюю «Оса, віль»
Ну, не плач, Ок ти, близькоти
Всіх горів заці-чайце!
Ох, як пасіць пасікоти!

Скрай матиць Ніна відчує.
Ній куды єд поміжі, ніж чує
Мі розуміє, чує споді-
Чує споді-

КВЕТКІ

Народным настаўніцам

Вянуть дарэмна ў глухіх закавулках,
У ніzkіх далінах, на ціхіх рачулках
Кветачкі, дзеткі вясны.
Рэдка хто бачыць, як жыцце іх гіне,
Вока людское на іх не спачыне —
Вянуть і сохнуть адны.

Толькі іх сонейка песціць, цалуе,
Толькі іх ветрык спакойна шануе,
Роска змывае іх твар.
Смутак агорне, і горка мне стане,
Жаль нейкі душу і сэрца апране,
Шкода, што гіне так дар.

Мілыя кветачкі, ясныя зоркі!
Я-б перанёс вас на горы, узгоркі,
Каб вы ўсім відны былі;
Каб, пазіраючи, як вы прыгожы,
Сталі душой мы і сэрцам пахожы
На вас, мае дзеткі зямлі.

У ДАРОЗЕ

Між узгоркаў і курганаў
Сцежка вузкая ляжыць,
Даль нямая з-за туманаў
Сірацінаю глядзіць.

Лес акрыўся тонкай тканню,
Сінай дужкаю лёг гай,
За крывой далёкай гранню
Тоне ў бляску яго край.

Цішыня ва ўсім раздоллі,
Уся заліта сонцам даль.
І душу сціскае болем
Ні то смутак, ні то жаль.

Үеца сцежка прада мною,
У широкі свет бяжыць,
Дзе звіваецца змяёю,
Дзе, як стужачка, ляжыць.

А я ўсё далей дыбаю
Між узгоркаў і раёнін,
І мне шэпча жыта з краю:
«Ты адзін, адзін, адзін!»

ЯК І КАЛІСЬ

Быў малы я, думаў часта,
Як дадуць мне чосу:
«Пачакайце, і на вас я
Прыпасу атосу!

Дайце толькі акрыяць мне,
У гадкі ўвабрацца!»
А пакуль што ўсім старэйшым
Мусіў пакарацца.

Я тым часам падрастаю.
Аддалі вучыцца.
Не дагодзіш настаўніку,
І пачне сварыцца!

Але добра, калі сваркай
Сойдзе завіруха,
Ды ў тым гора, што настаўнік
Часта трос за вуха.

«Ну, пастой-жа! Жыў не буду,
А за тыя здзекі
Не дарую, толькі-б вышаў
З-пад твае апекі!»

Так за лаўкаю памысліш,
Вуха ўзяўши ў жменю,

І цішком кулак сціскаеш,
Сунуўши ў кішэню,

Ды цярпіш, ды зносіш крыўды,
Помсты час жадаеш.
Час ідзе — а ты ў залежнасць
Болей пападаеш.

Вось я вырас, і пад носам
Вусы высядаюць.
А мяне навокал чубяць,
Клёваюць, ўшчуваюць.

Накіпела ў сэрцы гневу,
Злосці поўны косці.
Не стрываў я, разгарнуўся —
Я-ж вам, ягамосці!

Пачакайце-ж, калі гэтак!
То-ж я не кусаўся!
Годзэе крыўды! Досыць здзеку!
Узяў ды ўзбунтаваўся

Супраць ўлады і парадкаў!
А хіба-ж я ўломак?
Хай сабе на погляд шчуплы
І не так-та ёмак.

Ускіпела тая ўлада,
Гоніць у тры шыі.
«Ведай, гад, па чым фунт ліха
У цара Расіі».

Трэслі, трэслі, калацілі, —
З жалю хоць разбіся,
Ды ў астрог нарэшце садзяць —
Там, моў, схамяніся.

Вось за кратамі сяджу я,
Горш мяне ўшчуваюць,

З аднэй камеры ў другую
З сенніком ганяюць.

Я іду, куды мне кажуць,
Ды бубню сам сціха:
«Пачакайце! Адсяджу я,
Перабуду ліха!»

Ценем крыўда йдзе за мною
Аж да сёй часіны,
Кулак згорнуты ў кішэні,
Як і ў дні дзяціны.

І даюць мне, як і колісь,
Запраўскога чосу.
Што рабіць? У век патомкаў
Перадаць атосу.

НА НОВЫ ГОД

Чым пацешыш ты нас, Новы Годзе?
Што нясе нам вясна малада?
То не голас пусты у народзе:
То пытае людская бядা!

Мы ўзышлі на парог, пазіраем —
Шчыльна дзверы замкнёны ад нас;
У рад павіслі замкі... Мы чакаем,
Бо знаць хочам скарэй мы пра час,

Калі ўступім у дом, што вякамі
Будавалі, вякамі ішлі,
Усцілаючи сцежку касцямі,
Каб свабодна ўздыхнуць мы маглі...

Год настаў, год мінуў — нічагутка,
А ты стаў на парозе і стой
Ды з трывогай пытай, ці ёсьць чутка
Аб зямельцы, аб праўдзе святой.

Атупелі мы ў нашай нягодзе, —
Холад, голад, гарэлка, суды...
Чым пацешыш ты нас, Новы Годзе?
Што нясеш ты нам, год малады?

Гадык кімара у табою

Сілінам залінно

Зе ню, кулы воне відсунут,

Да бучы, да візак

Панчанама Альдаку,

Нервуту вады.

Целем арында біле зе жыло

Аж да си чисты,

Кудай зівернұты у кішесі,

Рында.

СТАРЫЯ ПЕСНІ

Скарга нязменная, гора нязбытае...

Голь змардаваная, голь неакрытая,

Бедная, цёмная голь!

Чуецца ўсюды тваё нараканне,

Нездаваленне, жальба і стагнанне —

Душу ахватвае боль.

Стогне з табою і даль сіратлівая,

Ціш гэта немая, доля маўклівая,

Гоні, разлогі палёў...

Чым-жа пацешыць вас, людзі пакутныя?

Як разагнаці вам думкі ўсе смутныя?

Гора-ж не сціхне ад слоў!

РОДНАМУ КРАЮ

Знае толькі бог адзіны,
Як мне любы лугавіны
 І родныя межы,
Стужкі поля і дарогі,
Пустак немыя разлогі,
 І курганы-вежы;
Як мне мілы тыя хаты,
Дзе красуе мох калматы
 На старэнькай стрэсе;
Гоман вузкіх ніў у полі,
Скібы жоўтыя і ролі,
 Пташак спеў па лесе.
Знае бог адзін, як мілы
Мне мужычыя магілы
 І той крыж драўляны,
Пад каторым косці тлеюць,
Дзе бярозкі зелянеюць
 І на дол пясчаны
Майскім ранкам слёзы роняць,
І галінкі ціха клоняць,
 І шумяць маркотна.
Там я вырас, ўзгадаваўся,
Дзе спрадвеку заснаваўся
 І бруіць дрыготна
Жаль вялікі і пакута,
Дзе пануе гора лята
 І нуда разліта.

І я зросся з гэтым горам,
Як віхры-вятры з прасторам,
 Як з загонам жыта.
А як песню заспываю
Аб знішчоным гэтым краі,
Я не волен над сабою:
Спей мяшаецца з слязою,
 Плачам аддаецца.
Няхай стогне, няхай плача,
Покуль жыцце стане йначай
І скроль цемрадэль і гушчары,
Нібы сонейка праз хмары,
 Свет нам не праправеца.

ЗМАГАННЕ З П'ЯНСТВАМ

Кароткі фельетон

Мы заўсёды выпівалі
І гарэлку шанавалі,—
 Так вядзеца ад дзядоў.
Чуць на свет ты паказаўся,
Яшчэ ў ночвах не скупаўся,
 А ўжо кажуць: «Будзь здароў!»
І галовы задзіраюць,
Спрытна чаракі куляюць
 У чэсьце малога піскуна.
А памрэ ён, чуць сканае,
Жыць на свеце не ўздужае—
 Зноў з'яўляецца «яна».
Ліха ўспрэцца, стане крута:
У маскалі бяруць ракрута,
 Гроши пойдзеш пазычаць
На арэнду ці падаткі,
Ці якія там выпадкі,—
 Трудна ўсе іх вылічаць,—
Ну, напрыклад, не паладзіш,
Нос стаўчэш, ліхтар пасадзіш,
 Чэрап свой ці чый паб'еш,
Занядужаў сам ці жонка,—
Плача бедная скарбонка:
 Грош астатні дастаеш.
Рады мы прычыне кожнай

Зрабіць поўную парожнай —
П'ём мы, братцы, дужа п'ём!
Ды «яе» мы не здаеем,
Хоць п'ём шмат ажно шалеем..
Грамада, валі на сход!
Чуткі ёсьць, увагі варты:
Манаполькі не на жарты
Прыціскаць пачаў народ.
А мы хіба не патрапім?
Ці-ж мы болей другіх квапім
Усе вантробы папаліць?!
Каб яна-ж, даў бог, згарэла!
Скасаваць, каб не смярдзела.
Годзе дрэнъ гэту глушыць!
Сход сабралі, гаманілі,
Меркавалі, палажылі
Манапольку зачыніць.
Толькі-ж мы прывыклі здаўна
Выпіць колькі чарак спраўна
Перад тым, як што зрабіць.
«Ну што-ж,—кажам,—хіба вып'ем?
Манапольку з вёскі выпрем,
Справа важная, нябось!»
«Вып'ем, вып'ем! — загукалі: —
І дзяды нам так казалі,
І вядзеца гэтак скрozy». A
Папіліся — падабрэлі,
Сцёпка з Грышкам захварэлі,
Чым-жа бедных падлячиць?

I цяпер-то мы пазналі,
Што яшчэ сабе прыдбалі
Адну зачатку папіць.

ВЕРАБІНАЯ НОЧ

Ноч павісла над зямлёю,
Усё абнята цішынёю,
Поўнай страху, поўнай чар.

Быў гарачы дзень бясконца,
Не свяціла — жэгла сонца,
Парнасць страшная і вар.

І вось неба не ўтрывала,
Усё ў агнях запалыхала,
Мрок хістаецца, дрыжыць.

Там гарашь, як у пажары,
На паўдні, на ўсходзе хмари,
Дзе зліліся рубяжы.

І не ўловіш слухам грому,
Што тварыцца — невядома
У нутрах гнеўных аблакоў.

Як-бы хто жывы, палючы
Погляд кідае бліскучы,
Пыша сілаю віхроў,

Ускіне вочы агнявыя,
Ускіне грозна і закрые,
Цьму сярдзіта ўскалыхне,

Ды як сыпне ў неба жарам!
Страшны шлях асвеціца хмарам,
Ніжай мрок к зямлі прыгне.

А зямля маўчыца трывожна.
Лес пакорна і набожна
Сціх, чакае — ні гу-гу!

Неба-ж грозна пыша, ззяе,
Бляск агністы разлівае,
Паліца мрочную смугу.

* * *

Я хачу аб табе
З кім хоць слоўка сказаць,
Сэрца гора, тугу
І сумненні прагнаць.

Але толькі-ж няма
З кім мне сум падзяліць,
І я мушу адзін
Перажыць, перабыць.

Дым бялявы, дым празрысты
Справа чырвоны землянік кімара,
Левада жаўлакі залатыя.

Дым бялявы, дым празрысты
Вонкічна вільготны
Сад, якіе — вітугу!

Неба ж зоры пашы, якое
Былык, гісты, залаты.
Падзея зрошнук смыту.

З ДАРОГІ

Дым бялявы, дым празрысты
Тчэ ў паветры паравоз,
І бяжыць у даль імглісту
Рад заплаканых бяроз.

Лес і гай, палі і логі,
Луг, узгоркі і груды,
Крыж, крыніцы і дарогі, —
Усё паўносенъка жуды...

А на сэрцы так маркотна;
Жаль ў душы і ў сэрцы жаль...
І здаецца, ў тон гаротна
Мне уторыць гэта даль.

В Е Ц Е Р

Гэй, вечер заходні з далёкай краіны,
Аб чым ты размову так сумна павёў?
Мо' смутку нагналі ліхія ўспаміны
Ці злыя здарэнні апошніх дзянькоў?

Маркотна з табою! Слязьмі і стагнаннем
Гаворка твая аддаецца ў палях.
Над кім ты смуткуеш глухім прычтаннем,
Надгробнау песняю плачаши ў платах?

Тугою бязмернай ты даль затуманіў,
Вясёлае неба ў жалобу абвіў.
Гэй, вечер заходні! Каго ты аганіў?
Над кім ты заплакаў? Так жаласна ўзвыў?

Па кім ты спраўляеш памінкі-хаўтуры,
Ігрышча сіл чорных, начніц, ведзьмакоў?
Ці ты раздзімаеш вялікую буру,
Сусветную буру, плач сірат, удоў?

Гэй, вечер разгульны! Ты — вечны дарожны
І вечны выгнаннік, бы кім закляты!
Заўсёды маркотны, заўсёды трывожны,
Спакою ніколі не ведаеш ты.

НАША ГУМЕНЦА

Я люблю сваё гуменца,
Крытае саломай,
З гэтай стрэшкай пасівелай,
Так даўно знаёмай,

З гэтай сошкай, дзе гняздзечка
Ластавачка лепіць...
Добра там ёй: дождж ніколі
Дзетак не зачэпіць!

Дзе пад шчытам павуцінку
Ветрык хіліць-песціць,
Ды такія байкі бае —
Галава не змесціць!

Дзе саломка з каласінкай,
Выбіўшыся з стрэшкі,
Згайдануцца, засмяюцца
Радаснай усмешкай.

А як слаўна адпацыці
Тут на мяккім сене!
Сонца ўзыядзе і рассыпле
Золатам праменне

Па ўсяму гумне скрэзь шчылін,
Праз страху з-пад шчыта,

Бы развесіць тая ткаха
Залатыя ніты.

Зашчабеча над гняздзечкам
Ластаўка зычліва.
За гуменцам ціха шэпча
Каласамі ніва,

Як-бы кліча яна жнеек
Або просіць косак.
Усё мне кажа тут пра жыщце
Родных сёл і вёсак.

Добра мне тут, мне тут міла,
Родна ўсё і блізка.
Тут хлябок мой, мая хата
І мая калыска.

вхадзіт кэт зігэзэлд іш
штів вятае

малюсінкіт дам арабескіс
— вільме даўкісі.

віпені скір маінумт аЕ
— він імъзулай

жэсок але вікіа мід-яР
жэсок зібоопт ѿА

зінимі він тут вікі зім буЧ
жэсок і рбо хэндэц

зім тут зім тут зім ѿдол

УВОСЕНЬ

З узгорка ў лагчынку дарожка збягае.
Дубы наабапал стаяць.
А хвалі крынічныя — хто іх там знае —
Аб чымся, знаць, важным шумяць.

І хвоі-суседкі, і смутныя ёлкі,
Бы ўдовы, стаўпіліся тут:
Даведацца хочуць і травы, і зёлкі
Навін, што прышлі ў гэты кут.

І ўсе неспакойны, і ўсе засмучоны,
Бы нечага боязна ўсім,
А вецер-задзіра гудзе, як шалёны,
І вые над лесам пустым.

Хвалюющца дрэвы, а красачкі ў скрусе
Зямлі адбіваюць паклон.
«Не бойцеся, — з неба гукаюць ім гусі, —
Не вечны зімовы палон...»

З узгорка ў лагчыну шыбуе дарога,
Стаяць наабапал дубы.
Між дрэваў і красак пануе трывога,
І цені снуюющца журбы.

МАСКАЯ РАНИ

НА ПРАСТОР!

Гэй, на волю, на разлогі
Смужных даляў і палёў,
Дзе ва ўсе канцы святоў
Леглі вольныя дарогі!

Дзе без хітрыкаў, праўдзіва
Колас гутарку вядзе,
І дзе дуб стары гудзе
Не лісліва і фальшыва,

А сваёй старой гудою,
Як і век ён гаварыў,
І дзе ўсю красу раскрыў
Луг шырокі над ракою.

Гэй, туды, дзе неба з долам
Абняліся, як браты,—
Хоць на міг забудзеш ты
Гэтай фальши нудны шолам!

* * *

Усміхнулася, зардзела
Глыб бяздонных небясоў,
Ясным сонцам зазіхцела,
Тканку тонкую адзела
Чуць-чуць значных аблакоў;

Як прад шлюбам маладая,
Паднядзелілася яна
І на землю пазірае,
Усюды жыцце выклікае,
Ціхай радасці паўна.

А з зямлі ёй на спатканне
Песні жаваранкі шлюць
Ад усходу да змяркания,
І лясы ёй прывітанне
Верхавінамі гудуць.

МАЙСКАЯ РАНІЦА

У небе бяздонным, дзе хмаркі купающа
 У золаце яркіх агнёў,
Вольныя песні штодзень разлівающа,
 Чующа крыкі стрыжоў.

Ціха трапечуща лісці зялёныя,
 З ветрыкам мову вядуць;
Вішні, узняўшыся белай каронаю,
 Быццам дзяўчата, цвітуць.

Поўніца пахам паветра, ўліваеца
 У грудзі гаючым віном;
Мыецца краска расой, уціраеца
 Цёплага сонца святлом.

Хмарка за хмаркай плывуць, лёгкакрылыя,
 Ціхай задумай паўны.
Эх, як прыгожы вы, раніцы мілыя,
 Светлыя мары вясны!

ДЛЯ РАБОТЫ

НОВАМУ 1915 ГОДУ

Ты прыдзі да нас не з зрадай, —
Добрай весткай павітай,
Развясель ты нас і ўзрадуй,
Сілы, крэпасці нам дай.

Каб мы йшлі не безнадзейна
К жыщю новаму ўпярод,
Знішчы ліхасці насенне,
Думкі горкія нягод.

Прынясі на землю згоду
І палёгку людзям дай,
Ясным сонейкам з усходу
Нам засмейся ты, зазязй!

Нашых ворагаў, як з грому,
Ўсіх развей і разгані
І са славаю дадому
Ты ваякаў нам вярні.

Асушы сіротам слёзы
І ўзмацуй ты наш народ.
Будзь нам ў радасць, год цвярозы,
Будзь па праўдзе «Новы Год»!

НА ЛУЗЕ

Вечер паўднёвы у лузе квяцістым
Калыша траву-сенажаць.
Сіаваронкі над дубам вячыстым
Лятаюць і звонка крычаць.

Бусел клякоча ў гняздзе над хваінай,
Што колісъ распляжыў пярун.
Даль неаглядная, стэп ясны, сіні
Замоўклі, як жалаба струн.

Гожа звіаецца ў лозах зялёных,
Бы срэбра жывое, рака.
Толькі не згледзіш на сініх улоннях
Ні плытніка, ні рыбака.

Ходзіць той ветрык па лузе шырокім
І ціха на сонцы дрыжыць.
Мусіць ён шэпча кустам і асокам,
Каб нейкую скаргу злажыць...

Ззяюць на лузе машэст, аксаміты
І ткань залатая шаўкоў.
Толькі-ж над лугам жалоба разліта
І сум сакаўных дубнякоў.

Быццам пытаюць мурог і мяліца,
Краскі і ўся сенажаць:
«Дзе вы, сяляне? Дзе? Час касавіцы,
А вас ўсё няма, не відаць?»

УСПАМІНЫ

Вобраз мілы, поўны чараў,
Маладой вясенъкі мараў,
Гожа з прошласці ўстае

I з чароўнай нейкай сілай
Мігатнецца казкай мілай,
У сэрцы радасцю снуе...

Ой, вы, светлыя ўспаміны
Аб дзяньках маіх дзяціных,
Перабытых часаў ніцы!

Ой, вяліка ваша ўлада!
Вамі сэрца поўна, рада,
З вамі люба гаманіць.

Мо' затым і жывяцё вы,
Каб развеяць сум жыццёвы,
Тугу-жальбу адагнаць?

Вобраз мілы і далёкі
У сэрцы кінуў след глыбокі,
Ціхай жаласці пячаць;

І цяпер скрэз змрок халодны
Устане гэты вобраз родны,
Шчасцем душу ўскалыхне,

Потым смуткам адгукнецца,
Ціхім жалем пранясецца
І ў глыбінях патане.

АТАВИТИІ С

Мозк от ІІІ Університету
Сынок з сямі ёт Польшы
Константын з Гданьскага
Сынок з сямі ёт Торуні
Сынок з сямі Бреста I
Сынок з сямі Кракава
Сынок з сямі Варшавы
Сынок з сямі Львова А
Сынок з сямі
Сынок з сямі Франка Франко
Сынок з сямі Бреста II
Сынок з сямі Бреста III
Сынок з сямі Бреста IV
Сынок з сямі Бреста V

Міндох жаңы міндох даңы I
шылдау салдоған шыл даңы
жохшадар үшінде міндохан

Сапониңди маңтұма міндохП
Айсанасыңды маңтұм міндохП
Сапониңди маңтұма міндохП

З МІНУЛАГА

Ці то сон быў, ці то мары,
Ці то было з намі?
Наплывалі ў небе хмары
І гулі грамамі,
І паволі над балотам
Крылле разнімалі,
І магутным цяжкім лётам
Небакрай займалі.
А над імі так ласкова
Сонейка зіяла,
Усё вясною малажава,
Гожа выглядала.
Мы сядзелі, нам спявалі
Нашых думак роі,
І над намі сакаталі,
Гаманілі хвоі.
Ці то сон быў, ці то чары —
Падарункі мая?
Ці то нам складала мары
Сіла маладая?

* * *

Божа мой! Калі паўстане
У свеце згода тая?
Лад ці скора к людзям гляне,
Змоўкне бура злая?

Загарэўся, задыміўся
Свет вайной, і далей
Дым пажараў пакаціўся
Агнявістай хваляй.

Гінуць людзі, памарнелі
Скарбы іх і сёлы,
Ад крыві пачырванелі
І горы і долы...

Божа мой! Калі уціхне
Гэта трасяніна?
Бляскам сонца калі ўспыхне
Згоднасці часіна?

ВЫСОКІ БЕРАГ

Высокі Бераг, родны, мілы!
Люблю я твой пясчаны скат
І хвоек нізкіх гурт пахілы,
Капцоў гранічных цэлы рад.

Люблю той лес, што над табою
Высока ўзняў свае камлі;
Яго-ж карэнні над вадою
Нібы вянок табе сплялі...

Струменіць Нёман срэбраводны
У тваіх прыўдалых берагах,
А ў лозах ветрык вее згодны,
І ходзіць шум па чаратах.

Высокі Бераг, кут мой мілы!
Люблю я жоўць тваіх пяскоў,
Разложных хвоек гурт пахілы
І ціхі гоман лазнякоў.

Лес і він належав
Комукалі вонко і
Юри кінця винатував аж
Марчуків ласкі і

Лесом він Світлану
Дала, є він землю
Сплюснувши вонко
Світлу він землю він

НА РАЗВІТАННІ

Вечарэла і цішала,
І гушчалі цені.
Поле моўчкі пазірала,
Лес — у задуменні.

Той стary лес, праз каторы
Наша йшла дарога.
А над намі, на прасторы
Вольнага разлогу,

Леглі хмаркі самавіта
Доўгаю градою.
Смуткам даль была спавіта,
Як мы йшли з табою.

Удоўж дарогі ў рад стаялі
Стромкія хваіны.
Не гайдаліся, маўчалі
Лапы іх, галіны.

Пастаялі, абняліся
Мы з табою ў лесе,
З горкім сумам разышліся
У густым навесе

Маладых ялін і хвояў
І бяроз пахучых.
Жаль расстання сэрца кроїў,
Горкі жаль, пякучы.

Я спыніўся. Сэрца млела.
Сцішна стала ў лесе,
Толькі лісце шапацела,
Як той дождь па стрэсе

У вечар восені пастылы,
У мрок спавіты шэры,
Як знікаў твой вобраз мілы,
Дарагі без меры.

* * *

Я стаю на мяжы...
Год мой новы! Скажы,
Што будзе са мною?

Цяжак год быў стары...
А якія дары
Ты нясеш з сабою?..

Мне не трэба дароў —
Быў-бы жыў ды здароў,
Былі-б дома жывы,

Дачакацца-б вясны,
Ды вярнуцца-б з вайны, —
Быў-бы я шчаслівы,

НОВАМУ ГОДУ

Хто нам скажа, хто згадае,
Чым нас новы год спаткае
І парадуе нас чым?

Год мінулы злым прыдаўся:
Тросся свет і садрыгаўся,
Апавіты ў смаль і ў дым.

Наш набытак знішчан прахам.
Неашчадным, страшным махам
Смерць кранулася зямлі.

На сіротах нашых — нівах,
Замест снопікаў шчаслівых,
Густа косці паляглі.

За сяўцоў былі гарматы,
Замест зернятак — гранаты
Шчодра сеялі ў той год.

Незлічонымі крыжкамі
След адзначан, дзе з слязамі
Бег разбураны народ.

Гора Белу Русь спаткала,
У свет далёкі люд пагнала.
Цяжак быў мінулы час.

Чым-жа новы год спаткае?
Ці аціхне бура тая?
Чым парадуе ён нас?

ПЕРАД БУРАЮ

Сінь і глыб без конца-краю,
Ціш і згодачка святая
Неба, землю абнялі.

Сонца зранку жарам пыша,
Ветрык лісце чуць калыша,
Вее чуць паўзверх зямлі.

Лес і поле з збажыною,
Апавітая смугою,
Задуменныя стаяць.

І сярод цішы нясмела
Над зямелькаю знямелай
Сталі хмары вынікаць,

Ды так ціха, так пужліва,
Нібы зданкі або дзіва
Невядома скуль ўстae.

Шырыць сонца клуб іх белы
І маланак-громаў стрэлы
Ім на страх зямлі куе.

А зямля як-бы замлела,
Толькі дуб стary нясмела
Зрэдку лісцем павядзе.

Змоўклі ўсе вакол абшары,
Бо замыслілі штось хмары...
Ой, знаць, бура загудзе!

ДУМКІ САЛДАТА

Разлучыўся салдат з сваёй роднай сям'ёй,
Развітаўся ён з домам сваім.
Знае лес баравы, дзе дыбаў ён ступой,
Што за думкі віліся над ім.

Замірала душа, млела сэрца яго,
Засцілаліся вочы слязьмі.
Кінуў жонку адну і дзяцей... на каго?
Хоць ты з жалю разбіся вазьмі.

Разважае бядак, дом не йдзе з галавы,
Пахілілася з гора яна.
І, здавалася, з ім плакаў лес баравы,
Быццам думка была ў іх адна.

У нязнанай далі мы дажджэмся чаго?
Прападзеш, бы й на свеце не жыў.
І не скажа ніхто, дзе магіла яго,
Дзе ён косці свае палажыў.

Скrozь прагалін лясоў былі хмаркі відны,
У сінім небе іх нікла руно.
І, здавалася, з ім смуткавалі яны,
Як-бы гора было ў іх адно.

Эх, за што? Ну, за што, адкажэце вы мне,
Я павінен другіх зніштажаць
Ці калечыць сябе ў гэтай дзікай вайне
І пад кулі свой лоб падстаўляць?

Вы, што селі ўгары, як вас, каты, назваць?
Не шкада вам нявінных людзоў.
Самадурства сваё вы гатовы купляць
Міліёнамі нашых галоў!

НА РЭЧЦЫ

У бераг высокі, дзе лозы растуць,
За хвалямі хвалі бягучь,

І ўсхліпвае рэчка ў пясках залатых,
Як маці па дзеяx сваіх.

І ў беразе вербы злучаюць свой сум
У гэтых нярадасны шум,

І неба маркотна, і хмары плывуць,
Іх слёзы на землю цякуць...

Прыбіты вадою на срэбраны гак,
Ляжыць невядомы бядак,

Ваяка-салдацік ад дому ўдалі...
Яму не знайшлося зямлі!

Эх ты, небарака! То знаць па табе
Усё вецер сумуе ў вярбе,

І рэчка у хвалях-жалобе бяжыць,
І смутак імглісты ляжыць...

Ды рэчка заціхне, і вецер засне,
І ласкаю неба зірне,

І ўсё супачыне, спазнае час свой.
А людзям ці будзе спакой?

П О Л Е

Зараслі вы, межы, ў полі
Дзікім зеллем, палыном!
Гаспадар на вас паволі
Раніцой не йдзе з канём...

Нехапіла сіл жаночых
Глыбей землю заараць,
На загончыках сірочых
Травы сталі красаваць.

Вось і трэцяе ўжо лета,
А няма гаспадароў,
Не чутно цяпер да свету,
Як даўней, іх галасоў.

Дзе-ж вы, дзе, браты сяляне,
Што нідзе вас не чуваць?
Ды баяцца на пытанне
Межы свой адказ даваць.

Сіратою глядзіць поле,
Сумна ўдаль бягуць шнуры.
Хто-ж адкажа, што за доля
І дзе іх гаспадары?

І трывожна щэпчуць гоні,
На пытанне шэпчуць мне:
«Ці пабіты, ці ў палоне,
Ці скалечаны ў вайне».

ГАЙ

Люба ўспомніць гай зялёны,
Сосен пышныя кароны,
Гурт прыўдалы іх камлёў,

Дзе так ціха, так прывольна,
Дзе і сам жывеш супольна
З жыщем хвояў і дубоў,

Што стаяць тут з дауніх часаў
І на хвоі зорачь ласа,
Бы на красачак-дзяўчат.

Я хадзіў адзін, маўклівы,
Лы вясёлы, ды шчаслівы,
Думкі думаліся ў лад.

Эх ты, гай! Не раз, бывала,
Тут душа адпачывала,
Сэрца цешылася... Чым?

Толькі-ж хто пра гэта знае?
Ты ды я, ды маладая...
Хто? — пра тое памаўчым!



Якуб Колас з жонкаю Марыяй Дзмітраўнай
і сынам Данілам. 1917 г.

ГУСІ

Гусі, гусі, вырай вольны!
Сумен крык ваш, гусі:
Леціё вы ў свет раздолъны
З нашай Белай Русі.

Засмуткуюць зноў балоты
Без вас, госці лета.
Занудзяща, як сіроты,
Лозы там да свету.

Бабыль-вецер на світанні
Пойдзе ў свет шырокі,
Пойдзе ў злосці, буркатанні
Аглядаць валокі.

А вы, гусі, пад аблокі
Крыллямі ўзмахнеце,
Каб не бачыць, як асокі
Гне і ломіць вецер.

Што-ж? Ляціце — для свабоды
Вам і крыллі служаць...
Толькі-ж шкода чагось, шкода —
Па вас далі тужаць.

I гаруе сіратліва
У чырвань лес адзеты...
Ой вы, гусі! паняслі вы
За сабою лета!

МУХА

Ноч. У хаце ўсе паснулі,
Ціха зорачкі мігнулі,
У вокны месячык глядзіць.

А пад столлю ў павуціне
Б'еца муха-сіраціна
І так жаласна звініць.

Гэты жаль на душу сходзіць
І аб леце думкі родзіць —
Шкода лета і цяпла!..

Ночка цъмяна і маркотна,
Ёй уторыць штось гаротна
Звон мушкинага крыла.

ВОСЕНЬ У ГАІ

Гай зацих, бы зачарован.
Шум і спеў яго паходан,
Гай смуткуе і маўчыць,

Бы душа ў часы змяркання;
Толькі песняй паходання
Вечер нудна прашуміць,

А лісцё паміж камлямі
Пажаўцелымі рапамі
Заснуетца, задрыжыць

I на дол на памярцвель
Так пакорна, так нясмела
З ціхім шолахам ляціць...

Сумна ў гаі і маркотна,
Толькі лісцечка гаротна
Штось журботнае гудзе.

З гэтай мовай ападання
Песню хмурага змяркання
Думка чуткая вядзе.

ПЕСНІ ЗІМЫ

Люблю я зімы з маразамі,
Завеі белыя ў палях
І снегу скрып пад палазамі,
І ціш зімовую ў лясах.

Люблю я ветру спеў гаротны
У сялянскіх комінах пустых,
На полі белыя палотны —
Абрусы хмарак снегавых,

Што засцілаюць лугавіны
І далі ціхія палёў.
Мне любы елкі і хваіны
Пад белай посцілкай снягоў.

У гэтых з'явішчах свабодных,
У тых малюнках халадоў
Так многа песень, сэрцу родных,
Адбіткаў мілых мне гадоў.

ДАРОГА

Ад кургана да кургана,
 Ад гаю да гаю
У пяць нітак легла цъмяна
 Дарога крывая.

То лясок, то луг, то поле,
 То лужок зялёны...
Эх, прастор! Эх, воля, воля
 І балот разгоны!

І куды бяжыш, дарога,
 Тканка ног і кола?
Ды маўчыш пущінка строга,
 Не гавораць долы.

Ну, што-ж? Далей, гайда далей
 За узгоркі тыя!
Не стрымацца нам: мы — хвалі
 Ціхія рачныя.

ВОРАГАМ

За што лілася кроў людская?
За што гібеў і гінуў люд?
Гібеў набытак ўсяго краю
І пакаленняў гінуў труд?

І бег народ, бы ў час паморку,
Закрыўши вочы, ў белы свет,
І толькі дым ўздымаўся горкі,
Крыжы азначвалі іх след.

А колькі нашых дзетак мілых
Па тых шляхах вайны ляжыць.
Пануе ціш на іх магілах,
І край разбураны маўчыць.

І вы цяпер рукамі каты
Гатовы згоду дараваць?
Але ці можна у вас брата,
Скажэце, каіны, прызнаць?

Вам не па сіле груз цяжэрны
Вайны, што самі вы ўзнялі,
Знішчэнне, мах яе бязмерны,
Згіnota цяжкая зямлі!

Не вы дасце народам свята,
Не вам пажар вайны заліць!
Дык руکі прэч, забойцы, каты!
Не вам аб згодзе гаварыць!

ПАЛЕССЕ

Край лясоў, край балот
І туманаў гнілых!
Хоць і бедна ў табе,
Хоць у лозах тваіх
Вечер жудасна ўвосень шуміць,
А ўсё міл ты мне... Чым?
Я не ведаю сам,
А твой вобраз майм
Прыглядзеўся вачам,
Да цябе маё сэрца ляжыць.

Я люблю твой прастор,
Гмах шырокі балот,
Дзе бубняць бугай,
Дзе красуе чарот,
І дзе травы, як мора, ляглі.
Калі лес там, дык лес:
Можна тыдзень дыбаць;
А прастор, дык прастор —
І канца не відаць,
Не ахопіш, не змерыш зямлі.

Я люблю твой спакой,
Яснасць ціхіх дзянькоў,
Залаценъкі убор,
Тую чырвань лясоў,
Што на сонцы увосень гарыць.

Я далёка цяпер
Ад палескіх раўнін,
А люблю-ж я той край,
Бы яго родны сын,
I па ім маё сэрца баліць.

* * *

Прайшлі незваротна дзянькі залатыя,
Адспеваны песні вясны маладыя,
І краскі пажоўклі, павялі.

І толькі ўспаміны, як зоркі ў тумане,
Мігнуцца, засвещаць... І сумна так стане, —
Дзе моладасць? Мары? — Прапалі!

* * *

Тая-ж самая даль, той-жа самы разлог —
Неаглядны прастор небясоў,
Дзе хмурынкі плывуць па дарозе, што бог
Ім прызначаў з пачаткаў вякоў.

Усё гамоніць вакол, і шуміць, як даўней,
Гэты лес векавы, гэты бор.
А чаго-ж цяжка нам? Які злы сухавей
Закружыўся, узніяўся з-за гор?

Як увосень туман аблягае лугі
І палёў задуменную даль,
Так на сэрцы ляглі плямы чорнай тугі,
А мінульых дзянёчкаў так жаль.

Эх, не вернеш ты іх, гэтых светлых дзянькоў,
Толькі цені іх ў сэрцы жывуць.
А як міл гэты свет і прасторы стэпоў,
Дзе прыгожыя хмаркі плывуць!

ДЗВЕ ДАРОГІ

Над балотам, над лясамі
Жураўлі крычаць,
Бы сваімі галасамі
Хочуць вестку даць,

Што цяпло мінецца скора,
І заглухне бор,
У полі сіняга прастору
Ты не ўгледзіш зор,

Што нагоніць хмар вятруга,
Наплыве туман,
І абніме гора-туга
Поле, лес, курган.

Разам з вамі ў вольны вырай
Палячу і я,
Толькі-ж к смерці стане бліжай
Сцежка там мая.

Леціё вы ў край паўднёвы
Зіму пераждаць,
Каб на весну песняй новай
Родны кут вітаць.

А я еду, госці лета,
У той крывавы вір,
Дзе вар'яцтва ўсяго свету
Свой спраўляе пір.

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

ІАШТА ІНДІЯНА

З Я Ц Ъ

I

Цешча к зяцю прышла ў госьці.
Ой, сярдзіты быў той зяць!
Ні пяшчоты, ні мілосці,
А ў мінуты гневу, злосці
Мог і лейцы ў руکі ўзяць,

Каб паставіць па-сваему
Ды ў свае ўзяць абцугі.
Не праціўся лепш Ахрэму:
Дасць па карку і — халэмус!
Строгі, хай яго багі!

І пытае дачку маці:
— Ну, дачушка, як жывеш?
Як паводзіцца у хаце?
— Ох, матулька! Што казаці —
Прападзеш з ім, прападзеш!

Маладзіца тут у слёзы,
Бэсціць мужа і кляне:
— А бадай яго залозы!
Буркатня адна, пагрозы,
Вокам ласкі не зірне.

То яму дзяяжа не чыста,
То хлеб прэсны і сырый...
Ой, які ўжо наравісты!

Хоць ты падай прад ім лістам —
І да трох не гавары!

Будзіць рана да работы,
Нібы наймічку-слугу,
А рабіць няма ахвоты.
Гора з ім адно, згрызоты —
Жыць тут болей не магу!

— Плюнь, дачушка! — кажа маці.—
Чорт яе з пакораю!
Што сябе дарма згрызаці?
Заваліся на палаці
Ды прыкіньяхвораю!

Ляжы, нібы ў агні,
Ды войкай, ды стагні
І ад сябе яго гані.
Пячы сабе яечню,
А гаду таму, жоху —
Нішчымнага гароху:
Раняць дух не канечна! —

І давай вучыць старая,
Як горш зяцю дапячы.
А ён дзверы адчыняе!
— Так, так, матка, навучы,
Каб цябе зямля сырая!
Каб разумная ды добрая была,
Ты-б на троп дурную навяла,
На дабро-б накіравала,
Гультаіна ты, завала,
Звадышка ты, сава,
Дубовая галава!
Ты ў чыю-ж гаворыш руку
І сыкаеш вужакаю?
А ну, цешча: за навуку,
Хадзі, вось я падзякую!

Вывеў цешчу ён вон з хаты,
Ды ў борану яе ўпрог!
Аж бразджаць у цешчы пяты,
Проста пыл курыць з-пад ног,

Цягне борану па полі,
Толькі стрыбалкі мігцяць.
— Ся, малая! Гэй, паволі!
Но, кабыла! — свішча зяць.
Выпраг цешчу зяць сядзіты,
Ды па цешчы пугаўём!
Цешча коціца кулём,
Ды праз поле, ды праз жыта
Смаліць к дзеду перуном.

II

Прычхала дадому,
Засопышся, цешча,
На зяця старому
І верне і плешча —
Такі-ж ён паганы,
Такі ўжо зацяты,
Тыран над тыранам,
Ён — гэрлад пракляты!
Гатоў ён за слова —
Паслаў ім бог зяця! —
Вазіць з лесу дровы,
Табою араці,
Яе ўзяў у клешчы,
Ганяў на палетак.
І кончыла цешча
Прамову вось гэтак:

— Ой, барзджэй ты, дзед, збрайся,
Ідзі дочку ратаваць!
Толькі-ж сам асцерагайся:
Гэта кат нам, а не зяць!

А дзед слухаў, зубы сцяўшы, —
Ці праўдзіва-ж гэта весць?
І, нарэшце, палку ўзяўшы,
Сам да зяця ідзе цесць.

За дзвярамі зяць стхарыўся,
Вуха к дзірцы прылажыў,
Слухаў ён, не варушыўся,
Што цесць жонцы гаварыў.

— Ой, дурная-ж ты, дачушка!
Ці-ж без працы можна жыць?
Выкінь дур ты гэтую, служка!
Мужу трэба наравіць.

Ён, няпраўда, не нягодны,
Не дурны ён, не гультай.
Дык жывеце, дзеткі, згодна
Ды язык ты свой трымай.

— Люба слухаць, што да ладу! —
З-за дзвярэй гукае зяць: —
За разумную дараду
Ты на покуць, бацька, сядзь! —

Пасадзіў за стол старога:
— Смаж, брат жонка, каўбасу,
А я скочу да Крывога
І гарэлкі прынясу.

Запішчалі ў печы скваркі,
Аж звініць скаварада.
З рук у рукі ходзіць чарка,—
Чесць такая, што бяды!

Выпіў цесць і з'еў на славу,
Хоць жывот расперажы.
Зяць уважны і ласкавы,
Хоць да раны прылажы!

— Захадзі-ж да нас, старэчы,
Ды часцей, не забывай! —
І ўзваліў яму на плечы
Здаравецкі каравай.

Дзед ідзе сабе, спявае,
Нібы зяць адмаладзіў.
Каравай ён ледзь тримае,
Аж плячук наверадзіў.

Цешча рукі заламала,
Дзеда згледзеўши здалёк:
— Во! я борану цягала,
Чесць з ярмом дамоў уцёк!

ПАСЛУШНАЯ ЖОНКА

I

Эх, Тацянка! Эх, дзяўчынка!
Дзе радзілася яна?
Таня — гожая былінка,
Таня — красачка, вясна.
Не дзяўчына — чараўніца,
Свет схадзі, такой няма,
І ў палацах-камяніцах
Будзеш ты шукаць дарма,
Бо не знайдзеш такой кралі,
Як Тацяна Чабарок.
Губкі тыя — ну, каралі,
Бровы — дужачкі-шнурок.
Тонкі стан і тварык белы,
Вочы-зоры — ясны дзень,
А як кіне погляд смелы,
Так і згоніць з сэрца цень.
Дух захваціца хлапчыне,
У крыві агонь гарыць,
Як вачамі толькі ўскіне
Або смехам адaryць.
Сохлі хлопцы па Тацяне,
Увіваліся за ёй
На вячорках, на гулянні,—
Ды ў Тацяны нораў свой.

Ну, і непакорная,
Ну, і наравістая —

Не кажы да трох!
Бойкая, праворная,
Гора з ёю чыстае, —
Ох, Тацянка, ох!
Толькі і камандуе,
Толькі і загадвае —
Любіць весці рэй.
Ходзяць хлопцы бандаю,
Ды гадаюць надвае
Цішка і Андрэй:
Ажаніся — клопату
Набярэшся многа ты,
Нажывеш бяды.
Будзе шуму-лопату
І людскога рогату,
І свішчы тады.
Хочацца і колецца —
Лёгка заняволіцца:
Дзеўка — крапіва!
Ходзяць хлопцы, галіцца,
Думкі-ж як наваліцца,
Ходзіць галава.

На ўсе рукі хват Даніла,
Спрытны хлопец і дужэц.
Ростам — сажань, плечы — **сіла**, —
Адным словам, маладзец.
Толькі-ж... эх, падбіт Даніла.
Чым? Дзяўочым хараством...
Эх, Тацяна! Што зрабіла
Ты з Данілам малайцом?
Ды Тацяна маладая,
Калі праўду ўжо сказаць,
На Данілу паглядае
Больш, як трэба паглядаць.
А Даніла ненарокам
Таню-любку пакахаў.
Аб красуні сінявокай
Сніў і марыў і ўздыхаў.
І як тут ён ні стараўся
Чары любасці разбіць,

Але сам сабе прызнаўся,
Што без Тані і не жыць,
І што там ні стане,
Яго будзе Таня.
А сам кажа: «Быць не можа —
Уламлю цябе, нябожа,
Будзеш шоўкавая ты!»
І да Тані йдзе ў сваты.

II

Жывуць Таня з Данілаю,
І цешыца ён мілаю,
А сам ходзіць злы, пануры,
Нездаволены і хмуры,
І на слова з ёю скупы,
Дзъмеца ўсё, бы мыш на крупы.
Жонка толькі паглядае,
Ды нічога не згадае.
«Чаго смуцен, мой Даніла?
Ці я чым не дагадзіла?
Ці ўжо стала нямілаю,
Што глядзіць ён магілаю?» —
Запытала раз самога.
А ён толькі буркнуў строга:

— Будзеш усё ведаць —
Хутка пастарэаш...
Ось давай абедаць —
Потым зразумееш.

Прамаўчала маладзіца,
За стол мужа просіць сесці,
Бо спрачаща ці гадзіцца?
За стол селі, сталі есці.
Ралтам пеўнік дзесь з-за печы,
Як і робіць ён спрадвеку,
Ці ў свой час ці недарэчы,
Як зацягне — кукарэку!
Раззлаваўся наш Даніла
І за печ зірнуў няміла:

— Кыш, маўчы!.. Маўчы, зараза!
А ні чхні! — А пеўнік — зноў.
— Крыкні, ну, яшчэ з поўраза,
Галава твая далоў!

А Тацянка — зірк на мужа:
«Гэ! няўжо ты злы такі?»
І спалохалася дужа,
Аж кальнула пад бакі.
Пеўнік, дурань, не стрымаўся,
Галаву ўгару задраў —
На поўпесні абарваўся,
Бо Даніла не ўтрываў:
Хоп за пеўня! на калодку,
Галаву нажом адсек!
Жонку кінула ў дрыготку:
«Ну й сярдзіты-ж чалавек!»
А Даніла хоць-бы слова,
Кінуў пеўня, сам за стол.
Таня пеўніка ў прыпол,
Скубе пеўня адмыслова
І так спрытна — глянуць міла:
Каб ён толькі не злаваў.
Адвярнуўся ў кут Даніла,
Смех яго апанаваў,
Ды нічым тут не азвяўся
І ўсё злосны, бы той воўк.
А тут кот адкуль ні ўзяўся
І пад локаць яму — тоўк!
— Псік, не лезь! — а коцік трэцца.
— Таўкані яшчэ — капут!
Тут Тацянка як сарвеща:
— Псік, дурніца, шалапут!
Сама-ж думае сабе:
«Секане ката па лбе!»
За катка і — гоп за дзверы!
— Псік! Хавайся! Уцякай!..
І сярдзіты-ж ён без меры!
Ой, Данілы не чапай,
Ой, Данілу не пярэч:
Галаву гатоў адсеч!

У вольныя хвіліны
 Збирающа мужчыны
 На прызбе ці так дзе.
 І гутаркі жывыя,
 І жарты дармавыя,
 І смех там загудзе.
 Ну, словам, як вядзеца,
 Гаворка іх пляцеца,
 Не знаочы цэнзур,
 Ни густу літарацкага,
 І слова забіяцкага
 Не чэшуть тут пад шнур.
 Гаворка йдзе супольная,
 Квяцістая ды вольная,
 Як коціща той вал.
 Без повада, без вобруці,
 Усім вядома, добра йсці,
 На ліха тут капрал?
 Затое-ж, мае братцы,
 Як спрэчкі разгарашца —
 Паслушаць іншы раз!
 Зайшла і тут гаворка —
 Даруй ты мне, Тадорка, —
 Зачаў яе Тарас,
 Хто мае жонку слáўную,
 Паслушную ды спраўную, —
 Ну, словам, пра жанок.
 Крычалі, аж стаміліся,
 І чуць-чуць не пабіліся
 З Будзілкам Лабанок.

— Куды варты ваши бабы?
 Да работы яны слабы,
 А вось Тэкля — дык але:
 Баба першая ў сяле!
 І паслушна, працавіта,
 Да работы прагавіта,
 Уварві ды падавай! —
 Хваліць жонку Каравай.

— Што?! — Крычыць Пятрусь Тачыла.
Мая Ганна — ўсім прыклад!

— Ці-ж? А мешалкай вазіла, —
Петруся кальнуў Ігнат.

Крык і гоман разрастайся,
І канца ім не відаць.

Тут стары Базыль падняўся:
— Хлопцы, ша! Нашто крычаць?
Крыкі спрэчкі не развязуць...
Слухай, Пётра і Кандрат:
Няхай нам жанкі пакажуць,
Ну, паслушнасці прыклад.

Палажылі грамадою
Жонкам пробу учыніць.

— Пётра! Справа за табою —
Годзе, досыць гаманіцу!
Рушыў Пётра першы з места
І махае рукавом:
— Эй, Гануля! Скажу нешта,
Ну, скарэй адно, бягом!

Ганна, праўда, падбягае,
Нос уцерла аб падол...
— Ну, чаго табе? — пытае,
Азіраецца вакол.

Змоўклі хітрыя мужчыны.
Муж пачаў свой прыгавор:
— Бачыш, Ганна: унь драбіны —
Завязі іх на свой двор!

— Што?! — Гануля перабіла. —
А бадай ты не даждаў!
Хіба я табе кабыла,
Каб мяне ты запрагаў?

Так Пяцруся адчытала,
Што Пяцрусь, як пень, стаіць;
І ў другіх ахвота спала
Баб пры людзях зачапіць.

Тут Даніла засмияўся,
Уперад вышаў і сказаў:
— Я таго не спадзяваўся,
Каб верх жонцы муж аддаў.
Вось Тацяна — срэбра літа.
Хто тут з ваших ёй раўня?
І разумна, працавіта,
І пакорна, як ягня.
Эй, Тацяна! Сюды, жыва!

Міг — з'яўляецца яна,
Падбягае і маўкліва, —
Мусіць помніць певуна, —
На Данілу пазірае.

А ён толькі ссунуў броў:
— Бач, цялежка вунь старая,
Зацягні яе дамоў!

І Тацяна за драбіны,
Ды бягом з канца ў канец!

— Во, Тацяна малайчына!
Во, Даніла маладзец!

ДОКТАР ПАМОГ

I

Смачна спіць Лукаш на печы,
У сцену ўпёршыся нагой,
Парыць спіну, грэе плечы,
Грае носам, як дудой...
Што за ліха? Спіць, а чуе
Нейкі енк, бы з-пад зямлі,
Як-бы плача хто, гаруе,
Або дух чый занялі.
Цёмна ў хаце. Ноч глухая.
Вечер ходзіць за сцяной.
Енк-жа гэты не сціхае:
— О-о-ё-ёй! Ох, о-ё-ёй!
Працірае Лукаш вочы,
Паднімае галаву.
Што за ліха? Хто скагоча?
Як-бы душыць хто саву!
Зноў пачуўся енк у хаце,
Тут і сам ён застагнаў.

Лукаш

Ты, ці што, там енчыш, маці?

Кася

Я!.. Ой, цяжка, каб ты знаў!
Я, Лукашка, я, саколю!..

Аж заходжуся ад болю!..
Оё-ёй!

Лукаш

Што, зноў жывот?..
І так кожны божы год!
Бадай яе ліха
З гэтаю хваробай!
Вось тут і гадай ты,
Патыліцу скробай!
От дзе кара божа!..
Ноч, слоць, бездарожжа!..

З печы злез Лукаш сярдзіты,
Шлённуў босаю нагой,
Спатыкнуўся на карыта,
У прыпек грукнуў галавой,
Выграб з ямкі вугляў пару,
Скачуць іскры — злосна дзъме,
Толькі грае бліск ад жару
І дрыжыць у нуднай цьме.
Запаліў Лукаш газніцу,
Хатку цымяна асвятліў.
Злосць і шкода маладзіцы:
Ці-ж яе ён не лячыў?
Ці не ездзіў па знахарках,
Абармотах-знахарох?
Ды што толку ў недавярках?
Хоць адзін з іх і памог?
Толькі гроши ўшлі, як сліна,
Йшлі, а помачы няма.

Лукаш

Што з табою, Кацярына?

Жонка

Ох, не ведаю сама.
Усё баліць ва мне, Лукашка.
То ў жар кідае, то ў пот.

Так мне кепска, так мне цяжка!
Рве і тузae жывот.

Лукаш

А мо' ліпаў цвет паможа
Ці румянак з чабаром?..
Падарвалася, нябожа,
Што ўсё енчыш з жыватом.

Моцна жонка заняпала,
Падкасіла яе хвор.
Лукашу відочна стала,
Што не вылечыць чабор.
Змянілася жонка з твару:
Вочы ўпалі, вытырк нос,
Шчокі чырваны ад жару,
Холад нейкі яе трос.

II

А тым часам і світала,
Як Лукаш запрог каня.
Пазавугаллю гуляла
Віславухая свіння.
Ціха весніцы скрыпелі,
Мерна біў у току цэп,
Жорны басам песню пелі,
Церлі зерніты на хлеб.
Чуўся гоман каля студні,
Вёдзер стук, дзявоочы смех,
І гудзеў ужо у кузні
Кавалёў хрыпаты мех.

Восень позняя стаяла, —
Час нягоды, халадоў.
Непрытульна пазірала
З-пад туманаў даль палёў.
З ніzkіх сівых хмар, як слёзы,
Дожджык падаў, вечер выў,
Ды гудзелі глуха лозы.

Лес маркотна гаманіў.
Цъмяна, глуха, як у скрынцы —
Недалёка, знаць, зіма.
Між прысадаў па гасцінцы
Нікагусенъка няма.
Хто паедзе ў слоць такую?
Хіба гэтака душа,
Што патрэбу мае злую,
Як, сказаць, у Лукаша.

Едзе ён адзін душою,
Закруціўшыся ў бурнос.
Конік клыгае ступою,
Гразь плюскоча з-пад жалёс.
Ён не ў гумары, сядзіты,
Долю горкую кляне:
«Доля, доля, прападзі ты,
Адчапіся ад мяне!
Ось была яшчэ дзе кара —
Каб яно пайшло агнём!
Дарма лясне рублёу пара —
Счысціць хвор яе мне дом!

А ці будзе помач тая,
Гроши сып, не пазірай.
Фельчар здорава здзірае, —
Мусіш даць, як ні віляй.

Фельчар жыў не так далёка.
Гэта быў стары дзядок.
Ён лячыў усіх «на-вока»:
Рaiў хіны парашок,
Соль люберскую, рышину
Ад ўсіх боляў ужываў,
Майстар быў ён зрэзаць спіну, —
Адным словам, памагаў.

Праз якіх дзве-тры гадзіны
Едзе з ім Лукаш у двор,
А у беднай Кацярыны
Разрастаецца ўсё хвор:

Стогне, енчыць беспрастанку
Пад дзяружкаю старой.
Не сціхае боль ад ранку,
Толькі й чуеш — о-ё-ё-ёй!
Фельчар зараз распрануўся,
З торбы струманты дастаў,
І Лукаш не аглянуўся,
Як ён банак наスマляў,
Зрэзаў спіну, і не знайся.

— Жыва будзеш, не памрэш,
Ачуняеш, не пужайся,
Кучу хлопцаў навядзеш.
Парашкоў не ўзяў з сабою,
Дык прышло на злоты пяць.
Вып'еш — зніме, як рукою,
Пойдзеш — дошкі зарыпяцы!

III

Мокры, злосны і галодны
Стаў Лукаш на свой парог,
Азірнуў ён кут свой родны,
Свой нярадасны бярлог.
Азірнуў — і што за дзіва?!

Проста хаты не пазнаць:
Жонка зорыць так шчасліва,
Крыку, енку не чуваць;
Хусткай чорнаю закрыта
Каля хворае акно;
Стол і лавы — ўсё памыта.
Што-б то значыла яно?

У парадку ўсё, прыбрана,
Як-бы коляды прышлі,
І абрусам стол засланы,
Як у свята, да зямлі.
Не адходзячы ад клямкі,
Грозна ён глядзіць у кут.
Лукашу зусім няўцямы,
Чаго бабка снует.

Бабка ў хаце — гаспадыня,
І за ўсім сама глядзіць,
Усюды вока сваё кіне,
Усё ў руках яе кіпіць,
Робіць жыва ды рухава,
На ёй белы хвартушок,
Пазакасаны рукавы,
Хустка скручана ў кружок.
Ён яе перш не замеціў,
І стаіць як-бы той слуп.
Ціха ў хаце, змоўклі дзеци,
У бабкі смех не сходзіць з губ.

Лукаш

Што вы ўсе папруцяне? —
Ці батрак я вам? Слуга?

І ў той момант на пасцелі
Чуе ён — «куга! ку-га!»
Тут Лукаш ступіў два крокі,
Грукнуў шапкаю аб печ,
Злосна зняў бурнос широкі:
— Трэба рэзань вас і сеч! —
Загукаў ён сярод хаты,
Бровы ссунуўшы на нос. —

І чаго-ж мяне лазаты
Чорт па фельчара панёс?!
Гаварыла-б, што радзіны,
Га, каб вас пабіў пярун!
А то не, лячы ім спіны...
Трасца трэба вам, бізун!
Я гайсаю, як сабака,
Ад поўночы да поўдня,
Мокну, гнуся у кульбаку,
Сорак раз зганяў каня.
А той чорт і рад, халера,
Недавярак, лысы пень!
Што яму, сабачча вера,
Каб ён спух у гэты дзень! —

Бабка нораў яго знае:
Толькі-б момант улучыць —
Пройдзе злосць яго пустая, —
Няхай лаецца, крычыць.

А Лукаш у гнеў ўваходзіць,
Хмурыць бровы, зубы сцяў
І вачамі грозна водзіць,
Хто-б пад злосць яму папаў.
Вось папругу ён знімае —
Пра лякарсты і забыў:
Ці ў кішэнь, ці чорт іх знае,
Ці куды ён залажыў?
Толькі ён расперазаўся —
І бутэлечкі дзын-дзын!
Лукашоў тут гнеў прарваўся:
— Вот як, я іх, чортаў сын!
Вот як! Вот як! — ходзяць боты,
Як калёсы з-пад гармат.
— Пропадай чатыры злоты!
Падавіся імі, гад!

Б а б к а

Ах Лукаш! Які паспешны!
Даў прыбытак яму бог...
Ты, Лукаш, сапраўды смешны,
А вось доктар і памог!

Бабка хітра так міргае,
І Лукаш адразу звяў:
«А мо' й праўда, чорт іх знае!..»
Гнеў яго увесь апаў.
Ён і сам быў рад, прызнацца,
Што такі канец бог даў,
Толькі-ж брыдка зразу здацца.

Б а б к а

Ты-б наўперед запытаў
(Бабка бліжай наступае,

А Лукаш даў крок назад.)
Сын ці дочка? А то лае...
Сам ва ўсім ты вінават.
Гэт, патрэбны твае страхі.
Ух, як страшна, а-я-яй!

У бабулькі тут з-пад паходи
Вытырк бутлі светлы край.

Б а б к а

Вось ідзі зірні на сына:
Увесь як ты, каб я жыла!

Гэта добрая навіна
У радасць бацьку прывяла.

Л у к а ш

Ты, бабулька, малайчына!
Я даўно ўжо так казаў...
Вып'ем, бабка, каб бог сына,
Каб усіх нас гадаваў!

ЗА ДОЖДЖ

I

Ну-ж, была вясна сухая —
Люд такой не памятаў!
Як уляжа, як зайграе,
Дык канца сабе не мае
Сухавей, каб ён прапаў:
Так і дўдзіць, так і дўдзіць
Ад усходу да цямна,
Проста вуши намарудзіць
І пяскі ў палях абудзіць, —
Ну-ж, вясна была, вясна!
Ад зімы і да Міколы
Хоць-бы дождж прайшоў на час.
Люд гаротны, невясёлы
Йшоў у цэрквы і касцёлы,
У неба глянуўши не раз.
Валакліся на малебны,
Каб бог дожджык дараваў,
Дожджык пільна так патрэбны
У той час ліхі, ганебны
Для збажынкі і для траў.
А той дождж не вёў і вухам,
Як-бы ён прапаў суздром,
Хоць ты ў неба бі абухам,
Хоць ты дохні пад кажухам,

Хоць у сценку стукай лбом!
Рэчкі ўсюды памялелі,
Пераходзяць куры ўброд,
І стаяць па дзве нядзелі
Згоны, зблішыся на мелі...
Эх, марнуецца народ!

Поп і ксёндз не памагалі,
Вечер вухам не павёў.
Хмары спалі ці прапалі
І на шэлег не зважалі
Ні малітваў, ні тых слоў.

II

У сяле трывога,
Непакой, згрызота.
Охкае Гілёрык,
Божкае Дарота:
«Будзе галадоўля,
Людзям безгалоўе,
Пропадзе збажынка,
Знішчыцца скацінка...
Дзе той дождж падзеўся?
Што ён так марудзіць?
Божа ты мой, божа!
Што ўжо гэта будзе?»

Загулі кабеты,
Як у вуллі пчолы:
«Трэба даваць раду,
Выратоўваць сёлы,
Ліха насланое
Трэба нейк адвесці —
Не жывым-жа ў землю,
Родненькія, лезці!
Есць-жа тут прычына,
Есць яна, няйначай.
Выкрыць яе трэба,
Вось у чым задача.

Можа даўся ў знакі
Людзям грэх Піліпаў:
Гад, у пост вялікі,
На скрыпулі рыпаў!
Можа, Сёмка вінен,
Што папа аблаяў,
Ды плявузгаў, быццам
Няма пекла, раю.
І такой распусты
Прыкладаў нямала:
Грышка спавядцаўся,
Нажоршыся сала!
Не шануюць людзі
Ні пастоў, ні свята.
Хлопцы, падлы, дураць,
Дураць і дзяўчата.
І калі наогул
Глянуць справядліва,
Пасаваны людзі,
Мілачкі, на дзіва!»

Уздыхнула тут цётка Тарэся:
— Дарма, жаначкі, злуецеся!
Праўда, грэшым мы, грэшым,
Чорта лысага цешым,
Ніводная з нас не святая,
Толькі-ж прычына не тая,
А паслухайце лепей мяне вы:
Усё ліха пайшло ад Матэвы!
Гэта ён, ліхадзей,
Наклікаў бяду на людзей!
Ну, дзе-ж быць дабру, падумайце самі,
Плот гарадзіў між Юр'ямі!
Я й казала: «Кінь, трапёны!
Хто гародзіць між Юр'ёў?!»
А ён: «Гэта забабоны!
Напляваць на іх!» — Шалёны!
Лаяў, гад, з апошніх слоў
Стараасвецкія ўстановы,
І дзядоў не шанаваў.
А не цяміў, безгаловы,

Што, стаўляючы плот новы,
Суш тым самым накліаў.
Вы-ж на кем вазьміце самі,
Хіба можна так рабіць —
Нішчыць звычай, што не намі,
А складаўся ўжо вякамі,
І вякі ён будзе жыць?

III

Вось дзе яна, тая прычына!
І дзіва, што дажджу няма!
Ах, Матэва, Матэва-чума!
Ах, паганец-жа ён, лайдачына!

Напусціліся адразу
Цёткі на Матэву:
«Разарваць яго, заразу!
Прывязаць да дрэва!
Абармот ён, абармот!
Вось зрабіў хто шкоду!
Знішчыць к чорту гэты плот,
Каб не было смроду!»

— Ой, гарачкі не парэце!
Як рабіць, то ўжо рабісь,
А не бух-барах!. Маўчэце!
Так не робяць справы ў свеце:
Мала плот той разбурыць! —
На платформу выступае
Кацярына Верабей
І адразу ўсіх спыняе
І на свой бок пахіляе,
Ды сама вядзе ўжо рэй:
— Трэба ў начаку да ўходу
Двойчы Нёман праараць,
Каб адвесці перашкоду,
Ды самім саху па броду,
Жаначкі, нам пацягаць
І тады ўжо плот мітрэжыць,
Каб ён там і не смярдзеў.
Так, жанкі, рабіць належыць,

Каб паветра нам асвежыць,
Каб мінуў нас боскі гнеў.

I што скажаш насупроці?
Праўда ўсё, вядома рэч,
Дык маўчы і не пярэч:
Справа тут не толькі ў плоце.

IV

Ночка. Хаты, бы сляпья,
Цёмнай плямаю стаяць.
Глухі вуліцы пустыя.
Моўчкі вербачкі крывыя
Думку нейкую таяць.
Дзесь агенъчык над ракою
Прабіваеца скрэзь мрок,
Ды працягла свіст парою,
Сэрца рэжучы жудою,
Нудна коціца здалёк.

— Ціха вы, не гаманеце,
Бо абудзіце сяло!
Соху ў Дворны брод нясеце...
Юзя, Ганна! не драмлеце!..
Стой! Куды вас панясло?
Ды скарэй адно, скарэй! —
Кацярына вядзе рэй,
Так і звоніць, бы званок,
Ды парадкуе жанок,
Прызначае ролі
Тэклі і Аўдолі,
Зосі і Настулі,
Каб саху цягнулі.
— А ўжо ты, Марыся,
За рагач бярыся,
Або ты, Агата,
Будзь у нас араты. —

Прыпынілі жанкі гоман
Ды з сахой ідуць на Нёман,

Ідуць важна, урачыста,
Каб зрабіць, як ёсць, начыста, —
І замкнёны дождж, як трэба,
На зямельку звесці з неба.

Вось і Нёман мелкаводны,
Бесстаронні і халодны,
Гоніць-коціць срэбра-хвалі
На заход, у тыя далі.
Месяц круглы, бледналіцы,
Як пірог той на паліцы,
Свеціць шчыра, колькі можа
З палавіны падарожжа.
Ясны месячык! Ты многа,
Ціха свецячы ўначы,
Бачыў смешнага і злога,
Ды не выказаў нічога,
І цяпер ты памаўчы.

Паднялі жанкі падолы
Ды аруць пясочак голы,
Раз прайслі з сахой па бродзе
І другі прайслі і годзе.
Зноў гуртом нясуць саху
І хаваюць пад страху,
Бо мужчын яны баяцца:
Ім-бы толькі выскаляцца,
А ў Каруся Дзівака
Год не сойдзеш з языка.

V

Нарабіў клапот
Той Матэваў плот!
Каля таго плоту
Расчалі работу:

Валяць гуртам жанкі нашы,
Як гавядыа ўвесну з паши,
Іх вядзе Тарэся
І вядзе пад плот Матэваў,

Пад той плот, што дождж угневаў,
Свет яму завесіў.
Сам Матэва дзесь на сплаве,
Сын Матэваў спіць на лаве,
Ды не спіць Аўгеня;
Пад свой плот імчыцца лётам,
Прытаіла дух пад плотам,
Цісне кій у жмені.
Бо хто-ж, беднай, ёй паможа,
Як не гэты ёмкі вожаг,
Плот абараніці?
Прагна ловіць вухам зыкі,
Чуе — тлум ілзе вялікі,
Ловіць слова-ніці.
А Тарэся — вось хвароба! —
Сыпле словамі, як бобам,
Вось ужо здалася!
Няма канца таму спеву,
І ўсё плешча на Матэву!
«А, каб ты спраглася!
Ну, чакай-жа ты, брахуха!
Што-ж ты плешчаш, падла-шлюха?
Дакраніся плоту,
Адаб'ю ахвоту!»

— Вось ён, плот, няшчасце наша!
Тут заварана ўся каша!
Раскідайце чортаў плот!
— Раскідаць мой плот?! Папробуй!..
Ах ты, гадаўка, хвароба!
Абармот ты, абармот! —
І Аўгеня — шусь з засады,
Не яна — дасць вожаг рады,
А Тарэся — крок назад.
Анямелі жанкі нашы,
Так іх вожаг той настрашыў, —
Не кабета, а вар'ят!
Няўжо марна іх турбота?
Нё-ж назад вярнуць ад плота?
Не, пастой, брат, дудкі!
Не дажджэцца яе ліха,

I Тарэся, як ваўчыха,
Налятае хутка.

Тарэся

Не палохай, не палохай,
Шлюндра ты і замазоха!
Не махай мне кіем!
Распусціла губы-трубы!
Як махну, дык збярэш зубы
I не так завышеш!

Аўгеня

Ах, ты кручаная сука!
З-за цябе ўвесь свет гарыць.
Гэта ёсё твая навука!
Усюды поўзаеш, гадзюка.
Каб каго дзе падкусіць,
Каб цябе нуда кусала,
Каб ты поўзала сама,
Каб спакою ты не знала
I дзяцей не аглядала,
Каб цябе ўзяла чума!
Каб ты, даў бог, піць маліла,
Сама стоячы ў вадзе,
Каб на горах ты хадзіла,
Ды каб сонца не свяціла
У вачах табе нідзе!

Тарэся

А каб ты крычала на свой жывот!
Каб табе язык павесілі на гэты плот!
Гарадзілі яго, каб табе загарадзілі вочы!
Каб ты-ж век тут хадзіла па ночы!
Каб ты не даждала святой нядзелі!
Каб на твой язык скучы паселі!
А каб цябе задушылі залозы!

Каб праз твае рэбры сена цягалі косы!
Каб цябе заела нуда!
Брыда ты, брыда!
Падла насатая,
Ведзьма праклятая,
Заткала дурное!..
Вон пашла ты, ліха насланое!

А ўгеня

Ой ты, мешалка, завала!
А, няшчасны квач!
Каб мяне яна вон гнала?!
Вось табе — пабач!

Павярнулася Аўгения
Дынамічна, шустра
І збянтэжанай Тарэсі
Паказала... «люстра»!

Не сцярпела Тарэся абразы,
На Аўгению насыла адразу,
Ды Аўгения стала рубам —
Як-бы дуб саткнуўся з дубам!
Загулі яны, як восы,
Міг адзін — і хоп за косы!
Зашчамілі зубы,
Гыркнулі ад злосці,
І няма тут жалю,
Ні тae літосці.

— Ну, што? З'ела?
— Што? Укусіла?
— На табе!
— На і табе!

Хвіга двойчы ўжо схадзіла,
Двойчы ім насы чапіла
І праехала па лбе.
І прымоўклі. Не пускаюць
З рук суседскіх валасоў,
Толькі зрэдку прагукаюць,

Калі трапна адшукаюць
Забіяцкіх пару слоў.

- Сунастка!
- Капач!
- Мешалка!
- Қвач!
- Заткала!
- Брында!
- Задрыпа!
- Дзындра!
- Ну, пусці!
- Сама пусці!

І не хочуць ці не могуць
Кампромісу тут знайсці.

- Ну, што будзе?
- Скула будзе!
- Табе трасца!
- Табе дзве!

І запыняцца, марудзяць,
А іх рукі ў галаве.

- Ну?
- Гну!
- Каб цябе сагнула ў дугу!
- А каб цябе скруціла ў качаргу!

Перапынак, перадышка.
— Годзе! Будзе вам, нябож!
Ну, палаляліся крышку,
І так будзе, дасць бог, дождж.

Іх тут годзяць
І разводзяць,
А яны,
Як бараны,
Пашчапляліся і квіта,
Толькі пыхкаюць сярдзіта.
Яны-б рады кончыць бойку —

Хіба-ж лёгка ваяваць?
Але як з вайны ім выйсці,
Каб свой гонар захаваць?

— Ну, што будзе?
— А не знаю!
— Дык пусci!
— Пусci сама!
— То-ж табе пусciць я раю!
— Дык турбуешся дарма!
— Дык не хочаш?
— Не, не хочу!
— Ты пусci, пушчу і я.

Асядае пыл жаночы:
— Пусci, ягадка мая!
— Ты пусci, галубка!
— Не, пусci ты, любка!
— Я пусciла!
— І я пусciла.

Так і кончылася чубка.
— Ха-ха-ха! Глядзі, Тарэся,
Хмара прэцца ўжо, ды як! —
Зірк — стаіць Карусь Дзівак: —
— Слухай! Дождж шуміць па лесе! —
І рагоча, аж трасецца,
Аж дрыжыць яго гарляк.

ПЕРШЫ ЗАРАБОТАК

ДОМА

— Ну, Алесь брат, — за абедам
Кажа бацька сыну, —
Годзе бегаць дармаедам,
Красці садавіну,
Таптаць сцежкі ў агароды,
Рэзацца па хаце.
Ты ўжо ўходзіш, брат, у годы —
Колькі яму, маші? —
Роднай матцы сэрца ў грудзях
Злёгку затраслося:
«Ці не хоча аддашь ў людзі?» —
У думках праняслося.
Сам Алесь сямігадовы,
Як ліст, скалануўся,
Бо ў тэй бацькавай прамове
Страх яму пачуўся.
Апусціў ён нізка вочкі,
Глыбей ў кут падаўся.
— Ну, што сціхнуў, як у прочки
Ты ад нас сабраўся?
— Дай хоць з'есці, адчапіся!
Вось прыстаў к дзіцяці!
Еж, Алеська, не журыся! —

Не ўцярпела маці,—
Пойме гутарку якую,
Чуць за хлеб узяўся.
— Няхай есьць, ці-ж я шкадую? —
Бацька адазваўся. —
Еж, Алесь, чаго надзымуўся
Ты, як мыш на крупы?
Ці ад ночы не ачнуўся!
Расплющ свае лупы!
Глянь у вочы мне! Смялее!
Во, так! Малайчына!
Еж, бо крупнік адубее, —
Кажа ён да сына.
Паабедаі з бядою,
Спаражнілі місы.
Абцёр бацька вус рукою,
Твар і лоб свой лысы.
— Ну, дык вось што — чуеш, хлопча? —
Годзе так бадзяцца, —
Няхай качка цябе стопча, —
Трэба чым заняцца.
Згодзен пасвіць ты ўсё лета
У Курганах каровы?
Шэсць рублёў даюць за гэта
Ды халацік новы.
— Ой, няхай-бы пабыў дома! —
Зноў гаворыць матка. —
Ну, куды ён, мал, вядома,
Рана пасвіць стадка,
Толькі высахне у лыка,
Нябось, пасвіць — мука!
— Ат! патрапіць — невяліка
Гэтая навука!
Будзеш пасвіць? — Тут у сына
Бацька запытаўся.
— Ото дзіва! — Малайчына!
Я не ашукаўся.
Ты ў мяне хлапец рапхманы,
Вось люблю за гэта!
Працаваць вучыся зрана,
У маладыя леты.

У Алеся думак многа,
 Ды ўсе думкі новы.
 Твар сур'ёзны, бы ў старога,
 Нахмураны бровы.
 Кінуў ён гульню з сябрамі —
 Трэба дбаць на хату,
 Памагаць ён будзе маме,
 Бацьку, сёстрам, брату.
 Цяпер бацька адзін б'еца
 З ранку аж да ночы,
 Так працуе, што пот льеца,
 Лезуць на лоб вочы.
 Гэтаксама адна маці,—
 Праўда, дасціпная,—
 Адна ў полі, адна ў хаце,
 Корміць, абмывае.
 Мала з дзевак дапамогі —
 Драбяза ўсё, дзеци!
 Сам ён толькі, дзякую богу,
 Жыць здужае ў свеце.
 Без падмогі, сам сабою:
 Ён — дзяцюк, хлапчына,
 Носіць ён вядро з вадою,
 Як стary мужчына!

Потым думкі непрыметна
 Далей залятаюць —
 Чужаніцы непрыветна
 З Курганоў мігаюць.
 Матка страхаў наказала
 Пра жыццё з чужымі,
 Як Алеся навучала,
 Каб ужыцца з імі.

— Трэба змоўчиць, хоць часамі
 Скрыўдзяць або ўшчуюць,
 Хоць нядобрымі славамі
 Злосна пажартуюць.
 Будзь паслушны і цярплівы,

Не лазь у гароды,
Не марнуй ты людзям нівы,
Не рабі ім шкоды...

Адным словам, страх нагнала
На Алеся матка,
І так міла яму стала
Родная іх хатка!
Ды нічога не парадзіш,
Калі служба трэба,
Калі беднасць, як паглядзіш,
Сама просіць хлеба.
Дый Курганы не за морам —
Восем вёрст ад дому,
Над ракою за тым борам, —
Месцы ўсе знаёмы.

Так хлапчынка разважае,
З думкамі гамоніць,
Дух надзеяю ўздымае
І трывогу гоніць.
У вузельчык вось увязан
Скарб яго убогі,
Станік тонкі падпяразан —
Жджэ Алесь дарогі.
Моцна-ж сэрца забалела,
Як ён вышаў з хаты,
Але плакаць не пасмела,
Бо йшоў збоку тата.

У ЧУЖЫХ

- Добры дзень вам, ягамосці!
- Добры дзень!.. Сядайце.
- Ну, вось я прывёў і гosця,
Мал ён, выбачайце.
- Э, нічога, акрыяе,
Дый ён хлопец слушны.
Гадкоў з восем, мусінь, мае?
- Сем у дзень задушны.

У куточку прыхіліўся
Ціха каля лавы
І на ўсё Алесь дзівіўся,
Пазіраў, цікавы.
Глянуў ён у кут украдкам
На таго святога,
Што напісан быў з ягняткам
І глядзеў так строга.
Ён зірнуў на Мікалая
І на Юр'я з змеем,
На святых, што і не знае
І назваць не ўмее.

За сталом былі мужчыны
І стары між імі,
У каторага маршчыны
Злеглі пад вачымা.
Лоб высокі, безвалосы,
Голы, як калена,
Вусы быццам-бы йшлі з носа,
Белыя, як pena.
Пазіралі дзеци скрыва
З печы і з прымурка
На Алеся, як на дзіва
Ці якога турка.

А тым часам стол убрали
Пляшка і дзве чаркі;
У печы весела пішчалі,
Гаманілі скваркі.
Селі піць барыш мужчыны.
Дзед, падняўши чарку,
Кажа: — Дай бог толк з хлапчыны
Нам у гаспадарку!..
Ходзь, Алеська, сюды, брацік!
Бліжай, бліжай, браце!
Распраніся, скінь халацік,
Будзь як свой у хаце.

Падышла і гаспадыня,
Жывая кабетка:

— Павесь шапачку, мой сыне!
З'еж от скварку, дзетка!
Будзеш дужши, небажатка,
Пасілкуйся крышку! —
І падносіць хлапчанятку
Гарэлкі ў кілішку.
Круціць хлопчык галавою —
Піць, моў, не бярэцца;
Скварку, зграбши пяцярнёю,
Есць, аж нос той гнецца...

— Ну, сынок, службы здаровы,
Даглядай сказінку.
Будзеш дома на пакровы...
Не нудзіся-ж, сынку.

Развітаўся бацька з імі
І пайшоў дадому.
Ой, маркотна між чужымі
Хлопчыку малому!

НЕ ВЫТРЫМАЎ

Моцна хлопец занудзіўся
Па сям'і, па маме,
Як-бы свет тут зачымніўся
У гэтай нуднай яме.
Усё тут дзіка, нецікава,
Бы ў яловым лесе,
Кожны вугал неласкава
Глянуў на Алеся.
Усё не гэтак, як там, дома:
Лавы, печ старая,
Кожна реч тут незнаёма
І яму чужая.
Усё — качэргі і аконцы
На нуду наводзяць,
І тут нават не так сонца,
Як там, дома, ўсходзіць.
Ды і людзі не такія,

Іншая гаворка,
І алешнікі не тыя,
Не той луг, узгоркі.

Вышаў з хаты, прытуліўся
Пад грушаю ў полі
І так моцна засмуціўся,
Бы ў якой няволі.
На дарогу пазірае,
Што вядзе дахаты,
Што, як стужка, агібае
Цёмны лес кашлаты.
І так мілы хлопцу сталі
Родныя палеткі,
Лес, што нікнуў ў сіняй далі,
Узгоркі, межы, кветкі,
Хаты, гумны, варывенькі,
Цэрква на грудочку...
Эх, як міла, весяленька
У сваім куточку!
А тут хата, як адрына,
Як хлеў, — свету мала.
І надумаўся хлапчына
Даць адгэтуль драла.
Многа думаў так і гэтак, —
Не бярэ нічога!
А з палетка на палетак
Скача, йдзе дарога...

Ён назаўтра ўстаў ранютка,
Аж да ўсходу сонца,
Чуць што глянуў дзень ціхутка
У хату праз аконца,
Наш Алесь перахрысціўся,
Глянуў на палаці,
А там дзед той разваліўся,
Але ціха ў хаце.
Згроб свой клуначак пад паху —
Загадзя сабраўся —
Асцярожна, поўны страху,
Да дзвярэй падкраўся

І ціхутка — стук у дзверы,
Шугануў у сені!
Сэрца білася без меры,
Трэсліся калені.
Ен кулём, як ліс у норы,
За хлявы, ў задворкі...
Заплыў месячык за горы,
Чуць мігалі зоркі.

Вось Алесь прычхаў дадому,
Стай на прыгуменні.
Страшна ў хату йсці малому —
Гора-утрапенне!
Што рабіць тут, не згадае.
Мо' назад вярнуцца?
Плача хлопчык, аж рыдае,
Слёзы так і льюцца.

Вышла матка, плач пачула,
Бачыць — іх служака!
Матку жаласць агарнула —
Шкода небараку!
— Што-ж ты плачаш? Ідзі ў хату...
Не плач, супакойся.
— Ой, баюся, мама, таты!
— Не з'есць ён, не бойся!

Бацька ўстаў і абуваўся,
Зірк — Алесь у хаце!
Бацька толькі засмияўся:
— Ты ўжо дома, браце?

Той калоціца ўсім целам,
Як-бы грэшнік страшны,
Думаў ён, што ў свеце цэлым
Ён — самы няшчасны.
Апусціў сваю галоўку,
Клуначак трymае,
Кулачком уціхамоўку
Слёзкі выцірае.

— Ну, што гэта за работа?
Адуэрёу ты, Грышка!
Ён—зусім дзіця, блазнота,
Зеленъ, як пурышка...
Дзе служыць яму, дзіцяці?
Ну, куды-ж? Націна! —
Стала бацьку чысціць маці
І кричаць за сына.

— Мне-б тут трэба раскрычацца,
Розум твой жаночы!
Брыдка будзе паказацца
Тым людзям у вочы!..
Ах, лайдак, пястун пракляты!
Лезь на ручкі к маме! —
Плюнуў бацька, вышаў з хаты,
Стукнуўшы дзвярамі.

БАТРАК

Палеская быль

Стогне, вые і галосіць,
Аж гудзе Палессе.
Вецер хмари гоніць, носіць,
Рве салому ў стрэсе.

Глуха гоман далятае
З лесу векавога,
Нібы песня заклятая,
Грозьба, засцярога.

Мітусіцца ў страсе вецце,
Чараты і лозы.
Угнявіўся чагось вецер,
Бы камусьці грозіць.

Толькі-ж ты не страшна, бура,
Тым, хто ў цёплай хаце,
Дзе ёсць запек і пячурা
Ды яшчэ палаці;

Дзе лускоча і палае
Корчык на камінку,
А бабулька гаваркай
Ўспомніць пра старынку

І пачне расказ цікавы,
Як даўней жылося:
Ей у свеце рознай справы
Сведкай быць прышлося.

Бабка Мар'я аўдавела,
Дзэткі паўміралі.
Гаспадарка так змарнела,
І з зямлі сагналі.

Не па праўдзе рассудзілі
Справу маладзіцы.
Дзе-ж падзецца? Прыхілі
Мар'ю чужаніцы.

Вось і служыць, век зжывае
У чужых слугою.
Мусіць, доля ўжо такая —
Век быць сіратою.

Але бабка ўсім давольна
І не мысліць злога
Тым, хто выгнаў сваявольна
З мужніна парога...

А вятруга не сціхае —
Плача і галосіць,
Плача горка і ўздыхае,
Бы ратунку просіць.

А пад тую песню жалю
Бабка, як званочак,
Сыпле слоўкі, бы каралі
Ніжа на шнурочак.

I

— Эх, мой голубе-саколю!
Многа баек ёсць на свеце.
Ці іх спішаш? Ды ніколі!

Толькі праўду запішэце —
Аднае яе даволі.
А тэй праўданькі, нябога,
На свеце багата!
Аб ёй скажа і дарога
І кожная хата,
Скажа добра га і злого
Пра нашага брата...
Вось як думаць часам станеш,
Ды прыгледзішся бліжэй...
Не, саколю, як ні глянеш,
Лепш было-такі даўней!
Меней хітрасці і здзеку
Між людзей тады было,
Лепш вялося чалавеку,
І жыщё раўнай цякло.
Дзеци старших паважалі,
Ну, і слухалі бацькоў.
Людзі цвёрда лад дзяржалі
Ды і меней зазнавалі
І дзяліцьбы і судоў.
У бацькоў мацней трывала
Сэрца, любасць да дзяцей,
І каралі іх, бывала,
Ды лагодзілі часцей.
Меркаваліся — так трэба:
На дабро не пойдзе зло,
Тады нават само неба
Ласкавейшае было.

Памаўчала бабулька хвіліну,
Як-бы ловячы нейкую ніць
Ці мяркуючы, як пра быліну
Ей трапней і зручней гаманіцу.

— Багатыр на ўсю акругу,
Панам жыў стары Адам:
Меў зямлі, кусішча лугу,
Колькі грошай — знаць не нам.
Банк даўней не быў у модзе,

Знаць яго ніхто не знаў:
Пад падрубаю ў калодзе
Ці ў гляках на агародзе,
Хто меў, золата хаваў.
Ну, такіх цяпер німнога
Знойдзеш ты багатыроў.
Пчол адных было ў старога
Соцень тры ды больш вуллёў.
Меў таксама і скаціны —
Рознай жыўнасці стары,
Бульбы, хлеба, садавіны...
Што цяпер гаспадары!
Нават блізка не стаялі,
Ой, далёка ім да тых!
А чаму? — Закон трымалі
Дзедаў-прадзедаў сваіх...
Ды і то сказаць, саколю:
Цесна ў свеце стала жыць,
Нібы сціснулі ўсім волю,
Рук няма дзе прылажыць.

Усяго ён меў даволі,
Жыць-бы толькі, спажываць,
Ды ў адным не меў ён долі:
Не мог дзетак ўзгадаваць!
Мерлі дзеткі, бог іх знае.
Толькі стануть падрастаць,
Смерць бязлітасна-ліхая
Тут як тут. Такая, знаць,
Ўжо ім доля выпадала,
Пакой вечны іх душам.
Маці дух па іх раняла,
Хмурны заўжды быў Адам.
З усіх дзетак засталася
Толькі дзеўчынка адна.
І скажу-ж я: удалася,
Урадзілася яна!
Вочы ясны, ну, як неба,
Колькі ў іх было жыція!
Бачыць-бы самому трэба,

Што было то за дзіця!
Чорнай дужкай леглі броўкі,
Шчочки свежы, як раса,
Погляд — раніца ў пятроўку...
Ну, любота, ну, краса!
Нібы красачка у полі
Між зялёных каласкоў.
Не сказаў-бы ты ніколі,
Што то дочка мужыкоў.

Падрастала — расцвітала,
Як вішанька ў садзе.
Не хоочуы, дзеўка стала
Хлопцаў вабіць, надзіць.
Прыязджалі пад званкамі
Пачцівяя госці,
З гарэліцай, з ручнікамі
Сваты-ягамосці.
Не хацела-ж яе маці
Слухаць тэй гамонкі:
«Едзыце, свацікі, шукаці
У другім месцы жонкі.
Наша дочка — маладзенька,
Хай пабудзе дома.
А за гонар, даражэнькім,
Дзякуем, вядома...»

Ну, дзе ім да Банадысі!
Бог дасць, будзем жыць без іх:
Людзі ў свеце не звяліся —
Лепшы знайдзецца жаніх!»

Так старою гаварыла
Гордасць матчына не раз:
«I-i, дачушка мая міла!
Прыдзе твой, галубка, час!»

Банадысі-ж бы й не дбала,
Есць жаніх ёй ці няма,
Толькі іншы раз, бывала,

Нойдзе нейкая дума,
І на твар бы клопат ляжа,
Цень па вочках прабяжыць,
Але й мацеры не скажа,
Што на сэрцы тым ляжыць.
«Што ты? — маці запытае. —
Чаго стала так хмурна?»
Засмяеца, заспывае,
Развяселіца яна.

II

Жыштё ўшло сваім парадкам.
Як Адам не меў сыноў
Ды рабочых рук няхватка,
То тримаў ён парабкоў.
Спрытны, ёмкі быў хлапчына
Малады батрак Якім,
Першы ў вёсцы малайчына...
Рэдка спрэчаўся хто з ім
Ці то ў сіле, ці ў рабоце,
Што ні ўзяў — спалі агнём!
Шчодра ўсё даў бог сіроце, —
Маладзец быў малайцом.
Чорнавокі, твар прыгожы,
Стройны, звязісты, як сук.
Каб убраць яго, нябожа,
Эх, што быў-бы за дзяцюк!
Ды была адна загана:
Сынам быў ён жабрака
Ды меў долю батрака.
Што-ж? такі быў лёс паганы.

Жыў пры матцы перш хлапчынка,
І была халупка ў іх,
Дзе курылася лучынка,
Дзе туліліся ўтраіх.
Маці сім-тым зарабляла:

Пражу прала ці йшла жаць.
Хлопчык гэтак-жа, бывала,
Йшоў у двор на сенажаць
Ці наймаўся за падпаска,—
Дзе там гроши — хоць за хлеб,
Ды і то была, як ласка,
Покі хлопчык не акрэп.
Башка меў свае дарогі:
Йшоў, абходзячы двары,
На сядзібы, хутары —
Быў калека і уголі
І вымальваў імем бога
Хлеб і іншыя дары.

Як-бы там ні выпадала,
Усё-ж у іх быў свой куток,
Свой прытулак. І, бывала,
У цёплы летні вечарок
Сядзе важна каля хаты
Развяселены жабрак:
«Бач, Крыстына, мы багаты —
Хатку маем як-ні-як.
Есць у хатцы печ, дзве лавы.
Праўда, пень замест стала,
Але ўсё адна хвала,
Калі стол без хлеба, стравы.
А на нашай-жа калодзе
Сальца водзіцца падчас,
Як пашэнціць мне ў абходзе.
О, жывуць і горш за нас!
Хоць-бы гэтак было далей.
Так, старая, ці не так?
Радасць мая ў хлебе, сале.
Я шчаслівы ў кожнай хвалі,
Хоць калека я, жабрак.
Чым-жа кепска? — запытаем...
І вось думаецца мне,
Што мы радасць, шчасце маем
У абрэзé, што на сцяне».

Так стары Казімер стане,
Зняўши торбы, разважаць:
«Дзякую табе, вечны пане,
Што і ў май жабрачым стане
Ніва ёсць і сенажаць!
Ну, ці так кажу, старая?
Мы не горш людзей жывём»...
З дзень Казімер спачывае,
Потым зноў ідзе з кіём.

Ды нядоўга красавала
І такое шчасце іх—
Ліха прыдзе ў адзін міг:
Летам Крыся заняпала
І з пасцелі больш не ўстала.
Што-ж рабіць ім удаваіх?
Разышліся іх дарогі,
Не пайшоў малы Якім
У вандроўку са старым
Абіваць людзям парогі.
Апусцела хатка тая,
Ткуць красёнцы павукі,
Бо няма, бо нехватает
Гаспадынінай руки.
Сам Казімер апусціўся
І асунуўся, азыз,
І халат яго зрабіўся
Комам лат, ануч і рыз.
Ніжэй хатка ў дол ўрастала,
Патачыў яе чарвяк,
І на прызбу, як бывала,
Не выходзіў больш жабрак.
Двор не прыбран, не падмецен,
У халупцы смешце, бруд...
Ох, саколю, непрымечан,
Ды вялік жаночы труд!

Што-ж было рабіць малому?
Рукі дзе яму зацяць?
Не ѹсці-ж з бацькам жабраваць,
Здароваму, маладому!

І ён кінуў бацьку, хату,
Па людзях пайшоў блукаць,
Долі-способу щукаць
За абы-якую плату.
Многа дзе ён быў, сланяўся,
І ўжо сталым дзеецюком
Да Адама ён наняўся
Батраком.

Здольны быў работнік новы:
Пойдзе ў луг касіць мурог —
Ні адзін касец вясковы
З ім управіца не мог.
Палюбіў яго, як сына,
Ім хваліўся гаспадар:
«Ну, і хлопец! Вось хлапчына!
Вось работнік! Вось штукар!»

Добра ўсё йшло і паволі,
Дома кошкаўся стары,
А Якім часамі ў полі
Зранку быў аж да зары.
Ходзіць хлопец за сахою,
Дружна ў пары йдуць валы.
Толькі й чуеш за гарою:
«Гэй, Пярэсты! Но, Малы!»
А як поўдзень падступае,
Зніме з іх Якім ярмо.
«Патаміліся? — спытае. —
Есці хочаце? Дармо!
Адпачынем, папасёмся.
Сонца зрушицца згары,
Зноў у сошку запражкомся,
Мае волікі-сябры!»

Так гаворыць са скацінкай
І пускае на траву,
А сам гэтаю часінкай
Сядзе ў цень на мураву.
І сядзіць ён, штось гадае,

Бы на думках штось было,
І сам сюд-туд паглядае
На той хутар за сяло,
На курганік і на гору,
Дзе дарожка пралягла:
Банадыся ў гэту пору
Яму полудзень нясла.
Усё ў Якіме аж заскача,
Задрыжыць і запяе,
Як здалёку толькі ўбачыць
Постаць мілую яе.
У белай хустачцы з брыжамі
Хутка блізіцца яна.
Вузел хлеба за плячамі,
А ў спарышыках — з пшана
Каша, квас ці інша страва,
Ды гладышык малака.

Вось падходзіць і ласкова
Так зірне на батрака,
«Ну, Якімка, падкропіся —
Папалуднаваць пара».
«Дзякуй, рыбка Банадыся!
Я-ж такі і падараў!
Сяду, што-ж, якраз часіна...
Сядзь і ты бліжэй сюды!»
Есць Якімка, а дзяўчына
З яго цешыцца яды.
«Можа-б ты папрабавала?
Разам есца нейк зрученей».
І дзяўчына ложку брала.
Разам праўда што смачней.

Не яда ім, а пацеха.
Так і горнуцца яны.
Тут і жарты, тут і смехі —
Свята ім той дзенъ будны.
І не раз вось так у полі
Ці ў куточках зацішных
У спатканнях патайных

Часу бавілі даволі.
І ніхто не знаў, не ведаў,
Чым так моцна прыкаваў
Дом Якіма, і ў суседзяў
Ён ніколі не бываў,
Не хадзіў на пагулянкі,
Каб другім не замінаць,
І, апроч свае каханкі,
Не хацеў нікога знаць.
Вечарамі ў сад цяністы
Выйдзе з дудкаю Якім.
Плача дудка галасіста
Плачам жаласным такім.
Банадыся-ж у аконцы
Сядзе, слухае дуду.
Смутна стане ёй бясконца,
Як-бы граў ён на бяду.
Месяц з неба пазірае,
Уздзеўшы срэбраны вянок,
А ёй сэрца замірае,
Млее, просіцца яно...

III

Беглі дні, ішлі нядзелі...
Банадыся-ж і Якім
Шчасце кралі, як зладзеі,
У каханні патайным.
Ды чым далей, то тым болей
Непакоіць думка іх:
Як-жа з бацькаўскаю воляй?
Як са згодаю старых?
Ну, вядома, гэтай згоды
Не дабіцца ім ніяк:
Хто Якім? Галыш, без роду,
Сын убогага, батрак!
А яна — багачка, краля
І адна дачка ў бацькоў.
Проста людзі-б засмяялі!

Хіба-ж лёс яе такоў?
Марна думаць аб той згодзе:
Не, бацькоў ім не ўламаць,
Дык аб гэтай перашкодзе
Лепш маўчаць, не ўспамінаць.
Хай ідзе сваёй чаргою —
Далей будзе ім відней.
Іх каханне-ж той парою
Разрасталася ладней.
Так яно па волі божай
І кацілася само.
І што-ж думалі, нябожа?
Спала з іх плячэй ярмо.

Час быў так каля Міколы.
Помню добра, як цяпер,
Веснавы дзянёк вясёлы;
Нават помню, што ў чацвер
У гасподу да Адама
Зайшлі два гаспадары,
Багацеі гэтак сама,
Як і той Адам стary.

«Як-жа крэпенькі, здаровы?»
«Дзякую вам! Што ў вас чуваць?»
Ну, звычайнія размовы,
І на слова ніжуць слова,
Каб той звычай захаваць
Ды каб спрытна стараною
Грунт сабе падрыхтаваць —
Трэба-ж перш паraphаваць,
А ўжо потым з навіною
Без памылкі выступаць.
І пры гэтым на дзяўчыну
Вокам кінулі не раз:

«Малайчына, малайчына!
Дочка ладненская ў вас!»

Далей-болей,
Мой саколю,

Ды слова па слову
Закідаюць сець на волю,
На дзявоочу тую долю
Раскрываюць змову.

Бо дзяўчына —
Як пташына:
Вылятае ў вырай,
І прыходзіць ёй часіна
Аб сваёй другой айчыне
Пагадаці шчыра.

«А гадаці,
Бацька, маці,
Тут не трэба многа:
Малады наш, Гуль Кандраці —
Першы богач у Загацці,
На знайсці такога».

Госці гладка
Ад пачатку
Павялі гамонку.
«Дык што-ж скажа бацька, матка,
Каб аддаць сваё дзіцятка
У той дом за жонку?»

Глянулі адзін другому
Тут бацькі у вочы —
Выпусціці пташку з дому,
Як відаць, ахвочы.

Пакланілася старая,
З лавы ўстаў стары Адам:
«Што-ж? Няхай бог памагае,
Прыязджайце, госці, к нам».

Як зачула-ж Банадыся
Аб той згодзе, аб сватах,
Ёй і рукі затрасліся,
Сэрца стукае — тах-такс!
Штось хацела ім сказаці

Са ўсёй смеласці, з пляча,
Ды стрымалася дзяўча.
Душна стала ёй у хаце.
Вышла моўчкі вон за дзвёры.
Што-ж рабіць? Ну, што рабіць?
Як ёй гэтыя намеры
Папярэдзіць і разбіць?
Свайго ўспомніла мілога:
«Мілы, любы мой Якім!..
Збегчы трэба — больш нічога,
І паставіць на сваім».

Азірнулася дзяўчына
Ды бягом у сад, за сад.
Вось лясок і раўчавіна.
За ляском яе хлапчына
Рэжа скібы рад у рад.

Банадыся

Ой, Якімка! Гора, ліха!..
Пагаворым, любы, крыху.

Якім

Што такое? У чым справа?

Банадыся

Справа кепска, нецікава!
З-пад Загацця ягамосці
Непрашана прышлі ў гoscі
Мяне сватаць за Кандрата.
Даюць згоду мама, тата,
Толькі я адна нязгодна.
Што-ж рабіці, мілы, родны?
Засталося часу мала,
Ды не ўсё-ж яшчэ прапала:
За табою стала слова,
Я-ж на ўсё, на ўсё гатова!

Спахмурнеў батрак,
Аж змяніўся ў твары.
Вочы зораць, бы-з пад хмары,
З тропу збіты небарак.

Банадыся

Што-ж маўчыш, Якімка любы?
Ты-ж не хочаш маёй згубы?

Якім

Як відаць, разлучымся, нябога!..
А для мяне... адна дарога...

Банадыся

Што я чую? Ох, ты губіш
Мяне бедную, Якім!
Ці мяне ты ўжо не любіш?
Ці ўгнявіла цябе чым?
Ці ты лепшых слоў не знаеш,
Апроч гэтых жорсткіх слоў?
Ці другую сабе маеш,
А мяне забыць гатоў?

Якім

Забыць цябе, дзяўчынку дарагую?!
Ды дзе-ж знайсці такую!
Не, любая! Не, не!
Ніколі!
Няхай не будзе шчасця мне,
Няхай не будзе долі,
Калі-б цябе змяніў я на другую!

Слухай, сэрца Банадыся!
Каб цябе я не любіў,
Каб з табой мы не съшліся,
Мо'б я больш шчаслівы быў.
Толькі-ж я табе ці пара:
Я — слуга твой і батрак.
Бацька мой — стары жабрак...
Горка мне твая ахвяра!
Ты — красуня, ты багата,
А я голы, як сакол,
У мяне будка, а не хата,
Ды і тая ўвайшла ў дол,
Апусцілася ў зямлю...
Дзе-ж цябе я прытулю?

Банадыся

Толькі той і перашкоды?
Ой, Якімка мой дурны!
Мы такі-ж і не блазны,
Прыдзэм так, давай, да згоды.
Мы тайком у цэркву пойдзэм —
Поп за гроши дасць нам шлюб,
Будзем жыць і способ знайдзем.
Крэпак ты, Якім, як дуб.
Ці-ж палохацца работы?
Ці няздолъны працаўца?
Што нам гэтыя турботы!
Зможам кут асталяваць!

Прасвятлеўся твар Якімаў,
Пугу вобземлю шпурнуў.
Смела ўскінуў ён вачыма
І кудрамі страсануў.

Якім

Я, саколка, не баюся
Ніяке працы!

Куст — мае палацы!..
У ярмо сам запрагуся,
Пацягну не горш вала, —
Ты-б шчаслівая была!..
Не! Не згінем мы з табою,
З маёй рыбкай залатою!

У вочы ёй Якім зірнуў
І да сэрца прыгарнуў.

IV

І вось потайкам, цішком
Усё яны абмеркавалі,
Гладка ўсе канцы схавалі.
Справа стала за папом.

Тым-жа часам Гуль Кандраці
Са сватамі п'е ў іх хаце,
Вусы круцячы рудыя —
Што-та, моў, за я! Куды я!
Банадыся-ж прытоена
Сядзіць на тых запоінах,
Далёкая ад Кандрата
І ад дома і ад свата.
Дзень вяселля назначылі,
Ды вяселля не бачылі...

У бліжэйшы час па гэтым
Святою нядзеляй
Пайшла дзеўка макам-кветам,
Як кажуць, з кудзеляй.

Не адна пайшла ўцякачка,
А з сваім Якім.
Што багацце? Лепиш батрачкай!
Хай яно йдзе дымам!

Ці-ж ёй сэрца заняволіць,
Жывучы з багатым?

Лепей з любым у нядолі,
Без прытулку-хаты.

У нядзельку на світанні
Па дарожках патайных,
Каб нікто не бачыў іх,
Ідуць лёсу на спатканне.
Кончыў поп ужо маленне.
Да папа яны ідуць,
Пад яго благаславенне
Сэрца боязна нясуть.

«А дзе вашы бацькі, дзеткі? —
Поп іх строга запытаў. —
Дзе сваты? Дзе дружкі? Сведкі?
Хто на запаведзь даваў?
Ці не збеглі вы ад волі
Блізкіх кроўных і бацькоў?
Не звянчаю вас ніколі»...

Холад веяў ад тых слоў.

Банадыся

Змілуйся, бацюшка,
І нас ты звянчай!
Што праўда, то праўда —
Парушан звычай.
Мой бацька багаты,
А ён — наш батрак.
За беднага-ж пэўна...
Ні гэтак, ні так.

Якім

Назначце, бацюшка, цану
І выбачце нам гэтую віну,
Але нас павянчайце.

Не, на гэта выбачайце!
 I не ведаю я вас.
 Разбираща-ж мне не час:
 Можа вы у першай стрэчы,
 Можа вы — брат і сястра.
 Што-ж вянчаць так недарэчы?
 Не, не месца, не пара!
 Не, няма благаславення!

Якім

Калі так, то што рабіць?
 Мы ўсёроўна па сумлennі,
 Як муж з жонкай будзем жыць!

Банадыся

Пакляліся мы
 Жыць у пары век.
 Што паробіш тут?
 Утаўчэцца нейк.

Так сказаі і выходзяць,
 Пастаялі на дварэ.
 Смутак, клопат іх бярэ —
 Чаго-ж дарма час тут зводзіць?

Вышаў поп, скакаўши, ў сені,
 Жаль да іх пачуў стары,
 Бачыць, сталі на калені
 Прад царквой на цвінтары.
 Там у шчырасці сардэчнай
 Пакляліся ў згодзе вечнай
 Разам несці клопат, гора
 I ісці рука ў руку
 Без папрокаў, без дакораў,
 Што-б ні стала на вяку.

Поп крануўся згодай ток
І іх шчырасцю такою,
На цвінтар да іх ідзе,
Сам у цэркву іх вядзе.

П о п

Бачу згоду вашу, дзеткі!
Дай бог згодна век вам жысь.
Што-ж, ідзеце ў цэркву, кветкі, —
Павянячу, так і бысь.
На сябе віну бяру я,
Хай вам бог грахі даруе.

З імі ў цэркве памаліўся,
Службу справіў, адчытаў.
Як-бы камень з іх зваліўся,
Як-бы іншы свет ім стаў.

в

Непрыветна выглядала
Хатка дзеда-жабрака.
Павуццё куты заткала,
Дзьмула з кожнага кутка.
На аконцы вечер пылу
Цэлы пласт нае́с, нагнаў.
Там царыў спакой магілы,
Дух бядоты панаваў.
Печ асела, грунт загніўся.
У печы гліняны гаршчок
Сіратою прыхіліўся,
Стаў нячэпаны ў куток.
Парахнелі марна лавы,
Дух пракіслы патыхаў,
А сталом быў пень трухлявы,
Што Казімер так кахаў.
Усё пра беднасць тут казала,
Пра нядолю бедака, —
Непрытульна пазірала
Хатка дзёда-жабрака.

I вось раптам надвячоркам
Хатка тая ажыла.
Там пачулася гаворка,
I быў рух каля стала,
Праўдзівей, каля калоды,
Што служыла ўжо сталом
Незапамятныя годы.
А дзед ходзіць сакалом,
Бо-ж і рад-такі старэчы,
Што жыве ён недарма.
Ен патупаў каля печы:
Пляшкі часам ці няма.
Да гарэлкі-ж дзед быў падак,
Майстар быў кручок загнуць,
Як-жа ў гэтакі выпадак
Пару чарак не кульнуць?
У Казімера старога
Быў і скорам пра запас —
Скруткаў некалькі каўбас.
«Што гнявіць мне пана бога?» ---
Гаварыў стары не раз.
Малады пайшоў па воду,
Потым дроў схадзіў прынёс,
А дзед торбы ператрос,
Цягне ўсё на стол-калоду.
Маладая прыбірала,
Мыла, чысціла, мяла,
Павуціну, пыл зганяла, —
Гаспадынін рэй вяла.

Як усё было прыбрана —
Зашалілі там свято,
I халупка нечакана
Заіскрылася, як шкло.

Дзед Казімер

O! такі-ж недарма
Кажуць тыя людзі:
Убяры ты і пень,
To хароши будзе!

Не, дапраўды: зірні —
Што за хата стала!
Хат такіх на сяле
Ты налічыш мала.
А за гэта за ўсё
Гаспадыні хвала!
Ну, то сядзем за стол
Ды вяселле справім.
Малады з маладой!
Сядзьце тут на лаве...
Дадуць чосу бацькі
І мне разам з вамі.
Ну, ды покі той суд,
Пабалюем самі.
І закуска тут ёсьць:
Хлеб, блінцы, каўбаскі...
І вы будзеце жыць
Сяк-так з божай ласкі...

Прыступаюць да вячэры.
Чуюць — ходзяць пад акном!
Потым раптам хтось у дзвёры
Барабаніць кулаком!

VI

«Дзе-ж то, бацька, наша дочка?
І Якім бы ў воду кануў...
Дзень праходзіць, скора начка...
Вышаў-бы ты сам ды глянуў.
Проста дзіва, і ніколі
Не бывала такіх штук.
Што ўжо гэта за сваволя!
Што ён думае, блазнюк?»
Непакоіцца матуля:
«Не, не так яно, не так!
І Якім на тыя гулі
Не аматар, не мастак.
Ёсьць тут, ёсьць тут штось напэўна —
Зніклі зранку і няма

І прапалі неспадзеўна...
Ой, тут нешта нездарма!»

Усяк маци разважае —
А мо' гэта, а мо' то...

М а ц і

Ой, дурніца-ж я старая!
Бацька! Ведаеш ты што?
Я — сляпая, ты — дурны:
Пэўна-ж любяцца яны?
Пасудзі, падумай сам...
Ото-ж сорам будзе нам!

А д а м

Ну, ты скажаш! Лепш маўчы,
Вады ў ступе не таўчы!
Мо' пайшлі дзе на гулянне —
Ці-ж яны манахі?
Кінь ты гэтыя гаданні
І пустыя страхі!

М а ц і

Ой, глядзі, глядзі, стары!
Удзяруць нам штуку.
Ліха выпаўзе з нары,
Будзе, будзе гуку!

А д а м

А, не бойся,
Заспакойся —
Не будзе нічога.
Хай гуляюць —

Права маюць,
Не судзі іх строга.
Хлопець сталы
Ды прыўдалы
І не з гліны-ж можа!
Разам стануць —
Люба глянуць,
Так яны прыгожы!

М а ц і

Пляцеш нямаведама што.
Ты яму дзесяць, ён табе сто.
Хоць падбаў-бы аб дзіцяці,
Усё яму нічога.

Аж угневалася маці
 Ад тых слоў старога.
А сама гадае матка
 Над праявай тою:
У чым загваздка, загадка?
 Што з яе дачкою?
І тут раптам нечакана
 У галаве старое
Закружыліся пагана
 Думкі іншых роі.
Цяпер толькі ясна стала, —
 Дзе-ж быў змысл жаночы! —
Як дачушка паглядала
 На чорныя вочы.
Цяпер толькі прасвятлела
 Матчына галоўка,
Як лавіў ён анямела
 Дзявочае слоўка.
Цяпер толькі зразумела, —
 О, дурная маці! —
Чаго ў садзе дудка млела,
 Не давала спаці.
А тут зараз пагалоска
 Па людзях шапоча,
Што батрак з іх ласкі боскай

Быць іх зяцем хоча,
Што дачка іх у Загашце
Не пойдзе за Гуля,—
Гуль пры ўсім сваім багаці
Застанеца з дуляй.

Маці далей не ўтрывала,
Вышла з хаты ды трушком
К жабраку пашыбавала . . .
Загуменнямі, лужком.
Падыходзіць пад аконца,
Зірк — не верышь і вачам:
Банадыся, яе сонца,
Божа мілы! там! ох, там!
Маці руکі заламала,
Зноў назад бяжыць яна,
З гора намітку сарвала.

М а ц і

Божа! Ў чым мая віна?
Ой, сорам нам, сорам!
Ды што скажуць людзі?
Жыць у такім брудзе!
Цешся-ж маім горам,
Рвеце-ж мае грудзі!

Прычытвае, плача матка,
Валасы рве, бы ў агні.

М а ц і

Будзь-жа ты, маё дзіцятка!..

А д а м

Стой, старая! Не кляні!
Кінь ты выць на міласць бога!

І пайшла ўжо і пайшла!
І не смей і мысліць злога,
Утрымай язык ад зла!
Бо-ж яна нам не чужая,
Бо-ж яна у нас адна.
Гм! праклёнам пагражаете!
Моўчкі гора пі да дна!
І чаго так ужо вар'яцесь?
Ідзі лепей у клець,
Прыбярыся, як трэба, сама,
Не зводзь часу дарма
Ды каробкі сціха
Накладай давярха
Розным скарбам-дабром:
На вяселле папром!

VII

Два разы адно і тое
Не любіў казаць стары:
Што сказаў — слаўко святое,
Хоць тапіся, хоць гары.
Вышла борзда ў клець старая
І кублы вярнуць давай.
Жыва кораб набірае
Сырам, маслам цераз край.

А д а м

Ну, старая, пойдзем з богам —
Што ўжо гневашца тут нам.
Не паможа больш нічога,
Як зрабілася ўжо, маці,
Дык няхай і будзе так.
Што-ж, батрак ён, ну, батрак.
Я-ж не мыслю зла дзіцяці.

М а ці

Дык што-ж, бацька, ўсё гатова,
Пойдзем, раз ты хочаш так.

Надзеў бацька халат новы,
Маці — чысты андарак,
Цемачком ідуць старыя
У халупку да дзяцей.
Не чакалі маладыя
Дарагіх такіх гасцей.

А д а м

Добры вечар, зяць малоды!
Добры вечар, гаспадар!

І стаўляе на калоду
І гарэлку й божы дар.

Дзед стары быў як аглушан,
Як-бы гром яго прышыб,
І язык стаў непаслушан,
Не варочаўся, прыліп,

Банадыся бацьку ў ногі:
«Не карай нас, татка, строга!
Глянь ласкавымі вачыма.
Гэта я звяла Якіма.
З ім тайком і звяячаліся,
На тваю дабрату спадзяваліся».

А д а м

Ну што кара тут паможа?
Толькі-ж, дзеткі, так нягожа...
Злосці я на вас не маю
І караць не буду вас.
Што-ж? Добра вам пажадаю!

Са сцяны ён зняў абрэз,
Той стары абрэз, каторы
Дзед Казімер паважаў

I прад ім так шчыра ў горы
Усе надзеі пакладаў.
Маладых благаславілі:
«Ну, дай божа шчасця вам!»
Іх на покуць пасадзілі.
Выпіў, змяк зусім Адам.
Па плячы пастукаў зяця:
«Чуў, Якіме? Батраком
Працаўаў ты ў маёй хаце,
Цяпер будзеш прымаком!»

Больш гарэлка разбірае,
Стаў банкет іх ажываць,
І Адам ужо гукае:
«На які чорт лепшы зяць?»
Зашумелі, разышліся,
Падабрэў стары ў канец:
«Малайчына, Банадыся!
Маці, праўда, маладзец?»

Дык вось як, саколю, бывала даўней.
Ці блага, ці добра — вам збоку відней.

ПРАПАУ ЧАЛАВЕК

Каля карчмы шум і гоман,
Зык сялянскіх галасоў.
І, здавалася, сам Нёман
Змоўк, каб сцяміць колькі слоў,
І каціўся гэтак плаўна,
Поўны, звлісты, як змей,
Агібаў узгоркі спраўна,
Потым зноў бег спакайней.
І ніколі не маўчала
Гэта мора-грамада.
Тут і радасць месца знала,
Уздыхала тут бядা.
Як рой пчол, гулі мужчыны,
Гаманілі аб зямлі,
Разбіралі ўсе навіны,
Усе інтэрасы вялі.
Ды і то сказаць: ніколі
Дня спакою не было —
Ці то выпадак у полі
Калыхаў падчас сяло,
Ці то ў лесе з кім здарэнне
Наконт пашы або дроў, —
Усё будзіла разуменне
Бедакоў-гаспадароў.
Толькі ў гэты раз трывожна
Нейк шумела грамада.
Зразу сцяміць было можна,
Што тут вынікла бяда.

А дзін селянін

Ой, не, хлопцы, набок жарты —
Рудзік мой выў нездарма!
Хоць вазьмі ды кінь на карты:
Трэці дзень яго няма!
Каб, крыі божа, утапіўся,
Дык няпраўда — ўжо-б усплыў.
Можа хіба ў корч забіўся
Ці загнала дзе пад плыт.

Другі селянін

А мо' хто забіў, глядзеце,
На Яхіма меўши злосць.
Нешта нейкае тут ёсць,
Людзі-ж розныя на свеце!

Трэці селянін

Ці доўга забіць чалавека?
Як грушу звярзі на вярбе:
Свіснуў па лбе — і канец табе!
Знойдзеца гэтакі дока, умека.
Між людзьмі, як ніколі,
Развялося брыды,
І лаві, шукай ветру ў полі —
Умеюць замесці сляды!

Стары Юрка

Не, Матэва! Не, браток,
Знойдзеца след, галубок!
Будзе праўда ўся раскрыта,
Як яе ні замятай:
Хоць вадой яна заліта,
Але, браце, памятай —
Усплыве наверх яна,
І не будзе патайна!

Соцкі

Ды што тут мянціца языкамі,
З пустога ў парожняе ліць?
На Нёман хадзем з бусакамі,
Каму гэта справа баліца!
Усё адзін чорт:
Памёр той Гаўрыла,
Ці скула яго задавіла,
Агледзець-жа трэба хоць норт.

Першы селянін

Да хоць-бы якія канцы нам у руки,
Ці гэтак, ці так.
Прапаў, небарарак,
А жонцы пякельныя муکі.
Сказаць-бы, за светам
Быў выпадак гэты,
Не так-бы і крыўдна было.
А тут, як на зло,
На людзях прапаў у сяле...

Другі селянін

Цікавасць з ім, братцы, але!

Гамоняць мужчыны,
Шукаюць прычыны,
Дзе мог-бы падзеца Яхім.
Варожаць ды судзяць.
Узрушаны людзі
Здарэннем ліхім.

II

Ля Яхімавае хаты
Дзве кабеціны сядзяць.
Змучан горам твар Агаты,
Вочы смутна так глядзяць.
На руках дзіця малое,
Двое больших па бакох.

Цётка Наста

Вось дык ліха насланое!..
Ды мо' вернецца, дасьць бог.

Так Агату разважае
Цётка Наста і сама
Мала ў гэтым веры мае.

Агата

Ой, не, цётачка! Няма,
Як відаць, жывога ў свеце.
Тыдзень часу, пасудзеце.—
Як пайшоў у чацвер з дому,—
Тут-жа блізенъка зусім, —
І няма і невядома,
Дзе ён, бедны, і што з ім.
Хоць-бы ведаць, што з ім стала, —
Не адхіліш ты бяды, —
Жаласьць сэрца-б так не рвала,
Менш гадалася-б тады.

Цётка Наста

Так, галубка, на ўсё воля божа,
А было-б лягчэй,
А нудота гэта — што яна паможа?
Толькі душу муціць, толькі сэрца гложа,
Не самкнеш вачэй.
Так, Агатка. А свайго-ж мы лёсу
Не мінём ніколі:
Смерць усюды знайдзе, прыдзе безгалоса,
Замахнецца нагла, натачыўши косу,
Ці дома, ці ў полі.

Агата

Так то так, ды нелюдская
Доля выпала яму!

Дзе душа яго блукае?
Хто па ёй паспагадае?
Каму ходзіць то, каму?
Ну, знайсці-б хоць нежывога
Ды па-людску пахаваць.
Ох, Яхімка, ох, нябога!
Дух твой будзе смуткаваць
Без прытулку, без магілы.
Ды што зробіш, божа мілы!

I Агата раз дваццаты
Пачынала свой рассказ,
Як Яхім выходзіў з хаты
У астатні свой той час.

А г а т а

Стай ён хмурны, задуменны,
Як-бы нешта ўсё тай ў.
Твар зрабіўся, бы каменны,
Думку нейкую наси ѿ.
А да працы бы ў ахвочы,
Рук ніколі не склада ў,
Зранку тупа ў аж да ночы
І ў самоце штось гада ў.
А паглядзіць — недахватка,
Беднасць лютая ва ўсім:
Хле ў някрыты, бедна хатка,
А падправіць няма чым.
А ўсё гэта не давала
Нават беднаму і тхнуць.
«Кінь Яхім, — скажу, бывала. --
Дасць бог, дзеци падрастуць,
Сяк-так будзем жыць, — кажу я, --
Дык што нудзіща дарма?»
А ён нават бы й не чуе,
Непакоюся сама.
Урэшце стай ён забываца:
Ідзе, спыніцца, стаіць.
Аж нейк стала я баяцца —
Розум штось яму труіць.

Успароўся яшчэ цёмна,
Плыт пайшоў ён прыбіраць.
І людзей шмат каля Нёмана,
А плыта, як мост, стаяць.
Вось і вечар, я чакаю,
А яго няма й няма.
Што тут думаць, не згадаю,
Бы глынула яго цьма.
А няйначай — ў задуменні
Аступіўся ён, упаў
Ды пабіўся аб бярвенне,
Бо дзе-ж дзеўся-б ён, прапаў?

Цётка охнула глыбока,
Азірнулася кругом
І слязу абцерла з вока
Жорсткім зрэбным хвартухом.

III

Гоман, вохі і здзіўленне
Непакояць больш сяло:
«Ось праява! Ось здарэнне!»
Толькі й гутаркі было.
Больш за ўсіх жанкі трашчалі,
І адна перад другой
На праяву выкладалі
Меркаванні, погляд свой.

Цётка Магда

Ну, няйначай, як заблі
І засунулі пад плыт.
Хлёрка сёлскі, гаварылі,
На яго даўно сярдзіт.

Гэты давад разбіваўся.

Жанкі

Каб забілі, Магда, знай,
Хоць які-б, а след астаўся,
Як канцы тут ні хавай.
Не камар-жа ён, не голка,
І астаўся-б нейкі знак.
Што плясці дарма, саколка?
Тут яно было не так!

Тацяна

Ой, сястрыцы! Мне здаецца,
Што ён праста кінуў дом
І цяпер мо' дзе смяецца —
Верыць нельга ім, гадом!

Ды Тацяну ўняў Сымонка,
Яе дзядзька, і падцяў:
— Каб ты была яго жонка,
Ён даўно ўжо-б маху даў.

Тацяна

Твой язык мне ў косці ўеўся!
Ото, дзядзька, як малы!
Ну, то дзе-ж бы ён падзеўся?

Дзядзька Сымон

На той свет пагнаў валы.

А тым часам пра Яхіма
Байкі ходзяць па сялу,
Быццам ён у дзеда Кліма
Сядзеў з люлькай на калу,
Апусціўшы на плот ногі,
На сяло трос кулаком.

Цётка Юста

Ой, не быць дабру, нябогі,
З тым Яхімам дзіваком!

Наводзіць ён чары —
Не было-б пажару!

У другім канцы хадзілі
Чуткі іншыя зусім:
Гаварылі-гарадзілі,
Што апоўначы Яхім
Па сцяне ўзлез на званіцу,
У хаўтурны званіў звон,
Ішоў на могілкі ў капліцу
І літанне правіў ён.
А другім Яхім прысніўся,
І дзіўны быў адзін сон:
З хаты ў хату чмут насіўся,
Як чаўнок каля красён.
Сон дзіўны прысніўся Ганне.
Так рассказала яна.

Ганна

Ось, здаецца, на змярканні
Едзем з Пётрам мы з млына.
Толькі мы ставок мінаем,
Бачым — ён! Ківае нам.
«Гэта ты, Яхім?» — пытаем.
«Я, — адказвае, — я сам!»
І такі, нябож, ён смутны,
Такі змучаны, худы.
Просіць голасам пакутным:
«Выньце вы мяне з вады!
І душы спакой вы дайце!»
Так і кажа ён, бядак:
«Ды па-людску паахавайце.
Смокча мяне ў вадзе рак,
Жвір мне вочы засыпае,
Чараты растуць на мне,
І вартуе ноч сляпая,
Лёгшы каменем на дне».

З захапленнем, з заміраннем
Сон той слухалі жанкі.

Не было канца ўздыханням:
«Ой, пакутнік-жа які!»
І ў страшэнным абурэнні
На мужчын валіць пайшлі,
Бо даўно-б яго знайшлі,
Каб на грош таго хацення.
А ён, бедны, мокне ў яме,
І ядуць яго ракі.
І жанкі ўзяліся самі
Цела вызваліць з ракі.

— Жаначкі! — Антоля кажа, —
А вы ведаеце што?
Вось я знаю, хто пакажа
Нам Яхіма! — А ну, хто?

А н т о л я

Трэба міску ўзяць, сястрыцы,
Свечку ў місцы запаліць,
Што свяицаюць на грамніцы,
І ў ваду яе пусціць.
Але толькі трэба зрання
Гэта, любачкі, зрабіць...
І дзе міска з свечкай стане,
Там ён, бедны, і ляжыць.

IV

Яшчэ добра змрок не згінуў,
Чуць гарэў усход нябес,
І агністы блеск раскінуў
На узгоркі і на лес,
А жанкі ўжо чарадою
Удоўж Нёмана ідуць
І з свяицонаю вадою
Свечку ў місачцы нясуць.
У жанок аж сэрца б'еца,
Нейкі страх на іх напаў,
І страх гэты ўсім, здаецца,
Языкі ім завязаў.

Вось і гак і плёс адкрыты,
А за гакам — чорны вір.
Нёман коціца сярдзіта
Ды на дне ганяе жвір,
Круціць, верціць, як шалёны,
Ажно леечкі бягуць,
Точыць, рве бераг зялёны,
Ачасае сабе пуль.
На гаку жанкі пасталі.
Тут, з высокіх берагоў,
Цені на вадзе дрыжалі —
Жэрдкі леташніх стагоў.
Як у люстры, адбіваўся
З таго берагу вятрак,
І на хвалях калыхаўся
Лесу верх, нібы разак,
Уверх кінуты зубамі,
І алешнік малады,
Бераг Нёмана з кустамі
І высокія груды.

Ганна

Што-ж, сястрыцы, пусцім з богам.
Трэба свечку запаліць...
Бог нам будзе дапамогай...
Бачце, свечка як гарыцы!

— Божа мілы! — ўсе ўздыхнулі. —
Ну, што-ж, Ганначка, пускай! —
Міску лёгенька папхнулі:
— Плавай, місачка, шукай!

Перш нейк цяжка, неахвотна
Міска стала адплываць,
Як-бы ёй было маркотна
Гэты бераг пакідаць.
Потым плытка за вадою
Робіць круг... адзін, другі...
Вось раўняеца з вярбою,
Агібае куст дугою,

Піша борздзенька кругі!
Носіць Нёман, як сам знае,
Тую міску-чарапок.

— Ах, галубкі! Як жывая! —
Крыкне хто-небудзь з жанок.

Г а н н а

Так і сяк яна шыбуе:
То назад, то ўбок ідзе!

А н т о л я

Гэта божа моц кіруе
І на троп яе вядзе.

А тым часам міска далей
Ідзе, ладзіца на плёс.
Хлесянуў тут Нёман хваляй,
Міг — і ў вір яе панёс!
І над цёмнай глыбінёю,
Дзе ён пеніўся, бурліў,
Нібы крэпкаю рукою
Завярцеў і закруціў,
Закруціў і не пускае
Ані ўзад, ані ўпярод,
Кружыць міску і ганяе
Страшны той вадаварот.
А жанкі ўсе чарадою
Ціха берагам ідуць
За той міскай і вадою,
Цуда нейкага там ждуць.
Ідуць важна крок за крокам,
Не спускаюць міску з вока.
А яна памалу з віру
Выбіваецца на плёс,
І яе ў чарот, аіры
Нёман роўненъка панёс,
Далікатна, асцярожна,
Дзе павольней, дзе барзджэй,

То адкіне ўзад трывожна,
То ўпярод рване дужэй.
І так з сажань правандруе,
Потым зноў нясе стралой,—
Нёман цешыцца, жартуе,
Нібы з забаўкай якой,
Ды у букуту мчыць з разгону.
Міска круціца ваўчком,
А жанкі глядзяць здзіўлена,
Кінуць слоўка шапатком:
«Ото божа моц! А любкі!
Ах, як хорашанька йдзе!
Куды-небудзь-жа, галубкі,
Нас яна ды прывядзе!»

Тут — і скуль ён толькі ўзяўся,
Як-бы чорт яго нагнаў,—
Комель жэрдкі увязаўся
І як злыганы прыстаў,
Каля міскі завярцеўся,
Шпарка йдзе ў яе сляды,
Разгуляўся, раздурэўся,
Як той хлопец малады:
Міска ў букуту — ён за ёю,
Міска скокне — і ён скок,
Не дае ані спакою,
Так і цісне крок у крок.
Ды нядоўга плыў з увагай —
Раздурэўся надта ён
Ды знячэўку, як-бы шлягай,
Плясь у міску, як у звон!

— Ах! — тут разам закрычалі,
Аж падскочылі жанкі.
Расступіліся ўміг хвалі
І глынулі чарапкі.
Комель жэрдкі адзінока
Стаў пры беразе ў траве,
Толькі свечка, лёгшы бокам,
Далей з подскакам плыве.

— Мая свечка! А, сястрыцы,
Ой, лавіце — прападзе!
Падабраўшы край спадніцы,
Тэкля шусь! бяжыць к вадзе.
Ледзьве-ледзьве утрымалі,
Адцягнулі на грудок.
І ўсё змоўкла, толькі хвалі
З плачам б'юцца ў беражок.

Ціха Нёман калыхаўся
У высокіх берагах.
Гай дубовы адбіваўся
У яго дробных грабяніях.
Цёмны лес сцяной зялёной
Цесна бераг абступаў
І на нёмнаве лона
Цікаваўся, заглядаў,
І далёка кідаў цені
У вячэрній цішыне
Ды шаптаў у задумені,
Як-бы гіmn складаў вясне.
Шчодра сонца разлівала
Бляск прыветны і цяпло.
Поле жыццем трапятало,
Усё спявала і цвіло.
А над саменькай вадою,
Дзе размашытай дугою
Нёман лукі агібаў,
Пад дзяругаю старою
Труп, разбухшы ўвесь, ляжаў.
Збоку Нёман гойдаў воду,
Залацілася жарства,
Толькі труп парушваў згоду
І той вобраз хараства.

ЯК ЯНКА ЗАБАГАЦЕУ

Ходзіць Янка за сахою
Пры дарозе ў полі,
Конік мернаю ступою
Клыгае паволі,
Ледзьве-ледзьве цягне сошку
Замухрышка сівы.
Глянуў Янка на дарожку —
Божа літасцівы!
Што за дзіва, за праява?
Ці то здань якая?
Пышны белы конь рухава
Горы прабягае,
Мчицца птушкай лёгкакрылай,
Бураю нясецца.
Пышуць персі яго сілай,
Дол над ім трасецца.
А сам коннік так убранны,
Што аж слепіць вочы.
Хто такі ён, госьць нязваны? —
Янка ведаць хоча.
Пад'ядзжае і гаворыць:
— Памажы бог Яну!
Пазірае Янка, зорыць,
Кажа: — Дзякую пану!

Стайць Янка, разглядае
Пышнае убранне,
Не стрымаўся і пытае:
— Куды едзеш, пане?
— Еду к богу, чалавечা! —
Янка ўтарапіўся:
— Як то к богу? То-ж далеча!
Каб з пуці не збіўся.
Згубіш збрую залатую,
Конь твой падаб'еца. —
Янка думаў — пан жартуе
Ды з яго смяецца.
— Мы як бачыш, духам-бурай
Даляцім да бога,
Бо я — ведаеш ты? — Юрый,
Проста мне дарога.
— Ці то можа быць?! — пытае.
Юрый мой свяценькі! —
Моліць Янка і ўздыхае:
— Слухай, дарагенъкі!
Запытай у бога, мілы,
Запытай-жа, родны,
Чаму бедны я, пахілы,
Голы і галодны?
І малюся штодня богу
І жыву як трэба,
Не пускаю я ў дарогу
Жабрака без хлеба...

Юрай

Добра, добра, запытаю,
Аб табе я далажу,
А назад як завітаю,
Усё да слова раскажу.

Янка

Шчыра дзякую за гэта я раней,
А каб яно было вярней

Ды з думак тых часамі не сышло,
Для памяці пакінь сваё сядло!

На каня без сядла
Юрай як зірне,
Дык, была не была,
Успомніць пра мяне,
А як вернешся сам,
Я з падзякай аддам.

Юрай

На сядло, каб быў спакойны,
Хоць не верыць непрыстойна.
Вернеш мне, як я прыеду.

Так сказаў і знік без следу.

А назаўтра ў тую-ж пору
Скача зноў конь белы
Цераз рэчкі, лес і горы
Вольны, дужы, смелы.
Пад'язджае божы Юрай
І каня спыняе,
Ды на Янку нейк спахмурा
Погляды раняе.
Янка зноў на прывітанне,
Ідуchy загонам,
Як і ў першае спатканне,
Дзякуе з паклонам.

Янка

Святы Юрай! Ці пытаўся
Пра мяне ты ў бога,
Чаму бедным Янка стаўся,
Хоць працуе многа?

Юрай

Пытаць я пытаў...

Янка

І што бог сказаў?

Юрай

І не ведаю, брацішку,
Гаварыць табе ці не?
Дай хіба падумашь крышку...
А бог вось што сказаў мне:
«Таму Янка і галее,
Што папраўдзе жыць умее.
Калі-ж хоча быць багаты,
Скінуць зрэб'е сваё, латы, —
Няхай круціць і шальмуюе
Ды аб праўдзе не сумуе».

Янка

Залатыя слова,
Хоць, сказаць, не новы,
Шчыра дзякуй!..
Но, каняка!

Юрай

Стой, дабрёдзей!
сядло дзе?

Янка

Сядло, кажаш?

Юрай

Ну, але.

Янка

Скуль мне ведаць аб сядле?

Юрай

Кінь свае ты жарты, Янка,
Мне цяпер не да таго!

Янка

Хай заб'е мяне маланка,
Қалі бачыў я яго!

Юрай

Што клянешся, чалавечা?
Ну, нашто-ж у вочы лгаць?
Быў я ўчора тут пад вечар?

Янка

Быў.

Юрай

Прасіў ты запытаць,
Чаму бедна ты жывеш?

Янка

Але-ж.

Юрай

Не казаў, каб я пакинуў,
Ну, для памяці сядла?

Янка

Знаць не знаю, каб я згінуў,
Не даехаў да сяла!
І навошта мне сядзёлка,
Сам ты, Юрай, пасудзі?
Дзе-ж яно тут? То-ж не голка!
Пашукай яго, знайдзі!

Глянуў Янка навакола
Ды гаворыць сціха:
«Бадай яго было гола!
Вось не ведаў ліха!
Тут з цярпення выйдзе ўсякі,
Вось-жа скула села!
Дасца мне сядзёлка ў знакі,
Каб яно згарэла!»

Юрай

Янка, Янка! Што віляеш?
Каго за нос водзіш?
Ці мяне за дурня маеш?
Што ты плот гародзіш?
Ты араў тут? —
Зноў пытае
З самага пачатку.
Янка ўсё на вус матае,
Адказвае гладка.
А як толькі аб сядзёлку
Гутарка кранецца,
Кленчыць Янка на падолку,
Божыцца, клянецца
Жонкай, дзецьмі, сваёй скурай,
Што сядла не бачыў.
Як ні біўся, Янкі Юрай
Не пераіначыў.
Праз дзянькі тры ці чатыры
Ідзе Янка ў краму,
Хваліць там сядло без меры
Крамніку Абраму:
— Вось, Абраме, штучку маю —
Сто рублёў за вочы!
— Ну, ну, Янка? — той пытае,
Да тых штук ахвочы.

Янка

Эх, сядло ёсць! Каб ты згледзеў,
Каб ты знаў, Абраме,

Ты-б дагэтуль і не ўседзеў
У гэтай бруднай краме.
Адно золата — страмёны,
Сэрца так і грае,
Само ўсё, як ёсьць, чырвона —
Вочы адбірае!

Так Абрама падбухторыў, —
Знаць, гандляр харошы, —
Што той нават і не спорыў,
Лічыць Янку гроши,
А назаўтра ранічкою
Па сядло йдзе тое.

Янка

Што ты, Абрам, бог з табою!
Дзе сядло? Якое?

Стаў там Янка сярод хаты,
Вырачыўши вочы.
Стройць дурня так зацята
І не зарагоча!

Абрам

Кінь ты жарты, чалавеча,
Бо тут жарты не дарэчы.
Аддай гроши ці сядло,
Каб па-доброму было.

Янка

Ты, Абрам, не выпіў часам?
Не сасніў таго сядла?

Абрам

Ой, на жарты Янка ласы!
І нашто гэта гула?

Янка

Ты папраўдзе ці жартуеш?
Што ты выдумаў, Абрам?

Абрам

Слухай, Янка, што бунтуеш?
Ты-ж сядлом набіўся сам!
За вочы прадаў
І гроши ўзяў.

Янка

О, ўжо гроши! От шалудзька,
Што ка мне ён мае?
Брэша, падла, як той цюцька,
І не падсявае!

Абрам

Янка, Янка! Ой не раю
Жартаваць са мною.

Янка

Што табе тут, — я пытаю?
Абрам! Што з табою?

Абрам

Аддай мне сядло ці гроши!
Уй, мужык, хамула!

Янка

А не хочаш ты атосы?
Скула табе, скула!

Абрам

Ах, круцель, лайдак, зладзюга,
Ліха тваёй долі!

Калі-ж гэтак, няхай пуга
У панской стадоле
Гэтай праўды запытае,—
Пойдзем, Янка, к пану!

І да Янкі падлятае.

Янка

Нават і не ўстану:
Як-жа я адзеты? Брыдка!
Як ісці да пана?
Хоць-бы ў жонкі была світка
Ці кусок рыzmana.

Абрам

А, спалохаўся, дабродзей?
Нà кажух мой, злодзей,
Пакажу табе я права!
Хай-жа Янка не сярдуе.

Янка

О, цяпер другая справа!
У кажусе — чаму-ж, пайду я.
Як судзіца, дык судзіца!
Што-ж, Абрам, збірайся!
Годзе нам ужо сварыцца,
Ды глядзі — не кайся.

Апрануўся Янка
У кажух Абрамаў,
Ды ідуць да ганку
Праз пансскую браму.

Абрам

Ой, паночку, дай, пан, раду,
Бо няма з ім змогі:
Розаг трэба Янку, гаду,
І суд панскі строгі.

І пачаў вярнуць на Янку
За сядло, за абяцанку,
Лаяць яго, клесці.
Янка наш стаяў на ганку,
Слухаў гэтую чытанку,
Не ўстаяў на месцы.

Янка

Што пан слухае пустое?
Не вер, пане, гаду:
Дзе мне ўзяць сядло такое?
Зроду я не краду.
І людзей-бы пан спытаўся —
Гэта-ж быць не можа!
І чаго ён прывязаўся?
Божа ты мой, божа!
Звар'яцеў Абрам і годзе!
Сам круцель ён, сам ён злодзей,
Каб з яго пагнала дух!
Ён гатоў сказаць, дабродзей,
Што на мне яго кажух!

Абрам

Ну, а чый-жа?

Янка

А што, пане?
Вось і вер Абраму!

Пан

Вон, Абраме, вон, галгане!
І прагнаў за браму.

Янка

Вось дай божа пану панства!
Змучыў, гад пракляты...
Як пачаў жыць ашуканствам,
Янка стаў багаты.

ПАУЛЮКОВА БЯДА

I

На дварэ даўно сцямнела.
Людзі ў вёсках леглі спаць,
Толькі моладзь не хацела
Слаўны вечар пакідаць.
І дапраўды: быў прыўдалы
Першы цёплы вечарок!
Прэллю пахнуў грунт адталы,
Глуха булькаў ручаёк,
Аб вясне разносіў весці
Мілым шэпатам сваім.
Смех дрыжаў у адным месцы,
Песні чуліся ў другім.
Так зычліва ззялі зоры,
Мабыць, радыя вясне,
А знямелыя прасторы
Штось тайлі ў цішыне,
Мусіць, радасць, бо дзяўчата
Спевы ладзілі ў сяле,
А Паўло, йдучы дахаты,
Быў зусім навесяле.

Ці тая дарога,
Ці не тая? —
Сам сябе, нябога,
Ён пытае. —
Дзе ты ходзіш, Паўлючок,

Гэтак позна?..
Ну, ну, годзе!.. Маўчок.
Выпіць можна!
Пі, але розум май,
Меру, браце,
І парадак трымай,
Вядзі ў хаце!
Чалавек-жа з цябе —
Ой, гаручы!
Кожны д'ябал скубе,
Гад смярдзючы!
Не адзін-жа такі
Ты на свеце.
Плюнь, Паўлюк! Паўлюкі,
Пацярпеце!
Ды чаго мне цярпець?
Што цярпенне?!.
Ша, Паўлюк, не дурэць —
Тут каменне!
Ой, глядзі, там раўкі...
Стой ты, морда!..
Не, Паўлюк не такі,
Ідзе цвёрда!
Не ўпадзе, не ўпадзе,
Хоць і вып'e.
Гартаваны ў бядзе,
Не, не грыб я!..
Стой!.. Бадай-жа ты спух —
Паваліўся!
Ну, і зух з цябе, зух!
А хваліўся!
Пачакай, не пары
Так гарачкі!
Ах, ядры, да ядры
Тваю качку!
Ці-ж не бачыш, дурны,
Ты прычыны?
Вінаваты яны,
Раўчавіны!
Тут не хмель вінават

I ме ногі.
Паднімайся, мой брат,
Не будзь строгі!..
Дзеткі... эх, бедакі!
I ты, жонка!
Тата ваш не такі —
Есьць скарбонка!
Ось дзе, ось дзе яны,
Грашаняткі!
З імі будзем паны,
Небажаткі!
Зарабляў ад каляд
Усю зіму,
Не паддаўся ты, брат,
I Яхіму!»

I

«Вось я й дома, дзякую богу, —
Сам сабе сказаў Паўлюк. —
Расцягнуў-жа чорт дарогу —
Унь які зрабіў ты крук!..
Эх, не хата, а хібарка!
Цыц! Замкніся, Паўлючок!
Спіце, дзеткі! Спі ты, Дарка, —
Павал п'яны, як глячок!»

Прытуліўся ён да плоту,
Нібы ўжо ў сваім куту,
I скрэзь п'янную дрымоту
Меле розную лухту.
У яго мазгах зацыменне,
I здаецца Паўлюку,
Што ён сеў не на каменне,
А на печы у кутку.
Праўда, печ халаднавата,
Дый адкуль там быць цяплу?
Ветрам шыта яго хата
I ліпіць, як на калу,
Сцены тонкі і дзіравы.

Гвалт қрычы хоць — няма дроу.
Холад злосна дзъме з-пад лавы,
Як-бы мех той кавалёў.

«Бадай вас спалілі дымы,
І хаты такія і печы!
Няма, відаць, горшай турмы,
Як гэты прыпынак галечы.
Дзівота, які ты жывучы,
Ну, проста, як кот!»

І вешае Павал анучы
І лапці на плот:
«Хай зá нач прасохнуць на печы:
І выпіў ты, Павал, а робіш дарэчы!»

І гроши дастаў ён з кішэні,
Памацаў квіткі,
Іх трохі пагоцкаў у жмені
Ды ў плот пад віткі!

«Нашто ў кішэні іх дзяржаць?
Няхай пад балькаю ляжаць:
Заснеш —
Памнеш!
А заўтра ўставай, брат, раней...
Але-ж дзъме, падла, з сяней!»

Вось сяк-так прымайстраўваўся
На халодных камянёх,
Звіўся ў крэндзель, скарцаваўся
І заснуў, як толькі лёг.

* * *

Прачнуўся назаўтра Паўлюк,
Зірнуў на пасцель,
І ног ён не чуе і рук,
Прапаў яго хмель.
Ён цоп за кішэню, другую, —

А грошай няма!
І пазуху вытрас пустую,
Калоши, — дарма!
Агледзеў усе закарвашкі,
Каменне і плот,
І ўзых вырываецца цяжкі,
І кідае ў пот.
Нуда агарнула такая,
Знямеў чалавек!
І грошай ён больш не шукае —
Прапалі навек!
Бы сціснуў яго у самоце
Жалезны абруч...
Вісяць адны лапці на плоце
Ды пара ануч.

ІГРЫШЧА

I

У карчомцы грук вялікі,
Гоман шумны, малады...
Ну ѹ музыкі-ж, дык музыкі!
Скуль прышлі яны сюды?
Як засыплюць, як заграюць,
Мо'-б і хворы не ўтрываў!
А скрыпач ды як уярыць —
Проста чорт ім кіраваў!
Як шалёны, смык лятае,
Скрыпка-ж голасна звініць,
Ну, дзівота, як жывая,
От, здаецца, гаманіць:
«Тупай, тупай, весяліся,
Прапіў грошы — не журыся.
Няма грошай — што парадзіць,
Калі нам нідзе не вадзіць!»

А другая скрыпка тонка
Як заграе, як утне
Дробна-дробненька ды звонка,
Ну, аж скуру шаргане:

«Ці-лі-лі, ці-лі-лі!
Усе веселы былі,
Выпівалі і скакалі,
Ракам ганачка шукалі.

Не валяйся, брат, пад плотам
З адным лапцем, з другім ботам!
Эй, Сымон, Сымон, Сымон!
Не валіся на загон!»

I басэтля безупынку
Ўсё раве і ўсё раве,
Пеклам робіць вечарынку,
Аддаецца ў галаве:

«I не далей, як удзень,
Ты маўчала, як той пень,
А цяпер ты — дубам дуб.
Тупу-тупу! тупу-туп!
Гух, як басам зараву,
Дык аж струны перарву.
Ты паслухай, Апанас,
Што за голас, што за бас!»

Рэпіць дудка, не даецца,
Адатне ды зноў пачне,
Як зальецца, як зальецца,
Проста сэрца страсяне:

«Не дарую,
Не дарую,
Бо нашто ты
Браў старую?
I старую,
I рудую...
Засядную.
Засяднюю!»

Хлопцы ног не шкадавалі.
«Гэй, Паўлюк! Вярні-валі!»
I кружыліся, ляталі,
Нібы тыя матылі.
А дзяўчата — макаў цвецік,
Шчокі ружкамі цвітуць.
Аддасі ты ўсё на свеце,

Як чарамі аплятуць.
А як пойдущъ яны ў скокі —
Кроў гарыць, ну, любата!
І хоць сам скакаць не дока,
Але дол таўчэ пята.
Кончаць танцы, адпачынуць,
Пот музыкі абатруць.
Хлопцы проста ў снезе стынуць,
Потым зноў у скокі пруць.

11

У карчму зімовым часам
Валам ціснуўся народ,
Забаўляўся самапасам
Дні і ночы напралёт.
Моладзь ладзіла ігрышча,
Людзі сталыя — банкет,
А другі, няшчасны шкет,
Проста так сабе пасвішча.
Ды затое-ж якіх толькі
Не нагледзішся тут штук!
Тут і вальсы, тут і полькі,
Гоман, жарты, смех і гук,
Асабліва ў часе скокаў,
Ну, як, прыкладам, цяпер,
Калі ўвесь натоўп галёкаў
На свой лад, на свой манер.
Ды, сказаць, было і трудна
Лад, спакой тут захаваць:
Як пачнуць музыкі граць,
Загізуе і марудны!

Дык не дзіва, што старога
Падбіваў чорт Базыля:
— А паслухай ты, нябога,
Жарнеш, га? Мы «каваля?» —
І пад бок штурхець Кандрата!
— А што думаў ты? Давай! —

I Кандрат устаў заўзята:
— Гэй, музыкі, залівай!

На хвілінку ўсё замерла
Ад басэтлі да дуды:
Што скакаць ім так прыперла
У старэчыя гады?!

— Грайце, хлопцы! — Базыль крыкнуў.
— Каваля! — гукнуў Кандрат
Ды адразу як падбрыкнуў,
Рассмяшыў усіх дзяўчат.

Стай Кандрат з Базылём
Пасярод карчомкі.
Валасамі-галлём,
Нібы тым памялом,
Страсянулі ёмка.

То адзін, то другі
Плечуком ускіне.
Руکі іх — лук тугі.
І пастава іх нагі
У належным чыне.

Тупнуў першы Базыль
Ды падаўся ўправа,
Заламаў набок брыль,
І мільгнуў, як матыль,
Спрытна і рухава.

I Кандрат яму ў лад
Зачынае хвацка,
Аж халат, рад не рад,
Ідзе ўперад, назад,
Як і шапка-пляцка.

I пайшлі гаварыць
Ногі, як віхура.

Скуль у іх тая прыць!
Ну, здаецца, гарыць
На іх сама скора!

Ну, і шум быў тут, шум,—
Не давядзі божа!
Пляскаў сват, пляскаў кум,
Падняў шурум-бурум
З радасці Амброжы:

Узабраўся на стол,
Лапцямі тупоча,
Крышыць, ломіць, бы вол,
Полы горне ў прыпол —
Танцеваць сам хоча!

Людзі сталых гадоў
Проста лезлі з скуры
І на сотні ладоў
Выхвалялі дзядоў,
Здольнасць іх натуры.

А яны, скакуны,
Поўныя запалу,
Як блазны-буяны,
Рэпяць — пот лье буйны,
Здабываюць хвалу.

То назад, то ўпярод...
Скончаць — пачынаюць...
Б'юць далонямі ў бот,
Ды ў адзін той заход
Яшчэ й выцінаюць:

— Ой, ты, куме, мой кумок,
Бадай табе трасца ў бок!
А бадай ты не даждаў:
Дзе ты ўночы прападаў?
Ці не быў ты у Цацэлі
Або ў Тэклі ці ў Марцэлі,
Або, можа, у Югалі?
Дзе чарты цябе ганялі?

— Ой, кума, нашто той глум! —
Джургануў чупрыну кум, —
Такіх краль нідзе няма,
Як ты, мілая кума.
Да цябе я бег, спяшаўся,
Ды мой лапаць развязаўся.
Не звязаў-бы яaborу,
Ды мне бог паслаў Тадору.
Ой, Тадора, ой, кума!
Задушыла-б вас чума!
Ці-ж не глум над нашым братам —
Узвадзіць паклён дарма?

— Малайцы Базыль з Кандратам! —
Загрымела ўся карчма.

III

Але ў самы разгар скокаў, —
Шусь у карчму з кіем поп!
Не спускаў ён «стада» з вока,
Настаўляў яго на троі.
А за ім сінкліт царкоўны:
Дзяк і стараста, званар...
Строгі бацька быў духоўны,
Не любіў чартоўскіх чар!
Асабліва ў дні святыя,
Калі забаўкі пустыя
 І рознае дрэнства
Не даюць папу даходу
 І становяць перашкоду
 У справе набажэнства.
У карчомцы людна, густа,
А ў той божай царкве пуста —
 Поп ды дзяк той, дылда.
 І твайго там «алілуя»
Ніхто нават не пачуе, —
 Ці-ж папу не крыўда?
Поп прышоў сюды, каб словам
Чортаў сверб ахаладзіць

І ўдзяўбсці дурным галовам,
Як на свеце трэба жыць.
Ён не раз ужо з амбону
Бічаваў парафіян,
Непаслушных хрысціян.
Даставалася Лявону
І Пятрусу і Сымону
За чартоўскі чмут, туман,
Бо яны ўсе — канаводы,
Звадыяшы,
І не зварыш з імі кашы
З-за іх гэтай новай моды.
Адшчапенцы, недаверкі
І расколы!
Іх заўсёды ў царкве гола,
Грош не кінуць на талерку,
Не паставяць богу свечкі,
А на скокі,
На ігрышча яны докі,
Шалудзівыя авечкі!
Эх, Лявон, Лявон, Лявон!
Падбухторшчык першы ён.

А Лявон быў шыт не лыкам,
Не спалохаўся папа, —
Падышоў, маргнуў музыкам:
— А ну, хлопцы, гопа-па! —

Барабан забіў трывогу,
Бубен дробна забрашчаў,
Ім басэтля на падмогу,
Смык зядла запішчаў.
Ды як грымнулі, загралі —
Скура шорхнула ва ўсіх,
І старыя не ўтрывалі,
Як-бы чорт задрэнчыў іх.
Сівы Тодар на заслоне
Стай плячыма вырабляць,
Янка пляскае ў далоні,
Ногі-ж просяцца гуляць.

Поп, вайшоўшы з-за парога,
Адчыніў быў грозна рот,
Дый застыў ён так, нябога,
І папаў у пераплёт.
А музыкі не змаўкаюць,
Задаюць ды задаюць,
Аж чарты цябе бяруць
І на скокі падбіваюць.
А Лявон адно гукае:
— Выцінай, бубні, раві!
— Ойча, — дзяк папа штаўхае, —
Не ўстаю — благаславі!

Поп стаіць, што раз дабрэ,
Шапка споўзывае са лба,
І рука сама дурзі
Каля правага клуба.
У куток ён кій стаўляе,
Барадою сцеляпнуў
Ды хламіду распраўляе,
Потым галаву прыгнуў,
Ды як рынецца з разгону
Біць абцасам аб абцас.
І ігрышка ён з амбону
Годзе лаяць на той раз.

ПАД НОВЫ ГОД

1914 г.

Ноч глухая, цьма, завея,
Не відно і свету,
Толькі снег адзін бялее,
Ў шэрань лес адзеты.

Ні праезду, ні праходу,
Белы пыл у полі,
Як-бы тут дарожак з роду
Не было ніколі.

Свішча, плача і галосіць,
Вые завіруха,
Хаты, гумны, ўсё заносіць
Гурбамі наглуха.

Цісне, крэпіць халадзішча,
Проста ліпнуць вочы.
Божа, што тут за ігрышча,
За смех патарочы!

А хто ходзіць полем-логам
Ў снезе па калені?
На пакуту, бачна, богам
Выгнаны два цені.

Чаго ходзяць? Што шукаюць
Сярод цьмы-нягоды?
Гэта ходзяць, азіраюць
Божы свет два годы.

У Старога за плячамі
Мех стары трасеца,
Малады год пад дарамі
Ажно крэкча, гнецца.

— Фу, мароз які пякучы —
У ваччу іскрыцца!
Мерзнуць ногі праз ануchy,
Нос гатоў зваліцца, —

Кажа Новы год Старому:
— Даўк спыні шум буры,
Мо' пляцеца хто дадому,
Да свае пячуры,

Каб спаткаць мяне пачэсна,
Як вядзеца ў родзе,
З жонкай, з дзеткамі сумесна,
У ладу і згодзе.

Цяжка бедным і пахілым,
Зжалься над народам!
Я хачу быць для ўсіх мілым,
Добрым Новым годам. —

Усміхнуўся, ўзняўшы плечы,
Год Стары на гэта:
— Ты гаворыш недарэчы,
Бо не знаеш свету.

Слухай, дружка, і вучыся:
Я ўжо — госць на свеце,
Ледзь хаджу я, трасучыся,
Не жыхар я — смецце!

Перабыў свой час і — квіта,
Ды я досвед маю,
І ў апошні раз пабыту
Слухай, што параю:

Калі хочаш, ягамосцю,
У памяці застацца,
Уежся людзям добра ў косці,
Хоць злым будзеш звацца...

— Што пляцеш, пустапарожны?!
Проста слухаць нудна:
Добры год больш помніць кожны!
— Гм! Згадзіцца трудна.

Заспрачаліся, як дзеци,
Блазна і старое:
Што жыве даўжэй на свеце:
Добрае ці злое?

Гоман, крык, бы звёў ліхі іх,
Проста, чуць не б'юцца.
Толькі торбы і мяхі іх,
І кіі трасуцца.

— Ша! — сказаў Стары, — даволі!
Ты да спрэчак ласы.
Мы-ж не згодзімся ніколі,
Запытаем часы.

Вось ідуць. Лес перад імі
Ўстаў сцяной магутнай,
Хвоі лапамі старымі
Б'юцца ў песні смутнай.

І гудуць дубы нястройна,
Грозна жарапамі,
Лес трасецца неспакойна,
Гойдае камлямі.

І чым далей, лес дзічэе,
Неба закрывае,
Нават вецер там не вее.
Пушча — страх якая!

— Станьма тут, — Стары гаворыць.
Глуха на палянцы.
Ціха дрэвы штось гутораць,
Веку выхаванцы.

Ціха ходзяць іх макушкі
Над палянкай з краю.
— Эй вы, часы, божы служкі!
Я вас выклікаю!

Крыкнуў год Стары, і дэіва:
З-за камлёў драўляных,
Нібы дым, ўстае маўкліва
Рад цянёў нязнаных!

Вышлі цені на палянку,
Усе пад нумарамі,
У беласнежную катанку
Улезши з галавамі.

На адных, бы кроў, гарэлі
Знакі агнявыя,
А з другіх чуць-чуць глядзелі
Напісы сляпые.

Год Стары ўстае прад імі
І кажа ўладарна:
— Станьце, годы злыя, з злымі,
Хто не згінуў марна!

І вы, добрыя гадочки,
Вечнай праўды стражы,
Станьце бліжай у радочкі.
Няхай кожны скажа,

Ці звялася, ці пануе
Памяць ваша ў свеце,
Як кахае, як шануе
Вас патомства-дзеци!

Так сказаў Стары, і годы,
Добрая і злыя,
Замільгалі, бы ў нягоды
Лісці залатыя.

Годы з напісам чырвоным
Паасобна сталі,
Мноствам страшным, незлічоным
Пушчу запаўнялі.

А іх напісы гарэлі
Слупам агнявістым,
Ад іх неба чырванела,
Пушча з снегам чыстым.

Годы добрыя нясметна
Сталі ўсе па чыну,
Цьмяна, бледна, чуць прыметна,
Зліўшыся ў раўніну.

І выходзіць ценъ бяспумна,
Глуха дакладае:
— Я напоўніў людзям гумны,
Я — год Ураджаю.

Людзі трохі падабрэлі,
Ураджай хвалілі,
Як дабро-ж маё паелі,
Дык мянэ забылі.

Паліняла і звялася
Памяць між народав, —
Так сказаўши, адышлася
Ценъ Ураджаю-года.

— А я голадам вядомы.
Я — год Галадоўлі,
Я спустошыў людзям долы,
Гумны і будоўлі.

Мерлі людзі і жывёлы,
Як з атруты мухі.
Счысціў я усё дагола,
Нарабіў разрухі.

А мяне дагэтуль людзі
Часта ўспамінаюць.
Так было і гэтак будзе:
Зла не забываюць, —

Сказаў гэтак цень з крывавым
Агнявістым знакам.
— Я быў Згодаю, ласкавым,
Рассыпаўся макам,

Каб лагодзіць, жыць у згодзе.
Згода панавала.
Быў парадак у народзе,
Царствы сябравалі.

А прайшоў мой час — як смецце,
Знішчылася памяць,
Ці быў я, ці не на свеце —
Нават і не ўцямяць.

— Калатню я даў народу,
Меч прынёс, пажары,
Я забраў яго свабоду,
Я — год Помсты, Кары.

Я растрос зямлю дазвання,
Я быў год няшчасны,
Аба мне-ж апавяданні
Свежы, чоткі, ясны.

— А я сеяў зерні знання,
Праўды разуменне,
Волі, радасці жаданне, —
Я — год Прасвятылення.

Мой агонь гарыць і ззяе,
Сэрцы людзям грэе.
Аба мне слых не ўмірае
І жыве надзея.

— Я мрок сеяў у народзе,
Зацямняў галовы...
— Сціхні, голас часаў! Годзе! —
Год прамовіў Новы.

І ўсё змоўкла, ціха стала,
Цені ўсе застылі,
Толькі пушча задрыжала,
Дрэвы ўзгаманілі.

І Стары год стаўся ценем.
Поўнач падступала
І пячаці задумення
На ўсё накладала:

— Цені, згіньце! Я ўладарны
Гаспадар над вами!
Мой прышоў час! — Цені марна
Зніклі між камлямі.

Змоўкла пушча, сціхла бура,
Зоры замігалі.
І зямля і лес пануры
Новы год віталі.

І ўсё поглядам пытае
Маладога года:
Што нясе нам, чым спаткае
Новая прыгода?

ЗАҮВАГІ

— відомий письменник
Панас Мирний
Василь Григорій
Симонов —

Андрій Січин —
Лев Толстой —
Михаїл Сєнкевич —
Альфред Кіндлін

Іван Сірб —
ІІІ —
Іван Франко —

Іван Котляревський —
Іван Огієнко —
Іван Франко —

Іван Котляревський —
Іван Огієнко —
Іван Франко —

Іван Котляревський —
Іван Огієнко —
Іван Франко —

Іван Котляревський —
Іван Огієнко —
Іван Франко —

Іван Котляревський —
Іван Огієнко —
Іван Франко —

АГУЛЬНЫЯ ЗАУВАГІ

Дадзенае выданне, падрыхтаванае Дзяржаўным выдавецтвам БССР да сямідзесяцігоддзя з дня нараджэння Якуба Коласа, з'яўляецца першым найбольш поўным зборам твораў паэта. Аднак яно не прэтэндуе і не можа прэтэндаваць на абсалютную паўнату, паколькі некаторыя творы яшчэ не адшуканы, а многія патрабуюць значнай даследчай работы для ўстанаўлення іх канчатковага тэксту па розных выданнях.

Першыя два тамы гэтага збору твораў абыймаюць вершы і вершаваныя апавяданні Якуба Коласа, датаваныя 1904 — 1952 гадамі. Аднак, як стала вядома, пачатак літаратурнай дзейнасці паэта адносіцца да больш ранняга часу, чым 1904 год.

Не так даўно ў рукапісным аддзеле бібліятэкі Акадэміі навук Літоўскай ССР (г. Вільнюс) выяўлены два сышткі з вершамі Якуба Коласа на рускай мове.

У першым сыштку змешчана семнаццаць найбольш ранніх вершаў, напісаных Я. Коласам, калі ён пасля заканчэння Нясвіжскай настаўніцкай семінары ў 1902 годзе знаходзіўся ў Альбуці¹⁾. Аб гэтым сведчыць паметка, зробленая аўтарам у канцы сыштка: «26августа, Альбуты».

Адзін з гэтих вершаў («Осень»), якім адкрываецца сыштак, быў напісаны ў першы год навучання паэта ў семінары ў 1898 годзе. У гэтым вершы Я. Колас дае замалёўку асенній прыроды пад яўным уплывам рускай класічнай паэтыкі.

¹⁾ Мясцоўшчыца непадалёку ад вёскі Мікалаеўшчыны ў Струбцоўскім раёне, дзе бацька Якуба Коласа меў пасаду лесніка.

Еще недавно красовались
В яркой зелени луга;
А теперь на них остались
Лиши высокие стога.
Еще недавно ветер шумный
Рожь густую волновал,
И недавно он, разгульный,
Долу нивы наклонял.

З гэтага, далёка яшчэ недасканалага, верша відаць ужо, што з першых сваіх кроکаў у літаратуры Я. Колас вучыўся на выдатных узорах вялікай рускай класічнай паэзіі.

Але гэты верш мае для нас і другую цікавасць: ён дае нам пра-ва сцвярджаць, што Колас пачаў сваю літаратурную дзеянасць не ў 1904 годзе, як гэта думалі да гэтага часу, а ў 1898 годзе.

Астатнія вершы, змешчаныя ў знайдзеным сшытку («Призыв», «Памяць В. А. Жуковскага», «Былые годы», «Белоруссия», «Перед грозою», «Заход сонца», «Ночь», «Утешение» і іншыя), датующа 1902 годам і таксама пераканаўча абвяргаюць ранейшую думку аб пачатку літаратурнай дзеянасці паэта.

Не падаючы ў дадзеным выданні гэтых ранніх твораў Я. Коласа, мы лічым, аднак, патрэбным сказаць аб іх некалькі слоў, паколькі яны маюць безумоўнае значэнне для ўразумення творчага шляху паэта.

Ужо ў вершы «Белоруссия» даволі моцна загучалі тыя матывы, якія вызначаюць характар і соцыяльную накіраванасць яго твор-часці. У гэтым вершы паэт упершыню загаварыў аб соцыяльным і палітычным бяспраўі беларускага працоўнага сялянства, аб яго на-поўгалодным жабрачым існаванні. Праудзіва вырысоўваецца з-пад пяра паэта дарэволюцыйны воблік забітай, убогай вёскі.

Бедный край мой! Край родной!
Родина моя ты!
Смотрят избы сиротой,
Понагнулись хаты.
Мрачно в хате и темно,
Гарью подувает,
А сквозь тусклое окно
Ветер в дом влетает.

Радзіма паэта занявленая і бедная, як і яго народ, але, тым не менш, паэт горача любіць яе і верыць у сілы народа, у яго светлае будучае.

С верою святою —
С даром неба чудным —
Залитый слезою
Путь пройдем мы трудный.
(«Вера»)

У другім сшытку ўсе дваццаць вершаў, напісаныя Я. Коласам у час работы настаўнікам на Піншчыне, датуюцца 1905 годам. У гэтих вершах малюнкі цяжкай сялянскай долі пераплітаюцца з малюнкамі роднай прыроды. Яна такая-ж сумная, як і жыццё селяніна, які надрываў свае сілы ў цяжкай безупыннай працы. Надзвычай характэрным у гэтых адносінах з'яўляецца верш «Родная картина».

Вновь знакомая дорога:
То овраги, то кусты,
То склоненные убого
Придорожные кресты.
И легла по косогорам
Леса черная вуаль,
И глядит смущенным взором
Затуманенная даль.
Все там тихо, неприютно,
Как в лачуге бедняка,
И сжимают поминутно
Душу горе и тоска.

Некрасаўскія матывы смутку і народнага гора ўжо ў рannіх вершах Я. Коласа пачынаюць гучыць выразна і акрэслена. Паэт, вышашы з нізой народа і звязаны з ім непарушнай сувяззю, не мог абыякава глядзець на цяжкае беспрасветнае жыццё прыгнечанага сялянства.

Праўда, у гэтых вершах мы яшчэ не знаходзім непасрэднага зачліку да барацьбы з памешчыкамі-прыгнятальнікамі, але ў іх ужо акрэслена вызначыліся адносіны паэта да існуючага ладу, да яго парадкаў.

Уплыў Некрасава асабліва моцна адчуваецца ў вершах гэтага сшытка паэта. Тут не толькі некрасаўскія матывы, але шмат агульнага нават у тапальнасці верша. Вельмі блізка да некаторых мясцін некрасаўскай паэмы «Мороз — Красны нос» стаіць верш, які пачынаецца наступнай строфай:

Не грозная буря над лесом бушует,
Дождя грозового не льется поток —

То ветер осенний в кустах негодует
И клонит на землю иссохший цветок.

У асобных вершах («Жизнь одинокая, жизнь неприютная», «Ночь» і інш.) адчуваецца наследаванне Нікіціну, а часам і Кальцову.

Выказваючы сваё незадавальненне шэрай, убогай рэчаіснасцю, млады паэт рашуча асуджае нікчэмных людзей, якія пагразлі ў мяшчанстве і, дзеля сваёй асабістай карысці, прадалі інтарэсы народа. У вершы, які па сваёй накіраванаасці і пабудове нагадвае нікіцінскі «Вырыта заступом яма глубокая», паэт гаворыць:

Жизнь одинокая, жизнь неприютная!
Холодно, пасмурно, грязно в тебе.
Горькие думы, стремления смутные...
И вся ты проходишь в бессильной борьбе...
Мелкие страсти, тревоги ничтожные,
Вечные вопли убогих людей.
Маски двуличные, лица тревожные,
Жалобы, стоны, потоки скорбей...

Адзначаныя вышэй ненадрукаваныя вершы Я. Коласа сведчаць аб тым, што руская класічная паэзія ў асобе А. Пушкіна, Н. Некрасава, І. Нікіціна, А. Кальцова мела на маладога паэта вельмі вялікі ўплыў і дапамагла яму ў яго пошуках уласнага паэтычнага голасу. З другога боку, гэтыя вершы паказваюць, што ўжо ў самых ранніх творах Я. Коласа намецліся тыя матывы, якія пазней вызначылі соцыяльныя характеристики дарэволюцыйнай творчасці. І, безумоўна, гэтыя вершы, як і многія іншыя творы паэта, не ўключаны ў дадзеное выданне, павінны знайсці сваё месца ў наступных больш поўных зборах.

Гэта выданне будзе ажыццёлена ў сямі тамах. Да кожнага тома даюцца заўвагі, дзе, поруч з датамі напісання твора, прыводзяцца таксама звесткі аб тым, дзе твор упершыню быў надрукаваны. Калі-ж гэта дакладна невядома, тады проста называецца адна з першых яго публікаций.

Спасылкі на тое, паводле якога выдання друкуецца той ці іншы твор, не даецца, паколькі аўтар для дадзенага выдання нанава пра-гледзеў усе тэксты, унёс у іх некаторыя папраўкі, і, такім чынам, гэтыя тэксты з'яўляюцца ў свет у самай апошній аўтарскай рэдакцыі.

Апрача даты і спасылкі на першадрук, у заўвагах даюца таксама тлумачэнні некаторых слоў, звычаяў, гістарычных падзей і асоб, калі яны для сучаснага чытача могуць быць ужо невядомымі.

Каб не абцяжарваць выдання, варыянты і розначытанні ў заўвагах не прыводзяцца. Але чытач і даследчык мае магчымасць устанавіць іх сам, супаставіўшы тэксты дадзенага выдання з тэкстамі першых публікаций, названых у заўвагах.

ВЕРШЫ

Стар. 37.*** («Не пытайце, не прасеце»). Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. З. Датуецца 1904 г.

Стар. 38. Наш родны край. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша доля», 1906 г., № 1, 1 верасня. Датуецца 1906 г.

«Наша доля» — беларуская газета буржуазна-рэфармісцкага напрамку. Першы нумар яе вышаў 1 верасня 1906 г. у Вільні, а на шостым нумары ў снежні 1906 г. газета была закрыта. У першым нумары «Нашай долі» Якуб Колас надрукаваў названы верш, у другім — апавяданне «Слабода» і верш «Асені вечар», у трэцім — верш «Беларусам».

Стар. 40. Асені вечар. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша доля», 1906 г., № 2, 15 верасня. Датуецца 1906 г.

Стар. 41. Беларусам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша доля», 1906 г., № 3, 20 верасня. Датуецца 1906 г.

Стар. 42. Нёман. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1906 г., № 1, 23 лістапада. Датуецца 1906 г.

«Наша ніва» — штотыднёвая беларуская газета, пачала выходзіць 23 лістапада 1906 г. Праіснавала да 7 жніўня 1915 г. «Наша ніва» мела буржуазна-нацыяналістычны напрамак. Але ў мастацкім аддзеле газеты друкаваліся творы буйнейших рэволюцыйна-дэмакратычных паэтаў і пісьменнікаў Беларусі (Я. Купалы, Я. Коласа, Э. Цёткі, М. Багдановіча, З. Бядулі і інш.) і, наперакор жаданню палітычных кіраунікоў газеты, творы гэтых пісьменнікаў узнімалі народныя масы на рэволюцыйна-вызваленчую барацьбу супроць

соцыяльнага і нацыянальнага ўціску, супроць памешчыцка-самадзяржаўнага ладу.

Стар. 44. **Могілкі**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша Ніва» 1906 г., № 2, 17 лістапада. Датуецца 1906 г.

Праслы гнілія на дол паляглі... Прасла — звяно, частка плота.

Стар. 45. **Дарога**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1906 г., № 4, 15 снежня. Датуецца 1906 г.

Крыж на перасеках аб пакуце кажа... Перасекі — скрыжаванні дарог; даўней рэлігійныя людзі ставілі на гэтых скрыжаваннях крыжы ў знак ахвяры богу ў сувязі з якім-небудзь няшчасцем у сям'і.

Стар. 46. **Моладасць**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1906 г., № 6, 27 снежня. Датуецца 1906 г.

Стар. 47. **Ворагам**. Друкаваўся ў зб. тв. «Вершы», т. I, 1946 г., стар. 266—267. Датуецца 1906 г.

Стар. 49. **На Новы Год**. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 1, 6 (19) студзеня. Датуецца 1907 г.

Урадніцкі каўнер... Ураднік — ніжэйшы паліцэйскі чын у часы царызма.

Стар. 50. **Вобразы самаўладдзя**. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 8, 24 лютага. Датуецца 1907 г.

«Шнуры», «каўняры» — мающа на ўзвеце паліцэйскія, якія насілі чырвоныя каўняры і «шнуры», г. зн. наплечнікі накшталт пагонаў.

Стар. 51. **Вёска**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 13, 30 сакавіка. Датуецца 1907 г.

Стар. 53. **Месяц**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 14, 6 (19) красавіка. Датуецца 1907 г.

Стар. 54. **Песня над калыскай**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 16, 20 красавіка, пад загалоўкам «Песня калія калыскі». Датуецца 1907 г.

Стар. 56. **Плытнікі**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 19, 18 (31) мая. Датуецца 1907 г.

На «барбару», Янка!.. «Барбара» — тоўсты канат, звіты з дубцоў, якім прышвартоўваюць да берагу плыт.

Гартоль — дубовы кол, які прывязаны да каната («барбары») і ўтыкаецца на беразе ў зямлю, каб прышвартаваць плыт.

Шырыга — прылада, якая служыць накшталт якара для спынення плыта.

Прысам папхні ўліва... Прыс — шост, жэрдка.

Уліва — улева.

Заднік — задні плытагон.

Бусак — шост з насаджаным на яго металічным вастрыём з крукам.

Галаунік — плытагон, які стаіць у галаве плыта.

Бома — кол для падважвання бярвення і інших цяжараў.

Стар. 59. **Сябрам**. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», № 20, 25 (7) чэрвяня. Датуецца 1907 г.

У гэтym вершы аўтар звязтаецца да сваіх сяброў-настаўнікаў, якія разам з ім прымалі летам 1906 г. удзел у нелегальным настаўніцкім з'ездзе ў Мікалаеўшчыне — на радзіме паэта. З'езд быў выкрыты паліцыяй, удзельнікаў яго царскія ўлады звслілі з настаўніцкіх пасад і аддаці пад суд. Суд адбыўся 15 верасня 1908 г. Асуджаных (у тым ліку і Я. Коласа) пасадзілі ў турму, а апраўданых парасылалі па розных месцах. Водгукі на гэтую расправу мы знаходзім у вершах «Згнанніку», «Сябрам-выгнаннікам», «Перад дарогай», «Ноч у астрозе», «Сябрам» («Гэй, сябры мае»), «Покліч», «Дзе вы?» і інш.

Стар. 60. **Роднае поле**. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 21, 1 (14) чэрвяня. Датуецца 1907 г.

Стар. 61. **Людскія слёзы**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 22, 8 (21) чэрвяня пад псеўданімам Ганна Крум. Датуецца 1907 г.

Стар. 62. **Хмары**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 22, 8 (21) чэрвяня. Датуецца 1907 г.

Стар. 63. **Кіньце смутак**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 24, 6 (19) ліпеня, без загалоўка. Датуецца 1907 г. Друкаваўся ў «Другім чытанні», стар. 93, пад загалоўкам «Не нудзіцесь».

Стар. 64. **Мужычая ніва**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 25, 20 ліпеня. Датуецца 1907 г.

Стар. 66. **На ростанках**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 26, 3 (16) жніўня, пад загалоўкам «На перакрэстку». Датуецца 1907 г.

Стар. 67. **Не бядуй!** Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 28, 31 жніўня. Датуецца 1907 г.

Стар. 68. **Баба і куры**. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 29, 14 (27) верасня. Верш надрукаваны пад псеўданімам Т. Гушча. Датуецца 1907 г.

Байка накіравана супроць царскага ўрада, які, напалоханы рэвалюцыйнымі падзеямі 1905—1907 гг., на словах абяцаў даць народу

дэмакратычныя свабоды, а на справе бязлітасна распраўляўся з працоўнымі масамі.

Стар. 69. Згнанніку. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 29, 14 (27) верасня. Датуеща 1907 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 70. Пад шум ветру. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 30, 28 верасня. Датуеща 1907 г.

Стар. 71. Сябрам-выгнаннікам. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 31, 12 (25) кастрычніка, пад загалоўкам «Братам-згнаннікам». Датуеща 1907 г. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 91 — 92, пад загалоўкам «Братам-выгнаннікам»; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 73. Перад дарогай. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 32, 26 (8) кастрычніка. Датуеща 1907 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

Злоты — пятнаццаць капеек.

Стар. 74. Наша возьме. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 34, 23 (6) лістапада, пад загалоўкам «Горкая доля». Датуеща 1907 г.

Стар. 75. Пытанне. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 35, 7 (20) снежня. Датуеща 1907 г.

Стар. 77. На гасціцы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 36, 21 снежня. Датуеща 1907 г.

Бомы — гл. заўвагу да стар. 56.

Калодкі — у дадзеным выпадку спілаванае дрэва, бервяно.

Стар. 78. Мікалаю II. Друкаваўся ў зб. тв. «Вершы», т. I, 1946 г., стар. 268. Датуеща 1907 г.

Дума — у дадзеным выпадку маеца на ўвазе II Дзяржаўная дума, якая не апраўдала надзеі цара і была разагнана царскім урадам 3 чэрвеня 1907 года. «Соцыял-дэмакратычная думская фракцыя, якая налічвала 65 дэпутатаў, была арыштавана і саслана ў Сібір. Быў аб'яўлен новы выбарчы закон. Правы рабочых і сялян былі яшчэ больш урэзаны» («Гісторыя ВКП(б). Кароткі курс», стар. 87).

Стар. 79. Наша доля. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 34, 23 (6) лістапада, пад загалоўкам «Горкая доля». Датуеща 1907 г.

Стар. 80.*** («— Што, брат Грышка, папраўляйся»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1907 г., № 34, 23 (6) лістапада. Датуеща 1907 г.

Стар. 81. Каханне. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 149 — 150. Датуеща 1907 г.

Стражнік — ніжэйшы паліцэйскі чын у сельскай мясцовасці ў царскай Расіі.

«Шнуры» — гл. заўвагу да стар. 50.

Стар. 83. На прадвесні. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 6, 14 (27) сакавіка. Датуецца 1908 г.

Стар. 84. Вясна. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 7, 28 сакавіка, пад загалоўкам «Вясною». Датуецца 1908 г.

Стар. 85. Старая праўда. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 8, 11 (24) сакавіка. Датуецца 1908 г.

Стар. 86. Вечер. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 9, 25 красавіка. Датуецца 1908 г.

Стар. 87. Пясняр. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 10, 9 (22) мая. Датуецца 1908 г.

Стар. 88. «Асадзі назад!» Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 11, 22 мая пад псеўданімам Т. Булава.

Старшыня — выбарная асока, якая ведала адміністрацыйнымі спраўамі воласці ў царскай Расії.

Цэнзу ты не маеш... Цэнз — абмежаванне выбарчага права та кімі ўмовамі, як наяўнасць уласнасці, ступень асветы, тэрмін праўживання ў адной мясцовасці і інш. Царскім выбарчым законам быў устаноўлены такі цэнз, што працоўныя масы былі цалкам пазбаўлены ўсякіх выбарчых правоў.

Гарадавы — ніжэйшы чын царской гарадской паліцыі.

Стар. 90. Доля батрачкі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 11, 22 мая. Датуецца 1908 г.

Стар. 92. Рольнік. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 12, 6 (19) чэрвеня, пад загалоўкам «Хлебароб». Датуецца 1908 г. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 39, пад загалоўкам «Хлебароб».

Алтар — галоўная частка царквы.

Стар. 94. На полі вясною. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 13, 20 чэрвеня. Датуецца 1908 г.

Стар. 96. Кірыла. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 14, 4 (17) ліпеня. Датуецца 1908 г.

Пікар — чыноўнік у воласці ў дарэволюцыйнай Расіі.

Стар. 97. Мужык. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 15, 18 (31) ліпеня. Датуецца 1908 г.

Бац — пацук.

Стар. 99. **Мужычае жыццё**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 17, 15 (28) жніўня. Датуецца 1908 г.

Стар. 100. **Усход сонца**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 18, 28 жніўня. Датуецца 1908 г.

Стар. 102. **За падаткі**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 19, 11 (24) верасня. Датуецца 1908 г.

Пісар — гл. заўвагу да стар. 96.

Старшыня — гл. заўвагу да стар. 88.

Стар. 103. **Ноч у астрозе**. Друкаўся ў «Водгуллі», стар. 94. Датуецца 20/X 1908 г.

Кабека — старшыня Віленскай судовай палаты, які ў 1908 г. судзіў Я. Коласа; гл. заўвагу да стар. 59.

Спраўнік — начальнік павятовай паліцыі ў царскай Расіі.

Стар. 104.*** («Мы маўчалі, як нямыя»). Друкаўся ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 21, 9 (22) кастрычніка. Датуецца 1908 г. Пад вершам адзнака: Мікалаеўшчына.

Стар. 105. **У астрозе**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 22, 23 (5) кастрычніка. Датуецца 1908 г.

Стар. 107. **Чыгунка**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 23, 7 (20) лістапада. Пад вершам адзнака: Мінск. Датуецца 1908 г.

Стар. 108. **Восень**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 24, 20 (3) лістапада. Пад вершам адзнака: Мікалаеўшчына, 1908 г.

Стар. 109.*** («Сціхнуў шум на калідоры»). Друкаўся ў «Водгуллі», стар. 95. Датуецца 2/XII 1908 г.

Стар. 110. **На мяжы**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 26, 18 (31) снежня, без падзагалоўка. Датуецца 1908 г.

Стар. 111. **Канстытуцыя**. Друкаўся ў 1917 г. Датуецца 1908 г.

Вітэ — міністр шляхоў зносін, фінансаў, а затым прэм'ер-міністр царскай Расіі. Праводзіў палітыку фінансавай буйнай буржуазіі. У час рэвалюцыі 1905 г., дамогшыся кампрамісу паміж манархіяй і ліберальнай буржуазіяй, склаў праект канстытуцыі, спрабаваў прыкінуцца абаронцам інтэрэсаў працоўных і ў той-ж час праводзіў самую рэакцыйную палітыку.

Чорная сотня — так народ празваў манархічныя арганізацыі («Саюз рускага народа» і «Саюз Міхаіла Архангела»), створаныя паліцыяй у 1905 г. для барацьбы з рэвалюцыйным рухам у Расіі.

Прыстаў — начальнік паліцыі невялікай адміністрацыйнай адзінкі ў царскай Расіі.

Стражнік — гл. заўвагу да стар. 81.

Плешкі — пагардлівая назва цэшак, кукардаў на шапках у паліцэйскіх.

«Шнуры» — гл. заўвагу да стар. 50.

Стар. 113. **Малебен**. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 145—147. Датуеща 1908 г.

Верш напісан у Мінскім астрозе і, як сведчыц Я. Колас, часта выконваўся хорам зняволеных на чале з самім аўтарам.

Мікада — тытул японскага імператара.

Трэпаў — маскоўскі обер-паліцмейстар, затым пецярбургскі генерал-губернатар, а пасля таварыш міністра ўнутраных спраў, душырь рэвалюцыйнага руху, аўтар вядомага загаду «патронаў не шкадаваць!»

Залатоўка — пятнаццаць капеек.

Вітэ — гл. заўвагу да стар. 111.

Рыман — царскі палкоўнік гвардзейскага Сямёнаўскага палка, усміраў маскоўскае ўзброеное паўстанне ў снежні 1905 г.

Мін — царскі генерал-маёр, камандзір Сямёнаўскага палка, кіраваў задушэннем снежаньскага ўзброенага паўстання ў Маскве.

Стар. 116. **У няволі**. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 71—72. Датуеща 1908 г.

Стар. 117. **Вобраз пакуты**. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 62. Датуеща 1908 г.

Стар. 118. **Сябрам**. Друкаваўся ў зб. тв. «Вершы», ДВБ, 1940 г., стар. 89—90. Датуеща 1908 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 120. **Родныя вобразы**. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 119. Датуеща 1908 г.

Стар. 121. **Наша сяло**. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 32—33. Датуеща 1908 г.

Склюд — широкая сякера з крытым тапарышчам, якою карыстаюцца для абчэсвання сцен; слова ўжываецца таксама ў пераносным значэнні для адзнакі чаго-небудзь крывога, сагнутага, няўдалага.

Стар. 123. **Удовіна хата**. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 160—161. Датуеща 1908 г.

Стар. 124. **Пад спеў ветру**. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 13—14. Датуеща 1908 г.

Стар. 126. **Хмаркі**. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша піва», 1913 г., № 14, 5 красавіка. Датуеща 1908 г.

Шнуры — у дадзеным выпадку вузкія палоскі зямлі.

Стар. 127. Песні вясны. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 2. Да-
туеща 19/I 1909 г.

Стар. 128. Смерць арыштанта. Друкаваўся ў «Водгуллі»,
стар. 95—96. Датуеща 21/I 1909 г.

Піліпаўка — назва рэлігійнага посту, які цягнуўся ад 14 лістапада да 25 снежня; у народзе слова гэта стала абазначаць наогул зімовы час ад другой палавіны лістапада і амаль да канца снежня; у гэтым сэнсе яно ўжыта і ў дадзеным выпадку.

Стар. 130. Вярбіна. Упершыню надрукавана ў газ. «Наша ніва»,
1909 г., № 3, 15 студзеня. Датуеща 1909 г.

Пояс медны — у дадзеным выпадку ўжываецца ў сэнсе ланцу-
гоў, кайданаў.

Стар. 131. Не дамся. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 93—94.
Датуеща 3/II 1909 г.

Участак — аддзяленне гарадской паліцыі ў дарэволюцыйнай
Расіі.

Гурка — таварыш міністра ў царскім урадзе; быў замешаны ў
растратах і казнокрадстве.

Плешкі — гл. заўвагу да стар. 111.

«Шнуры» — гл. заўвагу да стар. 50.

Стар. 133. Ліпы старыя. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша
ніва», 1909 г., № 5, 1 лютага, пад загалоўкам «З песень астрожніка».
Датуеща 1909 г. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 113, пад
загалоўкам «З песень астрожніка».

Стар. 135. Панас гуляе. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша
ніва», 1909 г., № 8, 5 сакавіка. Пад вершам адзнака: Мікалаеў-
шчына. Датуеща 1909 г.

Земскі або земскі начальнік — у дарэволюцыйны час службовая
асоба, якая аб'едноўвала ў сваіх руках адміністрацыйную і судо-
вую ўладу над мясцовым сялянствам.

Старшина — гл. заўвагу да стар. 88.

Поўзлоты — 7,5 капеек.

Стар. 136. Вясна. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва»,
1909 г., № 18, 1 (14) мая. Пад вершам адзнака: в. Мікалаеўшчына,
1909 г.

У сваёй аўтабіографіі Я. Колас зазначае, што верш «Вясна»
быў напісаны, калі аўтару было дванаццаць гадоў. Праслушаўши
верш, бацька паэта сказаў: «Добра». А калі ён пачуў, што напісаў
яго сам Я. Колас, бацька пацалаваў сына і даў яму срэбранны
рубель.

Цяпер, калі пры складанні першага тома гэтых весткі ўдакладняліся, аўтар дадаў, што адзін з варыянтаў верша быў напісаны ў бытнасць паэта ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. Настаўнік Кудрынскі, прачытаўшы верш, адабрыў яго і сказаў аўтару: «Вось гэта ваша сапраўдная дарога».

Стар. 137. Сцёпкаў сон. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 19, 7 (20) мая, пад загалоўкам «Сон у турме». Пад вершам адзнака: в. Мікалаеўшчына, 1909 г.

Стар. 139. Пахаванне. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 20, 14 (27) мая. Пад вершам адзнака: в. Мікалаеўшчына, 1909 г.

Стар. 141. Нявольніцтва. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 21, 3 чэрвеня, без загалоўка. Пад вершам адзнака: в. Мікалаеўшчына, 1909 г.

Стар. 142.*** («У бярлозе ты радзіўся»). Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 24, 11 (24) чэрвеня. Пад вершам адзнака: 1909 г., в. Мікалаеўшчына.

Стар. 143. Ноч. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 28—29, 16 (29) ліпеня. Пад вершам адзнака: 1909 г., в. Мікалаеўшчына.

Стар. 145.*** («Сохну марна я ў астрозе»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 33, 13 (26) жніўня, пад загалоўкам «Родныя abrasы». Пад вершам адзнака: 1909 г., в. Мікалаеўшчына. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 110, пад загалоўкам «Думкі ў турме».

Кўдаса — замець, мяцеліца.

Стар. 147. Жытні колас. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 34, 2 верасня, пад назваю «Ржаны колас». Датуецца 1909 г. Пад вершам адзнака: Мікалаеўшчына.

Тонкі паясок... Паясок — у дадзеным выпадку стан.

Стар. 149. Дарога. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 22, 9 чэрвеня. Датуецца 12/IX 1909 г.

Стар. 151. Гадавіна. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 80—81. Датуецца 15/IX 1909 г.

Верш напісаны ў гадавіну зняволення Я. Коласа ў Мінскім астрозе; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 152. Адлёт жураўлёў. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 38, 17 (30) верасня. Датуецца 1909 г.

Стар. 154. Маці. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 39, 7 кастрычніка. Датуецца 1909 г.

Стар. 157. Покліч. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 72—73. Датуецца 19/X 1909 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 158. Сябру. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 98—99. Датуецца 10/IX 1909 г.

Раскатурхай народ — разбудзі, узнімі народ.

Стар. 159. Асенні дождж. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 44, 11 лістапада. Датуецца 1909 г.

Стар. 160. Гусі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 45, 5 (18) лістапада. Датуецца 1909 г.

Стар. 161. Думкі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 46, 25 лістапада. Верш быў змешчаны без загалоўка пад трьма зорачкамі, а за ім, таксама пад трьма зорачкамі, ішоў верш «Думкі ўющца, томяць грудзі». Датуецца 1909 г.

Стар. 163.*** («Думкі ўющца, томяць грудзі»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 46, 25 лістапада. Пад вершам адзнака: Мікалаеўшчына. Датуецца 1909 г.; гл. заўвагу да стар. 161.

Стар. 164.*** («Скора ў полі забушуе»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 47, 2 снежня. Датуецца 1909 г.

Стар. 165. Катаржнікі. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 49, 3 (16) снежня. Датуецца 1909 г.

Стар. 167.*** («Я помню, быў і я багаты»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 43. Датуецца 19/XII 1909 г.

Стар. 168. Араты. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 73. Датуецца 19/XII 1909 г.

Склюд — гл. заўвагу да стар. 121.

Стар. 169.*** («Дай зірну ў сваё аконца»). Друкаваўся ў зб. тв. «Вершы», т. I, 1946 г., стар. 59. Датуецца 25/XII 1909 г.

Стар. 170. Родныя песні. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1909 г., № 51—52, 17 (30) снежня. Пад вершам адзнака: Мікалаеўшчына. Датуецца 1909 г.

Стар. 172. Я не знаю... Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 31. Датуецца 1909 г.

Стар. 174. Першае знаёмства. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 20, 16 мая. Датуецца 1909 г.

У вершы паэт мае на ўвазе паліцыю, якая рабіла вобыск у 1906 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

І лісты мае ад Вікты... Вікта — знаёмая паэта.

Стар. 176. З турмы. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 99. Датуецца 1909 г.

Стар. 177. Пісьмо з астрога. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 107 — 109. Датуецца 1909 г.

Злоты — пятнаццаць капеек.

Стар. 180. У астрозе вясною. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 122, пад загалоўкам «У турме вясной». Датуецца 1909 г. Дата паставлена паэтам у лютым 1950 г.

Стар. 181. Турэмная камера. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 100. Датуецца 1909 г.

«Каляндар» — месца на сцяне, дзе арыштаваныя адзначалі дні, адбытыя ў зняволенні.

Ды «буфет» з пяці дасок. «Буфет» — месца, дзе арыштаваныя хавалі ежу.

Стар. 182. Дзе вы? Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 22 — 23. Датуецца 1909 г.; гл. заўвагу да стар. 59.

Стар. 184. Старому парадку. Друкаваўся ў зб. тв. «Верши», т. I, 1946 г., стар. 283. Датуецца 1909 г.

Стар. 185. Қаля парога. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 155. Датуецца 1909 г.

Стар. 188. Школьная работніца. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 156 — 158. Датуецца 1909 г.

Раскатурхаць — разбудзіць.

Пісар — гл. заўвагу да стар. 96.

Земскі — гл. заўвагу да стар. 135.

Стар. 191. Мужык. Друкаваўся ў 1917 г. Датуецца 1909 г.

Гічаны — бурачнае бацвінне.

Злоты — пятнаццаць капеек.

Амбон — узвышэнне ў царкве перад так званымі царскімі варотамі.

Стар. 192. Сялянская рада. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 173 — 175. Датуецца 1909 г.

«Асінкі», «Навозы» — назвы ўрочышчаў; прычым «навозамі» называліся звычайна сялянскія палосы, што ішлі адразу ж за гумнамі.

Стар. 195. Горкая доля. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 178 — 179. Датуецца 1909 г.

Стар. 196. Цемра. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 184 — 185. Датуецца 1909 г.

Стар. 198. Бездараж. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 19 — 20. Датуецца 1909 г.

Стар. 199. На адзіноце. Друкаваўся ў час. «Зоркі», 1921 г., № 5. Датуецца 13/X 1909 г.

Стар. 203. Палескія вобразы. Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 45, пад назвай «Палескія абразы». Датуецца 1909 г. Дата прастаўлена паэтам у лютым 1950 г.

Стар. 204. Палессе. Друкаваўся ў «Другім чытанні», стар. 81. Датуецца 1909 г.

Стар. 205. Вясна на Палесці. Друкаваўся ў «Другім чытанні», стар. 11. Датуецца 1909 г.

Кнігі — кнігаўкі, балотныя птушкі.

Стар. 206. Неба. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 98. Датуецца 1909 г.

Стар. 207. *** («Многа слаўненых куточкаў»). Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. I, 1928 г., стар. 91. Датуецца 1909 г.

Стар. 208. Лес. Упершыню надрукаваны ў час. «Маладая Беларусь», 1912 г., Пецерб., серыя I, сш. II, стар. 45. Датуецца 1909 г.

Стар. 209. Ручэй. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. I, 1928 г., стар. 21 — 22. Датуецца 1909 г.

Стар. 211. Жыта. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. I, 1928 г., стар. 101 — 102. Датуецца 1909 г.

Стар. 213. Нязбытныя надзеі. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 19, пад загалоўкам «Хмары». Датуецца 1909 г.

Стар. 215. *** («Вось старая хатка»). Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 36. Датуецца 1909 г.

Стар. 216. Стогі. Друкаваўся ў «Другім чытанні», стар. 38. Датуецца 1909 г.

Стар. 217. Увосень. Упершыню надрукаваны ў «Другім чытанні», стар. 55. Датуецца 1909 г.

Стар. 218. Зіма. Упершыню надрукаваны ў «Другім чытанні», стар. 57. Датуецца 1909 г.

Стар. 219. Вясковыя дзеци. Друкаваўся ў «Другім чытанні», стар. 26 — 27. Датуецца 1909 г.

Стар. 220. Мяцеліца. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 21. Датуецца 10/I 1910 г.

Стар. 221. Вясна. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 13, 25 сакавіка. Датуецца 25/I 1910 г.

Стар. 223. *** («Надрывайся і шумі»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 43, 30 кастрычніка. Датуецца 29/I 1910 г.

Стар. 224. У школку. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 4, 3 лютага. Пад вершам адзнака: 1910 г., в. Мікалаеўшчына.

Стар. 226. *** («Птушкі ў лесе шчабятаі»). Друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 27. Датуецца 1910 г.

Стар. 227. З песень адзінокага. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 62 — 63. Другі раздзел ішоў пад трыма зорачкамі; трэці раздзел змяшчаўся пад загалоўкам «Песня батрака»; чацверты раздзел быў апушчаны.

Трэці раздзел твора ўпершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 46, 20 лістапада, пад загалоўкам «Песня адзінокага», чацверты — у «Нашай ніве», 1912 г., № 30, 22 лютага, пад загалоўкам «Думкі адзінокага».

Датуецца: першы раздзел — 7/III 1910 г., другі — 4/X 1908 г., трэці — 29/I 1909 г., чацверты — 1909 г.

Раскатурхаю цьму — разганю цьму.

Стар. 231. У судзе. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 10, 4 (17) сакавіка. Датуецца 1910 г.

Соцкі — ніжні адміністрацыйны чын у сельскай мясцовасці да-
рэволюцыйнай Расіі (выбарная грамадская павіннасць).

Стар. 232. На полі. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 28 — 29. Датуецца 18/III 1910 г.

Стар. 234. Хмары. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 27, 1 (14) ліпеня. Датуецца 31/III 1910 г. Пад вершам адзінака: г. Мінск.

Стар. 236. *** («Рана вам журыцца»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 11, 24 сакавіка. Датуецца 1910 г.

Стар. 238. Вярба. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1911 г., № 41, 13 (26) кастрычніка. Датуецца 2/IV 1910 г.

Стар. 240. Журба палёў. Упершыню друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 24 — 25, 20 чэрвеня. Датуецца 14/V 1910 г.

Стар. 242. На лузэ. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 2 — 3. Датуецца 15/V 1910 г.

Стар. 243. Думкі. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 20, 26 мая. Датуецца 1910 г.

Стар. 244. Першы гром. Друкаваўся ў 1917 г. Пад вершам адзінака: Мінск, астрог, 26/V 1910 г.

Ускатурхаў — абудзіў.

Стар. 245. Вясновая нач. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 3 — 4. Датуецца 7/VI 1910 г.

Стажары — назва групы з сямі зорак у сузор'і Цяльца.

Стар. 247. Тройка. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 86 — 87. Датуецца 9/VI 1910 г.

Стар. 248. Ноч перад павальніцай. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 12. Датуецца 17/VI 1910 г.

Стар. 249. Дуб. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 71 — 72. Датуецца 22/VI 1910 г.

Стар. 251. *** («Як хацеў-бы я»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 8. Датуецца 23/VI 1910 г.

Стар. 253. Маёй вясне. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 6. Датуецца 26/VI 1910 г.

Стар. 254. На астрожны лад. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 78, без загалоўка. Датуецца 5/VII 1910 г.

Стар. 255. Перад восенню. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 17 — 18. Датуецца 30/VII 1910 г.

Стар. 257. Думкі. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 42—43. Датуецца I/IX 1910 г.

Стар. 258. Голь. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 27. Датуецца 6/X 1910 г.

Стар. 259. Апошні лісток. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 46—47. Датуецца 22/X 1910 г.

Стар. 260. Уночы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 52, 23 снежня. Датуецца 3/XI 1910 г.

Стар. 263. Памяці Л. Н. Талстога. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 49, 3 снежня. Датуецца 11/XI 1910 г.

Верш з'яўляеца непасрэдным водгукам на смерть ген'яльнага рускага пісьменніка Л. Н. Талстога, якая сталася 7 лістапада 1910 г.

Стар. 264. Зіма. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 22. Датуецца 16/XI 1910 г.

Стар. 265. Мацерына гора. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 10, 8 сакавіка, пад загалоўкам «Гора мацеры». Датуецца 27/XI 1910 г.

Стар. 266. На павароце. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 22—23. Датуецца 11/XII 1910 г.

Стар. 267. У зімні вечар. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 50, 22 снежня, пад загалоўкам «У зімовы вечар». Тэкст верша карэнным чынам адрозніваецца ад тэксту, які друкуецца ў гэтым томе. Датуецца 1910 г.

Стар. 269. Песня няволі. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 121. Датуецца 1910 г.

Стар. 270. «Верныя сябры». Друкаваўся ў газ. «Беларуская вёска», 1925 г., № 107, 25 снежня. Датуецца 1910 г. Мінскі астрог.

Гарадавы — гл. заўвагу да стар. 88.

Ды як Мікодым за Язусам... Мікодым — паводле біблейскага падання — тайны вучань Ісуса Хрыста, які неадступна ішоў за ім на распяцце.

Памоцнік прыстава — гл. заўвагу да стар. 111.

Стар. 271. З боку ад жыцця. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 23—24, пад назвай «Каляды». Датуецца 21/XII 1910 г.

Ад каляд па вадахрышчы... Каляды і вадохрышча — рэлігійныя святы; першае святкавалася 25 снежня, а другое — 6 студзеня.

Стар. 273. У турме. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 123. Датуецца 1910 г.

Стар. 274. У астрозе. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 103 — 104. Датуецца 1910 г.

Стар. 276. Каля акна ў астрозе. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1911 г., № 30, 10 ліпеня, пад назвай «З турмы». Датуецца 1910 г.

Стар. 277. Перад дарогаю. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1911 г., № 24, 20 чэрвеня. Датуецца 1910 г. Пад вершам адзнака: Мінск.

Стар. 279. Краска. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 43—44. Датуецца 31/V 1910 г.

Стар. 281. Перад судом. Друкаваўся ў 1917 г., з падзагалоўкам «З мінулага». Датуецца 1910 г. Пад вершам адзнака: Перм.

Стар. 283. *** («Толькі стогне зямля»). Упершыню друкаваўся ў «Песнях жальбы», стар. 95. Датуецца 1910 г.

Стар. 284. У цемры. Друкаваўся ў «Зборы твораў» т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 25 — 26. Датуецца 1910 г.

Стар. 286. Жніво. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 41, пад загалоўкам «Вясковым працаўнікам». Датуецца 1910 г.

Стар. 287. Песняру. Друкаваўся ў 1918 г. Датуецца 1910 г.

Стар. 288. Дудка. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 44. Датуецца 1910 г.

Стар. 289. Арол. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 2, 1928 г., стар. 28. Датуецца 1910 г.

Стар. 290. Дзе дзенешся? Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 42. Датуецца 1910 г.

Ад «шнуроў чырвоных»... — гл. заўвагу да стар. 50.

Ад «мундзіраў сініх»... — разумеюца жандармы, якія насілі сінія мундзіры.

Стар. 291. Забытая магіла. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. I, 1928 г., стар. 192. Датуецца 1910 г.

Стар. 292. На рэчцы зімою. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. I, 1928 г., стар. 199 — 203. У 1941 г. выдадзены асобным выданнем для дзяцей. Датуецца 1910 г.

Стар. 296. Вячэрня хмаркі. Упершыню надрукаваны ў «Песнях жальбы», стар. 120. Датуецца 1910 г.

Стар. 298. *** («Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў»). Упершыню надрукаваны ў час. «Маладая Беларусь», 1912 г., Пецерб., серыя I, сш. II, стар. 46 — 47. Датуецца 1910 г.

Стар. 299. На раздарожжы. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 75 — 76. Датуецца 2/I 1911 г.

Камора — кантрольны пункт лясніцтва ў дарэволюцыйны час.

Стар. 301. Заход сонца. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 18 — 19. Датуецца 27/I 1911 г.

Стар. 303. Да вясны. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 19 — 20. Датуецца 30/I 1911 г.

Стар. 304. На крыжовых дарогах. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 81 — 82. Датуецца 12/II 1911 г.

Стар. 305. Веснавыя хмаркі. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 5. Датуецца 13/IV 1911 г.

Стар. 307. На ніве. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 38, 19 верасня. Датуецца 22/V 1911 г.

Вератнік — старая мера зямлі ў даўжыню.

Стар. 309. *** («Пагуляў на волі»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 43, 30 кастрычніка, пад загалоўкам «Вечер». Датуецца 3/VI 1911 г.

Стар. 310. Сялянская доля. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1911 г., № 27, 20 ліпеня. Датуецца 1911 г.

Прыклад — драўляны брус або камень, які клаўся на магілу нябожчыка.

Стар. 311. *** («Ні красак, ні зыкаў»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 52. Датуецца 22/X 1911 г.

Стар. 312. Пяतрусь-касец. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 74. Датуецца 1911 г.

Манаполька — у дарэволюцыйнай Расіі казённая крама па продажу гарэлкі.

Кручок — невялічкая бутэлька гарэлкі.

Спраўнік — гл. заўлагу да стар. 103.

Стар. 314. Пахмелле. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 237 — 238. Датуеща 1911 г.

Буракса — атрута для прусакоў

Стар. 316. Сялянскія думкі. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. I, вып. 1, 1928 г., стар. 230 — 231. Датуеща 1911 г.

Стар. 317. Тры жаданні. Друкаваўся ў 1919 г. Датуеща 1911 г.

Стар. 318. Песня п'янага. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 64 — 65. Датуеща 15/I 1912 г.

Стар. 320. *** («Дні ідуць за днямі»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1912 г., № 19 — 20, 23 мая. Датуеща 1912 г.

Стар. 321. Песня. Друкаваўся ў газеце «Наша ніва», 1912 г., № 3, 1 лютага. Датуеща 1912 г.

Стар. 322. *** («Эй, скажы мне, небарача»). Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 21 — 22, 5 чэрвеня. Датуеща 28/II 1912 г.

Катанка — верхняя вопратка.

Стар. 324. *** («Не дай божа сэрам зникнуць»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 97 — 98. Датуеща 26/VIII 1912 г.

Стар. 325. Вясною. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 97. Датуеща 7/III 1912 г.

Стар. 326. У дарозе. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 78 — 79. Датуеща 9/III 1912 г.; гл. заўвагу да стар. 329.

Стар. 328. Пастушок. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1912 г., № 15 — 16, 2 красавіка. Датуеща 1912 г.

Стар. 329. У дарогу! Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 76 — 78. Датуеща 24/V 1912 г.

Пасля выходу 15 верасня 1911 г. з турмы Я. Колас доўгі час не меў працы і ў пошуках яе блукаў па розных мясцінах. Настроі гэтых блуканняў знайшлі свой адбітак у вершы «У дарозе» (стар. 326). Нарэшце, у маі 1912 г. паэт атрымаў пасаду настаўніка ў Купячічах, калі Пінска, куды ён і накіраваўся. З гэтымі падзеямі і звязаны верш «У дарогу».

Стар. 332. Жніўныя песні. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 32, 9 жніўня. Датуеща 1/VIII 1912 г. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 29 — 30, пад загалоўкам «Песня жніўва».

На просце — нязвязанае ў снапы.

Стар. 334. Старыя дубы. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша

ніва», 1913 г., № 34, 5 верасня, пад назвай «Дубы». Датуецца 5/IX 1912 г.

Стар. 336. Будзь цвёрды. Друкаваўся ў зборы твораў, т. I, вып. 2. 1928 г., стар. 167—168. Датуецца 1912 г.

Стар. 337. На дарозе. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. 1, вып. 2, 1928 г., стар. 161. Датуецца 1912 г.

Стар. 338. Будзе іавальніца. Друкаваўся ў зб. тв. «Вершы», т. I, 1946 г., стар. 81. Датуецца 1912 г.

Стар. 339. Дзяўчыне. Друкаваўся ў «Зборы твораў», т. 1, вып. 2, 1928 г., стар. 36. Датуецца 1912 г.

Стар. 340. Закліканне вясны. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 3, 20 лютага, пад назвай «Вясна». Датуецца 1913 г.

Стар. 342. Суш. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 26, 2 ліпеня. Датуецца 21/VI 1913 г.

Стар. 343. Пастушка. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 40, 3 кастрычніка. Датуецца 1913 г.

Прорасць — у дадзеным выпадку маладая трава на заараным папары.

Стар. 345. *** («Позна. Восень агаліла»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 51—52. Датуецца 22/X 1913 г.

Стар. 346. Кветкі. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 45, 7 лістапада. Датуецца 1913 г.

Стар. 347. У дарозе. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1913 г., № 50, 12 снежня. Датуецца 1913 г.

Стар. 348. Як і калісь. Упершыню надрукаваны ў зб. «Калядная пісанка», Вільня, 1913 г., стар. 42. Датуецца 1913 г.

Стар. 351. На Новы Год. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 1, 4 студзеня. Датуецца 1914 г.

Стар. 352. Старыя песні. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 27—28. Датуецца 30/III 1914 г.

Стар. 353. Роднаму краю. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 25, 26 чэрвеня. Датуецца 1914 г.

Стар. 355. Змаганне з п'янствам. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 27, 10 ліпеня. Датуецца 1914 г.

Манаполька — гл. заўлагу да стар. 312.

Стар. 357. Вераб'іная нач. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 28, 17 ліпеня. Датуецца 1914 г.

Стар. 359. *** («Я хачу аб табе»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 79. Датуецца 19/VII 1914 г.

Стар. 360. З дарогі. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 16, 24 красавіка. Датуеца 24/VIII 1914 г.

Стар. 361. Вечер. Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 50, 18 снежня. Датуеца 7/IX 1914 г.

Верш з'яўляеца першым водгукам паэта на першую сусветную вайну.

Стар. 362. Наша гуменца. Упершыню надрукаваны ў час. «Луцьніка», 1914 г., кн. 1, стар. 4 — 5. Датуеца 1914 г.

Сошка — падпора, на якую кладзецца перакладзіна для страхі.

Стар. 364. Увосень. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 44 — 45, пад назвай «Восенню». Датуеца 1914 г.

Стар. 365. На прастор! Упершыню надрукаваны ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 31, 7 жніўня, пад назвай «Кліч». Датуеца 1914 г.

Стар. 366. *** («Усміхнулася, зардзела»). Упершыню надрукаваны ў 1918 г. Датуеца 1914 г.

Стар. 367. Майская раніца. Друкаваўся ў 1918 г. Датуеца 1914 г.

Стар. 368. Новаму 1915 году. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 1, 9 студзеня. Датуеца 1915 г.

Стар. 369. На лузе. Упершыню надрукаваны ў 1919 г. пад назвай «Лугавы шум». Датуеца 17/V 1915.

Машэст — плюш.

Стар. 370. Успаміны. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 85. Датуеца 2/VI 1915 г.

Стар. 372. З мінулага. Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 25, 25 чэрвеня. Датуеца 1915 г.

Стар. 373. *** («Божа мой! Калі паўстане»). Друкаваўся ў газ. «Наша ніва», 1915 г., № 29 — 30, 31 ліпеня. Датуеца 1915 г.

Стар. 374. Высокі Бераг. Упершыню надрукаваны ў 1918 г. Датуеца 3/VIII 1915 г.

Высокі Бераг — мясцовасць на Нёмане, непадалёку ад вёскі Мікалаеўшчыны — радзімы паэта.

Стар. 375. На развітні. Упершыню надрукаваны ў 1918 г., пад назвай «Расстані». Датуеца 3/X 1915 г. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 45 — 46, пад назвай «Расставанне».

Стар. 377. *** (« Я стаю на мяжы»). Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 52 — 53. Датуеца 22/X 1915 г.

Стар. 378. Новаму году. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 61, без загалоўка, па першаму радку: «Хто нам скажа, хто згадае...» Датуеца 29/XII 1915 г.

Стар. 379. Перад бураю. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 25/VII 1916 г.

Стар. 380. Думкі салдата. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 92, пад назвай «Думкі жаўнера». Датуецца 25/VII 1916 г.

Стар. 382. На рэчцы. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 20/VIII 1916 г.

Стар. 383. Поле. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 27/VIII 1916 г.

Стар. 384. Гай. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 15 — 16. Датуецца 3/IX 1916 г.

Стар. 385. Гусі. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 22/IX 1916 г.

Валока — мера зямлі каля 20 дзесяцін; у дадзеным выпадку ўжыта ў сэнсе: шырокія палеткі, прасторы.

Стар. 386. Муха. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 14. Датуецца 10/X 1916 г.

Стар. 387. Восень у гаі. Упершыню надрукаваны ў 1918 г. Датуецца 16/X 1916 г.

Стар. 388. Песні зімы. Друкаваўся ў «Водгуллі», стар. 20. Датуецца 8/XI 1916 г.

Стар. 389. Дарога. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 16/XI 1916 г.

Стар. 390. Ворагам. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 2/XII 1916 г.

Стар. 391. Палессе. Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 1916 г.

Стар. 393. *** («Прайшлі незваротна дзянькі залатыя»). Упершыню надрукаваны ў 1917 г. Датуецца 1916 г.

Стар. 394 *** («Тая-ж самая даль, той-же самы разлог»). Друкаваўся ў 1918 г. Датуецца 1916 г.

Стар. 395. Дзве дарогі. Друкаваўся ў «Водгуллі», 1922 г., стар. 88. Датуецца 22/VII 1917 г.

Верш звязаны з ад'ездам Я. Коласа на Румынскі фронт.

АПАВЯДАННІ ВЕРШАМ

Стар. 399. Зяць. Упершыню надрукавана ў газ. «Наша ніва», 1908 г., № 7, 28 сакавіка пад псевданімам Тамаш Булава. Датуецца 1908 г.

У аснову сюжэта пакладзена народная казка.

Стрыбалкі — галёнкі, ногі.

Прычхаў — шпарка прымчаўся.

Гәрад — ірад.

Стхарыўся — прытаўся, схаваўся, як тхор.

Стар. 403. Паслушная жонка. Упершыню надрукавана ў асобным выданні «Пралаў чалавек», 1913 г., стар. 21 — 27. Датуеща 1909 г.

У аснову сюжэта пакладзена беларуская народная казка. Падобныя матывы вядомы і ў казках іншых народаў і распрацаваны ў літаратуры, у прыватнасці ў камедыі В. Шэкспіра «Утаймаванне непакорнай».

Стар. 410. Доктар памог. Упершыню надрукавана ў газ. «Наша ніва», 1910 г., № 1, 13 студзеня. Датуеща 1909 г.

Бурнос — верхняя мужчынская вопратка.

Любэрская соль — глауберава соль.

Злоты — пятнащаць капеек.

Каляды — рэлігійнае свята, адзначалася 25 снежня

Кульбака — крывая палка.

Стар. 418. За дождж. Друкавалася ў газ. «Совецкая Беларусь», 1922 г., № 165, 27 ліпеня. Датуеща 1909 г.

Як сведчыць аўтар, здарэнне, якое апісана ў апавяданні і якое было вынікам сялянскай забабоннасці, сапраўды мела месца ў вёсцы Мікалаеўшчыне. Многія імёны і прозвішчы сапраўдныя. У прыватнасці Карусь Дзівак, які фігурыруе і ў іншых творах Я. Коласа, — гэта дзядзька паэта (муж бацькавай сястры), Карл Міцкевіч, па мянушцы Дзівак.

Ад зімы і да Міколы... Мікола — рэлігійнае свята, якое адзначалася 9 мая і 6 снежня. У дадзеным выпадку разумеецца ад зімы і да вясны.

Шэлег — дробная старая манета; выраз «ні на шэлег» ужываецца ў значэнні: ані, ні кроплі.

Гад у пост вялікі

На скрыпулі рыпаў...

Грышка спавядыўся,

Нажоршыся сала.

Вялікі пост цягнуўся сем тыдняў перад вялікаднем. Царква пра-
паведвала, што ў час посту можна есці толькі посную ежу; катэгара-
рычна забаранялася ўжываць скаромнае, весяліца, танцеваць,
іграць і г. д. Паводле забабонаў, парушэнне гэтага магло выклікаць

пакаранне. Такім пакараннем, на думку кабет з апавядання, і з'явілася суш.

Плот гарадзіў між Юр'ямі... Юрай — рэлігійнае свята ў праваслаўных і католікаў; гарадзіць плот у час паміж гэтymі святамі лічылася грахом.

Вы-ж на кем вазьмеце самі — вазьміце на разум.

Мітрэжыць — непакоіць, трывожыць; у дадзеным выпадку ўжыта ў сэнсе разбураць.

Дворны брод — мясцовасць на Нёмане каля Мікалаеўшчыны; назну атрымала ад Дворнай вуліцы, якая ў гэтым месцы выходзіла на раку.

Рагач — остаў саxі.

Нё-ж — няўжо-ж.

Сунастка — сугней, пануры чалавек.

Стар. 429. Першы заработка. Упершыню надрукавана ў «Песнях жальбы», стар. 56 — 66. Датуецца 1910 г.

Задушны дзень — адзначаўся 1 лістапада; у гэты дзень паміналіся душы продкаў.

Прымурак — частка печы накшталт ляжанкі.

Пакровы — рэлігійнае хрысціянскае свята, якое адзначалася 1 кастрычніка; звычайна на тэрмін ад вясны да пакроў (1 кастрычніка) наймалі пастухоў.

Прычхаў — гл. заўвагу да стар. 399.

Пурышка — парэчка.

Націна — тоненікае сцябло расліны.

Стар. 438. Батрак. Друкавалася ў час. «Маладая Беларусь», 1912 г., Пецерб., серыя 1, сп. II, стар. 17 — 36. Пад вершам адзнака: Мінскі астрог, 1910 г.

Пястроўка — назва рэлігійнага посту, які прыпадаў звычайна на чэрвень; у народзе гэтае слова стала абзначаць наогул час у чэрвені.

Двор — у дадзеным выпадку маёntак.

Вечны пане — бог.

Спарышыкі — своеасаблівы пасудак з двух гаршкоў, злучаных адной ручкай.

Мікола — гл. заўвагу да стар. 418.

Запойны — адзін з момантаў сватаўства, калі п'юць барыш.

Пайшла дзеўка макам-кветам,

Як кажуць, з кудзеляй...

Даўней быў звычай, што дзяўчына на выданні або засватаная хадзіла да радні (у сваю або нават суседнюю вёску) «з кудзеляй», г. зн. прасці кудзелю. Пад выглядам, што яна «пойдзе з кудзеляй», сышла ў дадзеным выпадку з дому і Банадыся.

Хто на запаведзь даваў?.. Паводле звычаю, перад тым, як узяць шлюб, трэба было дашь папу «на запаведзі», г. зн. «на абвяшчэнне» аб гэтым шлюбе ў царкве.

Майстар быў кручок загнуць... — майстар быў выпіць; гл. кручок у заўвагах да стар. 312.

Андарак — саматканая спадніца.

Стар. 466. Пралаў чалавек. Упершыню апублікавана ў асобным выданні «Пралаў чалавек», 1913 г., стар. 3 — 19. Датуецца 1 — 12/III 1911 г. Пад творам адзнака: Мінскі астрог.

У гэтым вершаваным апавяданні, як і ў апавяданні «За дождж», Я. Колас выкрывае сялянскую забабоннасць. Як сведчыць аўтар, у аснову апавядання пакладзена сапраўднае здарэнне, якое мела месца ў Мікалаеўшчыне і ахвярай якога быў жыхар Яхім Паплаўскі.

Соцкі — гл. заўвагу да стар. 231.

Бусак — багор.

Норт — круты паварот рэчкі.

Нагла — раптам.

Хлёрка сёлскі.. «Сёлскімі» ў Мікалаеўшчыне называлі жыхароў вёсак Пагарэлае, Велькаўшчына і інш., якія знаходзіліся за Нёманам.

Літание — маленне.

Грамніцы — рэлігійнае свята; адзначалася 2 лютага.

Разак — піла.

Букта — глыбокае месца ў рацэ.

Шляга — драўляны молат.

Стар. 479. Як Янка забагацеў. Упершыню надрукавана ў час. «Маладая Беларусь», 1912 г., Пецерб., серыя 1, сш. II, стар. 37 — 44. Датуецца 1911 г.

У аснову апавядання вершам «Як Янка забагацеў» пакладзен сюжэт народнай казкі.

Юрай — паводле рэлігійных вераванняў — святы; на абраразах ваяўсёды маляваўся на кані.

Гула — глупства.

Стар. 489. Паўлюкова бяда. Упершыню надрукавана ў газ. «Наша ніва», 1911 г., № 51 — 52, 4 снежня. Датуецца 1911 г.

Скарцаваўся — скурчыўся.

Стар. 494. Ігрышча. Упершыню надрукавана ў 1917 г. Датуецца 1912 г.

Шапка-пляцка — нізкая, пляскатая шапка.

Сінкліт царкоўны — зборышча духоўных асоб.

Алілюя — царкоўны спеў.

Амбон — узвышэнне ў царкве, накшталт кафедры.

Парафіянін — асоба, якая належыць да якога-небудзъ царкоўнага прыходу.

Стар. 502. Пад Новы год. Упершыню надрукавана ў газ. «Наша ніва», 1914 г., № 2, 9 студзеня. Датуецца 31/XII 1913 г. Пад вершам адзнака: Дзвінск.

Патароча — пачвара.

Беласнежная катанка — беласнежная вopратка.

Заўвагі склаў кандыдат філалагічных наўук

I. K. ЖЫДОВІЧ.

АЛФАВІТНЫ УКАЗАЛЬНІК

Стар.

Адлёт жураўлёў	152	Вечер («Ой ты, вечер неспакойны»)	86
Апошні лісток	259	Вёска	51
Араты	168	Вобраз пакуты	117
Арол	289	Вобразы самаўладдзя .	50
«Асадзі назад!»	88	Ворагам («Багачы і пан- ства»)	47
Асенні вечар	40	Ворагам («За што лілася кроў людская»)	390
Асенні дождж	159	Восень	108
Баба і куры	68	Восень у гаі	387
Батрак	438	*** («Вось старая хат- ка»)	215
Бездараж	198	Высокі Бераг	374
Беларусам	41	Вярба	238
*** («Божа мой! Калі паўстане»)	373	Вярбіна	130
Будзе навальніца	338	Вясковыя дзеци	219
Будзь швёрды	336	Вясна («Вясна, вясна, жаданая»)	221
Вераб'яная нач	357	Вясна («Вясна прыдзе, снег пагіне»)	84
«Верныя сябры»	270	Вясна («Ідзе вясна ўжо, дзякую богу»)	136
Веснавыя хмаркі	305	Вясна на Палессі	205
Вечер («Гэй, вечер за- ходні з далёкай кра- іны»)	361		

Вясновая нач	245	*** («Думкі ўюцца, то- мяць грудзі»)	163
Вясною	325	Жніво	286
Вячэрня хмаркі	296	Жніўная песні	332
Гадавіна	151	Журба палёў	240
Гай	384	Жыта	211
Голь	258	Жытні колас	147
Горкая доля	195	Забытая магіла	291
Гусі («Гусі, гусі, вырай вольны»)	385	За дождж	418
Гусі («Зоры далёкія, зо- ры бліскучыя»)	160	Закліканне вясны	340
Да вясны	303	За падаткі	102
*** («Дай вірну ў сваё аконца»)	169	Заход сонца	301
Дарога («Ад кургана да кургана»)	389	З боку ад жыцця	271
Дарога («Між палёў шы- рокіх»)	45	Згнаникі	69
Дарога («Між спелага жыта»)	149	З дарогі	360
Дзве дарогі	395	Зіма («Белым снегам за- мітае»)	218
*** («Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў»)	298	Зіма («Надышлі маро- зы»)	264
Дзе вы?	182	Змаганне з п'янствам	355
Дзе дзенешся?	290	З мінулага	372
Дзяўчыне	339	З песень адзінокага	227
*** («Дні ідуць за дні- мі»)	320	З турмы	176
Доктар памог	410	Зяць	399
Доля батрачкі	90	Ігрышка	494
Дуб	249	Каля акна ў астрозе	276
Дудка	288	Каля парога	185
Думкі («Дрэмлюць дум- кі цяжкай дрэмай»)	257	Канстытуцыя	111
Думкі («Ой вы, думкі, думкі»)	161	Катаржнікі	165
Думкі салдата	380	Каханне	81
Думкі («Усюды так ці- хусенька»)	243	Кветкі	346
		Кіньце смутак	63
		Кірыла	96
		Краска	279
		Лес	208
		Ліпі старыя	133
		Людскія слёзы	61

Маёй вясне	253	На павароце	266
Майская раніца	367	На полі	232
Малебен	113	На полі вясною	94
Мацерына гора	265	На прадвесні	83
Маці	154	На прастор	365
Месяц	53	На развітанні	375
Мікалаю II	78	На раздарожжы	299
*** («Многа слаўненькіх куточкаў»)	207	На ростанках	66
Могілкі	44	На рэчцы	382
Моладасць	46	На рэчцы зімою	292
Мужык («Я — мужык, бядак пахілы»)	191	Наша возьме	74
Мужык («Я — мужычы сынок»)	97	Наша гуменца	362
Мужычае жыщё	99	Наша доля	79
Мужычая ніва	64	Наша сяло	121
Муха	386	Наш родны край	38
*** («Мы маўчалі, як ня- мыя»)	104	Неба	206
Мяшліца	220	Не бядуй	67
На адзіноце	199	*** («Не дай божа сэр- цам знікнуць»)	324
На астрожны лад	254	Не дамся	131
На гасцінцы	77	*** («Не пытайце, не прасеце»)	37
На дарозе	337	Нёман	42
*** («Надрывайся і шу- мі»)	223	*** («Ні красак, ні зы- каў»)	311
На крыжовых дорогах .	304	Новаму году	378
На лузе («Вечер паўднё- вы у лузе квяцістым»)	369	Новаму 1915 году	368
На лузе («Добра ў лузে ў час палудны»)	242	Ноч	143
На мяжы	110	Ноч перад навальніцай .	248
На ніве	307	Ноч у астрозе	103
На Новы Год («З Но- вым Годам, з шчасцем новым»)	49	Нявольніцтва	141
На Новы Год («Чым паце- шыш ты нас, Новы Го- дзе»)	351	Нязбытныя надзеі	213
		*** («Пагуляў на волі!»)	309
		Пад Новы год	502
		Пад спеў ветру	124
		Пад шум ветру	70
		Палескія вобразы	203
		Палессе («Край лясоў, край балот»)	391

Палессе («Усё балоты ды балоты»)	204	*** («Рана вам журыц- ца»)	236
Памяці Л. Н. Талстога	263	Роднае поле	60
Панас гуляе	135	Роднаму краю	353
Паслушная жонка	403	Родныя вобразы	120
Пастушка	343	Родныя песні	170
Пастушок	328	Рольнік	92
Паўлюкова бяда	489	Ручэй	209
Пахаванне	139		
Пахмелле	314		
Перад бурай	379	*** («Скора ў полі за- бушую»)	164
Перад восенню	255	Смерть арыштант	128
Перад дарогай	73	*** («Сохну марна я ў астрозе»)	145
Перад дарогаю	277	Стара праўда	85
Перад судом	281	Старому парадку	184
Першае знаёмства	174	Старыя дубы	334
Першы гром	244	Старыя песні	352
Першы заработка	429	Стогі	216
Песні вясны	127	Суш	342
Песні зімы	398	Сцёнкаў сон	137
Песня	321	*** («Сціхнуў шум на калідоры»)	109
Песня над калыскай	54	Сябрам («Гэй, сябры мае»)	118
Песня няволі	269	Сябрам («Ой, сябры мае вы, мілы»)	59
Песня п'янага	318	Сябрам-выгнаннікам	71
Песняру	287	Сябру	158
Пісьмо з астрога	177	Сялянская доля	310
Плытнікі	56	Сялянская рада	192
*** («Позна. Восень ага- ліла»)	345	Сялянскія думкі	316
Покліч	157		
Поле	383		
*** («Прайшлі незваротна дзяньнікі залатыя»)	393	*** («Тая-ж самая даль, той-же самы разлог»)	394
Пратаў чалавек	466	*** («Толькі стогне зям- ля»)	283
*** («Пітушкі ў лесе шча- бяталі»)	226	Тройка	247
Пытанне	75	Тры жаданні	317
Пясняр	87	Турэмная камера	181
Пяतрусь-касец	312		

У астрозе («Аб чым тут мне думаць»)	274	У школку	224
У астрозе («Нудна Сцёп- ку за рашоткай»)	105	У цемры	284
У астрозе вясною	180	Хмаркі	126
*** («У бярлозе ты ра- дзіўся»)	142	Хмары («Хмары, хмары, што па небе»)	234
Увосень («Дзень маркот- ны, невясёлы»)	217	Хмары («Як ліхія думкі- мыслі»)	62
Увосень («З узгорка ў лагчынку дарожка збя- гае»)	364	Цемра	196
У дарогу	329	Чыгунка	107
У дарозе («Між узгоркаў і курганаў»)	347	Школьная работница	188
У дарозе («Поле без бе- рага, шыр несканчо- ная»)	326	*** («— Што, брат Гры- шка, папраўляйся»)	80
Удовіна хата	123	*** («Эй, скажы мне, не- барача»)	322
У зімні вечар	267	Як і калісь	348
Уночы	260	*** («Як хацеў-бы я»)	251
У няволі	116	Як Янка забагацеў	479
*** («Усміхнулася, зардзе- ла»)	366	Я не знаю	172
Успаміны	370	*** («Я помню, быў і я багаты»)	167
У судзе	231	*** («Я стаю на мяжы»)	377
Уход сонца	100	*** («Я хачу аб табе»)	359
У турме	273		

З М Е С Т

Стар.
5*M. Барсток. Якуб Колас**Вершы*

*** («Не пытайце, не прасеце»)	37
Наш родны край	38
✓ Асенні вечар	40
Беларусам	41
Нёман	42
Могілкі	44
Дарога	45
Моладасць	46
Ворагам	47
На Новы Год	49
Вобразы самаўладдзя	50
Вёска	51
Месяц	53
Песня над калыскай	54
Плытнікі	56
Сябрам	59
Роднае поле	60
Людскія слёзы	61
Хмары	62
Кіньце смутак	63
Мужычая ніва	64
На ростанках	66
Не бядуй!	67
Баба і куры	68
Згнанику	69

Пад шум ветру	70
Сябрам-выгнаннікам	71
Перад дарогай	73
Наша возьме	74
Пытанне	75
На гасцінцы	77
Мікалаю II	78
Наша доля	79
*** (« — Што, брат Грышка, папраўляйся»)	80
Каханне	81
На прадвесні	83
Вясна	84
Старая праўда	85
Вечер	86
Пясняр	87
«Асадзі назад!»	88
Доля батрачкі	90
Рольнік	92
На полі вясною	94
Кірыла	96
Мужык	97
Мужычае жыццё	99
Усход сонца	100
За падаткі	102
Ноч у астрозе	103
*** («Мы маўчалі, як нямая»)	104
У астрозе	105
Чыгунка	107
✓ Восень	108
*** («Сіхнуў шум на калідоры»)	109
На мяжы	110
Канстытуцыя	111
Малебен	113
У няволі	116
Вобраз пакуты	117
Сябрам	118
Родныя вобразы	120
Наша сяло	121
Удовіна хата	123
Пад спеў ветру	124
Хмаркі	126

Песні вясны	127
Смерць арыштанта	128
Вярбіна	130
Не дамся	131
Ліпы старыя	133
Панас гуляе	135
Вясна	136
Сцёпкаў сон	137
Пахаванне	139
Нявольніцтва	141
*** («У бярлозе ты радзіўся»)	142
Ноч	143
*** («Сохну марна я ў астрозе»)	145
Жытні колас	147
Дарога	149
Гадавіна	151
Адлёт жураўлёў	152
Маці	154
Покліч	157
Сябру	158
✓ Асенні дождж	159
✓ Гусі	160
✓ Думкі	161
*** («Думкі ўюцца, томяць грудзі»)	163
*** («Скора ў полі забушуе»)	164
Катаржнікі	165
*** («Я помню, быў і я багаты»)	167
Араты	168
*** («Дай зірну ў сваё аконца»)	169
Родныя песні	170
Я не знаю	172
Першае знаёмства	174
✓ З турмы	176
Пісьмо з астрога	177
У астрозе вясною	180
Турэмная камера	181
Дзе вы?	182
Старому парадку	184
Каля парога	185
Школьная работница	188
Мужык	191

Сялянская рада	192
Горкая доля	195
Цемра	196
Бездараж	198
На адзіноце	199
Палескія вобразы	203
Палессе	204
Вясна на Палессі	205
Неба	206
*** («Многа слайченъкіх куточкаў»)	207
Лес	208
Ручэй	209
Жыта	211
Нязбытныя надзеі	213
*** («Вось старая хатка»)	215
Стогі	216
Увосень	217
Зіма	218
Вясковыя дзеці	219
Мяцеліца	220
Вясна	221
*** («Надрывайся і шумі»)	223
У школку	224
*** («Птушкі ў лесе щабяталі»)	226
З песень адзінокага	227
У судзе	231
На полі	232
Хмары	234
*** («Рана вам журыцца»)	236
Вярба	238
Журба палёў	240
На лузе	242
Думкі	243
Першы гром	244
Вясновая нач	245
Тройка	247
Ноч перад навальніцай	248
Дуб	249
*** («Як хацеў-бы я»)	251
Маёй вясне	253
На астрожны лад	254

Перад восению	255
Думкі	257
Голь	258
Апошні лісток	259
Уточы	260
Памяці Л. Н. Талстога	263
Зіма	264
Мацерына гора	265
На павароце	266
У зімні вечар	267
✓ Песня няволі	269
«Верныя сябры»	270
З боку ад жыцця	271
У турме	273
У астрозе	274
Каля акна ў астрозе	276
Перад дарогаю	277
Краска	279
Перад судом	281
*** («Толькі стогне зямля»)	283
У цемры	284
Жніво	286
Песняру	287
Дудка	288
Арол	289
Дзе дзенешся?	290
Забытая магіла	291
На рэчцы зімою	292
Вячэрнія хмаркі	296
*** («Дзе-б ні быў я, што-б ні думаў»)	298
На раздарожжы	299
Заход сонца	301
Да вясны	303
На крыжовых дарогах	304
Веснавыя хмаркі	305
На ніве	307
*** («Пагуляў на волі»)	309
Сялянская доля	310
*** («Ні красак, ні зыкаў»)	311
Пятрусь-касец	312
Пахмелле	314

Сялянскія думкі	316
Тры жаданні	317
Песня п'янага	318
*** («Дні ідуць за днімі»)	320
Песня	321
*** («Эй, скажы мне, небарача»)	322
*** («Не дай божа сэрцам зникнуць»)	324
Вясною	325
У дарозе	326
Пастушок	328
У дарогу!	329
Жніўныя песні	332
Старая дубы	334
Будзь цвёрды	336
На дарозе	337
Будзе навальніца	338
Дзяўчыне	339
Закліканне вясны	340
Суш	342
Пастушка	343
*** («Позна. Восень агаліла»)	345
Кветкі	346
У дарозе	347
Як і калісь	348
На Новы Год	351
Старая песні	352
Роднаму краю	353
Змаганне з п'янствам	355
Вераб'іная нач	357
*** («Я хачу аб табес»)	359
З дарогі	360
Вечер	361
Наша гуменца	362
Увесень	364
На прастор!	365
*** («Усміхнулася, зардзела»)	366
Майская раніца	367
Новаму 1915 году	368
На лузэ	369
Успаміны	370
З мінулага	372


*** («Божа мой! Калі паўстане»)	373
Высокі бераг	374
На развітанні	375
*** («Я стаю на мяжы»)	377
Новаму году	378
Перад бураю	379
Думкі салдата	380
На рэчышы	382
Поле	383
Гай	384
Гусі	385
Муха	386
Восень у гаі	387
Песні зімы	388
Дарога	389
Ворагам	390
Палессе	391
*** («Прайшлі незваротна дзянькі залатыя»)	393
*** («Тая-ж самая даль, той-же самы разлог»)	394
Дзве дарогі	395

Апавяданні вершам

Зяць	399
Паслушная жонка	403
Доктар памог	410
За дождж	418
Першы заработка	429
Батрак	438
Пралаў чалавек	466
Як Янка забагацеў	479
Паўлюкова бяды	489
Ігрышча	494
Пад новы год	502

Заўвагі

Агульныя заўвагі	511
Вершы	516
Апавяданні вершам	535
Алфавітны ўказальнік	540



На белорусском языке

Якуб Колас

Собрание сочинений, т. I

Государственное издательство БССР

Минск 1952 г.

*

Рэдактар *П. Глебка*

Мастак *Л. Прагін*

Тэхрэдактар *Я. Карпіновіч*

Карэктар *I. Сакалоўскі*

*

АТ 74042. Падп. да друку 15/III 1952 г.

Тыраж 10000 экз. Пап. 84×108₃₂.

Пап. арк. 8.8. Друк. арк. 28,29 + 0,61 (уклейкі).

Цена 10 руб. Зак. № 10*

Друкарня імя Сталіна, Мінск,
Пушкіна, 55.





B000000027 1903